

БЕЛАРУСКІ НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ ІНСТИТУТ ДАКУМЕНТАЗНАЎСТВА І
АРХІЎНАЙ СПРАВЫ

Серыя “Вернутыя з небыцця”

A.I. Валахановіч, У.М. Міхнюк

**СПОВЕДЗЬ У НАДЗЕІ ЗАСТАЦЦА
ЖЫВЫМ:**

Аўтабіяграфія Браніслава Тарашкевіча

Мінск
БелНДІДАС
1999

УДК 882.6.09+929 Тарашкевіч

ББК 83.3 (4Беи)

В 15

Серыя заснавана ў 1996 г.

Рэкамендавана да друку Вучоным саветам Беларускага навуко-вадаследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы

Навуковы рэдактар доктар філалагічных навук А.С. Ліс

Рэцэнзент кандыдат гісторычных навук С.У. Жумар

В 15 **Валахановіч А.І., Міхнюк У.М.** Споведзь у надзеі застаца жывым: Аўтабіягр. Б. Тарашкевіча. / Рэд. А.С. Ліс. — Mn.: БелНДІДАС, 1999. — 200 с., [6] л. іл.; іл. — (Вернутыя з небыцця)

ISBN 985-6099-52-8

Гэта кніга пра выдатнага грамадскага і палітычнага дзеяча Беларусі, акадэміка АН БССР, вучонага-мовазнаўца, пісьменніка, перакладчыка, публіцыста, аўтара "Беларускай граматыкі для школ" Б.А.Тарашкевіча (1892—1938). Упершыню на мове арыгінала публікуецца яго аўтабіяграфія, якая дапоўнена прадмовай, пасляслоўем і грунтоўнымі каментарыямі, што надае кнізе арганічную цэласнасць і лагічную завершанасць.

Разлічана на гісторыкаў і літаратараў, усіх тых, хто цікавіцца гісторыяй і культурай Беларусі.

УДК 882.6.09+929 Тарашкевіч
ББК 83.3 (4Беи)

ISBN 985-6099-52-8

© А.І. Валахановіч,
У.М. Міхнюк, 1999

Навуковае выданне

Серыя “Вернутыя з небыцця”

***Валахановіч Анатоль Іосіфаўіч,
Міхнюк Уладзімір Мікалаеўіч***

**Споведзь у надзеі застацца жывым:
Аўтабіяграфія Браніслава Тарашкевіча**

Загадчык РВА П.П. Журкеўіч

Рэдактар У.А. Сарока

Мастак А.У. Леўчык

Карэктар Т.С. Трыгубовіч

Камп'ютэрны набор Т.С. Лубскай

Камп'ютэрная вёрстка А.А. Паляковай

Здадзена ў набор 10.10.1998. Падпісана да друку 19.03.1999.

Фармат 60x84 1/16. Друк. афс. Ул.-выд. арк. 17,0. Друк. арк. 16,0. Тыраж
120 экз. Зак. 41.

Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы
(БелНДІДАС). Ліцензія № 69 ад 12.11.1997 г.

220002, Мінск, вул. Крапоткіна, 55

— Бронюсь, куды ты ідзеши? — слова, кінутыя Францішкам Аляхновічам Браніславу Тарашкевічу ў час іх абмену на савецка-польскай дзяржаўнай граніцы 5 верасня 1933 г.

ПРАДМОВА

Браніслаў Адамавіч Тарашкевіч. Выдатны дзеяч беларускага нацыянальна-дэмакратычнага адраджэння, вучоны-фіолаг, літаратар, акадэмік Беларускай акадэміі навук, аўтар першай "Беларускай граматыкі для школ" — падручніка па беларускай літаратурнай мове. Нарадзіўся 8(20) студзеня 1892 г. у в. Мацюлішкі за 27 км ад Вільні (цяпер Вільнюскі раён, Літва). Бацькі Б.Тарашкевіча былі беднымі сялянамі, але вельмі хацелі даць сыну добрую адукацыю. У 1911 г. ён паспяхова скончыў Другую Віленскую гімназію, у 1916 г. — гісторыка-філагічны факультэт Петраградскага універсітэта. З 1912 г. быў адным з кіраунікоў Беларускага навукова-літаратурнага гуртка Петраградскага універсітэта. З 1911 г. член Беларускай сацыялістычнай грамады.

"Багаты слайной культурнай мінушчынай, поўны маладых творчых сіл... беларускі народ у хуткім часе дасць славянству і ўсяму свету яркія доказы свайго ўваскращэння і прынясе на раскошны алтар чалавечай цывілізацыі плён свайго нацыянальнага генія, лепшыя кветы свайго вызваленчага духу", — пісаў, углядаячыся з надзеяй у будучыню, у гады рэвалюцыі паплечнік Б.Тарашкевіча А.Цвікевіч. Аб'яўлене Каstryчніцкай рэвалюцыяй права народаў на самавызначэнне і суверэннасць здзяйснялася на Беларусі даволі цяжка. Пасля августаўскага БССР СНК рэспублікі на чале з З.Ф.Жылуновічам разгарнуў працу па арганізацыі дзяржаўных органаў, але ў хуткім часе наркомы-беларусы апынуліся ў астрозе. Праўда, праз два дні іх выпуслі. Прэз месяц пасля ўрачыстага августаўскага БССР Усебеларускі з'езд Саветаў¹ прыняў рашэнне аб выхадзе са складу БССР Віцебскай, Магілёўскай і Смаленскай губерніяў. У БССР засталося толькі шэсць паветаў. 27 лютага 1919 г. была ўтворана Літоўска-Беларуская ССР. Кіраунікі створанай

¹ Усебеларускі з'езды Саветаў, цэнтральныя органы дзяржаўнай улады БССР у 1919-1937 гг. Вырашамі пытанні ўнутранай і зовнешніх палітыкі, развіція народнай гаспадаркі, установілі асновы заканадаўства БССР. Выканавучы орган — ЦВК БССР. Усаго праведзена 12 з'ездоў: 1-ы ў 1919 г., 12-ты Надзвычайны — лістапад 1936 і люты 1937 гг.

беларускай дзяржавы А.Ф.Мяснікоў² і В.Г.Кнорын адкрыта заяўлялі, што не бачаць ні гістарычнага, ні нацыянальнага аблічча беларускага народа і яго імкнення да самастойнасці і незалежнасці. У газеце "Звёзда"³ яны выступілі з філіпкай-папярэджаннем беларускай інтэлігенцыі, каб тая кінула "потути... к созданию "своего" белорусского языка, "своей" национальной культуры". Гэта абсурдная прэтэнзія-пагроза: "Пусть примут это к сведению..." — у будучым стала амаль аксіёмай у адносінах да беларускай інтэлігенцыі. Але беларуская інтэлігенцыя ва ўсе часы і пры ўсіх рэжымах улады заставалася люстэркам мараў і летуценню беларускага народа, яго апорай і надзеяй на лепшае будучае.

У 1918-1923 гг. Б.Тарашкевіч, адзін з лідэраў Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі, узначальваў яе левае крыло. З 1918 г. ён загадчык Петраградскага аддзялення культурна-асветніцкага аддзела Беларускага нацыянальнага камісарыята (Белнацкама). Падрыхтаваў і выдаў у 1918 г. у Вільні першую "Беларускую граматыку для школ" (кірыліцай і лацінкай). З канца 1920 г. загадчык беларускага сектара дэпартамента асветы т. зв. Сярэдній Літвы, пазней дырэктар Віленскай беларускай гімназіі, адзін з заснавальнікаў і кіраўнікоў Таварыства беларускай школы (ТБШ).

У 1922 г. выбраны паслом (дэпутатам) сейма Польшчы, дзе ўзначаліў Беларускі пасольскі клуб (да 1924 г.). З трывуны сейма актыўна заклікаў да абароны сацыяльных і нацыянальных правоў працоўных, бязлітасна выкryваў палітыку ўрада Польшчы ў адносінах да Заходняй Беларусі. У 1925-1927 гг. адзін з арганізатораў і старшыня ЦК Беларускай сялянска-работніцкай грамады (БСРГ). У студзені 1927 г. арыштаваны польскімі ўладамі і ў маі 1928 г. прыгавораны да 12 гадоў турмы.

У час судовага працэсу над грамадаўцамі ("працэс 56"), які праходзіў 23 лютага - 22 мая 1928 г. у Віленскім акруговым судзе,

² **Мяснікоў (Мяснікін) Аляксандр Фёдэравіч** (1886-1925), адзін з кіраўнікоў падзеі Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. у Мінску, савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч. Скончыў Маскоўскі ўніверсітэт (1911). З верасня 1917 г. да мая 1918 г. старшыня Паўночна-Заходняга абласнога камітэта РКП(б). З лістапада 1917 г. галоўнакамандуючы Заходнім фронтом, са снежня выконваў абавязкі Вярховнага галоўнага камандуючага, са студзеня 1918 г. старшыня Абліцкіх азаха. У студзені-лютым 1919 г. член Часовага рабоча-сялянскага ўрада Беларусі, старшыня ЦБ КП(б). Б у лютым 1919 г. Старшыня ЦВК БССР, намеснік старшыні СНК БССР і народны камісар па ваеных спраўах. Член ЦБ КП(б)Б у 1919 г., член Прэзідiumuma ЦК КП(б)ЛіБ у сакавіку 1919—верасні 1920 гг.

³ "Звязда", грамадска-палітычная газета. Першы нумар выйшаў 27 ліпеня (8 жніўня) 1917 г. на рускай мове ў Мінску, з 1925 г. частка матэрыялаў друкавалася на рускай, частка на беларускай мовах, са жніўня 1927 г. — на беларускай мове. З 15(28) верасня да 6(19) кастрычніка 1917 г. выходзіла пад назвай "Молат", з 8(21) кастрычніка да 29 кастрычніка (11 лістапада) 1917 г. — "Буревестнік", з 1(14) лістапада 1917 г. — "Звязда". Асвятляе пытанні грамадска-палітычнага, эканамічнага, культурнага і міжнароднага жыцця, дзеянасць кіруючых органаў Беларусі, друкуе матэрыялы па гісторыі і культуры Беларусі, ахове прыроды, наўіны фізкультуры і спорту. З 1993 г. выдае штотомесечны дадатак "Чарнобыль". Газета актыўна выступала ў абарону вядомых дзеячаў нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі, у т. л. і Б. Тарашкевіча, змяшчала іх лісты, артыкулы і інш. Так, 22 сакавіка 1935 г. на старонках газеты надрукаваны артыкул Б.Тарашкевіча "Мыне "расстраляны"". У лісце ў рэдакцыю газеты "Звязда" ад 2 красавіка 1931 г. Янка Купала выказаў пратэст супраць арышту Б. Тарашкевіча. 17 студзеня 1967 г. змясціла рэцензію М. Базарэвіча на кнігу А. Ліса "Браніслаў Тарашкевіч".

вядомы польскі адвакат Эўгеніюш Смяроўскі⁴, палемізуючы з праクторам, даводзіў, што на судовым працэсе верх узяў не пошук ісціны, не аб'ектыўны погляд на адраджэнне беларусаў як нацыі, а старонні погляд, шавіністычны ў сваёй аснове. Ён адзначыў: "Чаму быў названы [Б.Тарашкевіч] праクторам "паўночным" варварам"? Ці не таму, што ў зняволенні пераклаў да апошняга верша "Іліяду"⁵, а цяпер перакладае на беларускую мову "Пана Тадэвуша"?⁶ Дзеля чаго называець "варварам" чалавека, які прышчапляе беларускай культуры шэдэўр польскай паэзіі, ці варты было супраць гэтага чалавека арганізоўваць судовы працэс, які цягнецца некалькі месяцаў?.." "Тарашкевіч — гэта каштоўнасць, якую можна было здабыць для Польшчы. У Тарашкевічу збраліся промні, што ішлі ад беларускай вёски. Тарашкевіч быў агнішчам вялікіх сілаў, і ён гэтыя скарбы мог прынесці Польшчы не ў ахвяру, не ў выглядзе даніны, прыніжальнага дару падданага, а на аснове раўнавар-таснага абмену". Б.Тарашкевіч так адпарыраваў у сваім апошнім слове ў Віленскім акруговым судзе над Грамадою: "Многа гаварылася тут пра польскую рамантычную паэзію, якая падбіла сэрца маладога варвара Тарашкевіча. Так, сэрца маладога варвара было падбіта. Але гаварылася гэта з дакорам, так, быццам бы я атрымаў ад вас паэзію, юнацкі ідэалізм, а чым адплаціў вам? Сцвярджаю, што люблю польскую культуру... На Полацкім тракце, непадалёку ад Мацюлішкай, быў маёнтак, дзе жыў Славацкі, і там жа працаваў мой прадзед — прыгонны мужык. Я не саромеўся таго, што Славацкі еў хлеб з рукі гэтага мужыка, толькі пытаюся: дзе перавага — у кветцы ці ў глебе, на якой гэтая кветка вырасла?.."

У астрозе Б.Тарашкевіч пісаў лістоўкі, брашуры, заклікаў працоўных Захоўнай Беларусі змагацца за сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне, перапрацаваў "Беларускую граматыку для школ", пераклаў на беларускую мову "Іліяду" Гамера. Пакаранне адбываў напачатку ў камеры-адзіночцы на Лукішках у Вільні, потым

⁴ Смяроўскі Эўгеніюш, вядомы польскі адвакат, які абараняў на "працэсе 56" члену БСРГ, у тым ліку і Тарашкевіча.

⁵ "Іліада", старажытнагрэчаская эпічная паэма аб Іліене (Троі), якая прыпісваецца легендарнаму эпічнаму паэту старажытнай Грэцыі Гамеру. Прынята лічыць, што "Іліада" ўзнікла ў 9-8 стст. да н.э. у грэчаскіх іанійскіх гарадах Малай Азіі, на аснове паданняў крыта-мікенскай эпохі. Паэма напісана гекзаметрам (кам 15 тыс. 700 радкоў), у 4-3 стст. падзелена альтычным фіолагам Зенадотам Эфес-кім на 24 песні. "Іліада" распавядае пра герайчную асаду Троі шматплямённым ахейскім апачэннем на чале з мікенскім правадар'ром Агамемнанам. Галубая герой паэмы Ахіл, Менелай, Гектар і інш., правадары. "Іліада" прадстаўляе свет цялесным, усёвымерным, якасна аднастайнім. На гэтай выснове паэма ў старажытнай асці лічылася зводам ведаў, кропніцай філасофіі і паэзіі, разам з тым захавала высокую мастацкую і гістарычную каштоўнасць. Рэальнасць значнай колькасці гістарычных і геаграфічных фактаў эпічнай асновы заасведчана археалагічнымі раскопкамі, які пачаў нямечкі археолаг Генрых Шліман (1822-1890). У 1869 г. ён выказаў смелую думку, што месцам Троі з'яўляўся курган Гіарлык у Малай Азіі. Раскопкі 1870-1890 гг. падтвердзілі яго гіпотезу, што гамераўскі эпос меў слайдную фактывную аснову. З канца 18 ст. "Іліада" неаднарэзана перакладалася на рускую мову: упершыню рускім паэтом М.І.Гнедзічам у 1829 г.

⁶ "Пан Тадэвуш", польская нацыянальная эпапея класіка польскай літаратуры Адама Міцкевіча, у якой яскрава прапавядалася рэалістычныя тэндэнцыі, стала энцыклапедыйнай старапольскай быту, шэдэўром славеснага жывапісу, тыпічнасці і індыўдуалізаціі персанажаў: з гумарам і смутком малое Адам Міцкевіч свет шляхецкай дайныні, не затушоўваючы яго заганаў, разумеочы яго гістарычную непазбежнасць і ў той жа час любуючыся яго малайнічасцю.

былі турмы ў Бронках, зноў на Лукішках, у Грудзёндзы, Беластоку. У абарону Б.Тарашкевіча выступіла прагрэсіўная грамадскасць Заходнай Еўропы (у Мінску камітэт у абарону Грамады ўзначальваў Янка Купала).

У 1930 г. спецыяльнім распараджэннем начальніка польскай дзяржавы Юзафа Пілсудскага з мэтай дыскрэдытацыі Б. Тарашкевіч быў вызвалены з турмы.

Пасля датэрміновага вызвалення з турмы ў красавіку 1930 г. Б.Тарашкевіч, паводле рапорту ЦК КПЗБ, канспіратыўна кіраваў дзеяйнасцю Беларускага сялянска-работніцкага пасольскага клуба "Змаганне", выконваў іншыя заданні. 6 лютага 1931 г., у час праезду праз Паморскі калідор у міжнародным цягніку Берлін-Масква, Б.Тарашкевіч быў затрыманы польскай паліцыяй і арыштаваны. У лістападзе 1932 г. польскі суд прыгаварыў яго да 8 гадоў строгага турэмнага зняволення.

Пакаранне ён адбываў у асноўным у Гродзенскай турме. У снежні 1932 г. у Празе адбыўся мітынг пратэсту прагрэсіўнага беларускага і украінскага студэнцтва і дзеячаў культуры Чэха-славакіі супраць суда над Б.Тарашкевічам. На мітынгу была прынята рэзалюцыя, да якой далучылі свае подпісы вядомыя чэшскія дзеячы навукі і культуры: прафесар Здэнек Неедлы, Мілена Крэйцарава, Марыя Пуйманава, Марыя Маёрава, Гэлена Маліржава, доктар К.Бенеш, доктар Душал Макавіцкі і інш.

5 верасня 1933 г. у выніку абмену палітвязнямі паміж Польшчай і СССР Б.Тарашкевіч пераступіў польска-савецкую дзяржаўную граніцу ў раёне чыгуначнай станцыі Коласава, непадалёку ад першага пагранічнага пункта Савецкага Саюза — чыгуначнай станцыі Негарэлае. З савецкага боку наступрач яму ў Польшчу ішоў беларускі драматург і тэатральны дзеяч Францішак Аляхновіч. Пазней у сваіх мемуарах "У кіпцюрах ДПУ" (1937) Ф.Аляхновіч апіша іх кароткую, пры ўзброенных сведках-пагранічніках, сустрэчу на граніцы. Ф.Аляхновіч папракне Б.Тарашкевіча ў тым, што ён захапіў моладзь сваім словамі і неапрабаванымі жыццём ідэямі, уцягнуў яе ў Грамаду і тым самым асуздзіў яе частку на незаслужаныя пакуты — Ф.Аляхновіч ужо сустракаў некаторых з іх на сумна вядомых Салаўках.

З канца 1933 г. Б.Тарашкевіч працаваў загадчыкам аддзела Польшчы і Прыйбалтыкі ў Міжнародным аграрным інстытуце ў Маскве, вывучаў аграрную эканоміку замежных краін, напісаў некалькі брашур па гэтай тэматыцы.

Напачатку Б.Тарашкевіч жыў у мопраўскай гасцініцы, якая мясцілася ля Кузнецкага моста ў Маскве. Ажаніўшыся з Нінай

Аляксандраўнай Палянскай⁷, атрымаў пакой у кватэры венгерскага палітычнага эмігранта, які ў 1937 г. выехаў у Іспанію ў інтэрбрываду на барацьбу з фашизмам.

Друкавацца Б.Тарашкевіч пачаў у 1913 г. на староніках газеты "Наша ніва", дзе змясціў нарыс "Беларуская вечарынка ў Пецярбургу" пад псеўданімам Тарас на Парнасе. Пісаў пад псеўданімамі Адам Нявірка, Тарас на Парнасе, Я.Тарас, Тарас Язычнік, Т.Навіна, Тарас Навіна, Białorusin. У 1918 г. выдаў першую "Беларускую граматыку для школ", якая вытрымала 6 перавыданняў (1921 г., Мінск, Вільня, Берлін; 1931 г., Вільня; 1991 г., Мінск; 1992 г., Нью-Йорк) і адыграла вялікую ролю ў фарміраванні беларускай літаратурнай мовы і пашырэнні асветы на тэрыторыі Беларусі. Аб важнасці выдання "Беларускай граматыкі для школ" сведчыць ліст Янкі Купалы да Б.Тарашкевіча, які ведаў яго асабіста, у Пецярбург ад імя Беларускага выдавецтва таварыства:

"Дзядзька Тарас! Што чуваць у Вас з беларускай граматыкай? Ці што-небудзь зрабіў ў гэтым напрамку? Калі маеце ўжо яе нарыс, то будзьце ласкавы прыслать нам яго, калі не, то будзьце такім добранькімі і спрытнымі ды як хутчэй гэта зрабіце... Граматыку Вашу хоча Таварыства выдаць і пусціць у свет у "назіданіе" маладому беларускаму пакаленню. Дык варушыцца, дзядзька, і ў шапку не спіце. Чакаем хуткага ад Вас адказу. Шчыра Вам адданы сакратар выдавецтва І.Луцэвіч".

"Дзядзька" — у гэтым беларускім звароце, які выказаны ў народным духу, былі і глыбокая пачцівасць, і пачуццё блізкасці, роднасці. Тарас — так звалі Браніслава Тарашкевіча родныя, блізкі і знаёмыя. І не выпадкова з сямі псеўданімаў Б. Тарашкевіча — пяць са словам Тарас.

У 1921-1922 гг. Б. Тарашкевіч актыўна выступаў у заходнебеларускім друку з публіцыстычнымі артыкуламі, прысвечанымі актуальнym пытанням нацыянальна-вызваленчага руху, апублікаваў нарыс пра беларускага паэта Адама Гурыновіча, свае пераклады з "Іляды" Гамера. Адбываючы пакаранне ў польскай турме, Б.Тарашкевіч стварыў тэкст песні "Марш Грамады", пісаў лістоўкі, брашуры, у якіх заклікаў працоўных Заходній Беларусі да барацьбы, працаваў над "Гістарычнай граматыкай беларускай мовы", пераклаў паэму Адама Міцкевіча "Пан Тадэвуш" (да 1981 г. пераклад захоўваўся ў рукапісе, асобным выданнем выйшаў у 1981 г. у

⁷ Тарашкевіч (Палянская) Ніна Аляксандраўна, жонка Б.А.Тарашкевіча. Тарашкевіч ажаніўся з Н.А.Палянскай у 1935 г. у Маскве. Пасля арышту мужа 1 жніўня 1937 г. яна была арыштавана, але 20 красавіка 1938 г. вызвалена. Настойлівіва звязалася ў НКУС СССР, да Л.П.Беры, І.В.Сталіна, каб д'аведацца пра ёё мужа, але безвынікова. І толькі ў красавіку 1957 г. ёй прыслалі дакументы аб смерці Б.А.Тарашкевіча, аднак не да канца прайдзіўля.

выдавецтве "Навука і тэхніка")⁸. У 1936 г. Дзяржайнае выдавецтва БССР рыхтавала да выдання зроблены Б.Тарашкевічам поўны пераклад на беларускую мову "Іліяды" Гамера, але карэктura да гэтага часу не знайдзена.

Пераклады Б.Тарашкевіча маюць высокі прафесіянальны ўзровень, яны дакладныя ў передачы арыгінала. У 1931-1935 гг. ён апублікаваў брашуры "Захоўная Беларусь — плацдарм імперыялістычнай інтэрвенцыі", "Як жывуць сяляне за граніцай", а таксама кнігу "Дыферэнцыяцый сялянства ў Польшчы ў час крызісу. Польская вёска ў час крызісу".

Асобна варта адзначыць публіцыстычную творчасць Б.Тарашкевіча, яго выступленні-прамовы на пасяджэннях польскага сейма. Публіцыстыка Б.Тарашкевіча належыць да лепшых беларускіх нацыянальных традыцый гэтага жанру. Яна ўключае пытанні асветы, мовы, культуры. Але галоўныя праблемы яго выступленняў — гэта сацыяльныя і палітычныя права беларусаў як народа, як самастойнай нацыі. Па глыбіні і сіле думкі, грамадзянскай скіраванасці, інтэлектуальнай напоўненасці яны ўзыходзяць да вяршынь беларускай публіцыстыкі першай чвэрці 20 ст. Асэнсаваўшы надзённыя сацыяльныя і нацыянальныя праблемы свайго часу, яна захоўвае не толькі гістарычна-культурную цікавасць, але даносіць да ўдумлівага чытача, які дапытліва ўглядзеца ў будучыню, атмасферу і практику актыўнага палітычнага жыцця беларускага народа.

Публіцыстычная творчасць Б.Тарашкевіча тычыцца многіх фундаментальных праблем, якія маюць вялікае значэнне для жыцця нацыі. І ў рэшце рэшт, мужнае, палымянае, пранікнёнае слова Б.Тарашкевіча даносіць да новых пакаленняў непаўторны і своеасаблівы вобраз той складанай эпохі барацьбы і надзеі.

У снежні 1933 г. супрацоўнікі АДПУ СССР⁹ прапанавалі Б.Тарашкевічу напісаць аўтабіографію. У той час яго сябрам і паплечнікам — былым беларускім паслам у польскім сейме — у Мінскім ДПУ аб'явілі абвінаваўчае заключэнне па сферыканай т.

⁸ "Навука і тэхніка", кніжна-чысленнае выдавецтва Нациянальнай акадэміі навук Беларусі і Камітэта па друку Рэспублікі Беларусь. Заснавана ў Мінску ў 1924 г. пры Інбелкульте. З 1932 г. "Выдавецтва Акадэміі навук БССР", у 1963 г. перайменавана ў выдавецтва "Навука і тэхніка". Выдае навуковую, навукова-папулярную літаратуру, тэхнічную, мастацкую, часопісы, літаратуру па гісторыі, філасофіі, эканоміцы, праву, біялогіі, археалогіі, этнографії, мастацтвазнаўству, літаратуразн аўству, фізіцы, геалогіі і інш. навуках сістэмы Нациянальнай ай акадэміі навук Беларусі. З 1996 г. называецца "Беларуская навука".

⁹ АДПУ СССР (Аб'яднанае дзяржайнае палітычнае управлінне СССР). 20 снежня 1917 г. пастановай СНК РСФСР створана Усерасійская надзвычайная камісія па барацьбе з контэррэвалюцыйнай і сабетажам (ВЧК). Старшыней ВЧК прызначаны Ф.Э.Дзяржынскі. Пасля грамадзянскай вайны неабходнасць у спецыяльным органе, які б меў надзвычайныя права і паўнамоцтвы, адпала. Пастановай ЦВК РСФСР ад 6 лютага 1922 г. ВЧК скасавана, замест яе створана Дзяржайная палітычнае управлінне (ДПУ) пры НКУС РСФСР. 2 лістапада 1923 г. арганізавана АДПУ пры СНК СССР. Яму падпарадкоўваліся ДПУ саюзных распушблік. АДПУ атрымала права без суда расстрэльваць або накроўваць у канцлагер асоб, прызнаных імі вінаватымі ў нелаяльных да рэжыму паводзінах. Пастановай ЦВК СССР ад 10 ліпеня 1934 г. АДПУ пры СНК СССР як самастойны орган скасавана і на яго аснове створана Галубун ае управлінне дзяржайной бяспекі (ГУДБ), якое ўышло ў склад НКУС СССР (у саюзных рэспубліках УДБ). НКУС БССР створаны ў адпаведнасці з пастановай ЦВК БССР ад 15 ліпеня 1934 г.

зв. справе "Беларускі нацыянальны цэнтр"¹⁰, на падставе якога праз месяц ім усім быў вынесены смяротны прыгавор з заменай на 10 гадоў канцлагераў. З моманту перасячэння польска-савецкай дзяржаўнай граніцы АДПУ СССР узяло Б.Тарашкевіча пад пільны нагляд свайго нядрэмнага вока.

Б.А.Тарашкевіч, прыняўшы прапанову органаў АДПУ СССР напісаць аўтабіяграфію і будучы абсалютна чэсным, інтэлігентным, высокаадукаваным і далікатным чалавекам, пачаў старанна і акуратна выконваць ту ю задачу, якую перад ім паставілі адпаведныя органы. У ёй вельмі падрабязна і максімальна старанна даў харкторыстыкі сваім сябрам па БСРГ, паслам (дэпутатам) польскага сейма, паплечнікам па рэвалюцыйнай дзеянасці, лідэрам іншых грамадскіх арганізацый, што дзеянічалі на тэрыторыі буржуазнай Польшчы. Усяго ім было ўпамянута да 250 прозвішчаў. Тарашкевіч падрабязна распавядаў пра іх узаемаадносіны, знаёмыя з іншымі дзеячамі, па так званым "ланцужку" — адзін за адным. Ён "вольно или невольно" адкрыў іх "кухню" ўзаемаадносін ва ўсіх ракурсах чалавечага жыцця (харкторы, чалавечыя слабасці і многія іншыя бакі іх адносін).

Такім чынам, хацеў Тарашкевіч ці не, але сваёй аўтабіяграфіяй ён адкрыў кола сваіх знаёмых, сваіх з імі адносін, чаго не прамінулу скарыстаць супрацоўнікі АДПУ СССР. Ён даў ім дзесяткі прозвішчаў, з якімі яны пачалі актыўна працаўваць. Тарашкевіч не ведаў, што ў рукі АДПУ ён дае вялікую картатэку новых персаналій — цвету беларускай інтэлігенцыі. Гэта пісьменнікі, дзеячы культуры, вучоныя, грамадскія дзеячы, вядомыя людзі таго часу. Аўтабіяграфія давала магчымасць АДПУ—НКУС арыентавацца ў жыцці Б. Тарашкевіча, яго асабістых сувязях з рознымі палітычнымі дзеячамі.

Звыш 60 гадоў яна пралежала ў архівах — арыгінал у архіве аддзела кадраў Камінтэрна¹¹ ў Маскве, дзе, дарэчы, захоўваюцца два тамы матэрыялаў на Б.Тарашкевіча, а копія ў архіве Камі-тэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь, дзе мы яе і выявілі...

¹⁰ "Беларускі нацыянальны цэнтр" (БНЦ), сфабрикованая ў 1933 г. у кабінетах ДПУ БССР справа "контррэвалюцыйнай паўстанцкай і шпіёнска-дыверсійнай арганізацыі". Паводле версіі ДПУ (агентур-ная справа "Закардоннікі"), БНЦ створаны ў верасні 1932 г. дзея-чамі нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходній Беларусі С.Рак-Міхайлоўскім, П.Мятлой, М.Бурсовічам, І.Дварчанінам, Ф. Валын-цом, П.Валошынам, Я.Гаўрылюком і інш., які ў каstryчніку 1930 г. і верасні 1932 г. перехалі ў БССР. Абвінавачванне будавалася выключна на паказаннях арыштаваных, атрыманых ад іх з прымянецем фізічных мер уздзеніяў і інш. незаконных методаў вядзення следства. Мэй на мэце звяржэнне савецкай улады шляхам узброенага паўстання пры падтрымцы Польшчы і стварэнне Беларускай буржуазно-дэмакратычнай распублікі пад прэзідэнтам Польшчы. Усяго па справе рэпрэсіраваны 161 чалавек. Ужнін — верасні 1956 г. вызначэннем ВТ ВВА справа БНЦ "у крымінальным парадку спынена за адсутніццю саставу злачынства", адменены рашэнні асобых нарад пры МДБ СССР за 1950-1952 г.

¹¹ Камінтэрн, Камуністычны інтарнаташтат, міжнародная рэвалюцыйная арганізацыя ў 1919—1943 гг. Створана ў сакавіку 1919 г. па ініцыятыве РКП(б). Камуністы Беларусі былі прадстаўлены ў Камінтэрне праз секцыю РКП(б), а таксама КПЗБ.

Грунтоўна вывучыўшы аўтабіяграфію Б.Тарашкевіча, мы доўга разважалі: публікаваць яе без купюр ці ўрыйкамі?

Адзін з навукоўцаў, якога мы пазнаёмілі з жыццяпісам Б.Тарашкевіча, заявіў так:

— Публікаваць не трэба. Ён не ў лепшым свяtle паказвае аўтара першай "Беларускай граматыкі для школ".

Яшчэ і яшчэ мы ўчыталіся ў начыста аддрукаваны тэкст з тым, каб глыбей асэнсаваць своеасаблівую споведзь таленавітага чалавека. Мы добра ўсведамлялі, што такі высокаадукаваны і інтэлігентны чалавек, як Б.Тарашкевіч, апынуўшыся па сутнасці ў духоўным і фізічным палоне, не мог не прыняць жорсткія і ультыматыўныя правілы палітычнай гульні.

Дзеячаў, якія засталіся ў Заходній Беларусі і не працавалі пад кіраўніцтвам камуністаў альбо ў саюзе з імі, ён назваў нацыянал-фашистамі, даў ім адназначныя, негатыўныя характеристыкі. Паказальнымі з'яўляюцца і слова, якімі Б.Тарашкевіч закончыў сваю аўтабіяграфію: "Лічу, што май рэвалюцыйным абавязкам з'яўляецца барацьба з беларускімі контррэвалюцыйнымі і інтэрвенцыянісцкімі нацдэмаўствамі і нацыянал-фашизмам".

Яшчэ нам не зусім зразумела, на якіх падставах Б.Тарашкевіч назваў Я.Ф.Карскага і М.М.Нікольскага чарнасоценцамі і чаму так нядобразычліва характеристызаваў А. Луцкевіча і Р. Астроўскага. Увогуле Б.Тарашкевіч шмат увагі ўдзяляў персаналіям —дзеячам, з якімі яму давялося працаваць і сустракацца. У заключнай частцы аўтабіяграфіі ён рэзка адмежаваўся ад беларускага нацыянальнага руху і назваў яго буржуазным, які пераастае "ў нацыянал-фашизм у Заходній Беларусі і контррэвалю-цыйнае нацдэмаўства ў БССР".

Паводле яго слоў, нацдэмы і нацфашысты — былыя яго сябры і паплечнікі — з'яўляліся ідэолагамі кулацтва і рабілі "стаўку на контррэвалюцию пры дапамозе інтэрвэнцыі". Больш стрыманы і карэктны характеристызаваў ён дзеячаў Беларускай сялянскай работніцкай грамады, якія ў той час ужо былі арыштаваны ДПУ БССР па справе БНЦ і знаходзіліся ў следчым ізаляторы.

Такімі класавымі, вульгарнымі ідэалагічна-палітычнымі штампамі прасякнуты ўсе тагачасныя партыйныя дакументы, матэрыялы перыядычнага друку, вусныя выступленні камуністай. Партийныя ўстаноўкі абавязвалі строга крытычна, па-балашавіцку адносіцца і да самога сябе, і да сваёй мінулай дзейнасці. Таму ён назваў сябе "мелкобуржуазным националістически настроенным интеллигентом", "соціал-демократствую-щым интеллигентом".

Некалькі старонак аўтабіяграфіі Б.Тарашкевіч прысвяціў таму, як прыйшоў у камуністычную партню. Аднак гэтае пытанне застаецца

спрэчным. Аляксандра Бергман¹² — гісторык і публіцыст, дзеяч рэвалюцыйнага і нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходній Беларусі — лічыць, што Б. Тарашкевіч, нягледзячы на актыўнае супрацоўніцтва з Камуністычнай партыяй Заходній Беларусі, так і не стаў сапраўдным камуністам, і яго прызнанне — "считал себя по убеждению коммунистом" — вымушанае і няшчырае.

Агульна характеристычны аўтабіографію Б.Тарашкевіча, трэба адзначыць, што яна ўтрымлівае шмат цікавых падрабязнасцяў з гісторыі беларускага нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходній Беларусі ў 20-я гады нашага стагоддзя.

Чытач даведаецца, напрыклад, як рыхтаваўся з'езд Вілен-шчыны і Гродзеншчыны ў чэрвені 1919 г., як адносіліся да яго польскія ўлады і сам начальнік польскай дзяржавы Ю. Пілсудскі. Б.Тарашкевіч раскрывае тайну нарадаў, на якіх абмяркоўваліся пытанні "бунту" дывізіі генерала Л.Жалігоўскага ў каstryчніку 1920 г., у выніку якога былі захоплены Вільня і Віленскі край.

У аўтабіографіі шмат месца адведзена масонскім ложам "Правда" і "Траутут", да якіх належала Б.Тарашкевіч у 20-я гады. Ён назваў імёны амаль усіх членай гэтых ложаў. Яго сведчанні, можна сказаць, як крыніца па гісторыі масонства Польшчы, выкарыстаны вядомым польскім масоназнаўцам Л.Хасам¹³ у кнізе "Masoneria Polska XX wieku: losy, loże, ludzie" (Варшава, 1993). На думку Б.Тарашкевіча, з яго ўдзелам планавалася стварыць асобную беларускую масонскую ложу. Але, напэўна, у сувязі з тым, што ён выйшаў з маонізма і далучыўся да камуністаў, гэта не адбылося. Між тым, факты і разважанні слыннага беларуса аб масонстве і яго ролі ў жыцці тагачаснай польскай дзяржавы ўяўляюцца вельмі цікавымі, важнымі для гісторыкаў і заслугоўваюць грунтоўнага вывучэння.

Новыя і значныя сведчанні прывёў Б.Тарашкевіч пра выбары ў польскі сейм у 1922 г., нараду беларускіх нацыянальных дзеячаў у Сопаце летам 1925 г., на якой было абмеркавана пытанне аб ліквідацыі ўрада БНР, пра дзейнасць Віленскага беларускага нацыянальнага камітэта і разгром Грамады, судовы "працэс 56" надaje кірауніцтвам у лютым — май 1928 г.

¹² **Бергман Аляксандра Рыгораўна** (н. 1 мая 1906 г. у г.Гродна), дзеяч рэвалюцыйнага і нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходній Беларусі, гісторык, публіцыст. Працавала сакратаром падпольных акруговых камітэтаў КСМЗБ у Гродне, Вільні, Брасце, Баранавічах, Беластоку. З 1931 г. член Краявога Сакратарыята ЦК КПЗБ. З 1934 г. у СССР. У 1935 г. арыштавана НКУС СССР і адпраўлена ў высылку. З 1946 г. у Польшчу. Даследуе праблемы гісторыі КПЗБ, рэвалюцыйнага і нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходній Беларусі. Аўтар кнігі пра Б.Тарашкевіча, біографічных нарысаў пра А.Луккевіча, А.Радзевіча, У.Самойлаў, С.Рак-Міхайлойчыка, І.Дварчаніна і інш.

¹³ **Хас Людвік** (н. у 1918 г.), вядомы польскі масоназнаўца, аўтар шэрагу кніг па гісторыі масонства Польшчы. У 1936—1939 гг. вучыўся ў Літоўскім універсітэце. У 1939—1956 гг. у лагерах і высылках ў СССР. Скончыў Варшавскі ўніверсітэт у 1962 г. Доктар гістарычных науک (1981). Навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Польскай акадэміі науک.

Увогуле, аўтабіяграфія Б.Тарашкевіча, напісаная ў спецыфічных, складаных палітычных і маральна-псіхалагічных умовах, уяўляе сабой грунтоўны, інфармацыйна насычаны і гістарычна асэнсаваны нарыс не толькі ўласнага жыццяпісу, але і нацыянальна-вызваленчага руху ў Захадняй Беларусі ў 20-я — пачатку 30-х гадоў ХХ стагоддзя. І ў гэтым яе вялікая навуковая каштоўнасць. У аўтабіяграфіі, паводле слоў самога Б. Тарашкевіча, адлюстраваны яго шлях нацыянальнага рэвалюцыйнага дзеяча, шлях доўгі і пакутлівы. "Но мои увлечения, мои искания и блуждания, моя борьба на найденном мною революционном пути — это, как по времени, так и по содержанию, значительный отрывок из истории белорусского революционного движения".

Але пры знаёмстве з аўтабіяграфіяй Б.Тарашкевіча трэба мець на ўвазе наступныя моманты.

Па-першае. Яна рыхтавалася не па ўласным жаданні і творчым натхненні, а па прапанове супрацоўнікаў АДПУ СССР. Гэтыя абставіны, несумненна, паўплывалі на выказванні і разважанні былога палітвзня Польшчы, "выратаванага" савецкай сацыялістычнай дзяржавай.

Па-другое. Пры ўважлівым знаёмстве з аўтабіяграфіяй Б.Тарашкевіча ў вочы кідаецца тое, што супрацоўнікі АДПУ СССР паставілі яму канкрэтныя пытанні, на якія хацелі мець адказы ці яго рэакцыю. І як бачым, былы кіраунік Грамады імкнуўся даць на гэтыя пытанні здавальняючыя адказы.

Па-трэцяе. Апошнія старонкі біяграфіі хутчэй за ўсё напісаны пад дыктоўку ці па настойлівой падказцы дэпэушнікаў. Асабліва тры апошнія яе абзакты. Яны ні па стылю, ні па логіцы, ні па тэрміналогіі аніяк не могуць належаць выдатнаму беларускаму лінгвісту. Гэта звычайныя славесны шаблон сержантаў, якія былі шчыра ўпэўнены ў тым, што надзеяна абараняюць сацыялістычную радзіму ад тлятвортнага ўпльыву буржуазна-нацыяналістычных акадэмікаў у акулярах. Яны ўслужліва, з натхненнем выконвалі распараджэнні сваіх непасрэдных вышэйшых і верхніх гаспадароў-начальнікаў і, ні на хвіліну не задумваючыся, знішчалі гонар і сумленне нацыі. Горшое, што было ў грамадстве, ваяўніча і бязлітасна вынішчала лепшае, яго духоўных правадыроў...

Ці ж гэта слова Б.Тарашкевіча, якімі ён заканчвае свой жыццяпіс? Чытаєм: "Враждебные советской власти настроения и разговоры переходят во вредительское поведение и кристаллизируются в контрреволюционные организации, на данном историческом этапе с неизбежностью смыкающиеся и переплетающиеся с провокационной

разведочнай и подрывной работой подготавливающих почву для интервенции агентов империалистических разведок".

Ні логікі, ні стылю, ні сэнсу...

Дарэчы, хібы стылю ў аўтабіяграфіі сустракаюцца даволі часта, што не ўласціва знакамітаму фіолагу. Гэта можна растлумачыць толькі тым, што тэкст аўтабіяграфіі паўторна не быў прачытаны аўтарам, не правіўся і не рэдагаваўся ім. Складваеца такое ўражанне, што яна пісалася ў спешцы і была забрана ў Б.Тарашкевіча адразу, як толькі высаходзіла чарніла.

Зразумела, што выказванні і ацэнкі былога лідэра Грамады былі абумоўлены тымі ўдушлівымі маральна-псіхалагічнымі і ідэйна-палітычнымі абставінамі ў першай краіне сацыялізму — СССР, дзе ён апынуўся.

У тых умовах яго аўтабіяграфія гучала як споведź у надзеі застацца жывым. Гэтыя слова мы і вынеслі ў назыву кнігі пра Б.Тарашкевіча. Вядома ж, ён не мог ведаць ці нават думаць аб тым, што надзеі ў яго на жыццё ў СССР не было. Да смяротнага прысуду заставалася роўна 5 гадоў. Праўда, у канцы лістапада 1938 г. у яго ўсё ж быў шанц застацца жывым... Але пра гэта падрабязна расказваеца ў пасляслоўі кнігі.

Аўтабіяграфія Б.Тарашкевіча ў поўным аўтобіографічным аспекте не друкавалася. Толькі асобныя вытрымкі і сведчанні з яе ў свой час прыводзіла Алляксандра Бергман у кнізе "Слова пра Браніслава Тарашкевіча", якая выйшла на польскай мове ў 1977 г. у Варшаве (беларускі пераклад — Слова пра Браніслава Тарашкевіча: Гісторычны жыццяпіс. Мн., 1996). Пра біяграфію Б. Тарашкевіча пісаў Арсень Ліс¹⁴ у кнігах "Браніслаў Тарашкевіч" (Мн., 1996) і "Зямля Тарашкевіча" (Мн., 1991, у саўтарстве з Я.Р. Лецкам¹⁵). Упершыню аўтабіяграфія Б. Тарашкевіча надрукавана ў Мінску ў часопісе "Спадчына"¹⁶ (№№ 4-5 за 1996 г.) у перакладзе на беларускую мову, з невялікай

¹⁴ **Ліс Арсень Сяргеевіч** (н. 4 лютага 1934 г. у в.Вёхава Маладзечанскага павета Віленскага ваяводства, цяпер Смаргонскі раён), беларускі фалькларыст, літаратуразнавец, краязнавец. Доктар філалагічных навук (1997). Скончыў БДУ (1956). Працаўнік настаўнікам, рэдактарам Дзяржжынскага выдавецтва Беларусі, з 1962 г. у Інстытуце мастацтвазнанійства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Даследуе фальклор, літаратуру, гісторыю, краязнаніе і персыдзенчыны друку Заходняй Беларусі, жыццё і дзеяньні дзеяччая беларускага нацыянальна-вызваленчага руху, гісторыю культуры. Аўтар шэрагу манаграфій, літаратурных партрэтаў, эсэ. Аўтар кнігі "Браніслаў Тарашкевіч" (1966), сцэнарыя дакументальнага фільма "Зямля Тарашкевіча" (1991, у саўт. з Я.Р. Лецкам).

¹⁵ **Лецкі Яўген Рыгоравіч** (н. 20 красавіка 1944 г. у в.Пабрэзze Навагрудскага раёна Гродзенскай вобл.), празаік, крытык, перакладчык. Скончыў БДУ (1967). Кандыдат філалагічных навук (1980). У 1971-1986 гг. у Інстытуце літаратуры АН БССР. З 1986 г. старшы рэдактар, загадчык рэдакцыйнага выдавецтва "Мастацкая літаратура". Быў старшыней Рады з гуртавання беларускай культуры "Бацькі аўшчына". Аўтар аповесцей "На цаліку", "Драга ў два канцы", манаграфій "Выхаваўчая ролі літаратуры" і інш. Аўтар сцэнарыяў дакументальных фільмаў пра Янку Купалу, Браніслава Тарашкевіча ("Зямля Тарашкевіча", у саўт.) і інш.

¹⁶ "Спадчына", беларускі ілюстраваны часопіс, які выдаецца ў Мінску з 1970 г. на беларускай мове. Выходзіць шэсць нумароў у год. Друкуне матэрыялы з гісторычна-культурнай спадчыны Беларусі, асвяляючы праблемы беларускай гісторыі і культуры, публикуючы артыкулы па гісторыі Беларусі, філософіі, гісторыі мастацтва, пераклады і перадрукі гісторыяграфічнай і літаратурнай спадчыны. Да 1989 г. выходит з штоквартальна пад назвай "Помнікі гісторыі і культуры Беларусі".

прадмовай і пасляслоўем, падрыхтаванымі Анатолем Валахановічам¹⁷ і Уладзімірам Міхнюком¹⁸, праўда, без каментарыяў.

Тэкст аўтабіографіі Б.Тарашкевіча ў кнізе публікуецца без купюр, у сучаснай арфаграфіі, асобныя недакладнасці ў проз-вішчах і датах выпраўлены, а скарочаныя слова адноўлены без спецыяльных агаворак у заўвагах. Падзагалоўкі ў тэксце аўтабіографіі дадзены намі ў квадратных дужках.

Аўтабіографію Б.Тарашкевіча, акрамя прадмовы, дапаўняюць пасляслоўе і грунтоўныя каментары, якія ў сваім адзінстве надаюць кнізе цэласнасць і лагічную завершанасць.

Пры падрыхтоўцы кнігі да выдання выкарыстаны дакументы і фотаздымкі з архіва выдавецтва "Беларуская энцыклапедыя" імя Петруся Броўкі¹⁹, Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і

¹⁷ **Валахановіч Анатоль Іосіфавіч** (н. 17 красавіка 1939 г., Мінск), беларускі гісторык, краязнавец, журналіст. Скончыў гісторыка-філалагічны факультэт Мінскай дзяржуніверсітета імя А.М. Горкага (1961). Член Саюза журналістаў Беларусі (1975). У 1961–1962 гг. настаянік гісторыі Барысавскай СІЦ, з мая 1962 г. адначасова дырэктар Палааневіцкай НІШДзяржынскага раёна Мінскай вобл. У 1962–1964 гг. служба ў Савецкай Арміі. З 1964 г. дырэктар Ракашкіцкай 8-гадовых школы Дзяржынскага раёна, са жніўня 1966 г. дырэктар Зенікавіцкай СШ Уздзенскага раёна Мінскай вобл. З верасня 1968 г. рэдактар у БелСЭ, з лютага 1975 г. заг. рэдактары грамадскай літаратуры выдавецтва "Навука і тэхніка", з мая 1996 г. старшы навуковы супрацоўнік БелНДІ дакументазнайства і архінай справы. Пісаць і друкавацца начаў яшчэ ў студэнцкія гады ў 1959 г. Даследуе праблемы гісторыі і краязнавства Беларусі, распрацоўвае пытанні па літаўрыйных рэпрэсій у 20-пачатку 50-х гадоў. Аўтар кніг "Дзяржынск: Піс. экан. нарысы" (1977), "Дзяржынск: Ист.-экон. очерк" (1982), "Дзяржынщина: Прошлое и настоящее" (у саўт. з А.М. Кудзінікам, 1986), "Кіачевічына: Ист.- экон. очерк" (у саўт. з І.І. Саўчанкам, 1989), "Партызанскі генерал з Амерыкі (пра начадыў І.Я. Траціяцкія)" (1995), "Феликс Эмундовіч Дзэржинскі: Краткій очерк жыція і дзейнасці" (1997), буклета "Первая в Белоруссии: К 50-летию организации Койдановской МТС. 1930—1980" (1980) і інш. Аўтар звыш 250 навуковых і навукова-папулярных артыкулаў у энцыклапедычных выданнях, навуковых зборніках, часопісах, газетах, кнігах "Памяць" Дзяржынскага, Кіачаўскага, Чашніцкага, Бабруйскага, Уздзенскага, Кобрынскага і інш. раёнаў. Апублікаваў нарысы пра С.Шушкевіча, М.Ермаловіча, М.Улашчыцкага, К.Гаганца, У.Крыловіча, Б.Тарашкевіча, М.Горкага, У.Маякоўскага, Г.Газ і інш. Адзін з аўтараў і складальнікаў кнігі "Памяць. Старадарожкі раён" (1998). Піша аповесці, апавяданні, эсэ.

¹⁸ **Міхнёў Уладзімір Мікалаевіч** (н. 27 верасня 1947 г., в. Грушаны Поразаўскага раёна, цяпер Свіслацкі раён Гродзенскай вобл.), беларускі гісторык, доктар гісторычных наукаў (1987), прафесар (1991). Скончыў Гродзенскі дзяржуніверсітэт (1969). Працаўнік загадчыкам аддзела пісмовай рэдакцыі свісацкай раённай газеты "Заветы Ільіча", служыў у Савецкай Арміі. Сінэжнікі 1970 г. аспірант кафедры гісторыі СССР і БССР Гродзенскага підіністытуту, з 1973 г. выкладчык, ст. выкладчык той жа кафедры. З 1975 г. ст. навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КПБ, у 1982–1987 гг. і з 1991 г. старшы, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі АН БССР. У 1987–1991 гг. ст. выкладчык, прафесар Мінскай вышэйшай партыйнай школы (у 1990 г. перайтворана ў Інстытут палітлагіі і сацыяльнаў кіравання КПБ). У студзені 1992-снежні 1996 гг. дырэктор Беларускага навуковага даследчага інстытута дакументазнайства і архінай справы. У 1997–1998 гг. заг. аддзела Камісіі па міжнародных спраўах і нацыянальнай бяспечнасці Савета Распублікі Национальны арг. сходу РБ. З чэрвеня 1998 г. прафесар БДУ. Даследуе праблемы гісторыі, гісторыяграфіі і крітыцызма, археаграфіі і архівазнайства, бібліографіі і гісторыі літаратуры Беларусі 20-30-х гг. 20 ст. Першы начаў комплексы распрацоўваць пытанні гісторыі, гісторычнай науки і палітычных рэпрэсій, масконасці на Беларусі. Аўтар кніг "Крестьянство Беларуси на пути к социализму: Историографический очерк" (1979), "Социалистические преобразования в западных областях БССР: Историографический очерк" (1979), "Становление и развитие исторической науки Советской Белоруссии (1919–1941 гг.)" (1985), "Арыштаваць у высыпцы: Документ. нарысы пра Алекса Дудара" (1996). Адзін з аўтараў "Нарысы аўтарыў Беларусі" (ч.2, 1996), "Историческая наука Белорусской ССР: 80-е годы" (1987, у саўт. з П.Ц. Петрыкавым), "Гісторыя славянскіх народоў у працах савецкіх даследчыкаў" (1988, у саўт. з П.Ц. Петрыкавым і Г.Г. Сяргеевай), "Докторскіе і кандыдатскіе дисертации по историческим наукам БССР. 1944–1987 гг. Бібліографічны указатэль". Изд. 2-е, переработ. и доп. (1988, у саўт. з Л.М. Навіцкай). Апублікаваў нарысы пра К. Езавітава, У.Ігнатоўскага, В.Ластоўскага, А.Луцкевіча, У.Пракуслевіча, А.Смоліча, А.Сокал-Кутылоўскага, А.Цвікевіча, М.Гарэцкага, А.Гурло, Д.Убодзку, Я.Пушчу, дакументальныя матэрыяль, якія асвятаюць рэпрэсіі супраць беларускай нацыянальнай інтэлігенцыі. Адзін з аўтараў і складальнікаў зборнікаў дакументаў і матэрыялаў "Знешняя палітыка Беларусі. 1917–1922 гг." (1997. Т.1),

"Антон Луцкевіч: Материалы следственного дела НКВД БССР" (1997). Аўтар звыш 250 навуковых і навукова-папулярных артыкулаў у энцыклапедыях, зборніках, часопісах, газетах.

¹⁹ "Беларуская энцыклапедыя" імя Петrusa Broўki, выдавецтва Камітэта па друку Рэспублікі Беларусь. Заснавані ў йы Мінску 1 студзеня 1967 г. як Галоўная рэдакцыя Беларускай Савецкай Энцыклапедыі пры АН БССР на правах НДІ, у 1975–1992 гг. у сістэме Дзяржкамдруку БССР. У 1980 г. перайменавана ў выдавецтва і яму прысвоена імя П.Броўкі.

мастацтва, з асабістых архіваў Анатоля Валахановіча, Арсеня Ліса і Уладзіміра Міхнюка.

Аўтары выказваюць шчырую падзяку Аляксандры і Стэфану Бергманам²⁰, Гэлене Глагоўскай²¹ за дапамогу пры падрыхтоўцы гэтай кнігі да выдання.

Спецыйлізуецца па падрыхтоўцы і выданні універсальных, рэгіональных, галіновых энцыклапедый, энцыклапедычных даведнікаў, слоўнікаў беларускай мовы, серыі гісторычна-дакументальных хронік "Памяць" пра раёны Беларусі і інш.

²⁰ **Бергман Стэфан**, актыўны дзеяч КПЗБ. Нарадзіўся ў 1904 г. у Вільні. Удзельнік 1-га з'езда КПЗБ (чэрвень-ліпень 1928 г., калі г. Орша). Неаднаразова арыштоўваўся польскім і савецкім ўладамі. Аўтар шэрагу публікаций аб рэвалюцыйным руху ў Заходній Беларусі і Польшчы. Жыве ў Варшаве.

²¹ **Глагоўская Гэлена**, гісторык-палітолаг. Нарадзілася ў 1959 г. Беларуска. У 1983 г. скончыла Варшаўскі ўніверсітэт па спеціяльнасці гісторык-палітолог. Magistr. Працуе ў Гданьскім універсітэце. Аўтар шэрагу артыкулаў пра беларусаў, якія жывуць у Польшчы, і пра польска-беларускія сувязі.

АВТОБИОГРАФИЯ БРОНИСЛАВА АДАМОВИЧА ТАРАШКЕВИЧА члена КПП(КПЗБ) с 1925 года

[Отцовский дом. Учеба в Виленской гимназии и
Петроградском университете]

Родился в 1892 г. в деревне Мацюлишки, в 27 верстах от Вильно на восток, по Полоцкому тракту, в белорусской крестьянской католической семье. На долю моего отца после раздела между четырьмя братьями надельного участка выпало меньше 5-ти десятин земли. В тех условиях это хозяйство ниже середняцкого. Своего хлеба обыкновенно не хватало, и отец работал на лесных разработках. С семилетнего возраста я стал работать в качестве постоянного пастуха. Но также рано стал посещать и окончил начальную школу. Учитель считал меня способным и еще пару зим по своему почину занимался со мной и, отчасти любопытства ради, послал меня держать экзамен в гимназию. Неожиданно для всех я выдержал легко испытание в III класс Виленской второй гимназии. Отец уступил моим слезам и просьбам и уговорам учителя, но принужден был продать свою землю и пойти к своему зятю на совместную с ним кабальную аренду участка земли от помещика, с которым тянулся долгий разорительный судебный процесс за внесенный дедом помещику арендный залог. Процесс был в результате выигран, отец стал более зажиточным крестьянином, но до конца жизни ненавидел помещиков и царское правительство, а потом и польское.

Из своей семьи я ушел очень рано. Но тяжелая работа, довольно стеснительные материальные условия и продолжительный процесс с помещиком еще в детстве возбуждали мои чувства против помещиков, правительства — виновников крестьянской кривды.

С IV класса я стал работать на себя уроками, а с V не получал из дома никакой помощи. Виленскую вторую гимназию я окончил в 1911 г. с медалью, а затем историко-филологический факультет Петербургского²² университета в 1916 г., где был оставлен академиком Шахматовым²³ при кафедре русского языка и литературы для "приготовления к профессорскому званию". Соответствующие магистрантские экзамены я держал в течение 1917,

²² З 18(31) жніўня 1914 г. да 26 студзеня 1924 г. Санкт-Петэрбург называўся Петраградам і ўніверсітэт — Петраградскім. — Заўважа аўт.

²³ Шахматаў Аляксей Аляксандравіч (1864-1920), рускі мовазнавец, акадэмік Петраградскай АН (1894). Навуковыя працы ў галіне мовазнаўства, літаратуразнаўства, гісторыі ўсходніх славян. Заснавальнік славянскай тэксталогіі, вывучаў рускія лептапісы. У 1916 г. дапамагаў Б. Тарашкевічу ў стварэнні "Беларускай граматыкі для школы" (1918 г., Вільня), перапісваўся з Тарашкевічам.

18 и 19 годов в разное время и разных профессоров, но после революции это уже официального значения не имело.

[Начало революционной деятельности.

Белорусский язык — язык белорусского народа]

Мое пребывание в гимназии в Вильно совпало с годами глубочайшей реакции. В среде учащейся молодежи стали если не разврат, не карьеризм, то богоискательство, национализм. Так называемое этическое самосовершенствование, индивидуализм и эстетизм вместо революционной борьбы. Среди учащейся молодежи [школ] русского языка никаких кружков самообразовательных и революционных за это время в Вильне не было. Зато были три польские: народовцы²⁴, постемповцы²⁵ (Недзялковский²⁶, М.Клотт²⁷, теперь главный инспектор труда) и "Вызволене"²⁸, в которое я и попал с V класса. Была эта организация польская патриотическая (неподлестьева)²⁹ с клерикальным оттенком. Первым условием принадлежности к ней было "четвертое воздержание"³⁰.

Во главе этого движения стояли те же виленские хадецкие³¹ деятели, адвокаты Змитрович³² и Энгель³³. Из лиц, входивших тогда в "Вызволене", вспоминаю таких: Вацлав Битнер³⁴, теперь один из лидеров хадечии, депутат; Мечислав Недзялковский; Мирослав Арцишевский³⁵, теперь польский посланник в Бухаресте; Клавдий

²⁴ **Нарадоўцы**, члены палітычных партый "Вызволене" і "Пяст", якія ў 1931 г. аб'ядналіся ў "Польскую народную партію".

²⁵ **Постэмповцы** (прагрэсісты), прыхільнікі палітычнай партыі "Польскае з'едначэнне постэмповэ".

²⁶ **Недзялкоўскі Марыя** (1893-1940), дзеяч ППС, публіцыст. З ім Б.Тарашкевіч вучыўся ў Другой Віленскай гімназіі. У 1916-1919 гг. член Цэнтральнага рабочага камітэта Польскай партыі сацыялістyczнай (ППС). У 1919 і 1922 гг. дэпутат сейма, у 1920-1921 гг. генеральны сакратар ЦВК ППС, з 1927 г. — член выкананчага бюро Другога Інтэрнацыонала.

²⁷ **Клот Марыя** (1892-1967). У 1920-1939 г. галоўны інспектар Міністэрства працы Польшчы. З ім Б.Тарашкевіч вучыўся ў Другой Віленскай гімназіі. Член масонскай ложы "Правда" (Варшава).

²⁸ **"Вызволене"**, сялянская партыя, якая дзейнічала ў Польшчы ў 1915-1931 гг. Мела ўпльбу на сялян Заходняй Беларусі. Лідэры: К.Багінскі, Я.Домбскі, С.Туту і інш. У 1922-1924 гг. для насельніцтва Заходній Беларусі выдавала газету "Вызвалене народ ода". Пад націскам народных мас перайшла ў апазіцыю да ўрада Пілсудскага. У 1924 г. з "Вызволене" выхулася левас крыло на чаме з дэпутатамі сейма А.Філіэркевічам, С.Ваявудскім і С.Баліным, якое стала асновай новай, Незалежнай сялянскай партыі. У 1931 г. "Вызволене" аб'ядналася з партыяй "Пяст" і была створана "Польская народная партыя", якая абараняла інтарэсы заможных сялян.

²⁹ **"Неподле́т ло́сі́ ё́ва"** (польск.), сафандная незалежн арганізацыя.

³⁰ **"Чацвертае ўстрыманне"**, клятва. Тры галоўныя пункты-клятвы: беднасць, паслухмянасць і бясшлюбнасць. Чацверты пункт ("Чацвертае ўстрыманне") — мабыць, самаудаскан аленне.

³¹ **Хадэцыя**, хрысціянская дэмакратыя; хадэкі, хрысціянскія дэмакраты.

³² **Змітровіч**, адвакат, віленскі хадэцкі дзеяч.

³³ **Энгель Самуэль**, адвакат, віленскі хадэцкі дзеяч. Член КСМЗБ. Знішчыў правакатара, які выдаў паліцыі шэраг маладых барацьбогу супраць буржуазна-памешчыцкага рэжыму Польшчы. Расстралены 14 мая 1924 г. паводле прыгавору ваенна-палаівога суда ў Лодзі.

³⁴ **Бітнер Вацлаў**, член партыі "Вызволене", дэпутат польскага сейма, адзін з лідэроў хадэць.

³⁵ **Арцишоўскі Міраслаў** (1892-1963), польскі дыпламат, член партыі "Вызволене". Вучыўся з Б.Тарашкевічам у Другой Віленскай гімназіі, дзе разам з ім і А.Хамінскім узведальнічай у "Гуртку самадзейнасці". З 1918 г. на дыпламатычнай службе. У 1922-1925 г. сакратар дэмакратічнай Польшчы пры Лізе Нацыі. У 1925-1929 гг. сакратар пасольства Польшчы ў Францыі, затым пасол Польшчы ў Латвіі, Румыніі, Аргенціне, Балівіі, Уругвай і Парагвай. Член масонскай ложы "Правда" ў 20-я гады, да якой належаў і Б.Тарашкевіч.

Душевский³⁶, теперь белорусский националистический деятель в Ковне; Обуховский* — член эсеровской организации в студенческие годы и целый ряд других, потерявшихся из виду. Но вскоре в "Вызволене" образовалось левое крыло. Образовали его в виде особого кружка и направления Болеслав Малецкий³⁷ — брат проректора КУНМЗа³⁸, Гульвин* и я. Названные товарищи имели революционные традиции в своих семьях, братьев на катогре и сами жили в большой бедности. Вместо чтения не всегда понятных и увлекательных классиков польского романтизма, мы стали интересоваться политической экономией и философией.

Результат этих занятий был таков, что я на второй год пребывания в вызволенской организации, будучи в VII классе, объявил себя неверующим и отказался исповедоваться. Приблизительно одновременно с этим я окончательно самоопределился как белорус.

В отцовском доме и в деревне все говорили исключительно на белорусском языке, "попросту". Еще пасучи стадо, я не раз задумывался: что за язык, которым никто не пишет и паны на нем не говорят. И мне не раз становилось больно, что этим языком, которым говорит народ, и самим этим народом все пренебрегают. Еще в 1904 году мои соседи-родственники, рабочие из Петербурга, привезли и подарили мне тетрадь с революционными песнями и стихами на русском и польском языках. Но были там и белорусские стихи Мацея Бурачка³⁹ ("Белорусская дудка"). Я их сразу выучил наизусть и нередко декламировал по деревням, вызывая необычайный восторг у крестьян "простым" языком, близостью темы и образов к народной жизни. В 1905 году отец привозил мне из Вильно революционные воззвания на белорусском языке, и крестьяне собирались в хату

³⁶ Душ-Душэўскі Клаўдзій Сцяпанавіч, нар. адзіўся 27 сакавіка 1891 г. у мяст. Глыбокае Дзісенскага пав. Дзеяч беларускага нацыянальнага а-дэмакратычнага адраджэння. Звўляўся дыпламатычным представітёлём БНР у краін ах Балтвы. С снежня 1919 г. дзяржаўны сакратар ва ўрадзе БНР, які ўзначальваў В.Ю.Ластобскі. Разам з ім рэдагаваў і выдаваў часопіс "Крывіч".

Арыштаваны НКУС СССР у 1940 г., вызвалены немцамі пад час захопу Коўна і адпраўлены ў канцлагер. Пасля вайны вярнуўся ў Коўна, але зноў быў арыштаваны НКДБ СССР і асуджаны на доўгі тэрмін турэмнага зняволення. Вызвалены ў сірэдзіне 50-х гадоў.

Памёр 25 лютага 1959 г.

* Зорачкай тут і далей адзначаны прозвішчы, па якіх дадатковых звестак не выяўлена. — Заўвага аўт.

³⁷ Малецкі Валя слоў, член левага крыла партыі "Вызволене", брат праректара КУНМЗа (Камуністычныя ўніверсітэт нацыянальных меншасцей Захаду імя Ю.Мархлеўскага), рабочы з г. Баранавічы ў ліку іншых членуў КПЗБ быў аддадзены надзвычайнаму суду ў лістападзе 1931 г. У яго абарону сталі ЦК МОПРа Захадний Беларусі, іншыя грамадскія арганізацыі.

³⁸ КУНМЗ (Камуністычны ўніверсітэт нацыянальных меншасцей Захаду імя Ю.Мархлеўскага) існаваў у 1921-1936 гг.; рыхтаваў партыйных і савецкіх работнікаў з прадстаўнікамі нацыянальных меншасцей заходніх раёнаў СССР і шэрагу краін Еўропы. Меч сектары: беларускі, венгерскі, грэчаскі, італійскі, латышскі, літоўскі, мадаўскі, нямешкі, польскі, румынскі, скандынаўскі, фінскі, эстонскі, югаслаўскі, яўрыйскі. У 1924 г. адкрыты беларускі сектар, на які было прыніята на вучобу 40 чалавек.

³⁹ Мацей Бурачок (сапр. Багушэвіч Францішак Казіміравіч), нарадзіўся 21 сакавіка 1840 г. у фальме. Свіраны Віленскага пав. Віленскай губ. у сям'і збяднелага шляхціца. Беларускі паэт-дэмакрат, публіцыст, літаратурны крытык, ідэолаг беларускага нацыянальнага руху. Аўтар зборнікі вершоў "Дудка беларуская" (1891) і "Смык беларускі" (1894). Творчасць Ф. Багушэвіча мела значны ўплыў на фарміраванне прагрэсіўных поглядаў Б.Тарашкевіча. Памёр 28 красавіка 1900 г.

слушать их. Но в "Нашу ніву"⁴⁰ я попал только в 1908 году. Покупая там газетку и литературу, познакомился с Антоном Луцкевичем⁴¹, его братом археологом Иваном⁴² и редактором "Нашай нівы" Власовым⁴³. Однако они не посвящали мне много времени и мое национальное самоопределение решила тесная связь с белорусской деревней и та скучая литература, которую можно было получить в "Нашай ніве".

Самоопределившись белорусом и неверующим, я вскоре разошелся с "Вызволенем". С вызволенскими вождями я разорвал довольно резко и окончательно, но с некоторыми бывшими вызволенскими товарищами сохранил и в Петербурге личные отношения. Однако ни к какой из польских организаций не принадлежал. Чешейко-Сохацкого⁴⁴ встречал один раз в Вильно в ученические годы на каком-то съезде молодежи, но в Петербурге с ним отношений не поддерживал и несколько ближе познакомился с ним уже на почве сеймовой работы.

[Замысел написать белорусскую грамматику]

⁴⁰ "Наша ніва", штотыднёвай аграгамадска-паітчычная і літаратурна газета, орган БСГ. Выдавалася ў Вільні і [10 (23) лістапада 1906 г. - 7 (20) жніўня 1915 г.] на беларускай мове. Заснавальнікі газеты І. А.Луцкевіч, А.Уласаў. Першы рэдактар і выдавец С.Вольскі. З 7 (20) сакавіка 1914 г. рэдактар, з 16 мая 1914 г. — рэдактар-выдавец Я.Купала (падпісваўся сапр аўдным прозвішчам І.Луцкевіч). У рэдакцыю "Нашай нівы" Б.Тарашкевіч трапіў у 1908 г., дзе пазнаёміўся з А.Луцкевічам, І.Луцкевічам, А.Уласавым і інш.

⁴¹ **Луцкевіч Антон Іванавіч** (псеўд. **Антон Навіна, Кумельган, Мялешка** і інш.), нарадзіўся 29 студзеня 1884 г. у г. Шаўлі Ковенскай губ. Дзеяч і ідоэолаг беларускага нацыянальнай адукацыі і адраджэння. Скончыў Мінскую гімназію (1902). Здаў экстэрнам экзамены за курс прыродазнаўчага і юрыдычнага факультэтата Пецярбургскага і Эрніцкага ўніверсітэттаў. З 1906 г. рэдактар-выдавец газет "Наша доля" і "Наша ніва". У студзені 1918 — чэрвені 1919 гг. старшыня Віленскай беларускай рады — каардынантскага цэнтра беларускіх паітчычных і грамадскіх арганізацый. 18 сакавіка 1918 г. кааптав аны ў склад Рады БНР, адзін з ініцыятаў абавязчэння незалежнасці БНР. З лістапада 1918 г. да сакавіка 1920 г. узнаўальваў урад БНР і адначасова быў міністрам замежных спраў. Пасля распаду Рады БНР 28 лютага 1920 г. выйшаў у адстаку. У 1921—1939 гг. дырэктар Беларускага музея ў Вільні. У каstryчніку 1927 г. арыштаваны польскімі ўладамі па аблінавачванні ў шпайнях на карысць ССР, але судом апрайданы. З 1928 г. пасля самагубства жонкі адышоў ад актыўнай паітчычнай дзеяйнасці. У 1929 г. знобу арыштаваны і польскімі ўладамі і зноў апрайданы. Працаўштаб у Першай Віленскай беларускай гімназіі. З 30 верасня 1939 г. арыштаваны аператар'янай групай НКУС БССР. Пераведзены ў мінскую турму. 14 чэрвеня 1941 г. пастановай Асобай нарады НКУС ССР асуджаны на 8 гадоў ППЛ. Пакаранне павінен быў адыбываць у Варкутапіячалугу. Верагодна загінуў у чэрвені 1941 г. непадалёку ад Мінска пры эвакуацыі зняволеных з Мінскай турмы. Магчыма, каля г. Чэрвень ў начатку ліпеня 1941 г. Рэабілітаваны Пракуратурай Літоўскай ССР 31 сакавіка 1989 г.

⁴² **Луцкевіч Іван Іванавіч**, нарадзіўся 9 чэрвеня 1881 г. у г. Шаўлі Ковенскай губ. Дзеяч беларускага нацыянальнай а-дэмакратычнай адраджэння, археолаг і этнограф. Вучыўся ў Маскоўскім археалагічным інстытуце і Пецярбургскім універсітэце. Адзін са стваральнікаў БСГ і член яе ЦК, адзін з рэдактараў газет "Наша доля" і "Наша ніва". Ініцыятар стварэння Беларускага музея і Першай беларускай айміназіі ў Вільні. Памёр 20 жніўня 1919 г. у Закапанэ (Польшча). Летам 1991 г. перапахаваны ў Вільні на могілках Росы.

⁴³ **Уласаў Аляксандар Мікітавіч**, нарадзіўся 16 жніўня 1874 г. у г. Вілейцы. Дзеяч нацыянальна-вызваленчага руху, адзін з арганізатараў Беларускай сацыялістычнай грамады. Са снежня 1906 г. да сакавіка 1914 г. — рэдактар-выдавец штотыднёвіка "Наша ніва", дзе змяшчалісь творы Тарашкевіча. У 1922—1928 гг. дэпутат польскага сейма, уваходзіў у Беларускі пасольскі клуб, узнічалаў ТБШ. Заснавальнік Радашковіцкай беларускай гімназіі Арыштаваны 16 каstryчніка 1939 г. Пастановай Асобай нарады пры НКУС ССР ад 29 лістапада 1940 г. асуджаны на 5 гадоў зняволення ў Сіблаг. Памёр 11 сакавіка 1941 г. на ст. Марыінск Новасібірскай вобл. Рэабілітаваны 6 студзеня 1961 г.

⁴⁴ **Чашэйка-Сахацкі Юрый Вацлавав іч** (Браткоўскі-Сахацкі, ён жа **Чашэйка**, парт. псеўд. **Конрад**), нарадзіўся ў 1892 г. у г. Нежыне. Дзеяч польскага рабочага руху. Кандыдат у члены Прэзідіума Выканкама Камінтарна. Да 1922 г. член і Генеральны сакратар ЦВК ППС, з 1921 г. член КІП і член ЦК КІП, з 1924 г. дэпутат польскага сейма ад КІП. У 1928 г. падвойлены дэпутацкай недатыкальнай асці, эміграваў у СССР.

Арыштаваны 17 жніўня 1933 г. па аблінавачванні ў прыналежнасці да "Маскоўскага цэнтра", т. зв. ПАВ. 4 верасня 1933 г. скончыў жыццё самагубствам, выскочыўшы ў час допыту з акіна кабінета следчага, які размяшчаліся на 5-м паверсе. Пры дагадзе яго роچаў была знойдзена напісаная кроўю запіска: "Я не прынадлежал і не знаю о КРО. Я коммунист, а не предател. Я остаюся верен компартии до конца. 4.IX.[1933 г.]. Ю.Братковский."

Историко-филологический факультет я избрал единственно с целью поработать над белорусским языком и составить белорусскую грамматику. А так филологию я не особенно любил и с большим увлечением занимался историей, правополитическими дисциплинами и в особенности философией. До того закантианился⁴⁵, что имел предложение работать на кафедре философии. Но цельного гармонического мировоззрения университет мне не дал ни в каком отношении, а тем более в общественно-политическом: отшлифовка и возбуждение мозгов, а в сумме мелкобуржуазное интеллигентское верхоглядство. Правда, по своей специальности я, благодаря хорошему руководству и довольно солидной работе, вынес значительный научный багаж. В университете я уже зарабатывал не только уроками, но и научной работой. Работал по подготовке материалов для истории Академии наук, по поручению Археологического института⁴⁶ издавал известные своей исторической ценностью грамоты рижского архива, получал этнографические командировки и т.д.

Если не считать профессора Рейснера⁴⁷, у которого я прослушал курс лекций по истории политических учений, то с большевиками в университете я не встречался. С эсерами познакомился, но их террористические разглашения меня не увлекали. В студенческом забастовочном движении я принимал участие, но более в роли участника, а не организатора выступлений. Я был захвачен полностью белорусским национальным движением и в белорусских организациях принимал весьма активное участие. Был организатором и старшиной нелегальной кассы взаимопомощи белорусских студентов. При университете вместе с Хлебцевичем⁴⁸ организовал белорусское общество краеведения, игравшее роль общебелорусского землячества.

Центральной белорусской фигурой в Ленинграде был профессор Ивановский⁴⁹. Он был оппозиционно настроен к "Нашай ніве" за ее

⁴⁵ "Заканты аныяся", іранічна самацэнка сваіго мондана захаплення вывучэннем філасофіі, у прыватнасці, вучэння заснавальніка нямецкай класічнай філасофіі Імануіла Канта (1724-1804).

⁴⁶ **Верагодна размова ізэ** не пра Археалагічны інстытут, які тады яшчэ не існаваў, а пра Археалагічную камісію ў Петраградзе, якая дзейнічала ў 1859-1919 гг. Яна выдавала штогоднік "Отчеты" за 1859-1915 гг. (1862-1918 гг.), "Известия" (у 1901-1918 гг. выйшла 66 выпускаў), а таксама "Матэрыялы па археалогіі Расіі" (т. 1-37 у 1866-1918 гг.).

⁴⁷ **Рэйснер Гіар Міхайлавіч** (1899-1958), савецкі ўсходазнавец, доктар гістарычных навук. У 1925-1935 гг. працаў у Міжнародным аграрным інстытуце, прафесар Пецярбургскага ўніверсітэта. Б. Тарашкевіч у свой час служаў яго курс лекцый па гісторыі палітычных вучэнняў.

⁴⁸ **Хлабцовіч Яўген Іванавіч** (псеўд. **Халімон з-пад Пушчы**), нарадзіўся 2 жніўня 1884 г. у мяст. Жыровічы Слонімскага пав. Гродзенскай губ. Беларускі і рускі бібліятэказнавец, бібліограф, літаратуразнавец. Адзін з арганізатараў Беларускага і аўкока-літаратурнага гуртка ў Пецярбургскім універсітэце ў 1912 г. Тарашкевіч разам з Хлабцовічам у 1912 г. арганізаў беларускую краязнавчуе таварыства пры Пецярбургскім універсітэце. У 1919-1941 гг. на бібліятэчнай работе, у 1943-1953 гг. выкладчык Маскоўскага бібліятэчнага інстытута. Памёр 20 кастрычніка 1953 г. у Маскве.

⁴⁹ **Іваноўскі Вацлаў Леанардавіч**, нарадзіўся 7 чэрвеня 1880 г. у фальв. Лябёдка Лідскага павета. Палітычны і грамадскі дзеяч. Доктар тэхнагічных навук (1909). У 1906-1913 гг. кіраваў дзейнасцю выдавецтва "Загляне сонца і

оппортунизм ко власти имущих. Такой же упрек Луцкевичи ставили Ивановскому). Ивановский считал себя социалистом и пытался группировать вокруг себя рабочих. На субботниках у него и Эпимах-Шипилло⁵⁰ я встречался с Гурло⁵¹, Жилуновичем⁵², Станюлевичем⁵³ и другими.

Во время империалистической войны в белорусском национальном движении преобладала ставка на поражение. Одни видели через поражение революционные перспективы для белорусского движения, другие — буферное государство, белорусское по немецкой концепции. Луцкевичи и Ластовский⁵⁴ остались в Вильно и проводили вторую концепцию. Ленинградская группа мыслила революцию в мелкобуржуазном эсеровском понимании. Об этом было много толков, но дальше разговоров и ожидания революции мы не шли. Разве что пропагандировали дезертирство из армии. Правда, бывали и такие, как Янка Лыщик*, который вел в армии агитацию.

[Работа в Белорусском комитете помощи жертвам войны]

У наша аконца", супрацоўнічай з газетамі "Наша доля" і "Наша ніва". У 1918 г. міністр асветы ва ўрадзе БНР, рэктар настаўніцкай інстытуты ў Мінску. У 1922 г. уваходзіў у склад урада Сярдзян Літвы. У лістападзе 1941 г. прызначаны на мяшкімі акупаванымі ўладамі на пасаду бургамістра Мінска. 7 снежня 1943 г. падышаў ад ран, атрыманых у час тэрарыстычнага замаху. Пахаваны на Кальварыйскіх могілках у Мінску.

⁵⁰ Эпімах-Шыпіла Браніслаў Ігнат авіч, нарадзіўся 4 верасня 1859 г. у маёнтку Залесе Палацкага пав. Беларускі выдавец і мовазнаўца. Канцыдат гісторыка-філалагічных наўук (1887), прафесар. У 1885 г. скончыў Петрапургскі юніверсітэт. Да 1925 г. працаў у бібліятэцы Пецярбургскага (Ленінградскага) юніверсітэта. У 1925-1927 гг. рэдактар, потым старшыня камісіі Інстытута беларускай культуры па стварэнню "Слоўніка жывой беларускай мовы". Арыштаваны 18 ліпеня 1930 г. ДПУ БССР па справе СВБ. З-пад варты вызвалены 12 верасня 1930 г. Памёр 6 чэрвеня 1934 г. у Ленінградзе.

⁵¹ Гурло Аляксандар Кандратавіч, нарадзіўся 31 студзеня 1892 г. у мяст. Капылі. Беларускі пээт. Удзельнік Лютаўскай рэвалюцыі і штурма Зімняга палаца ў каstryчніку 1917 г., грамадзянскай вайны. У 20-я гады працаў у Тэлераадынага камісіі ІБК, у 1929-1930 гг. наўкоўцу супрацоўнік Інстытута мовазнаўства БАН. Аўтар зборнікаў вершоў "Барбёнак" (1924), "Спаканін" (1925), "Сузор'і" (1926), "Межы" (1929) і інш. Арыштаваны 25 ліпеня 1930 г. Пастановкай КАДПУ ад 10 красавіка 1931 г. сасланы на 5 гадоў у Самару. Памёр 4 лютага 1938 г. Рэабілітаваны ВС БССР 15 лістапада 1957 г.

⁵² Жылунович Зміцер Фёдаравіч (Цішка Гартны), нарадзіўся 4 лістапада 1887 г. у мяст. Капылі. Дзеяч беларускага нацыянальна-дэмакратычнага адраджэння, грамадскі і дзяржавны дзеяч, пісьменнік. Акадэмік БАН з 1928 г. Пасля Каstryчніцкай рэвалюцыі з'яўляўся сакратаром Беларускага нацыянальнага камісарыята (Белнацкама) пры ўрадзе РСФСР. З 1 студзеня па 3 лютага 1919 г. узначальваў першы ўрад БССР. З'яўляўся рэдактарам газеты "Савецкая Беларусь", часопіса "Полы-мя", дырэктарам Дзяржвыдавецтва БССР. Аўтар вядомага рамана "Сокі цаіны" (1932). Арыштаваны 15 каstryчніка 1936 г. "як актыўны ўдзельнік контр-рэвалюцыйнай фашысцкай арганізацыі, выкрыты ў г. Мінску". Памёр 11 красавіка 1937 г. у Магілёўскай пісіхіяtryчнай бальніцы, знаходзячыся пад следствіем і вартаў. Рэабілітаваны Прэзідыумом ВС БССР 19 снежня 1954 г.

⁵³ [Стані левіч], напісана, пры перадрукобусы аўтабіографія Б. Тарашкевіча атрымалася памылка. Хутчэй за ёсё размова ідзе пра А.В. Станкевіча. Гл. спасылку № 61.

⁵⁴ Ластоўскі Вацлаў Юстінавіч, нарадзіўся 27 каstryчніка 1883 г. у засценку Калеснікаў Дзісенскага павета Віленскай губ. Дзеяц і ідэолаг беларускага нацыянальнага дзяржавнага адраджэння, гісторык, літаратуразнаўц і публіцыст. Акадэмік БАН з 1928 г. У 1904-1905 гг. слухаў лекцыі ў Пецярбургскім юніверсітэце. У 1909-1914 гг. супрацоўнік "Нашай ніве", у 1916-1917 гг. рэдактар газеты "Томан". Член БСГ у 1906-1917 гг., партыі беларускіх эсэрў (з 1919). Са снежня 1919 г. узначальваў ўрад БНР. У 1923 г. выйшаў з урада БНР, займаўся літаратурнай і наўковай дзейнасцю. Аўтар першай "Кароткай гісторыі Беларусі" (1910), "Падручнага расійска-крыўскага (беларускага) слоўніка" (1924), "Гісторыі беларускай (крыўскай) кнігі" (1926). Складаў падручнікі для беларускіх школ "Першая чытанка", "Незабудка", "Сеібі", "Храстаматыя беларускай літаратуры" і інш. Да 1927 г. у эміграцыі ў Коўну. Пасля вяртання ў Мінск працаў дырэктарам Беларускага дзяржавнага музея, потым наадменным сакратаром ІБК і БАН. Арыштаваны 21 ліпеня 1930 г. Томскім ДПУ па справе СВБ. Пастановкай КАДПУ СССР 10 красавіка 1931 г. сасланы на 5 гадоў у Саратаву. Працаў загадчыкам аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў бібліятэki Саратавскага дзяржавнага ўніверсітэта. 20 жніўня 1937 г. знобу арыштаваны ўпраўленнем НКУС Саратавскай вобл. і 23 студзеня 1938 г. як "агент разведкі і ўдзельнік нацыяналь-фашысцкай арганізацыі" ВК ВС СССР асуджаны да ВМП. Расстрэляны 23 студзеня 1938 г. у Саратаве. Па першым прыгаворы рэабілітаваны ВС БССР 10 чэрвеня 1988 г., па другім — ВК ВС СССР 16 верасня 1958 г.

После оккупации громадной части Белоруссии немецкими войсками в Петрограде создался Белорусский комитет помощи жертвам войны⁵⁵, в котором я тоже принимал участие. В смысле помощи жертвам войны этот комитет сделал не особенно много, но после революции сыграл некоторую роль в белорусской политической жизни. Летом 1917 года верховодили в нем эсеровско-либерально-федералистские элементы: Душевский, Гриб⁵⁶, Воронко⁵⁷. После октября его захватили люди более или менее связанные с рабочими центрами (Червяков⁵⁸, Жилунович). Летом 1917 года большевиками они не были, но уже во время октября тяготели к большевикам и вскоре стали работать под руководством тов. Сталина, нар. комиссара по национальным делам (который, насколько я слышал, лично посетил Белорусский комитет⁵⁹ после октябрьской победы).

Хотя весной и осенью 1917 года принимал участие в некоторых белорусских съездах (съезд белорусской интеллигенции*, учительский* и фронтовой⁶⁰), но руководящей роли на них не играл, будучи слишком занят научной работой.

Октябрьскую революцию встретил сочувственно, но с целым рядом мелкобуржуазных интеллигентских оговорочек большевиками. Но главного — исторической роли диктатуры пролетариата и его авангарда большевистской партии — я не понимал. Разгону

⁵⁵ **Беларускі камітэт дапамогі ахвярам вайны** (Беларускае таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны), дабрачынна арганізацыя для дапамогі бежанцам першай сусветнай вайны. Існаваў з 1915 да сэрэдзіны 1920 г. у Вільні. Заснавальнікі і першыя кіраўнікі камітэта В.Л.Іваноўскі, А.І.Лудкевіч, В.Ю.Ластоўскі. Вёў культурна-асветнюю работу. Стварыў беларускія школы ў Вільні, Гродзенскай, Віленскай, Сувалкаўскай і Мінскай губ. (было адкрыты 153 пачатковыя школы).

⁵⁶ **Грыб Тамашав іч**, нарадзіўся 7 сакавіка 1895 г. у в. Паляны Свянцянскага пав. Віленскай губ. каля Свянцяна. Дзеяч беларускага нацыянальна-дэмакратычнага адраджэння. Актыўны ўдзельнік Першага ўсебеларускага кангрэса (снежань 1917 г.); адзін з аўтараў Устаўных грамат БНР (абвешчана 25 сакавіка 1918 г.). Уваходзіў у Народны сакратарыят Беларусі — урад БНР. Адзін са стваральнякамі ў 1918 г. і лідэр артэсты беларускіх сацыяліст-рэвалюцыянеру. З 1921 г. у Празе, прымайш удел у дзеянасці ўрада БНР. Памёр 25 студзеня 1938 г. у Празе.

⁵⁷ **Варонка Язэп (Ю сіф) Якаўлевіч**, нарадзіўся 17 красавіка 1891 г. у мяст. Дзяялава Навагрудскага пав. Дзеяч беларускага нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння, журналіст, публіцыст. Адзін з ініцыятаў аўбяшчэння БНР. У лютым—ліпені 1918 г. старшыня Народнага сакратарыята Беларусі, потым народны сакратар замежных спраў. Пртырымліваўся канцэпцыі "двох ворагаў" беларускага адраджэння — Расіі і Польшчы. У 1918-1920 гг. член Літоўскай Тырыбы, міністр беларускіх спраў у літоўскім урадзе. У 1923 г. выехаў у Чыкага (ЗША). Адзін з пачынальнікаў беларускага палітычнага руху ў ЗША. Выдаваў газету "Белорусская трибуна". На чыкагскім радыё вёў беларускую і русскую программы. Памёр 4 чэрвеня 1952 г. у Чыкага.

⁵⁸ **Чарвякоў Аляксандар Рыгоравіч**, нарадзіўся 25 лютага 1892 г. у в. Дукарка Ігуменскага пав. Дзяржавны дзеяч БССР. Скончыў Віленскі настаяніцкі інстытут у 1915 г. Удзельнік першай сусветнай і грамадзянскай войнай. Адзін з арганізатораў і кіраўнікі Беларускага сацыял-дэмакратычнай рабочай партыі (БСДРП). У студзені-маі 1918 г. камісар Белнацкама, 1 студзеня 1919 г. у ліку 5 члену Часовага рэвалюцыйнага рабоча-слянскага ўрада БССР падпісаў Маніфест аб аўбяшчэнні БССР. У 1920-1937 гг. старшыня ЦВК БССР, адзін са старшынь ЦВК СССР (1922-1937), старшыня СНК БССР у 1920-1924 гг. Ва ўмовах разгулу беззаконія і рэпрэсій у СССР у час работы XVI з'езда КП(б)Б 16 чэрвеня 1937 г. застрэміўся ще блы застрэмены.

⁵⁹ **Белнацкам** (Беларускі нацыянальны камісарыят), аддзел наркамата па спраўах нацыянальнасцей пры ўрадзе РСФСР у 1918-1919 г. Створаны ў Петраградзе паводле дэкрэта СН К РСФСР ад 31 студзеня 1918 г. З сакавіка 1918 г. у Маскве. Меў аддзленні ў Петраградзе, Смаленску, Віцебску, Сар'яне. Вёў палітычную і культурна-асветнюю работу сярод беларусаў у Расіі.

⁶⁰ **Тараашкевіч прымайш удел** у з'ездзе воінаў-беларусаў Заходняга фронту, 12-й армii Паўночнага фронту і Балтыйскага флоту, які адбыўся ў Мінску 31 кастрычніка — 6 лістапада 1917 г. На ім была створана Цэнтральная беларуская вайсковая рада, якая займалася фарміраваннем беларускіх узброенных сіл.

"учредилки"⁶¹ был искренне рад. Зато, хотя так называемому всебелорусскому съезду⁶² я и не придавал тогда большого значения, считая его случайным собранием случайных людей, но необходимости его разгона не понимал: казалось мне, решения его шли как бы навстречу большевикам. Я теперь вполне отдаю себе отчет в том, что недооценивать или замазывать контрреволюционную роль и буржуазную сущность этого съезда, как это делали Жилунович и Игнатовский⁶³, не является простой исторической ошибкой. Впрочем, я на этом съезде участия не принимал.

Зимой 1917/18 г. я стал работать в названном Белорусском комитете. Но главным образом я занят был научной работой, подготовкой к доцентуре и подготовкой к печати белорусской грамматики.

По этой причине, когда весной 1918 г. Белорусский комитет вместе со всем комисариатом по национальным делам был переведен в Москву, я остался в Ленинграде продолжать свою научную работу. Но продолжалось это недолго, и летом 1918 г. я уехал через Финляндию к своим родителям под Вильно. Лето и осень я провел у отца, занимаясь физическим трудом, находясь под постоянным надзором жандармерии. Однако за это время в Вильно напечатал "Белорусскую грамматику для школ", сокращенное школьное издание своего более обширного научного труда.

[Луцкевич, Ластовский, Ивановский и др.]

Луцкевич и Ластовский в это время сотрудничали с немецкой оккупацией, издавая газету⁶⁴, организуя белорусские школы (около 40

⁶¹ Устаноўчы сход у Расіі, сход прадстаўнікоў насельніцтва краіны, скліканне якога рыхтаваў Часовы ўрад пад націскам народных мас. Выбary адбыліся 25 лістапада 1917 г. Устаноўчы сход скліканы ў Пецярбургу 18 студзеня 1918 г. Сход адкрыў старшыня ВЦВК Я.М.Свярдлоў. Устаноўчы сход адхіліў разгляд і зацвярдзіў першых дэктрэтаў савецкай улады. Раніцца 19 студзеня 1918 г. Устаноўчы сход быў разагнаны па патрабаванню большавікоў.

⁶² Усебеларускі з'езд (Першы ўсебеларускі кангрэс), з'езд прадстаўнікоў па літычных партый і арганізацый. Адбыўся 18–30 снежня 1917 г. у Мінску. Выказаўся за самавызначеніе Беларусі. Выбраная на з'ездзе Рада з'явілася кіруючым цэнтрам барацьбы за нацыянальную дзяржавнасць Беларусі, падрыхтавала абавязчэнне ў сакавіку 1918 г. БНР. Разагнаны большавікоў.

⁶³ Ігнатоўскі Усевалад Макаравіч, нарадзіўся 19 красавіка 1881 г. у в. Такары Брасцкага пав. (тады Камянецкі раён). Дзяржаўны і грамадскі дзеяч, вучоны Беларусі. Акадэмік БАН з 1928 г. У 1911 г. скончыў Юр'еўскі (Тартускі) універсітэт. Выкладаў гісторыю ў Віленскай жаночай гімназіі. У 1914–1920 гг. выкладчык Мінскага настаўніцкага інстытута. Са жніўня 1920 да лютага 1926 г. народны камісар земляробства, пазней асветы БССР. З 1926 г. старшыня ІБК, у 1929–1931 гг. прэзідэнт БАН. Аўтар шэрагу навуковых прац, у т. л. "Кароткі нарыс гісторыі Беларусі" (6-е выд., 1991), "Гісторыя Беларусі ў XIX – пачатку XX ст." (3-е выд., 1928), "1863 год на Беларусі" (1930) і інш. У кастрычніку 1930 г. пленум ЦК КП(б)Б вывеў яго са складу біору ЦК КП(б)Б, у студзені 1931 г. ЦКК КП(б)Б выключыў з партіі "як чужога элемента, які іграў на руку націдзмаўскай контррэвалюцыі". З лютага 1931 г. выкліканы на допыт у ДПУ БССР, дзе, паводле сведчання сына Міхаіла, Ігнатоўскі вымушаны быў падпісаць паказанні, якія ў многім не адпавядаюць сапраўданасці. На самай спрабе У.Ігнатоўскі адмовіўся падпісаць сфабрыкаваныя раней пратакол допыту. 4 лютага 1931 г. У.Ігнатоўскі застэрліўся ў сваёй кватэры. Пахаваны на Вайсковых меморіалах у Мінску. Намагае сябе устаноўчы помнік.

⁶⁴ Размова ізле пра беларускую грамадску палітычную і літаратурную газету "Гоман" нацыянальн а-дэмакратычнага нацыянальна-культурнага, якая выдавалася ў Вільні з дазволу і пад кантролем нацыянальных улад аў з 28 лютага 1916 г. да канца 1918 г. Выдаўцамі і асноўнымі аўтарамі з'яўляліся В.Ластовскі і А.Луцкевич.

начальных школ, учительская семинария в Свислочи)⁶⁵. Политической организацией этих "активистов" являлся Белорусский национальный комитет⁶⁶ в Вильно. Я в состав этого комитета не входил. Осенью этого года вместе с профессором Вацлавом Ивановским я переехал в Минск для работы в организующемся школьном кураториуме и в педагогическом институте⁶⁷. С приходом большевиков я остался в Минске и работал в педагогическом институте, выезжая пару раз в Ленинград по университетским делам и своей научной работе, которую продолжал и тут.

Что же касается моего пребывания в Минске во время немецкой оккупации, то тут я никогда не был членом "правительства" БНР⁶⁸. Но я не был совершенно чужд этой среде и этим деятелям. Так, когда после немецкой революции 1918 г. в Минске конституировалась Белорусская социал-демократическая партия⁶⁹ (по существу, небольшая интеллигентская группа: Ивановский, Луцкевич, Смолич⁷⁰, главный "идеолог" и автор программы, Овсянник⁷¹, Дыло⁷², Лёсик⁷³,

⁶⁵ Свіслашк а настайдуніцк а семінарыя адкрыта ў ліпені 1876 г. У 1914 г. эвакуравана ў г. Мядынь Калужскай губ. У 1916 г. рэзвакуравана. Працаўала і ў гады акупацыі войскамі кайзера. Існавала да 1921 г.

⁶⁶ Беларускі нацыянальны камітэт (БНК) у Вільні, прадстаўнічы орган беларускіх палітычных партый, грамадскіх і культурных арганізацый у 1921-1938 гг. Ствараўся з мэту стварыць Беларуска-Літоўскую распушліку, напачатку дамагчыся культурна-нацыянальной аўта-номіі Захоўнай Беларусі. У сувязі з стварэннем БСРГ апынуўся пад яе ўпывам. У БНК у той час уваходзілі прадстаўнікі 31 беларускай палітычнай партыі, культурна-асветных, кааператыўных і іншых арганізацый. Быў у апазіцыі да польскага ўрада, які ў студзені 1938 г. забараніў яго дзеяцасць.

⁶⁷ Мінскі настайдуніцк інстытут, адкрыты ў 1914 г. У 1916 г. эвакураваны ў г. Яраслаўль, дзе працаўала да 1918 г. З восені 1919 г. інстытут быў адноўлены, пачаў працаўваць на новай а як педагогічны інстытут. Б.А.Тарашкевіч узначаў ім філалагічнай факультэт і пачаў чытаць курс беларускай мовы — першы курс у вышэйшай школе. Алеckін па гісторыі Беларусі чытаў дырэктор інстытута У.М.Ігнатоўскі. Былі беларускамоўныя спецыялісты і па прыродазнаўчых науках. У 1920 г. на яго базе заснаваны Мінскі інстытут народнай адукацыі.

⁶⁸ Беларуск а Народная Рэспубліка (БНР), беларуская дзяржава, абвешчаная 9 сакавіка 1918 г. Другой Устаўнай граматай Выканкама Рады Усебеларускага з'езда 25 сакавіка 1918 г. Рада БНР прыняла Трэцюю Устаўную грамату да народу Беларусі, у якой краіна была абвешчана незалежнай і свабоднай дзяржавай. Але незалежнасць ага Беларусь не адпавядала інтарэсам суседніх дзяржаў — Расіі і Польшчы, а таксама Украіны, Літвы, Летсіі. Вышэйшым выканавучым органам улады з'яўляўся Народны сакратарыят — першы ўрад БНР. Быў створаны 20 лютага 1918 г. на чале з Я.Варонкам. Пазней яго ўзначаўвалі Р.Скрімунт, І.Серада. 11 кастрычніка 1918 г. перайменаваны ў Раду народных міністэрстваў, якую ўзначаў А.Луцкевіч. Са снежня 1919 г. ўрад БНР узначаўся В.Ластоўскі, пасля адстадкі якога ў красавіку 1923 г. на чале яго стаў А.Івакіевіч.

⁶⁹ Беларуск а сацыял-дэмакратычная партыя (БСДП), існавала ў 1918-1924 гг. Яе папярэдніцай была БСГ. Актыўныя дзеячы партыі былі В.Іваноўскі, І.Краскоўскі, А. і А.Луцкевіч, Я.Лёсік, А.Смоліч, Б.Тарашкевіч і інш.

⁷⁰ Смоліч Аркадзій Антонавіч, нарадзіўся 29 верасня 1891 г. у в. Бацівічы Бабруйскага пав. Дзеяч беларускага нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння, географ. У 1916 г. скончыў Нова-Александрыйскі інстытут сельскай гаспадаркі і лесаводства. Удзельнічаў у абяшчэнні БНР, з'яўляўся намеснікам старшыні Рады БНР, народным сакратаром земляробства. З 1922 г. загадчык планава-эканамічнага аддзела Наркамзема БССР, кіраўнік аддзела прыроды і гаспадаркі ў ІБК, з 1926 г. намеснік яго старшыні; дацэнт, прафесар, загадчык кемба геаграфії БДУ і БАН. Аўтар першага падручніка "Тэатрафія Беларусі" (Вільня, 1919; 5-е выд. Мінск, 1995). Арыштаваны 26 чэрвеня 1930 г. ДПУ БССР па справе СВБ. Пастановай КАДПУ СССР ад 10 красавіка 1931 г. сасланы на 5 гадоў у г. Аса Пермскай вобл., затым у г. Ішым. Працаўваў бухгалтарам, планавіком, выкладчыкам геаграфіі педагогічнага і жыўёлагадзіщчага тэхнікума ў Ішыме. 17 чэрвеня 1937 г. зноў арыштаваны і 10 чэрвеня 1938 г. пастановай "тройкі" УНКУС па Омскай вобл. прыгавораны да ВМП. Расстралены 17 чэрвеня 1938 г. у Омску. Рэабілітаваны па першым прыгаворы ВС БССР 10 чэрвеня 1988 г., па другім — прызідзумам Цюменскага абласнога суда 9 лютага 1957 г.

⁷¹ Аўксінік Антон, нарадзіўся ў 1888 г. у в. Кабылле Віленскай губ. Дзеяч беларускага нацыянальна-дэмакратычнага адраджэння. Скончыў Харкаўскі тэхнічны інстытут. У 1918 г. — старшыня Беларускай Рады ў Бабруйску. Дэлегат Першага ўсебеларускага кангрэса. Ва ўрадзе БНР займаў розныя пасады. У 1919 г. намеснік старшыні Беларускай вайсковай камісіі. У 20-я гады пасол (дэпутат) Польскага сейма, актыўны ўдзельнік нацыянальна-вызваленчага руху ў Захоўнай Беларусі. Эмігрыраваў у СССР. Далейшы лёс невядомы.

⁷² Дыла Восіп Аляксандровіч, нарадзіўся 14 красавіка 1880 г. у Слуцку. Дзеяч беларускага нацыянальна-дэмакратычнага адраджэння, пісьменнік. У 1899-1903 г. вучыўся ў Юр'еўскім ветэрынарным інстытуце (Тарту), з якога вывключаны за ўдзел у студэнцкіх хваляваннях. У дарэвалюцыйны час працаўваў у газетах і выдавецтвах. У

Прушинский (Алесь Гарун)⁷⁴, Рак⁷⁵, несколько рабочих и крестьян), то сразу к ней присоединился и я. Но вскоре она распалась и уже к моменту занятия Минска большевиками не существовала.

Ни тогда, ни потом я не слышал, чтобы зимой 1918/19 г. существовали в Минске белорусские контрреволюционные организации, кроме эсеровской. Однако возможно было возникновение известных групп вокруг отдельных лиц, которые в силу вещей вследствие сходности интересов и работы создавали известный эрзац организации в виде чаев, посещений, приемов и т. п. Подобным образом группировались вокруг Ивановского, как личности более крупной, группа работников, главным образом, просвещения: Рак, Трепка⁷⁶, Лёсик, Прушинский и некоторые преподаватели института. Игнатовский имел тоже свою группу из слушателей педагогического института, главным образом. Я сам был ближе [по своим] взглядам к Ивановскому.

студзені—лютым 1919 г. народны камісар працы ў першым урадзе БССР. З 1921 г. у Наркамасветы, Дзяржплане, ІБК. У 1925—1926 гг. дырэктар БДТ-1, намеснік загадчыка Бедзяржкіно. Арыштаваны 18 ліпеня 1930 г. ДПУ БССР па справе СВБ. Пастановай КАДПУ СССР ад 10 красавіка 1931 г. сасланны на 5 гадоў у г. Кунгур Пермскай вобл. Жыў у Саратаве. 22 жніўня 1938 г. УНКУС Саратоўскай вобл. знóу арыштаваны. 10 сакавіка 1939 г. крымінальная справа на яго спынена “за адсутнасцю саставу злачынства”. Рэабілітаваны ВС БССР 15 лістапада 1957 г. Памёр 7 красавіка 1973 г. у Саратаве

⁷³ **Лéксіс Язэм (Іосіф Юр'евіч)**, нарадзіўся 18 лістапада 1884 г. у в. Мікалаеўшчына Мінскага пав. (цяпер Стаўбцовскі раён). Беларускі грамадскі і палітычны дзеяч, мовазнавец, пісьменнік, педагог. Дзядзька Якуба Коласа. Акадэмік БАН з 1928 г. Адзін з лідэрў БСГ. З мая 1917 г. рэдактар газеты “Вольная Беларусь”. Удзельнічаў у абавязковым БНР, уваходзіў у склад Рады БНР. У 1918 г. адзін з заснавальнікаў БСДП. З 1921 г. выкладаў у БДУ, працаўаў у ІБК і БАН. Арыштаваны 17 ліпеня 1930 г. ДПУ БССР па справе СВБ. Пастановай КАДПУ СССР ад 10 красавіка 1931 г. сасланны на 5 гадоў у г. Камышины Саратоўскай вобл. 25 чэрвеня 1938 г. знóу арыштаваны. 31 сакавіка 1940 г. Асобай нарадай асуджаны да 5 гадоў канцлагераў за “антысавецкую агітацыю”. Памёр ад сухотаў 1 красавіка 1940 г. у саратоўскай турме. Рэабілітаваны па першым прыгаворы ВС БССР 10 чэрвеня 1988 г., па другім — праздымумам Саратоўскага абласнога суда 8 кастрычніка 1958 г.

⁷⁴ **Гарун Алесь** (спар. **Прушынскі Аляксандр Уладзіміравіч**), нарадзіўся 11 сакавіка 1887 г. у в. Новы Двор (каля Мінска). Дзеяч беларускага нацыянальнага а-дэмакратычнага адраджэння, паэт. У 1904 г. уступіў у партыю эсэрў. 4 сакавіка 1907 г. арыштаваны ўладамі за рэвалюцыйную дзеяйнасць і асуджаны на 4 гады. У ліпені 1908 г. асуджаны на пажыццёвое пасяленне ў Сібіры. Ссылку адбываў ў Іркуцкі губ. Працаўаў на розных работах, на залатых капальнях. У верасні 1917 г. вельмі хваром варнуўся ў Мінск. На Першым усебеларускім кангрэсе абраны яго віцэ-старшыней. У 1918 г. рэдактар газеты “Беларускі шлях”. У час польскай акупации старшыня Беларускага нацыянальнага камітэта. Пазней выконваў абавязкі намесніка старшыні Беларускай вайсковага камітэту. У ліпені 1920 г. пакінуў Мінск з адступаючымі польскімі войскамі. Вельмі хворага ў непртымленні А.Гаруна адправілі з Віцебска ў санітарны вагон вайсковага цягніка на Захад. Памёр у Кракаве 28 ліпеня 1920 г., дзе пахаваны на Ракавіцкіх вайсковых могілках.

⁷⁵ **Рак-Міхайлоўскі Сымон Аляксандравіч**, нарадзіўся 14 красавіка 1885 г. у в. Максімаўка Вілейскага пав. Дзеяч беларускага нацыянальнага а-дэмакратычнага адраджэння і нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходній Беларусі. Скончыў педагогічны інстытут у Феадосіі (1912). Удзельнік першай сусветнай вайны. Член БСГ да 1918 г., Рады БНР і яе вайсковай камісіі. З 1922 г. пасол польскага сейма, адзін са стваральнікаў БСРГ і намеснік старшыні ёе ЦК. 15 студзеня 1927 г. арыштаваны польскімі ўладамі і асуджаны на 12 гадоў турмы. У 1931 г. па аблему палітвізіямі пераехаў у Мінск. Працаўаў дырэктарам Беларускага гістарычнага музея. Арыштаваны 16 жніўня 1933 г. ДПУ БССР па справе БНЦ. Пастановай камелії АДПУ СССР 9 студзеня 1934 г. прыгавораны да ВМП, якав заменена на 10 гадамі ПМП на Саліўках. Знóу арыштаваны 5 верасня 1937 г. і “тройкай” НКУС СССР 14 лістапада 1938 г. прыгавораны да ВМП. Расстраляны 27 лістапада 1938 г. у Мінску. Рэабілітаваны Всесіміным tryбуналам ВБА 16 жніўня 1956 г. “за адсутнасцю саставу злачынства”

⁷⁶ **Трэпка-Неканда Антон Станіслававіч**, нарадзіўся 11 лютага 1877 г. у Мінску. Беларускі грамадскі дзеяч. У 1897—1903 гг. вучыўся ў Пецярбургскім тэхналагічным інстытуце, атрымаў спецыяльнасць інжынера-тэхнолага. Працаўаў у Пецярбургу, Варшаве, Маскве. У пачатку 1919 г. варнуўся ў Мінск, абыў арыштаваны бальшавікамі і высланы ў Смаленск. У 20—30-х гадах жыў у Вільні, удзельнічаў у рабоче-розных беларускіх арганізацій, з'яўляўся ды-рэктарам Віленскай беларускай гімназіі. У кастрычніку 1939 г. арыштаваны НКУС БССР і асуджаны на 10 (?) гадоў ПМП. Напоўна, вызывалены з лагера восенню 1941 г. у адпаведнасці з Указам Прэзідыума Вірхоўнага Савета СССР ад 12 жніўня 1941 г. Далейшы лёс невядомы.

Ивановский тогда стоял — по крайней мере так о себе утверждал — на почве "лояльного сотрудничества" с большевиками. Хорошо работал в институте и в государственном издаельстве. Вообще был полон деляческой, но часто и дельной инициативы. Например, разработка и частичное приведение в исполнение проекта пригородных огородов для государственных учреждений, школ и фабрик. Ивановский, конечно, не имел пролетарской точки зрения на революцию, как и все его политические друзья, мелкобуржуазные интеллигенты, народники.

Когда в январе 1919 г. была провозглашена независимость и свобода Советской Белоруссии, мне казалось, мы были вполне удовлетворены в своих национальных чувствах и чаяниях. Ивановский собирался даже вступить в партию, убеждал и меня. Я отвечал, что не все хорошо понимаю, что творится и что вступлю только тогда, когда не надо будет делать оговорок, что не хочу примазываться. В это время кто-то приезжал из-за границы с письмом от бэнэровских министров, спрашивавших, что делать. Ивановский советовал ликвидировать раду за границей и приезжать в Минск.

[Создание Советской Белоруссии]

Когда после краткого правления Жилуновича весь состав народных комиссаров во главе с Жилуновичем был разогнан и арестован⁷⁷, мелкобуржуазная белорусская интелигенция приняла это за принципиальный поворот большевиков в национальном вопросе, как победу великодержавного русского шовинизма. Пару месяцев спустя были арестованы Ивановский и Трепка и в качестве заложников вывезены в Смоленск.

В это время стало проявляться и среди крестьянских масс недовольство на почве извращения правильной ленинской линии земельными органами Литбела⁷⁸. Крестьянин не мог понять "коммунии", которая не делит и не раздает крестьянам помещичьих имений, а бывали случаи — оставляет самого помещика в качестве управляющего имением. Этот момент был ловко подхвачен и

⁷⁷ Размова із зе аб тым, што ў пачатку лютага 1919 г. былі арыштаваны члены першага беларускага ўрада З.Жылунович і іншыя, а таксама В.Іваноўскі, А.Трэпка і адпраўлены ў Смаленск. Аднак у хуткім часе іх вызвалілі. У прыватнасці В.Іваноўскі, паводле звестак Ю.Туронка, вызвалены па дамоўленасці польскага і савецкага ўрадаў аб аблімене палітычнымі.

⁷⁸ Літбела. Літўска-Беларуская Савецкая Сацыялістычна Рэспубліка. Створана паводле рашэння ЦК РКП(б) шляхам абяднання БССР і ЛітССР. З лютага 1919 г. Дэкларацыйю аб абяднанні рэспублік Беларусі і Літвы прыняў Першы ўсебеларускі з'езд Саветаў. Раней такая ж рэзоляцыя была прынята з'ездам Саветаў Літвы. Урад Літбела катэгорычна адмовіўся ад перадачы сялянам канфіскаваных зямель і імкнуўся на базе быльных пансікіх маёнтакў стварыць саўгасы, камуны і сельгасарцелі. Такая "танебнай" палітыка ў маі 1920 г. ЦК КП(б)ЛіБ была прызнана памылковай.

использован контрреволюцией и, в частности, широко развернутой сетью POW (Польской военной организации)⁷⁹, которая аграрной политике большевиков (собственно Литбела) противостояла аграрную реформу из Варшавы: землю крестьянам в собственность.

Все это содействовало отливу симпатий к большевикам в мелкобуржуазной среде: значительной части крестьянства и интеллигенции, в частности, среди белорусских националистов. По течению этих контрреволюционных настроений поплыл и я.

Своей работой в Минском институте, где постоянно приходилось грызться с такими черносотенцами, как Карский⁸⁰, Никольский⁸¹ и К°, я был недоволен. К тому же продовольственные условия сделались очень тяжелыми, и я решил пробраться в Вильно, занятое Пилсудским.

В Вильно белорусское движение опиралось на белорусскую гимназию, основанную в 1918 г. Директором ее был Коханович⁸², но главной политической пружиной, несмотря на свою тяжелую болезнь, был Иван Луцкевич (в августе 1919 г. умер от чахотки в Закопане). Кроме того, надо назвать ксендза Адама Станкевича⁸³, Янку Станкевича⁸⁴, Алексюка⁸⁵, Клавдия Душевского, Геннадия

⁷⁹ Польская ваянная арганізацыя ["Польская арганізацыя вайскова" (ПАВ)], надуманая АДПУ ССРР назва контррэвалюцыйнай штаб-ёнскай арганізацыі, якая быццам бы існавала на тэрыторыі Беларусі з 1924 г. У маі 1937 г. па гэтай справе арыштавана каля 1 тыс. чалавек. Члены ПАВ расстраляны ў асноўным у жніўні 1937 г.

⁸⁰ Карскі Яўхім Фёдаравіч, нарадзіўся 1 студзеня 1861 г. у в. Лаша Гродзенскага пав. Філолаг-саўзіст, заснавальнік беларускага мовазнаўства, літаратур азнаўства, этнограф, фальклорыст. Акадэмік Расійскай акадэміі навук (1916). Аўтар вышыні 700 прац па славістыцы, беларусістыцы, у т. л. фундаментальнай трохгомнай працы "Беларусы" — энцыклапедый беларусазнаўства. Памер 29 красавіка 1931 г.

⁸¹ Нікольскі Мікалай Міхайлавіч (1877-1959), беларускі гісторык, усходазнавец, этнограф, даследчык гісторыі рэлігіі. Акадэмік БАН (1931), заслужаны дзеяч науки Беларусі (1938). З 1922 г. прафесар БДУ. У 1937-1953 гг. дырэктар Інстытута гісторыі АН БССР. Аўтар прац па пытаннях гісторыі рэлігіі і царквы, гісторыі Старажытнага Усходу, этнографіі і фальклору.

⁸² Коханович Мікалаі Сігуравіч, нарадзіўся 27 верасня 1882 г. у в. Вя-лікі Лукі Навагрудскага пав. Дзеяч беларускага нацыянальнага адраджэння. У 1905 г. скончыў Мінскую духоўную семінарię. Пастуйпіў у Варшаўскім ветэрынарны институту, потым у Харкаўскім універсітэце на гісторыка-філалагічны факультэт, які скончыў у 1910 г. Працаўнік выкладчыкам у сярэдніх навучальных установах Вільні. У 1915 г. з эквівалентаў ў Маріяў. Актыўны ўдзельнік Першага ўсебеларускага кангрэса 1917 г. З'яўляўся прадстадўніком Маріяўскага беларускага нацыянальнага камітэта ў Радзе БНР. У 1918 г. вярнуўся ў Вільню, дзе па прапанове мясцовага Віленскага арганізацыйнага сейма 15 мая 1925 г. выехаў у БССР, жыў напачатку ў Маріяў, потым у Мінску. Працаўнік з агадчыкамі аддзела газеты "Савецкая Беларусь", у тэхнічным выдавецтве пры ВСНГ, стыліст і карэктарам у друкарні. Арыштаваны 11 жніўня 1933 г. па справе БНЦ. Пастановай камітэта АДПУ ССРР 9 студзеня 1934 г. прыговараны да ВМП. Расстраляны 17 мая 1934 г. у Мінску. Рэабілітаваны Ваеннымі трибуналам БВА 16 жніўня 1956 г.

⁸³ Станкевіч Адам Вінцэнтавіч (Вінцэнтавіч), нар. адзінства 24 снежня 1891 г. у в. Аляняны Ашмянскага пав. Дзеяч беларускага нацыянальна-дэмакратычнага і рэлігійнага адраджэння. Скончыў Пецярбургскую духоўную каталіцкую акаадэмію. Супрацоўнік у газете "Наша ніва". Выдаваў газету "Крыніца". Пасля Лютаўскай рэвалюцыі адзін з арганізатораў беларускага хрысціянска-дэмакратычнага руху. З 1922 г. пасло польскага сейму. У 1924-1926 гг. старшина ТБШ у Заходній Беларусі. Аўтар прац аб князю Вітаўту, Ф. Скарыне, К. Каліноўскім, Б. Эпімах-Шыпілу, беларускім нацыянальна-вызваленчым руху. Жыў і працаўнік у Вільні. Выдаваў часопіс "Хрысціянская думка". Арыштаваны 7 снежня 1944 г. НКУС СССР, але ў хуткім часе вызыгнены. 13 красавіка 1949 г. зноў арыштаваны. Асуђаны Асобай нарадай пры МДБ ССРР 31 жніўня 1949 г. да 25 гадоў ППЛ. Накіраваны ў Тайштлаг. Памер 4 снежня 1949 г. у лагеры. Пахаваны на могілках каля в. Шаўчэнка Тайштлагага раёна.

⁸⁴ Станкевіч Ян Вінцэнтавіч (Вінцэнтавіч), нарадзіўся 26 лістапада 1891 г. у в. Аляняны Ашмянскага пав. Дзеяч беларускага нацыянальнага адраджэння. Скончыў Ашмянскую гарадскую вучылішча. Супрацоўнічай у "Нацай ніве" (1914). Служыў у царскай арміі, ўдзельнік першай светскай вайны. Прыймаў удзел у абарончыміністры БНР. У 1926 г. скончыў Карадзіў універсітэт (Прага). Выкладаў у Віленскай беларускай гімназіі, праваслаўнай духоўнай семінаріі, Віленскім універсітэце імя Стэфана Баторыя. Выбраўся дэпутатам у польскі сейм у 1928 г. У 1939 г. арыштаваны

Богдановича⁸⁶ и Максима Горецкого⁸⁷. От Ивана Луцкевича я узнал, что в Вильно уже существует Белорусский комитет, что такой же комитет существует и в Варшаве, во главе с инж. Дубейковским⁸⁸, что вскоре после занятия Вильно Пилсудским⁸⁹ была принятая белорусская делегация (Коханович, ксёндз Станкевич и еще кто-то), что делегация предложила Пилсудскому свои постулаты и что Пилсудский обещал поступать в белорусском вопросе и всего края согласно с лозунгами, прокламированными в его пресловутом виленском возвании: "К жителям Великого княжества Литовского"⁹⁰. Но вообще настроения у виленских белорусов были кислые. Солдатчина безнаказанно буйствовала, устраивая погромы не только еврейские, но и крестьянские, при случае "ревиндиации"⁹¹ всякого поместичьего барахла, белорусская учительская семинария в Свислочи разгромлена, белорусские начальные школы закрыты, Виленская белорусская

польськім юладамі, але ў хуткім часе визвалені. У гады Вялікай Айчыннай вайны працаўаў у школьнім выдавецтве ў г. Мінску. З 1944 г. жыў у Германіі, потым у ЗША. Памёр 16 ліпеня 1976 г. у Хеўтлоне (ЗША).

⁸⁵ **Аляксюк Павел Паўлавіч**, нарадзіўся 28 лістапада 1892 г. у Гродне ў сям'і ваеннаслужачага. Скончыў Гродзенскую музичную гімназію (1911), юрдычны факультэт Пецярбургскага ўніверсітэта (1915). Каэрспандэнт "Нашай нівы". Адзін з заснавальнікаў Беларускага агенцтва дапамогі пашырэлым ад вайны (Вільня). У 1918 г. член ВСГ, затым Беларускай партыі народных сацыялістаў, і намеснік старшыні БНК. З кастрычніка 1918 г. член выканавчага камітэта Вялікай беларускай рады і Цэнтральнай беларускай вайсковай рады. Адзін з ініцыятаў абавязковай БНР, з ліпеня 1918 г. у складзе народнага сакратарыата. Знайшоўся членам Цэнтральнай беларускай рады Віленшчыны і Гродзеншчыны. З восені 1920 г. старшыня Беларускага палітычнага камітэта ў Варшаве. Выдаваў газету "Еднаць". У сэрэдзіне 20-х гадоў займаўся адвакацкай практыкай у Наваградку. Далейшы лёс неўядомы.

⁸⁶ **Багдановіч Генадзь Васілевіч**, нарадзіўся ў 1885 г. у в. Мікалаева Дрысенскага пав. Беларускі грамадскі дзеяч. Скончыў Віцебскую духоўную семінарыю (1907), Віленскі настаўніцкі інстытут. У 1918 г. загадчык юрдычнага аддзела Беланікаў ў Петраградзе. З 1919 г. настаўнічай у Дрысе. Выдаваў газету "Незалежная думка". У 1924 г. эміграваў у ССР, працаўаў вікладчыкам відэбскіх педагогічнага тэкнікума і ветэрынарнага інстытута. 15 ліпеня 1930 г. арыштаваны ДПУ БССР па справе СВБ. Пастановай КАДПУ ССР ад 10 красавіка 1931 г. сасланы ў г. Слабадскі Кіраўскай вобл. Далейшы лёс неўядомы. Рэабілітаваны ВС БССР 15 лістапада 1957 г.

⁸⁷ **Гарэзік Максім Іванавіч**, нарадзіўся 18 лютага 1893 г. у в. Малая Багацькаўка Мсціслаўскага павета. Дзеяч беларускага нацыянальна-дэмакратычнага адраджэння, пісьменнік, літаратуразнаўц, лексіко-граф. Скончыў Горацкае камарніцка-агранамічнае вучылішча (1913), Паўлаўскую ваяеннуе вучылішча (1916). У першую сусветную вайну на фронце быў цяжка паранены. З 1923 г. выкладчык беларускую мову і літаратуру на рабфаку БДУ, у Камуністычным універсітэце Беларусі, Горацкай сельскагаспадарчай, працаўаў у ІБК і БАН. Аўтар дакументальных ага і аўтабіографічнага роману "Камарубская хроніка" (напісаны ў 1930-1932, 1937 гг.), апавяданняў і аповесцей, "Історыя беларускай літаратуры" (1920), "Хрэстаматыя беларускай літаратуры. XI век — 1905 г." (1922), шматлікіх літаратуразн аўчных і крытых артыкулаў, слоўнікай і г.д. Арыштаваны 19 ліпеня 1930 г. ДПУ БССР па справе СВБ. Пастановай КАДПУ ССР ад 10 красавіка 1931 г. сасланы на 5 гадоў у Вятку (Кіраў). Знобу арыштаваны 4 лістапада 1937 г. Пастановай "тройкі" УНКУС Смаленскай вобл. 5 студзеня 1938 г. прыгавораны да ВМП. Растрэблены 10 лютага 1938 г. у г. Вязьма Смаленскай вобл. Рэабілітаваны па першым прыгаворы ВС БССР 15 лістапада 1957 г., па другім — прэзідыйам Калдужскага абласнага суда суда 21 студзеня 1959 г.

⁸⁸ **Дубейкоўскі (Вітан-Дубейкоўскі) Яўлон Іванавіч**, нарадзіўся 7 ліпеня 1869 г. у в. Дубейкаўка Мсціслаўскага пав. Дзеяч беларускага нацыянальна-культурнага адраджэння. Паст, архітэктар. Скончыў Мсціслаўскае гарадскове вучылішча і рамесную будаўнічую школу ў Варшаве. У 1907-1909 п. вучыўся ў Акадэміі архітэктуры ў Парыжы, пасля заканчэння атрымаў званне архітэктара. Знайшоўся прафесаром БНР у Варшаве. Узнанчальны аўт. Беларускі камітэт у Варшаве. Член масонскай ложы (Вільні). Пасля эміграцыі Рады БНР працаўаў у беларускім прафесійніцтве ў Варшаве (1919-1922). Удзельнічай у выданні газеты "Беларускі фронт". З 1922 г. у Вільні, займаўся архітэктурнабудаўнічымі работамі. За беларускую дзеячнасць праследаваўся польскімі юладамі. Памёр 6 лістапада 1940 г. у Вільні.

⁸⁹ **Пілсудскі Юзаф**, нарадзіўся 5 снежня 1867 г. у маёнтку Зулава Свянцянскага пав. Віленскай губ. Польскі палітычны дзеяч. У 1888-1892 г. у ссыльцы ў Сібіры. З 1906 г. лідар правага крыла Польскай сацыялістычнай партыі (ППС). У першую сусветную вайну камандзір польскага легіёна, які ваяваў супр арміяю Расіі разам з аўстро-венгерскімі войскамі. У 1918-1922 гг. "начальнік польскай дзяржавы". У маі 1926 г. зрабіў дзяржавны пераварот і ўстанавіў дыктатарскі рэжым. Праводзіў палітыку прыгнечання юпольскага насельніцтва, гвалтоўнага апаячвання беларусаў. Памёр 12 мая 1935 г.

⁹⁰ **22 красавіка 1919 г.** Ю.Пілсудскі выступіў са зваротам "Да жыхароў былога Вялікага княства Літоўскага", у якім аўтар і ён умешчавацца ў ўнутр айніх справы беларускага і літоўскага народаў і даць ім права самім вырашаніць свой лёс "без якога-небудзі наслія ці прымусу з боку Польшчы".

⁹¹ **Ревіндикацыя** (польск.) — вяртанне ўласнасці, атрыманне назад уласнасці.

гимназия без средств, целый ряд крестьянских деятелей, особенно по Гродненщине, — по тюремам, и тому подобные цветки белопольской "освободительной" армии. Луцкевич оценивал положение таким образом, что большевики в России власти не удержат, что в конце победит черная реакция, а в единой неделимой России колчаков и деникинов не будет даже речи о терпимости к белорусскому национальному движению, что, с другой стороны, хотя и нельзя верить возванию Пилсудского (стоит только сказать о возвании Николая Николаевича к полякам), однако чем дальше поляки продвинутся на восток, тем лучше и для белорусов, потому что принуждены будут идти на уступки, тем более, что при демократическом строе в парламенте и белорусы, и украинцы в союзе с евреями могут играть очень важную роль, что, наконец, при окончательном установлении границ на востоке решающую роль будут играть великие державы. Отсюда следует такой вывод: надо работать в крае — по-активистски (значит, соглашательски), за границей — в духе независимости.

В это время за границей обивал пороги дипломатических канцелярий премьер бэнэровского правительства Антон Луцкевич. Но главное местопребывание этого правительства было в Берлине (Цвикевич⁹², Смолич, Захарко⁹³, Кречевский⁹⁴, Заяц⁹⁵). Другая группа

⁹² **Цвікевіч Аляксандар Іванавіч**, нарадзіўся ў ліпені 1888 г. у Брэст-Літоўску. Дзеяч беларускага нацыянальнадэмакратычнага адраджэння. У 1912 г. скончыў юрыдычны факультэт Петраградскага ўніверсітэта. Быў прысыжным паверненым у Брэст-Літоўску і Пружанах. У час першай сусветнай вайны працаў у Тульскім камітэце дапамогі бежанцам. Адзін з заснавальнікаў Беларускай народнай грамады ў 1917 г. у Маскве. Удзельнік Першага ўсебеларускага кангрэса. Міністр замежных спраў у ўрадзе БНР. З 1923 г. прэм'ер-міністр БНР у Празе. Адзін з ініцыятаў ліквідацыі ўрада БНР і правядзення Берлінскай канферэнцыі, якав адбылася 12 кастрычніка 1925 г. і прынялая рапортэне: спініць дзеянасць урада Беларускай Народнай Рэспублікі і прызнаць Мінск адзінным цэнтрам нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння Беларусі. Пасля канферэнцыі пераехаў у Мінск, працаўшы на кансьулантам у Наркамаце фінансаў, затым сакратаром ІБК. З 1929 г. у Інстытуце гісторыі БАН. Аўтар кнігі "Западно-руссізм" (1929, 2-е выд. 1993). Арыштаваны 14 ліпеня 1930 г. ДПУ БССР па справе СВВ. Пастановай КАДПУ СССР 10 красавіка 1931 г. сасланы на 5 гадоў у г. Перм. У 1935 г. тэрмін ссыкі быў прадложаны на 2 гады. Другі раз арыштаваны ў 1937 г. і 17 снежня таго ж года камісіяй НКУС і Прокурора ССР прыгавораны да ВМП. Расстраляны 30 снежня 1937 г. у Мінску. Рэабілітаваны па першым прыгаворы ВС БССР 10 чэрвеня 1988 г., па другім — у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Вярховнага Савета ССР ад 16 ст.-дзеня 1989 г. "Аб аддатковых мерах па аднаўленню справядлівасці ў адносінах ахвяр рэпрэсій, якія мелі месца ў перыяд 30-40-х і пачатку 50-х гадоў" 31 мая 1989 г.

⁹³ **Захарка Васіль Іванавіч**, нарадзіўся 1 красавіка 1877 г. у в. Дабрасельцы Ваўкавыскага пав. Дзеяч беларускага нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння. З 1898 г. у царскай арміі. Удзельнік першай сусветнай вайны. Удзельнічай у работе Першага ўсебеларускага і кангрэса, выбраны членам выканкана Рады. Удзельнічай у адвягчэнні БНР. Са снежня 1919 г. намеснік старшыні Рады БНР. Пасля смерці П.А.Крачэўскага (8 сакавіка 1928 г.) прэзідэнт БНР. Памёр 14 сакавіка 1943 г. у Празе.

⁹⁴ **Крачэўскі Пётр Антонавіч**, нарадзіўся 7 жніўня 1879 г. на Кобриншчыне. Дзеяч беларускага нацыянальнадзяржаўнага адраджэння. Скончыў Віленскую духоўную семінарыю, працаўшы на стаўнікам, служыў у царскай армії. Удзельнічай у адвягчэнні БНР, быў дзяржаўным кантралярам, міністрам гандлю ва ўрадзе БНР. 13 снежня 1919 г. абраны старшынёй Рады БНР. З 1920 г. у эміграцыі ў Койне, з 1923 г. у Празе. Не падпарадковаўся рапешенню Берлінскай канферэнцыі аб самараспуску Рады БНР, называўшы яе пастановы "авантурыйзмам і падлогам, здрадніцтвам незалежнасці Беларусі", адмовіўся вярнуцца ў БССР. Памёр 8 сакавіка 1928 г. у Празе.

⁹⁵ **Заяц Леанід Іосіфавіч**, нарадзіўся ў сакавіку 1890 г. у м. Даўгінава Вілейскага пав. Дзеяч беларускага нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння. У 1914-1916 гг. кантраляр Віленскага акцыянага ўпраўлення, потым у Мінску ва Усерасійскім земсаюзе. Член рады Першага ўсебеларускага кангрэса. Дзяржайны кантралёр ва ўрадзе БНР. У 1925 г. вярнуўся ў Мінск. Працаўшы на Наркамфіні БССР кансульстан там. 19 ліпеня 1930 г. арыштаваны ДПУ БССР па справе "Саюза вызвалення Беларусі", сасланы на 5 гадоў ва Уфу. 25 ліпеня 1935 г. зноў арыштаваны абласным упраўленнем НКУС. Памёр у турме 23 верасня 1935 г. Рэабілітаваны ВС БССР 10 чэрвеня 1988 г.

действовала в Ковне: Воронко, Белевич⁹⁶, Ластовский. В Париже "участвовали" в Версальской конференции⁹⁷ Антон Луцкевич, полковник Ладнов⁹⁸ и генерал Кондратович⁹⁹.

В мае 1919 г. в Варшаву приехал Смолич для установления связи с краем. Имел собеседование с Прыстором¹⁰⁰, тогдашним вице-министром труда, с пэпэсовцами¹⁰¹ и иными людьми, т.наз. левицами пилсудчиковой. Постоянным представителем БНР в Варшаве был назначен инженер Дубейковский. Понятно, что никто этого представительства не признавал, но был создан легальный Белорусский комитет в Варшаве, который регистрировал белорусов и даже выдавал им белорусские бэнэровские паспорта. Этот комитет сносился по всем текущим делам с властями, как бы вроде белорусского консульства.

Смолич вызывал меня в Варшаву для согласования работы с краем и использованием моего знания польского языка и личных знакомств на варшавской почве. Он передал мне такие директивы белорусского правительства относительно работы и политической линии:

1. Создать краевую организацию Виленщины и Гродненщины;
2. Создать белорусскую прессу;
3. Обратить особое внимание на создание белорусских школ и издательства.

⁹⁶ **Белевич Яфім Яфімавіч**, нар адзінца 27 лютага 1888 г. у Мінску. Даеч беларускага нацыянальнага руху. Пасля заканчэння юрфака Пецярбургскага ўніверсітэта ў 1912 г. прызваны ў царскую армію. Удзельнік Першага ўсебеларускага кангрэса. Член урада БНР 1918 г. Удзельнік Наркамфіна БССР у 1925-1930 гг. 19 сакавіка 1932 г. арыштаваны ДПУ БССР. Асуджаны на 5 гадоў ППЛ. Пакаранне адбываў у Свірлагу, дзе 27 снежня 1936 г. зноў арыштаваны і асуджаны на 5 гадоў ППЛ. Даёшы ўсё невядомы. Рэабілітаваны па першым прыгаворы Мінскім абласным судом 16 лістапада 1963 г., па другім Прокуратурой Расійскай Федэрэцыі 16 снежня 1992 г.

⁹⁷ **Размова ізэ** пра Пaryжскую мірную канферэнцыю, якая праходзіла з перапынкамі з 18 студзеня 1919 г. па 21 студзеня 1920 г. У час яе работы быў падпісаны ў г. Версалі 28 чэрвеня 1919 г. Мірны дагавор, які афіцыйна завяршыў першую сусветную вайну 1914-1918 гг. паміж Германіяй, якая паяцярпела паражэнне, і дзяржавамі-пераможцамі — ЗША, Англіяй, Францыяй, Італіяй і інш.

⁹⁸ **Ладноў Яўген Міхайлавіч**, беларускі грамадска-палітычны даеяч. Дата і месца нараджэння невядомы. У 1905 г. член ваенай арганізацыі эсэраў у Адсе, удзельнік рэвалюцыі 1905-1907 гг. у Расіі. У гады першай сусветнай вайны на фронце. Удзельнічай ў Дзяржунай нарадзе ў Маскве, якая адбылася 12-15 жніўня 1917 г. Прысунтычай на Першым ўсебеларускім кангрэсе, быў абраны ў склад яго выканкама. Пасля Каstryчніцкай рэвалюцыі за антысаесацкую дэйнасць звольнены з вайсковай службы. У 1918 г. ваенны міністэр ва ўрадзе БНР, с 28 снежня 1919 г. міністр замежных спраў. У лютым 1919 г. прызначаны ўрадам БНР членам, пазней старшинёй беларускай делегацыі на Парыжскую мірную канферэнцыю. 10 мая 1923 г. беларускае прэсбры распаўсюдзіла інфармацыю аб tym, што Я.Ладноў з'яўляецца правлектаром і рэкмендавала ўсім беларускім арганізацыям і даеячам "назбягаць блізкага знаменства з ім". У 1932 г. жыў у Берліне. Даёшы ўсё невядомы.

⁹⁹ **Кандратовіч Кірыян Антонавіч** (1858-?), беларускі і рускі военачальнік. Генерал ад інфантэрыйі (1910). Скончыў Акадэмію Генеральнага штаба Расіі. У 1884-1901 гг. у Генеральнym штабе. Удзельнік руска-японской і першай сусветнай войнай. У 1917 г. удзельнічай ў беларускім нацыянальным руху, уваходзіў у склад Цэнтральнай беларускай вайсковай рады, у маі-чэрвені член Народнага сакратарыята БНР. У 1919 г. уваходзіў у склад беларускай дэлегацыі на Парыжскай канферэнцыі. Жыў у Парыжы. Даёшы ўсё невядомы.

¹⁰⁰ **Прыстор Аляксандар** (1874-1941), польскі палітычны даеяч, найбліжэйшы палітчнік Ю.Пілсудскага. Вучыўся ў Маскве (1894-1900). У 1912 г. арыштаваны ў Варшаве і асуджаны на 7 гадоў няволі. Пакаранне адбываў у Ароўскім цэнтрыале. У 1917-1918 гг. член Польскай арганізацыі вайсковай. У 1920 г. афіцэр па асобых даручэннях у штабе дывізіі Л.Жалігоўскага. Міністр працы і апекі, затым прамысловасці і гандлю ў 1929-1931 гг. Прэм'ер урада Польшчы (1931-1933). У 1930-1935 гг. дэпутат сейма. 1935-1939 гг. член сената Польшчы. У верасні 1939 г. арыштаваны НКУС СССР. Памёр у савецкай турме.

¹⁰¹ **ППС-лявіца** (Польская сацыялістычная партыя-лявіца), легальная рабочая партыя рэвалюцыйнага накірунку. Створана ў 1926 г. у выніку адхыдку ад ППС часткі члену партыі — рабочых, якія быў незадаволены палітыкай правых кіраўнікоў ППС. Мэда значны ўплыў сарад рабочых і, у прыватнасці, у Заходній Беларусі. Супрацоўнічала з КПП. ППС-лявіца распушчана ўрадам Польшчы ў 1931 г.

Рекомендовали двойную тактику, с одной стороны, оппозиционную прессу, с другой стороны, сотрудничество с поляками, дабы "вырвать, что удастся", особенно в области просвещения и кооперации. Польские "рады людовые"¹⁰² (подделка под советы) под прикрытием демагогических обещаний земли крестьянам в собственность развернули широкую акцию за безоговорочное присоединение Гродненщины и Виленщины к Польше. Надо было противодействовать. Смолич указал, что бэнээрское правительство в известных размерах может субсидировать работу из своего фонда, полученного путем займа от украинцев.

[Съезд представителей Виленщины и Гродненщины]

Обо всем том, конечно, думали и в Вильно, даже сделали кое-какие приготовления. Решено было созвать белорусский съезд в Вильно¹⁰³ с целью создания белорусского представительства Виленщины и Гродненщины. История этого съезда, который происходил в Вильно в июне 1919 г., имеет один замечательный инцидент. Организацию этого съезда поручили мне как представителю Виленщины и Алексюку как представителю Гродненщины. За разрешением на съезд мы обратились к "Гражданскому комиссару восточных земель"¹⁰⁴ Осмоловскому¹⁰⁵. Тот ответил, что это дело большого политического значения, которое может разрешить только Славек¹⁰⁶, начальник второго отдела в Вильно. То же мне сказал и Ян Пилсудский¹⁰⁷, тогда комиссар гражданский города Вильно, добавляя при этом "частным образом", что Славек является правой рукой Пилсудского по всем политическим делам. Мы обратились к Славеку. Назначил нам прием на своей частной квартире. Принял нас любезно. Говорил, что слышал обо мне от моих общих знакомых, о моем участии в ученические годы

¹⁰² "Рады людовыя", падробкі пад саветы, дэмагагічныя арганізацыі, якія разгарнулі шырокую кампанію за неадкладнае даўчэзінне Гродзенщины і Віленщины да Польшчы.

¹⁰³ Беларускі з'езд у Вільні (чэрвень 1919 г.), Беларускі з'езд Віленщины і Гродзенщины, з'езд праdstаўнікоў беларускай грамадскасці Віленщины і Гродзенщины 9-10 чэрвеня 1919 г., скліканы па ініцыятыве групы беларускіх і палітычных дзеячай на чале з Б.Гарашкевічам. Прысутнічала 125 дэлегатаў. На з'езде быў выказаны давер ураду БНР і абрана Цэнтральная беларуская рада Віленщины і Гродзенщины.

¹⁰⁴ У лютым 1919 г. дэкрэтам Ю.Пілсудскага да кіравання акупіраванымі тэрыторыямі пры штабе Айтойская-беларуская а фронту быў створаны т.зв. Генеральны камісарыят усходніх замеял на чале з Л.Каланкўскім. У красавіку яго змяніў Е.Асмалоўскі.

¹⁰⁵ Асмалоўскі Ежы (1872-1954), польскі палітычны дзеяч. Нараадзіўся ў маёнтку калія Пінска. Вучыўся ў Рыжскім палітэхнічным інстытуце ў 1892-1896 гг. У 1914-1917 гг. добраахвотнік ў царскай арміі, палкоўнік. З 1918 г. у Мінску. У 1919-1920 гг. генеральны камісар усходніх замеял.

¹⁰⁶ Славек Валеры (1879-1939), польскі палітычны дзеяч. Польшчы, адзін з блізкіх сяброву і паплечніка Ю.Пілсудскага. Член ЦРК ППС з 1902 г., з 1905 г. дзеяч баўхай арганізацыі ППС, затым ПАВ, у 1918-1928 гг. афіцэр па асобых даручэннях пры начальніку дзяржавы. З 1926 г. старшыня Беспартыйнага блока супрацоўніцтва з урадам, у 1928-1938 гг. дэпутат польскага сейма. У 1938 г. яго маршалак. Адзін са стваральнікаў канстытуцыі Польшчы. У 1930-1931 гг. прэм'ер урада Польшчы. Скончыў жыццё самагубствам 2 мая 1939 г.

¹⁰⁷ Пілсудскі Ян (1876-1950), польскі палітычны дзеяч. Малодшы брат Ю.Пілсудскага. Скончыў Казанскі ўніверсітэт (1901). Займаўся адвакацкай і палітычнай дзейнасцю. У 1920-1931 гг. суддзя акурговага суда ў Вільні, у 1931-1937 гг. віц-праздзялэнт банка Польшчы, у 1928-1939 гг. дэпутат сейма Польшчы. У 1939 г. арыштаваны ў Вільні НКУС БССР і знаходзіўся ў турме ў Маскве. У другі палове 1941 г. вызвалены з турмы. Выехаў у Англію.

в польском движении за независимость, рассказывал о своей боевой революционной деятельности (между прочим, о Безданах¹⁰⁸). Согласился дать разрешение на съезд и в конце взволнованным голосом сказал: "Было бы делом необыкновенной политической важности, если бы вы могли провести на этом съезде провозглашение Пилсудского великим князем Великого княжества Литовского". Я был смущен таким неожиданным предложением и замолчал, Алексюк тоже не ответил утвердительно, а теперь мол, посмотрим. На прощание просил держать этот разговор в тайне, вынул связку бумажных царских рублей (кажется 10 000 — так говорил Алексюк) и передал Алексюку на организационные расходы по съезду. Деньги Алексюк принял и возгорелся вообще охотой к предложенному плану и сотрудничеству с поляками. Когда после выхода я заявил ему, что и деньги, и все предложения Славека неприемлемы, он заявил, что всю ответственность берет на себя и будет действовать самостоятельно. О предложении Славека я говорил Ивану Луцкевичу и, вероятно, Смоличу и Душевскому, а о полученных Алексюком деньгах знали и другие. Когда Алексюк решил действовать "самостоятельно", решено было: разрешение на съезд использовать с целью создания постоянной политической организации, Алексюка и всю его группу на съезде провалить, провести вмещающиеся в рамках легальности и оппозиционные решения. Надо сказать, что штаб Пилсудского и вообще пилсудчики придавали этому съезду серьезное политическое значение. На день съезда в Вильно приехал целый ряд известных представителей этого лагеря: Прыстор, Ледницкий¹⁰⁹, министр труда Ивановский, Медард Даунович¹¹⁰ и др. С другой стороны, и бэнээрская группа постаралась прислать побольше своих делегатов. Алексюк с треском провалился. Конечно, не могло быть и речи о каком-то великом князе, когда в президиум сыпались предложения самых радикальных антиоккупантовских резолюций, главным образом, эсеровского характера. Съезд избрал все-таки постоянный политический орган: Белорусскую раду Виленщины и Гродненщины, которой председателем был избран Клавдий Душевский. По болезни я на съезде не был, но в члены Рады был избран.

Пилсудчики были крайне недовольны этим съездом. Стали говорить и писать в "левицовой" прессе, что белорусы "еще не

¹⁰⁸ **Бязданы**, чыгуначная станцыя на паўночны ўсход ад Вільні. Вядомая тым, што ў 1908 г. на ёй адбылася экспрапрыяцьця расійскага паштовага цягніка, на якім перавозіліся гроши. Эту аперацию падрыхтавала і правяла баява арганізацыя ППС на чале з Ю.Пілсудскім.

¹⁰⁹ **Лядніцкі Аляксандар** (1866-1934), польскі палітычны і грамадскі дзеяч. У 1905-1916 гг. член ЦК Канстытуцыйна-дэмакратычнай партыі Pacii. У 1906 г. абраны дэпутатам Дзяржаўной думы. З каstryчніка 1918 г. у Варшаве, завдаваў часопіс "Tudzień polski". З 1924 г. працаў юрдычным кансультантам.

¹¹⁰ **Даўнічаровіч Медард** (1878-1934), польскі грамадскі і палітычны дзеяч. У 1918-1919 гг. міністр культуры і мастацтва, у 1928-1930 гг. дэпутат польскага сейма.

созрели", что не являются политической величиной и т. п. Но продолжалось это не долго. Подготовка к наступлению на Минск заставляла вести переговоры с белорусами. С другой стороны, и белорусские деятели (с благословения БНР) стремились к известным концессиям, в особенности в области просвещения. Поворотным моментом был большой политический раут¹¹¹, организованный Дубейковским в Варшаве (в Европейской гостинице), на котором присутствовало несколько десятков политических деятелей с левицой, произнесших пару десятков речей на избитую мелодию: "Вольные с вольными", "равные с равными", "за нашу и вашу вольность" и т. д. кругом да около. После этого делегация Белорусской рады Виленщины и Гродненщины была принята Пилсудским в Бельведере¹¹². Участвовали в ней: Дубейковский, Коханович, Алексюк, Кушнев* и я. Пилсудскому был предложен мемориал, главным образом, по школьным делам. Пилсудский уверял, что он намерен руководствоваться идеями своего виленского воззвания¹¹³, но, к сожалению, имеет затруднения с сеймом.

Летом того же года гражданский комиссар Осмоловский пригласил меня к себе и предложил занять место чиновника по белорусским делам, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Я поставил это в зависимость от выполнения моих условий: незамедлительного открытия закрытых школ, освобождения политических заключенных и другого. Я не был удовлетворен его ответом и предложения не принял.

Но вскоре мне надоело это бесплодное политикачество. После приезда Антона Луцкевича из Парижа в Варшаву я просил его освободить меня от политработы и дать возможность заниматься опять наукой. Луцкевич согласился, и я опять на более продолжительное время отошел от активной политической жизни. Хотя идеологически я не вышел из мелкобуржуазного бэнэровского лагеря, но в белорусских политических событиях с начала осени 1919 г. и до осени 1920 года активного участия не принимал. И так не принимал участия ни во встречах Пилсудского в Минске¹¹⁴, ни в Белорусской войсковой комиссии¹¹⁵, ни в заседаниях и расколе Рады

¹¹¹ Раут (англ.) — святочны вечар, прыём.

¹¹² Бельведэр (італьян.) — палац, размешчаны ў прыгожай малаянчай мясцовасці. Рэзідэнцыя ў г. Варшаве кіраўніка польскай дзяржавы. Пабудаваны ў 1818–1822 гг. архітэктарам Я.Кубіцкім.

¹¹³ «**Віленскіе возванні**», маецца на ўвазе звартог “Да жыхароў былога Вялікага княства Літоўскага” Ю. Пілсудскага 22 красавіка 1919 г. Гл. спасылку № 68.

¹¹⁴ Сустрэча Ю.Пілсудскага ў Мінску адбылася 18 верасня 1919 г. пасля таго, як польскія войскі занялі горад. Ад беларускіх дзеячаў яго вітаў А.Прушынскі. Ён падзякаваў Ю.Пілсудскаму за вызваленне Мінска ад бальшавіцкай няволі.

¹¹⁵ **Беларуская вайсковая камісія** (БВК), орган па фарміраванні беларускіх часцей у польскім войску ў 1919—1921 гг. Утворана 2 жніўня 1919 г. у Вільні. Дэкрэтам Ю.Пілсудскага ад 22 кастрычніка 1919 г. дазвалася фарміраваць сумесна з польскім камандаваннем на добраахвотнай аснове беларускія вайсковыя часці. У склад БВК уваходзілі П.Аляксюк (старшыня), А.Аўсянік, Ф.Кушаль, А. Якубецкі, А.Гарун, С.Рак-Міхайлоўскі і інш. У ліпені 1920 г. пры

БНР, ни в создании полонофильского крыла Рады, т. н. "Найвышэйшай рады"¹¹⁶.

[Работа в Минском высшем педагогическом институте]

В конце зимы 1920 года по приглашению профессора Игнатовского я решил переехать в Минск для работы в организуемом в Минске высшем педагогическом институте. Из Минска в мае выезжал на краткосрочные учительские курсы, где преподавал вместе с Игнатовским, с которым там несколько ближе познакомился. Но вообще о политике мы говорили с ним сравнительно мало, и на "партизана" Игнатовский не очень был похож¹¹⁷. Общение с учительской массой и непосредственно с деревней дали мне возможность убедиться, что крестьянство кипит ненавистью к польской оккупации. Началось партизанское движение и карательные экспедиции. После возвращения в Минск я беседовал на эту тему с Ивановским и выразил свое удивление, что белорусские политические организации не протестуют против террора. Было собрано совещание по этому поводу и решено выслать протест Пилсудскому и одновременно протестовать перед главнокомандующим литовско-белорусского фронта генералом Шептицким¹¹⁸. От имени протестующей делегации говорил В.Ивановский, будто бы "очень остро". Ответ был бесцеремонно наглый, бешеный. Генерал, топая ногами, кричал: "Если мне понадобится для блага польской армии, сожгу всю вашу Беларусь". Делегация была "сильно возмущена", но выдать воззвание к массам не додумалась. Правда, несколько времени спустя Ивановский и я написали открытое письмо по этому поводу и распространили его среди депутатов, литераторов, ученых и т. д.

А в Минске становилось все более душно и горячо, не столько вследствие небывало горячего лета, сколько вследствие начавшегося наступления Красной Армии. Белорусское контрреволюционное соглашательство стало отступать с занятых позиций и менять

евакуацыі польскіх войскаў з Мінска і пры наступленні Чырвонай Арміі БВК распалася. Адноўлена ў каstryчніку 1920 г. у г. Лодзі (старшыня А.Якубецкі). Скасавана польскімі ўладамі ў маі 1921 г.

¹¹⁶ **Найвышэйшая рада БНР**, дзяржаўна-паўтычна ўстанова БНР у 1919-1921 гг. Створана ў Мінску 14 снежня 1919 г. на чале з Я.Лёсікам у выніку расколу Рады БНР з ліку дзеячаў (37 чалавек), якія лічылі магчымым супрацоўніцтва з Польшчай. У 1921 г. спыніла сваё існаванне.

¹¹⁷ "Игнатовский на партизана не очень был похож", мaeца на ўвазе, што У.Ігнатоўскі ў час польскай акупацыі ў студзені 1920 г. стварыў Беларускую камуністычную арганізацыю (БКА) і кіраваў антыпольскім партызанскім рухам на акупіраванай частцы Беларусі.

¹¹⁸ **Шептицкі Станіслав** (1867-1950), начальнік Генеральнага штаба польскага войска ў 1919—1920 гг. Беларускай дзяячці, якая прыйшла са скарынай на карнізы экспедыцыі легіёну, гръмнуўшы кулаком па стале, крыкнуў, што не пашкадуе спаліць усю Беларусь.

ориентацию. Стали отрекаться от "Найвышэйшай рады". В войсковой комиссии штаб считал единственным лояльным Алексюка, остальных подозревали в сношениях с большевиками и с партизанским движением. Характерно, что формируемому Белорусской войсковой комиссией отряду оружие не выдавалось. А я сам был участником разговора между Кузьмою Терещенко¹¹⁹ и членами войсковой комиссии Раком и Якубецким¹²⁰ о том, что необходимо партизан снабжать оружием. Снабдить, вероятнее всего, не снабдили, но говорили.

Между прочим, Ивановский знал о связи Игнатовского с партизанским движением. Также и т. Эдмунда Русецкого¹²¹, о котором достоверно знал, что работает по поручению компартии в тылах польской армии, из тюрьмы освободил, поручившись за него перед вторым отделом. Про это, конечно, знал и я.

В Минске вместе со Смоличем я пытался развернуть более широко белорусскую социал-демократическую организацию. Но рабочих на собраниях являлось очень мало и ничего серьезного не вышло. Вообще, сталкиваясь с рабочими и крестьянами, чувствовалось, что вся наша работа — это не то, что нужно массам. Но поскольку социальный инстинкт толкал меня в революционном направлении, постольку же моя преувеличенная национальная чувствительность заставляла меня опасаться, что большевики несут национальную гибель белорусскому народу. В общем, отступающих белополяков я не жалел, а предстоящего прихода большевиков не боялся. А что уехал из Минска, то совсем случайно.

Конец лета я хотел провести у родителей под Вильно. Но когда приехал на виленский вокзал, поезда уже не шли на Вильно. Я пробовал через Барановичи и Лиду, но Лида уже была отрезана. Я пробовал через Варшаву-Гродно, но уже было поздно, и я очутился в Варшаве, решив там дождаться большевиков и тогда уже пробраться в Вильно. Это почти анекдотически невероятно, но об этом может

¹¹⁹ Цярэшчанка Кузьма Юр'евіч, нарадзіўся ў каstryчніку 1888 г. у в. Замосціча Рослаўскага пав. на Смаляніччыне. Дзеял беларускага нацыянальнага руху. Актыўны ўдзельнік Першага ўсебеларускага кангреса. У 1918-1919 г. міністр унутраных спраў у юрадзе А.І.Луцкевіча. Узначальваў Беларускі нацыянальны камітэт у Мінску, які займаў палацоўскія пазіцыі. Са снежня 1919 г. член прэзідіума Найвышэйшай рады БНР. Прадстаўляў БНР у краінах Балтіі. У 1922 г. вярнуўся ў Мінск. Раптоўна памёр у пакой вартаўніка будынка Наркамзема БССР пасля святочнага вечара 12 сакавіка 1923 г.

¹²⁰ Якубецкі Андрэй, нарадзіўся 5 каstryчніка 1892 г. у в. Сумхянят Гродзенскага пав. Дзеял беларускага нацыянальнага руху. У чэрвені 1919 г. удзельнічаў у Беларускім з'ездзе Віленшчыны і Гродзеншчыны. З канца 1919 г. намеснік старшыні Беларускай вайсковай камісіі, з лета 1920 г. яе старшыня. У лютым 1922 г. у ліку 33-х беларускіх і літоўскіх дзеячоў высланы польскімі ўладамі з Вільні ў Літву. З мая 1922 г. у Дзвінску, выкладчык гімназіі. У час другой светнай вайны кіраваў Дзвінскім аддзяленнем Беларускага нацыянальнага абяднання ў Латвіі. Далешыш лёс невядомы.

¹²¹ Русецкі Эдмунд Сігізмундавіч, нарадзіўся 11 жніўня 1893 г. у в. Жданы Мінскага пав. Дзяржаўны дзеяч Беларусі. З 1919 г. у Чырвонай Армії, у 1921-1929 г. у Наркамземе БССР, у 1924-1927 гг. намеснік наркіма земляробства БССР. У 1930-1935 гг. вучыўся ў ВНУ. У 1936-1937 г. начальнік Беларускай канторы па якасці торфу. Арыштаваны 16 жніўня 1937 г. органамі НКУС БССР. Пастаганавай "двойкі" 15 лютага 1938 г. прыгавораны да ВМП. Расстраляны 4 сакавіка 1938 г. у Мінску. Рэабілітаваны ВТ ВБА 14 лістапада 1957 г.

сказать т. Эд. Русецкий, который вместе со мною ехал до Баранович. Пишу это в опровержение версии, пущенной Игнатовским (кажется, на ЦИК БССР) в 1924 г. во время прений над законом о языковых правах национальных меньшинств, будто бы я бежал от большевиков. Я не имел абсолютно никаких поводов и побуждений к этому бегству, а если речь [идет] о настроениях среди белорусской интелигенции, то даже Ивановский говорил мне, что он предпочел бы остаться в Минске, боится только, что его опять могут забрать в качестве заложника.

Знаю, что состоялось особое совещание, на котором было решено более выдающихся бэнээровских деятелей отправить за границу для представительства идей независимости и т. п. Относилось это к Ивановскому, Терещенко, Смоличу и, кажется, Раку. Троє последних не хотели выезжать, в особенности Терещенко и Смолич. Рак, возможно, имел опасения по причине своего участия в Белорусской войсковой комиссии. Однако ни Рак, ни Смолич вышеуказанного решения не исполнили, задержались в Гродно и оттуда пробрались в Вильно, именно во время наибольших удач Красной Армии. Относительно Рака с уверенностью можно сказать, что его дальнейшему следованию не помешали причины материального характера: наоборот, эвакуируясь вместе с Белорусской войсковой комиссией, Рак мог иметь генеральское содержание.

С Ивановским и Терещенко я встретился в Варшаве, когда большевики подходили к Радзимину¹²². Терещенко был как бы в новой коже и казалось более к нему подходящей, чем прежняя. Весело насмехался при виде тянувшихся улицами Варшавы "беженских" кулацко-помещичьих обозов и с радостным волнением бродил вечерами по улицам Варшавы, слушая отзвуки близкой канонады. Зато в Ивановском проснулся дух польского шляхтича: хотел было вступить добровольцем в польскую армию, но мы с Терещенко отговорили его. При этом Ивановский рассказывал мне, что все же таки поляки будут бороться и после занятия Варшавы, что Марьян Косцялковский¹²³ в сеймовом помещении имеет бюро для организации партизанки в тылах.

[Рижский мирный договор 1921 года]

¹²² Радзімін, г. пад Варшавай.

¹²³ Касця Акоўскі Мар'ян (1892-1946), польскі дзяржаўны і палітычны дзеяч. У 1922-1939 гг. дэпутат польскага сейма, у 1930-1934 гг. беластоцкі ваявода, міністэр унутраных спраў у 1934-1935 гг., прэм'ер-міністр у 1935-1936 гг.

Но наступление на Варшаву окончилось неудачно. Наступило перемирие и рижские переговоры¹²⁴. Из Риги приходили для белорусских националистов тяжелые вести: 1) белорусская территория будет разделена; 2) права Белоруссии, как особой политической единицы, договором не будут гарантированы; 3) на конференции нет даже представителя Белоруссии советской, в то время как советская Украина официально принимает участие в переговорах как сторона. Эти сведения даже нарочно подчеркивались в сферах, близких к польской мирной делегации. Казалось, что "беларусская справа" на долгие годы похоронена. Причем "хорошо осведомленные" левицовичи подчеркивали — похоронена по соглашению Иоффе¹²⁵ и Грабского¹²⁶.

Рижский мир и установившееся на более продолжительное время политическое положение выдвинули вперед концепцию "органической работы". Я принадлежал к тем, которые больше всего считали необходимым путем прессы, школы и кооперации дать возможность белорусскому национальному движению пробить себе путь к массам, углубить их национальную и социальную сознательность. Ясно было, что строй буржуазной Польши будет опираться на парламентарном демократизме, а парламент на избирательной пятихвостке. Я считал, что на Западной Белоруссии надо сосредоточить все силы для завоевания парламентного представительства, силу и значение которого для национально-освободительного движения весьма переоценивал. Имея в памяти позорный провал белорусских списков на выборах в 1917 году как в минскую городскую управу, так и в учредилку, я понимал, что

¹²⁴ **Рижскі мірны дагавор 1921 года**, дагавор паміж РСФСР (і па ўпакунав ажанні ўрада БССР) і УССР з аднаго боку і Польшчай — з другога аб спыненні савецка-польскай вайны 1920 г. Падпісаны 18 сакавіка 1921 г. у Рызе. Расія выхадзіла з вайны за кошт перадачы Польшчы Заходній Беларусі і Заходній Украіне. Янка Купала праагнаваў ход палітычных падзеяў у савецка-польскай вайне 1920 г. і адзначаў, што ў балыш авікў эта — сусветная сацыялістичная рэвалюцыя, у польскіх эндэкаў (нацыянальных дэмакратат) — Заічака айт) — Польша ў межах 1772 г. ("Od morza i do morza") — старыя межы ад Балтыйскага да Чорнага мора. І ў тых і ў другіх на шляху стаіць незадежная Беларусь. Таму "інтэрнацыяналісты і ал'янельны ад перамог нацыяналісты не дадуць Беларусі жадання міру і незалежнасці. Яны яе дзялялі і будзе дзяляць паміж сабой..." Вінікі Рижскага мірнага дагавору паказалі, што па жывому распавядавіць Беларусь. Горача заклікаючы "моцна трымаш сцяг змагання за сваё вызываенне, за незадежнасць сваёй бацькаўшчыны Беларусі", Купала вызнанчы то, што, можа, пачаło ажыццяўляцца толькі ў наш час, у канцы 20 ст.: "Але і жандары, і балашвіцкія "разъязычайкі" не звязацца на зямлі вечнага парадку і ладу... І з часам народы патрапяць знайсці супольную мову, каб па-суседску дагаварыцца паміж сабой ды наладзіць і свае граніцы, і свае дзяржаўныя правы на незалежнасць". Слынны беларускі пазіт пісаў:

Далі шэсць паветаў,
Ну і дзякую за гэтага!

Але гэтыя пастычныя радкі не былі прымірэннем з тым палітычным дзеяннем, якое рабілася тады ў маскоўскіх кіруючых колах.

¹²⁵ **Іофэ Адолф Абрамавіч** (1883-1927), савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч. У 1917 г. член Петраградскага Савета, ВЦВК. У 1918 г. старшыня, потым член савецкай дэлегацыі на перамовах з Германіяй у Брэсце. У студзені-лютым 1919 г. у Мінску як прадстаўнік ЦК РКП(б) выконваў рагшэнне аб даучэнні да РСФСР Віцебскай, Магілёўскай і Смаленскай губ. У 1920 г. член дэлегацыі на перамовах аб міры з Эстоніяй, Латвіяй і Літвой. Узначальваў савецкую дэлегацыю на мірных перагаворах у Рызе, падпісаў Рижскі мірны дагавор 18 сакавіка 1921 г. Скончыў жыццё самагубствам 17 лістапада 1927 г.

¹²⁶ **Грабскі Станіслав** (1871-1949), дзяржаўны дзеяч Польшчы. На мірных перамовах 1920-1921 гг. у Рызе ўзначальваў польскую дэлегацыю. Урад С.Грабскага (лістапад 1923-лістапад 1925) правёў грашовую реформу летам 1924 г., закон аб мове, аб школах для нацыянальных меншасцей і іншай мераў прыпрыемствы, якія былі накіраваны супраць працоўных і прыгнечаных нароўдаў, што насялялі тэрыторыю Польшчы.

выборы должны быть подготовлены. Школьная сеть и кооперация, между прочим, должны были явиться и опорными выборными пунктами в массах для проведения избирательной кампании. Так я вступил на путь парламентских иллюзий, относясь неблагожелательно ко всяkim политическим авантюрам.

[Основание политического клуба Вакаром]

Осеню 1920 года основан был в Варшаве известным экономистом и людовым деятелем Вакаром¹²⁷ политический клуб — дружественный союз угнетенных и освобожденных народов. В этом эфемерическом клубе бывали политические чаепития с речами на национально-политические темы. Выступали депутаты Недзялковский, Заремба*, Возницкий*, Малиновский¹²⁸, Космовская*, Фихна*; политические и общественные деятели: Людвиг Крживицкий, Бодуэн де Куртене¹²⁹, Сулковский* и др. Кроме того, постоянными посетителями этого собрания были: латышский поверенный в делах Олинч*, посланники эстонский, финский, венгерский; украинцы, белорусы, какой-то грузин. Говорили, конечно, набором всяких трафаретов, вроде "за нашу и вашу вольность". Но характерными для всего собрания были слова финского посланника, который свою мысль выразил таким каламбуром, что всех присутствующих на этом собрании объединяет... русский язык (говорилось преимущественно на русском языке, как наиболее понятном для такого в национальном отношении пестрого собрания), так, значит, всех объединяет русская опасность, потому что научились мы, — говорит, — этому языку не у друга, а у врага, угнетателя.

Этот клуб издал несколько номеров месячника, в котором я поместил статью по белорусскому вопросу.

[Политическая акция Юзефа Пилсудского]

В начале осени 1920 г. я принимал деятельное участие в тайных совещаниях, обсуждавших политические вопросы, связанные с предполагаемой Пилсудским акцией на Вильно ("бунт"

¹²⁷ **Вакар Януш**, засновальник Варшавськага палітычнага клуба (весень 1920), эканаміст, член масонскай ложы "Капернік", у 1972-1975 гг. яе кіраўнік. Памёр 1 красавіка 1979 г. у Парыжы.

¹²⁸ **Маліновскі Максім Ільін** (1860-1948),польскі палітычны дзеяч. У 1919-1922 і 1925-1931 гг. кіраўнік "Вызволеня", у 1922-1935 гг. дэпутат польскага сейма.

¹²⁹ **Бадуэн дэ Куртенэ Іван (Ян, Ігнацы, Мачыслаў) Аляксандравіч** (1845-1929), рускі і польскі філолог, член-карэспандэнт Пецярбургскай АН (1897). Засновальник Казанскай лінгвістычнай школы. Аказаў вялікі ўлёт на развіццё агульнага мовазнаўства. Адрэдагаваў і дапоўніў "Толковы словарь живога великорусскага языка" У.І.Даля (3-е выд. 1903-1909; 4-е выд. 1912-1918).

Желиговского¹³⁰). В этих совещаниях принимали участие В.Абрамович¹³¹, Кржижановский¹³², отец и сын Хоминские¹³³, Заштотв¹³⁴ (независимый социалист из Вильно), Нагродский¹³⁵, Ивановский, Дубейковский, полковник Мацеша* (адъютант и друг Пилсудского) и больше не помню. "Хорошо сейчас осведомленные" относительно взглядов Пилсудского лица сообщали, что Пилсудский имеет возможность взять Вильно и прокламировать краевое правительство с собственным демократическим сеймом и т. п. Искалось название для этого края. Многие наиболее соответствующим считали: Западная Беларусь. Было решено, что виленское правительство будет состоять из представителей всех национальностей, приглашен был даже какой-то литовский деятель из Мемельской области¹³⁶. Кроме того, в состав правительства не должны были входить группы правее виленских "демократов" (Абрамович, Ян Пилсудский, Кржижановский и др.). Уже по пути на Вильно название было дано по указанию Пилсудского "Средняя Литва"¹³⁷, а в состав правительства привлечены хадеки (Энгель) и "рады людовые" (Шопа)*. Одновременно был изменен и проект воззвания к населению. Литовец ретировался. Мы тоже были возмущены такой перетасовкой, и даже Ивановский предлагал мне предупредить об этом литовцев. Но я считал это бесцельным, да и не было времени.

[Создание белорусских школ в Средней Литве]

¹³⁰ "Бунт" генерала Жалгойского. У каstryчніку 1920 г. дывізіі пад камандаваннем генерала Л.Жалгойскага па тайнім загадзе Ю. Пілсудская акупіравала Сярэднюю Літву.

¹³¹ **Жалгойскі Лук'ян**, нарадзіўся 17 каstryчніка 1865 г. у Ашмянах. Польскі ваянны дзеяч, генерал. З 1885 г. афіцэр царскай арміі, удзельнік руска-японскай вайны 1904—1905 гг. У час першай светавой вайны камандзір палка, польскага корпуса, дывізіі ў Расіі. У красавіку 1919 г. з 4-й дывізіі варнуўся ў Польшчу. Удзельнік польска-савецкай вайны 1919—1920 гг. 9 каstryчніка 1920 г. дывізіі пад яго камандаваннем захапіла Вільню і Віленскі край. У 1925—1926 гг. ваянны міністр, у 1927—1939 гг. пасос польскага сейма. У час другой светавой вайны ў эміграцыі, член польскага ўрада ў Лондане. Памёр 9 ліпеня 1947 г. у Лондане.

¹³² **Абрамовіч Вітольд** (1874- каля 1940) адвакат, польскі грамадскі дзеяч. Старшыня часовай урадавай камісіі Сярэдній Літвы, член масонскай ложы ў Вільні. З 1922 г. займаўся адвакацкай практыкай у Вільні. У 1939 г. арыштаваны і вывезены ў СССР. Загінуў пры загадковых абставінах.

¹³³ **Кржижаноўскі Брэніслав** (1876-1943), польскі грамадскі і палітычны дзеяч. У 1922 г. віцэ-маршалак віленскага сейма, дэпутат польскага сейма, у 1922-1927 гг. сенатар Польшчы.

¹³⁴ **Хамінскі** (баптік і сын). **Хамінскі Людвік** (1890-1958), польскі палітычны дзеяч, дэпутат польскага сейма ў 1922-1927 гг., адзін з лідэрараў "Вызвалення", аўтар кнігі "Сярэдняя Літва і Польшча". Пасля 1935 г. дырэктар Цэнтральнага інстытута культуры пры Міністэрстве культуры і мастацтва.

¹³⁵ **Заштотв Аляксандар** (1877-1944), польскі палітычны дзеяч. У 1918-1923 гг. кіраўнік ППС у Літве і на Беларусі. Член масонскай ложы "Томаш Зан" у Вільні. У 1922 г. дэпутат віленскага сейма. У 1924-1937 гг. кіраўнік Незалежнай санкіністyczнай партыі працы.

¹³⁶ **Нагродскі Зыгмунт** (1865-1937), польскі палітычны дзеяч. З дзіцічных гадоў сябра Ю.Пілсудскага. Аўтар успамінай пра Ф. Багушэвіча. У 1922 г. дэпутат віленскага сейма

¹³⁷ **Мемельская вобласць**, цэнтр — г. Мемель (літоўская назва — Клайпеда). З 1525 г. уваходзіла ў Прускія каралеўства, з 1871 г. у складзе Германскай імперыі. Паводле Версальскага мірнага дагавора (1919) перададзена ў распараджэнне Антанты, у 1923 г. вернута Літве.

¹³⁸ **Сярэдняя Літва** (дарэчы, Б.Таращкевіч пісаў "Серединная Литва"), створаная Польшчай марынэтачная дзяржава з тэрыторыяй Віленска-Трокскага і Свянцянскага паветаў Літвы і прымыкаючых да іх тэрыторый Лідскага, Ашмянскага і Браслаўскага пав. Заходніяя Беларусі, якія былі захоплены войскамі генерала Жалгойскага восенію 1920 г. На працягу амаль 20 гадоў гэта тэрыторыя была прадметам пастаянных канфліктаў паміж Літвой і Польшчай.

В Вильно сейчас же после нашего приезда было созвано совещание (А.Луцкевич, кёнды А.Станкевич, Ф.Яремич¹³⁸, Ивановский и, вероятно, Горецкий и Смолич). Решено было правительство Срединной Литвы использовать, главным образом, по линии кооперации и просвещения. Ивановский был назначен директором департамента продовольствия; я — начальником белорусского сектора в департаменте просвещения. В обоих направлениях мы сделали довольно много работы. В 1920/21 учебном году мне удалось открыть больше 200 белорусских начальных школ, причем 7 в самом Вильно; белорусскую учительскую семинарию в Борунах¹³⁹ (благодаря энергии Рака М.); провести краткосрочные курсы для учителей в Вильно (до 300 человек); содержать виленскую белорусскую гимназию¹⁴⁰, издать целый ряд школьных учебников. В это же время по моей инициативе и при моем участии было основано ТБШ¹⁴¹, в понимании необходимости вовлечения широких масс в борьбу за родную школу.

Одновременно, отчасти благодаря содействию Ивановского, развернулась довольно широко и кооперативная сеть, в которой белорусы на Виленщине имели решающее значение как на местах, так и в главном правлении в Вильно, где работали: Эдуард Будзько¹⁴²,

¹³⁸ Яреміч Фабіян Міхалевіч, нарадзіўся 20 студзеня 1891 г. у в. Думчыцы Ваўкавыскага пав. Гродзенскай губ. Дзеяч беларускага нацыянальна-дэмакратычнага адраджэння. Актывны ўдзельнік Першага ўсебеларускага кангрэса. У 20-я гады жыў у Вільні, выбіраўся дэлегатам польскага сейма, дзе ўзнач альваў Беларускі пасольскі клуб, рэдагаваў газету "Сляянская ніва". Недадзарозова арыштаваўся польскімі ўладамі. Пасля Вялікай Айчыннай вайны ў СССР асуджаны на 10 гадоў зняволенія. Памёр 26 чэрвеня 1958 г. у Вільні.

¹³⁹ Баруны, вёска ў Ашмянскім раёне Гродзенскай вобл. Цэнтр сельсавета і сядзібаса "Баруны". У 1920 г. была адкрыта беларуская настаўніцкая семінарыя, яку ў красавіку 1921 г. забаранілі польскія ўлады, нягледзячы на тое, што хадагайніцтва абе яе захаванні было падпісаны 2752 беларусамі. У Заходній Беларусі быў дзве настаўніцкія семінары: у Барунах і Свіслачы, а ўсяго на тэрыторыі Заходній Беларусі працавала звыш 400 беларускіх школ.

¹⁴⁰ Віленская беларуская гімназія, адна з першых беларускіх і агульнашкольных устаноў у Заходній Беларусі. Дзейнічала ў Вільні ў 1919-1944 гг. Заснавана па ініцыятыве І.Луцкевіча. У свой час Б.Таращкевіч з'яўляўся яе дырэктарам.

¹⁴¹ Таварыства беларускай школы (ТБШ), культурна-асветніцкая арганізацыя Заходній Беларусі 1921-1937 гг. Створана ў 1921 г. Краўнікі: А.Луцкевич, С.Рак-Міхайлоўскі, Ф.Стацкевіч, Б. Таращкевіч, А.Трэпка-Неканда, Р.Шырма і інш. Арганізоўвала беларускія школы, культурна-асветніцкія гурткі (у 1928 г. калі 500 гурткі і да 30 тыс. члену ТБШ, бібліятэкі, народныя дамы, клубы, распаш-сюджвалі беларускія газеты і часопісы. Дзейнічала ва ўмовах уціску з боку польскіх ўлад. У 1936 г. ТБШ была забаронена.

¹⁴² Будзько Эдзюк (Эдуард Адамавіч), нарадзіўся 22 сакавіка 1882 г. у мяст. Будслаў Вілейскага пав., цяпер вёск а Мядзельскага раёна. Беларускі паст, публіцыст, грамадскі дзеяч. Вучыўся ў Рыжскім полі-тэхнічным інстытуце. У Рызе служыў на пошце. З 1906 г. друкаваў у газете "Наша ніва" вершы, вольныя пераклады рускіх баек. У 1916 г. у Петраградзе выдаваў газету "Светач". Уваходзіў у Петраградскую арганізацыю БСГ. У чэрвені 1917 г. на канферэнцыі БСГ выбраны членам ЦК. У 1918 г. адзін з арганізатараў Будслаўскай беларускай гімназіі. У другую сусветную вайну працаваў настаўнікам у Мінску і Баранавічах. Пасля вайны жыў у ФРГ і ЗША, выступаў з успамінамі ў газете "Бацьк аўшчына". Памёр 14 жніўня 1958 г.

Смолич, Красковский¹⁴³, Душевский, Трепка, Дубицкая*, Крук*. Братья Кончевские¹⁴⁴ и Метла¹⁴⁵ работали инструкторами.

[Принятие в масонскую ложу "Правда" (Варшава)]

К этому времени относится и принятие меня в масонскую ложу "Правда"¹⁴⁶ в Варшаве.

Подготавлял меня к масонству мой старый знакомый из Петербурга инженер Зябицкий¹⁴⁷. В прошлом он был причастен немного к рабочему революционному движению и даже имел социал-демократическое издательство, а польскими делами стал интересоваться только со временем войны и революции. В 1917 г. сочувствовал большевистской революции, но в значительной степени по соображениям национального характера. В Польше некоторое время был директором хозяйственного департамента в Министерстве иностранных дел, но уже в 1920 г. оттуда ушел и работал по своей специальности, занимаясь с тех пор политикой только в масонском "братстве". А говорил он мне такие слова. Он, дескать, принадлежит к людям, которые сочувствуют белорусскому движению, сам даже

¹⁴³ Краскоўскі Іван Ігнатавіч, нарадзіўся 24 чэрвня 1880 г. у в. Дубчы Бельскага пав. Гродзенскай губ. Дзеяч беларускага нацыянальнага адраджэння. З 1920 г. старшыня БНК у Вільні. У 1922-1925 гг. дырэктар беларускай гімназіі ў Дзвінску. П.Мядзелька, І. Краскоўскі і яшчэ 6 настаўнікаў Дзвінскай і Люцынскай гімназій былі арыштаваны і аўгінавачаны ўтым, што прымалі ўдзел у злачынным таварыстве ў Латгаліі, якое ставіла сабе за мэту сілай ада-раць ад Латвійскай дзяржавы тэрыторыю Дзвінскага, Рэжыцкага, Люцынскага і часткова Ігуменскай паветаў і даўшыць іх да Беларускай дзяржавы... "Неўзабаве і вынісцілі на волю пад заклад. І амаль год працягвалася следства. 4 красавіка 1925 г. апраўданы Люцынскім акурговым судом. З лета 1925 г. дацэнт БДУ, член прэзідіума Дзяржплане БССР. З 1930 г. у Дзяржплане СССР. Арыштаваны 8 ліпеня 1930 г. у Маскве ДПУ СССР. Пастановай КАДПУ СССР ад 10 красавіка 1931 г. сасланы на 5 гадоў у Самару. 4 лістапада 1937 г. зноў арыштаваны. 19 сакавіка 1940 г. вызвалены. Выехаў у Чхачаславакію да дачкі. Памёр 23 жніўня 1955 г. у г. Браціславе. Рэзабітаваны ВС БССР 10 чэрвня 1988 г.

¹⁴⁴ Браты Канчэўскія:

Ігнат Уладзіміравіч, нарадзіўся ў маі 1896 г. у Вільні. Беларускі паэт, філософ і публіцыст. Вучыўся ў Маскоўскім універсітэце ў 1913-1916 гг. Служыў у царскай арміі, у першую сусветную вайну на Румынскім фронце. Пасля аўбяшчэння БССР працаў у караптерных установах. Памёр 23 красавіка 1923 г.

Арсен Уладзіміравіч, нарадзіўся 5 верасня 1901 г. у Вільні. Дзеяч рэвалюцыйнага руху ў Заходній Беларусі. Адзін са стваральнікаў і кіраўнікоў Беларускай рэвалюцыйнай арганізацыі. Пасля яе абяднання з КПЗБ у 1924 г. член ЦК, Бюро ЦК КПЗБ. Удзельнічыў у кіраўніцтве арганізацыямі "Змаганне", ТВШ. За рэвалюцыйную дзеяйнасць арыштаваўся і зняволіўся польскімі ўладамі. Трагічна загінуў 31 жніўня 1931 г. у Чорным моры.

¹⁴⁵ Мятла Пётр Васілевіч, нарадзіўся ў 1890 г. у в. Кухынцы Дзісенскага пав. Дзеяч нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходній Беларусі. У 1922 г. выбраны депутатам польскага сейма. Адзін са стваральнікаў БСРГ, член яе ЦК. Пасля яе разгрому 16 студзеня 1927 г. арыштаваны і прагнавораны польскімі ўладамі да 12 гадоў турмы. У выніку аблёму палітвязнімі з 1932 г. у Мінску. Працаўваў у камісіі па вывучэнні Заходній Беларусі. 1 верасня 1933 г. арыштаваны ДПУ БССР па справе БНЦ. Пастановай АДПУ СССР ад 9 студзеня 1934 г. прагнавораны да ВМП, якое заменена 10 гадамі ППЛ. Зняволенне адбываў на будаўніцтве Беламорска-Балтыйскага канала. Памёр 12 жніўня 1936 г. у лагеры. Рэзабітаваны 16 жніўня 1956 г. КДБ пры Савеце Міністраў БССР.

¹⁴⁶ "Правда" ("Pravda"), масонская ложа, якая ўтварылася ў Варшаве ў чэрвені-верасні 1920 г. і падпісадкоўвалася Янікай нацыянальнай ложы Польшчы. Усыплена (перастала існаваць, ліквідавана) 1 лістапада 1932 г. Узначальваў ложу (янікай майстар) Юзаф Зябіцкі. У яе ўважодзілі вядомыя дзяржаўныя, ваенныя, палітычныя дзеячы, пісьменнікі, мастакі, артысты і інш. Б.Таращкевіч у сваёй аўта-біографіі называе ўзэрнак знакамітых імёнай (гадрабізныя бія рафічныя эўсткі) ах іх прыведзены ў кн.: Hass L. Masoneria Polska XX wieku: losy, loże, ludzie. W-wa, 1993).

¹⁴⁷ Зябіцкі Юзаф (1871-1958) польскі палітычны дзеяч, інжынер, сябра Б.Таращкевіча, які падрыхтаваў яго да ўступлення ў масонскую ложу "Правда" ў Варшаве. У 1918-1920 гг. начальнік аддзела Міністэрства замежных спраў, у 1926 г. — гандлёвы саветнік польскага пасольства ў Маскве, затым на гаспад арчай работе ў Польшчы.

родом из Белоруссии (Инфлянты¹⁴⁸). Рижский трактат¹⁴⁹ делает положение траги-ческим. Но не надо унывать, так как возможно, что именно раздел Белоруссии станет поворотным пунктом ее возрождения: наступит соревнование между обеими сторонами границы, правительства будут стараться белорусский вопрос использовать друг против друга. Он и его политические друзья принадлежат к тем, которые хотели бы содействовать созданию белорусского Пьемонта¹⁵⁰ на занятой Польшей территории. Но для этого необходимо взаимное понимание и доверие людей честных, преданных делу и влиятельных, не подверженных национальным и религиозным предрассудкам. Он считает меня человеком достойным полного доверия и хотел бы ввести меня в круг лиц, близкое знакомство с которыми для меня будет во всех отношениях полезным.

Тут дал [мне] для ознакомления статут "Великой ложи"¹⁵¹. Подобные статуты известны из печатной литературы, относящейся к масонству. Туманная мистика с "великим строителем мира" вместо бога. Ни слова о политике, зато много о разных общественных, семейных и специально "братских добродетелях".

Вскоре после этого я был принят в "братство" на торжественном заседании (если не богослужении) в главном "святилище" в Варшаве (ул. Злата). Сначала в отдельной комнатке вы заполняете биографическую анкету, потом вам завязывают глаза и вводят в храм. Над головой лягут оружия, торжественным голосом подаются слова присяги: честно жить, соблюдать тайны, помогать братьям. За несоблюдение тайны — проклятие. В общем столько торжественности и ужасов, что человеку с мало-мальским чувством юмора трудно удержаться от смеха. Но когда мне сняли повязку, я с некоторым удивлением увидел очень серьезные, почти суровые лица окружающих. Наступила речь великого магистра ордена, известного польского писателя Андрея Струга¹⁵². Говорил высокопарными фразами в стиле спиритических сеансов. Не буду задерживаться на

¹⁴⁸ **Інфлянты**, гісторычная назва зямель усходній Прывалткі (трэтыя сучасных Латвіі і Эстоніі). У 12-13 ст. гэтая тэрыторыя па-нямецку называлася Ліфланд, адкуль пайшла і беларуская назва Інфлянты.

¹⁴⁹ "Рижскій трактат", мæцца на ўзэ Рыжскі мірны дагавор 1921 г.

¹⁵⁰ **Пьемонт**, вобласць на паўн очным заходзе Італіі. Уклічала б правінцыі. Адміністрацыйны цэнтр г. Турын. Адна з найбóльш развітвітых у эканамічных адносінах абласцей Італіі.

¹⁵¹ "Вялікая ложа" ("Вялікая нацыянальная ложа Польшчы"), масонская ложа, якая ўтварылася ў Варшаве 11 верасня 1920 г. Усьплена 26 каstryчніка 1938 г. Адноўлена 8 снежня 1991 г. Вялікімі майстрамі былі: 1920-1922 гг. Р.Радзівіловіч, 1923-1924 гг. А.Струт, 1925 г. В.Лунеўскі, 1926-1928 гг. С.Тэлтоўскі, 1929-1931 гг. Я.Мазуркевіч, 1932-1934 гг. М.Вольф, 1935-1937 г. В.Лунеўскі, 1938 г. М.Панікоўскі. З 1991 г. Т.Гáвіц.

¹⁵² **Струг Анджэй** (сапр. Галецкі Тадэвуш, 1871-1937), польскі пісменнік. Вялікі магістр (майстр) масонскага ордэна. З 1893 г. падпольна ўдзельнічай у дэйнісці ППС. У 1897 г. высланы ў Архангельскую губ. У 1900 г. вірнуўся ў Польшчу. У 1914-1916 гг. у дэйнісці Ю.Лісусдэскага. Пасля 1926 г. зблізіўся з левым крылом ППС. Аўтар шэрагу мастацкіх твораў. 10 студзеня 1936 г. падпісаў зварт разам з вядомымі грамадскімі дзеячамі і пісменнікамі (сярод іх польскі пісменніца В.Васілеўская, адвакат Т.Дурач і інш.) да польскіх эмігрантаў у Францыі з заклікам аказаць матэрыяльную дапамогу палітычным вязням у Польшчы. Узначальваў спецыяльную камісію Лігі па абароне правоў чалавека і грамадзяніна.

масонском ритуале, обрядах, которые в настоящее время весьма упрощены.

Я был определен в ложу "Правда", к которой принадлежали: Зябицкий, Кноль¹⁵³, Даровский¹⁵⁴, Гливиц¹⁵⁵, Альтберг¹⁵⁶, М.Клотт, М.Арцишевский (дипломат, не пэпэсовец), Лукасевич¹⁵⁷, Сконпский¹⁵⁸, Касперович¹⁵⁹, Гусарский¹⁶⁰, Тарновский¹⁶¹, Гростерн¹⁶², Бениславский¹⁶³.

Из встреченных мною в ложе и заслуженных фамилий могу указать такие: Нарутович¹⁶⁴, бывший президент; Ашкенази*, Стличинский¹⁶⁵, Ледницкий, Пристор, братья Довнаровичи¹⁶⁶, Ходзько¹⁶⁷, бывший министр здравоохранения; Витольд Гельгинский¹⁶⁸.

¹⁵³ **Кноль Раман** (1888-1946), польські палітычни дзеяч, дыпламат. У 1918 г. адзін з прадстаўнікоў Рэгенцкага савета ў Петраградзе, начальнік усходняга аддзела польскага МЗС. У 1920-1921 гг. адказны сакратар польскай дэлегацыі на рыжскіх мірных перагаворах. У час майскага перевароту Ю.Пілсудскага камісар Міністэрства замежных спраў, член падрыхтоўчай групы майскага перевароту 1926 г., у 1926-1931 гг. пасол у Рыме і Берліне.

¹⁵⁴ **Дароўскі Людзік** (1881-1948), дэргарданы дзеяч Польшчы. У 1920-1924 гг. міністр працы і сацыяльнай абароны, у 1924 г. пасол Польшчы ў Маскве, у 1925-1929 гг. ваявода Лодзі, Кракава

¹⁵⁵ **Глівіц Іпаліт** (1878-1943), польські палітычны і гаспадарчы дзеяч. У 1919-1922 гг. саветнік гандлёвы і член Міністэрства скарбы, у 1926 г. міністр прымасовасці і гандлю Польшчы.

¹⁵⁶ **Альтберг Лук'ян** (1886-1967), польскі грамадскі дзеяч, кырст.

¹⁵⁷ **Лукасевич Юліуш** (1892-1951), польскі дыпламат. У 1919-1920, 1922-1926 і 1929-1930 гг. працаўаў на розных пасадах у Міністэрстве замежных спраў. У 1921-1922 гг. сакратар польскага пасольства ў Парыжы, у 1926-1929 гг. пасол у Рызе, у 1931-1932 гг. — у Вене, у 1933-1936 гг. — у Маскве, у 1936-1939 гг. пасол у Парыжы. У верасні 1939 г. звольнены з пасады пасла В. Сікорскім. Жыў у Парыжы, потым у Лондане. З 1951 г. у Вашынгтоне. Скончыў жыццё самагубствам.

¹⁵⁸ **Сконпскі Францішак** (1881-1966), польські палітычны і грамадскі дзеяч. У 1919-1923 гг. працаўаў у Міністэрстве замежных спраў Польшчы (у 1919-1920 гг. надзвычайны дэлегат польскага ўрада і кіраўнік палітычнай місіі пры ўрадзе генерала А.Л. Дзянініка).

¹⁵⁹ **Каспяровіч Ян** (1888-1963), польскі грамадскі і гаспадарчы дзеяч. У 1918-1926 гг. супрацоўнік Міністэрства сельскай гаспадаркі, у 1926-1934 гг. супрацоўнік і дырэктар савецка-польскага гандлёвага таварыства ("Совпол т прт").

¹⁶⁰ **Гусарскі Юльян** (1878-1930), польські палітычны, грамадскі і гаспадарчы дзеяч. Удзельнік мірных савецка-польскіх перамоў у Рызе ў 1921 г., член польскіх дэлегацый на міжнародных канферэнцыях у Жыневе (1922) і Газе (1923).

¹⁶¹ **Тарноўскі Аляксандр** (1892-1956), польскі дыпламат. З 1919 г. працаўаў у МЗС Польшчы, паслом у СССР (1924), Багарыі (1930-1941), Чэхаславакіі (1941-1944).

¹⁶² **Гростэрн Стэфан** (1887-1940), польскі публіцыст. У 1909-1917 гг. рэдактар газеты "Dziennik Petersburski". У 1918-1926 гг. сакратар "Kuriera Polskiego", у 1926-1929 гг. рэдактар Польскага тэлеграфнага агентства, працаўаў у іншых газетах.

¹⁶³ **Бен іслідускі Міхай Алоізы Леон** (1884-?), польскі гаспадарчы дзеяч. У 20-я гады дырэктар замельнага банка ў Варшаве. Дзеяч Чырвонага Крыжа Польшчы.

¹⁶⁴ **Нарутовіч Гарбрыэль** (1865-1922). 9 снежня 1922 г. выбраны прэзідэнтам Польшчы, 16 снежня 1922 г. забіты фанатыкам у Вільні. Рэакцыйны і шавіністычныя колы польскага грамадства ўспрымалі яго як занадта дэмакратычнага і недастатковага патрыятычнага палітыка, здомынага на ўступкі нацыянальным меншасцям.

¹⁶⁵ **Стілічніскі Войцех** (1896-1936), польскі палітычны дзеяч, публіцыст. У 1915-1917 гг. член ПАВ, затым у войску у польскім. Галубоны рэдактар часопіса "Glos Prawdy", "Strzelec" і "Kurier Poranny" у 1921-1936 гг., да 1929 г. адзін з галубых публіцыстаў радыкальнага крыла пілсудчыцтва. Дэпутат польскага сейма ў 1935-1936 гг.

¹⁶⁶ **Браты Даўнаровічы:**

Медард (гра. спасылаку № 88);

Станіслаў (1874-1941), польскі палітычны і гаспадарчы дзеяч. У 1910-1914 гг. адзін з арганізатаў і член праўлення Саюза стральцоў, у 1914-1917 гг. член Галубонага нацыянальнага камітэта, затым у Міністэрстве замежных спраў Польшчы. У 1919-1921 гг. начальнік аддзела, кіраўнік секцыі грамадзянскага праўлення ўсходніх замель. У 1921 г. ваявода Валынскі, міністр унутраных спраў Польшчы, у 1922-1924 гг. ваявода палескі, пазней на гаспадарчай работе. У 1940 г. арыштаваны наемнікамі акупантамі і адпраўлены ў канцлагер Асвенцім, дзе і загінуў.

¹⁶⁷ **Ходзька Вітольд** (1875-1954), польскі дэргарданы і грамадскі дзеяч. У 1918-1923 гг. міністр аховы здароўя, у 1924-1939 гг. старшыня Польскага камітэта дапамогі дзесяцам, дырэктар дэргарданай школы гігіёны. Пасля 1945 г. прафесар гігіёны ў Люблінскім універсітэце.

¹⁶⁸ **Гельгинскі Вітольд** (1886-1966), польскі публіцыст. У 1916-1917 гг. рэдактар часопіса "Glos Stolicy", сакратар часопіса "Mysl Polska", у 1922-1929 гг. член рэдакціі "Kurier Polski", намеснік галубонага рэдактара часопіса "Ерока". Сакратар рэдакцыі штотыдніка "Świat" у 1932-1933 гг. У час наемніка-фашистыскай акупациі Польшчы віц-прэзідэнт тайнай арганізацыі журналістай.

Ковецкий¹⁶⁹ в конце разговора, который передаю ниже, троекратным пожатием руки дал мне понять, что и он масон. Но в ложе я его [больше] не встречал.

[Виленская масонская ложа]

Вследствие того, что я очень редко бывал в Варшаве, меня поручили виленской ложе, которой названия не помню (имени Траутгутта)¹⁷⁰. В нее входили:

1. Витольд Абрамович
2. Брон. Кржижановский
3. Ян Писсуский
4. Викентий Лучинский¹⁷¹, адвокат
5. Вимбор Казимир¹⁷², староста гор. Вильно
6. Нагродский — владелец склада сельскохозяйственных машин, местный деятель.
7. Турский¹⁷³, деятель кооперации
8. Ген. Токажевский¹⁷⁴
9. Киртиклис¹⁷⁵
10. Заштотв
11. Багинский¹⁷⁶, адвокат
12. Окулич¹⁷⁷

¹⁶⁹ **Кавецкі Генрык** (1886-?), польскі дзяржаўны дзеяч. У 1915-1916 гг. член Стражы грамадзянскай у Варшаве, затым у Польскай арганізацыі вайсковай і ў войску польскім. У 1921-1922 гг. кіраўнік службы баспекі Сярэдняй Літвы, у 1922-1925 гг. начальнік паўтычнай пашыні Польшчы. У 1925-1939 гг. у МУС Польшчы — кіраўнік аддзела баспекі Міністэрства ўнутраных спраў і намеснік міністра. У 1935-1938 гг. член Сената Польшчы.

¹⁷⁰ "Траутгут" (Trautgutt), масонская ложа, якую ўтварылася ў Варшаве 12 лістапада 1922 г. і падпарадкоўвалася Вілайкай національной ложы Польшчы. Усыплена (ліквідавана) 1 лістапада 1927 г.

¹⁷¹ **Лучынскі Вінцэнт** (1885-?), польскі паўтычны і грамадскі дзеяч. У 1919-1922 гг. член Польскага радыкальна-дэмакратычнага саюза ў Літве і Беларусі. У 20-я гады суддзя Віленскага акруговага суда, затым адвакат. У 30-я гады скактар і віцэ-прэзідэнт калегі адвакатаў у Вільні.

¹⁷² **Вімбар Казімір** (1887-1927), польскі грамадскі дзеяч, юрист. У 1915-1919 гг. у Магілёве — памочнік адваката, юркансонсуль Польскага таварыства да памогі ахвярам вайны, затым дзеяч Саюза палаляў і на Ковеншчыне. У 1919-1921 г. у акруговом судзе, потым гарадскі стараста і камісар г. Вільні.

¹⁷³ **Турскі Ігнацы** (?-?). У 1918 г. працаўай і намеснікам дырэктара лісной гаспадаркі ў Тамбове. У 1919 г. рэдактар часопіса "Наш край", які выдаваўся ў Вільні. Працаўай у дзяржаўнай меснай службе.

¹⁷⁴ **Такаж ўскі-Карашэв іч Міхал** (1892-1964), польскі ваянны дзеяч, генерал. У 1914-1918 гг. служыў у польскіх легіёнах, Польскай арганізацыі вайсковай. З 1918 г. у польскім войску, у 1928-1935 гг. камандзір 25-й дывізіі пяхты, у 1935-1936 гг. камандаваў 3-ім корпусам у Гродне. У 1940-1941 гг. вязень у СССР, але ў хуткім часе вызвалены. У 1941-1943 г. у СССР і на Балізкім Усходзе, у 1943-1944 г. намеснік камандуючага польскай арміяй на Балізкім Усходзе. У 1947 г. дамабілізаваўся, жыў у Лондане. У жніўні 1954 г. выйшаў з масонскай ложы ў суязні з прызначэннем на пасаду генеральнага інспектора ўзброеных сіл у эміграцыі.

¹⁷⁵ **Кірцікліс Стэфан** (1890-1951), дзяржаўны дзеяч Польшчы. У 1915-1917 г. член Польскай арганізацыі вайсковай, у 1918-1922 г. у войску польскім. Удзельнік паходу на Вільню ў 1922 г., затым у корпусе пагранічнай аховы. У 1928-1932 гг. ваявода віленскі, у 1932-1936 гг. — паморскі і ў 1936-1937 гг. — беластоцкі. У 1940 г. арыштаваны НКУС СССР у Вільні і зняволены. У 1942 г. вызвалены з турмы, уступіў у армію генерала Андерсa. З 1945 г. у Варшаве, працаўай у міністэрствах гандлю і вернутых замеяль.

¹⁷⁶ **Багінскі Станіслав** (1881-?), польскі грамадскі дзеяч. У 1919 г. кіраўнік ППС у Літве і на Беларусі, у 1922 г. дэпутат Віленскага сейма і сейма Польшчы. У 1922-1939 гг. член акруговага рабочага камітэта ППС. У 1939 г. арыштаваны НКУС СССР. Далейшы лёг невядомы.

¹⁷⁷ **Акулич Казімір** (1890-1981), польскі паўтычны дзеяч, публіцыст. У 1919 г. працаўай у Міністэрстве замежных спраў Літбел, затым у Генеральным камісарыяце ўсходніх замеяль. У 1920 г. член тайнага паўтычнага штаба генерала А.Жалігоўскага. У 1928-1930 г. з'яўляўся паслом сейма Польшчы. Пасля другой сусветнай вайны ў эміграцыі ў Лондане, зямайаўся публіцыстыкай.

13. Косцялковский

14. Кап. Дунин-Вонсович¹⁷⁸

15. Марьян Свеховский¹⁷⁹

16. Станевич¹⁸⁰

17. Вышинский¹⁸¹

Существующее польское масонство называется "Великой ложей" шкотского обряда¹⁸² в отличие от французского обряда "Ложи Великого Востока", с которым находится в антагонизме. Русское масонство было связано с французским. Между прочим, к французскому обряду принадлежал и известный в Вильно адвокат Врублевский¹⁸³. Выражение "шкотский обряд" мне объяснили так, что польское масонство возникло в конце империалистической войны и получило "посвящение" от итальянской ложи — матери, которая в свою очередь получила от английской. Польское масонство, говорили мне, ставит себе, между прочим, задачу распространения масонства на востоке, среди украинцев и белорусов. Украинская ложа уже существовала. Во главе ее стоял польско-украинский деятель Стемпковский¹⁸⁴. Кто в нее входил, не знаю. При моей помощи имелось в виду создать в будущем белорусскую ложу. Имели в виду профессора Ивановского и инженера Дубейковского. Но первому был сделан отвод по причине его запутанной семейной жизни, а Дубейковского считали человеком слишком ограниченным. Вообще выбирали людей с большой осторожностью и соблюдали конспирацию. Взаимопомощь между "братьями" существовала не

¹⁷⁸ **Вонсовіч-Дунін Віктор** (1886-?), польський афіцер. З 1919 р. у польському війску, з 1928 р. у корпусі ахови погранічча.

¹⁷⁹ **Свяхіўський Мар'ян** (1882-1934), польський публіцист. У 1919 р. намеснік начальника палітичного адміністрації УМіністэрства замежних справ Літви, затім у Генеральному камісаріяті юзходніх земель, член тайного палітичного штаба генерала А. Жалігоўскага. У 1922 р. вибраны паслом віленської сейма і сейма Польщі. У 1923 р. віддавав штотижневік "Glos Wilna", супрацоўнік з "Kurjerelem Wileński", праца віддавав у Міністэрство юстиції інших спаў. У 1933 р. у "Kurjery Wileński" (№ 49) надрукаваў артыкул "Другі акт драми" (Akt II dramatu), у якім виступіў у абарону зноў асуджанага Б. Таращеківіча.

¹⁸⁰ **Станевіч Вітоаль** (1888-1966), польський палітичны дзеяч, эканаміст. У 1918-1919 гг. старшина Польскага демакратычнага саюза Літвы і Беларусі. У 1919-1920 гг. стараста міста Тракай. У 1920-1922 гг. добраахвотнік польськага війска, ад'ютант генерала А. Жалігоўскага, член яго тайнага палітичнага штаба. У 1922 г. дэпутат віленськага сейма. У 1922-1939 гг. асістэнт, дацент і прафесар Гарадзішчанскай сельскай гаспадаркі ў Варшаве, у 1931-1939 гг. прафесар Віленскага ўніверсітета (у 1933-1934 гг. рэктор). Пасля 1946 г. прафесар ўніверсітета і Вышэйшай сельскагаспадарчай школы ў Познані.

¹⁸¹ **Вышинський Вацлаў**, польський юрист. У 1920-1926 гг. суддзя Віленскага акруговага суда, затым прокурор і старшина апеляцыйнага суда.

¹⁸² "Шкотскій обряд", маецца на ўвазе польская Вялікая ложа шатландскага (англійскага) накірунку, якая падпірадкоўвалася Вялікай ложы Англіі, утворанай у 1717 г., і мела 33 ступені пасвячэння.

¹⁸³ **Урублеўскі Тадэвуш** (1858-1925), польскі грамадскі дзеяч. У 1879-1880 гг. удзельнік сацыялістычных гурткоў у Вільні, арыштаваны і сасланы на 3 гады ў Заходнюю Сібір. У 1883-1891 гг. у Пецярбургу, затым у Вільні. Займаўся адвакацкай практикай, выступаў абаронцам у 1906 г. на працэсах лейтэнанта Шміта ў Адсе і членам партыі "Пралетарыят" у Варшаве. У студзені 1918 г. прымай ўздел у польска-літоўскіх, а ў 1920 г. з боку Літвы — у літоўскіх савецкіх перамоўках. У беларускім друку выступаў пад псевданімам Т. Вароніч.

¹⁸⁴ **Стэмпкоўскі Станіслав** (1870-1952), польскі грамадскі дзеяч, пісменнік. У 1892-1893 гг. адбываў пакаранне за рэвалюцыйную дзеянасць, а затым быў сасланы ў свой маёнтак на Падолі. З 1897 г. у Варшаве, займаўся публіцыстыкай, супрацоўнік з штотижневікамі "Правда" і "Ognivo". У 1906-1917 гг. гаспадарыў сваім маёнткам на Падолі. У 1920 г. быў міністрам земляробства, намеснікам міністра аховы здароўя Украінскай Народнай Рэспублікі. З 1922 г. займаўся літаратурнай, выдавецкай і праамадска-палітычнай дзеянасцю ў Варшаве.

только на словах. Примером этого — министерская карьера Людкевича¹⁸⁵. Вообще при каждом министерском кризисе в новый кабинет попадали масоны.

В 1921 году польское масонство росло очень быстро и были высказываемы опасения в ложе "Правда", что к масонству может примазаться очень много нежелательных элементов в погоне за карьерой, ищущих покровительства в ложах. Сколько лож было в Варшаве, не знаю, но что-то больше десяти. Виленская ложа так разрослась, что предполагали создать другую.

О существовании какой-нибудь мафии от масонов я никогда не слышал. Только в 1922 г. услышал об этом от Воевудского¹⁸⁶, который однажды сказал мне так: "Знаю, что ты принадлежишь к масонству; они у меня тоже нашупывали грунт, но это меня не интересует, это пустяки, а я принадлежу к чему-то гораздо более солидному". Если это не просто очковтирательство со стороны Воевудского, то, возможно, намекнул он на какую-то военную мафию Пилсудского. Возможно, к этому относились его слова, сказанные в конце декабря 1930 г. или начале января 1931 года после возвращения из Берлина: "Мне сделали предложение написать некоторые вещи. Но это такие дела, что даже в Берлине писать об этом не совсем безопасно. Разве что уж в СССР напишу". Но ни раньше, ни в 1931 году он не говорил со мной об этих тонких делах, избегал.

Существует ли такая войсковая мафия или нет, но не подлежит сомнению, что масонство служило и служит известной группе, заправляемой Пилсудским, в качестве ремня к целому ряду колесиков финансового мира, государственного аппарата, организаций интелигенции свободных профессий и т. п.

Чем занимается масонство на своих заседаниях? В статуте я читал о добродетелях, а на практике я видел только политику. В Варшаве существовала тенденция к некоторой специализации лож. Так, "Правда" имела характер дипломатической ложи. Были ложи профессорские, адвокатские. Вот что мне помнится, конечно, в самом общем виде из разговоров в ложе "Правда".

В первой половине 1921 г. на собраниях ложи "Правда" был не более 3-4 раз, так как жил тогда в Вильно (работал в департаменте

¹⁸⁵ Людкевич Севярын (1882-1964), польский гаспадарчы дзеяч, публіцыст. У 1912-1915 гг. рэдактар штотыднівіка "Tygodnik Rolniczy" ў Вільні. У 1915-1920 гг. працаваў у Мінску, затым у Пецярбургу. У 1918 г. узначальваў Польскае таварыства вяртання ў Літву і Беларусь. Быў арыштаваны савецкай уладай і ў 1919-1920 гг. знаходзіўся ў турме. Пасля амбену палітычнымі вязнямі перасхадзіў у Варшаву. У 1921-1922 гг. член Часовай урадавай камісіі Савецкай Літвы, старшыня Галоўнага земельнага ўпраўлення, у 1933-1938 гг. старшыня Дзяржаўнага земельнага банка. Пасля другой сусветнай вайны з'яўляўся старшыней Краёвага меліярацыйнага таварыства.

¹⁸⁶ Ваевудскі Сілвестр (1892-1938), польскі грамадскі дзеяч. У першую сусветную вайну ўдзельнічаў у польскіх легіёнах, член Польск-кай арганізацыі вайсковой. У 1918-1922 гг. штатны афіцэр 2-га аддзела Польскага генштаба. У 1922-1927 гг. пасол сейма Польшчы Адзін з лідздроў НПХ. З 1930 г. у Мінску. У 1931 г. арыштаваны, камелія АДПУ 16 сакавіка 1933 г. асуђаны на 10 гадоў ППЛ. У 1936 г. праведзена дадатковое расследаванне. 25 красавіка 1938 г. ВК БС СССР асуђаны да ВМП. Расстрэляны.

просвещения). Два раза имел доклад Гусарский, которого считали хорошим экономистом. Работал он в Министерстве торговли и промышленности. Доклад был на тему о происходящих изменениях в послевоенной экономической структуре, о рационализации производства, в частности, о методах американского капитализма. Конечно, и докладчик, и слушатели очень оптимистически оценивали перспективы развития капиталистического хозяйства вообще, а Польши в частности. О Советской России Гусарский высказался так: "Чтобы поднять Россию в экономическом отношении на довоенный уровень, необходимо, по крайней мере, 10 лет хорошего капиталистического хозяйствования, а большевики вообще не в состоянии справиться с разрухой". Не знаю, насколько он изменил свой взгляд во время своего пребывания в Москве в качестве польского посланника. Помню, что положение Советов в 1921 г. определялось как совсем катастрофическое: кронштадское восстание, голод, промышленная разруха. Ождался в ближайшем будущем контрреволюционный кризис. Большевистскую революцию считали типично русским историческим явлением, таким "смутным временем", постигающим Россию в начале каждого столетия. Почти общим был взгляд, что диктатура пролетариата будет ниспровергнута военной диктатурой, которая откроет собою длинный период националистической реакции, куда более опасной для независимости Польши, чем Советская Россия. При таком взгляде на вещи делается вывод, что чем дальше продлится эта "анахархия", тем лучше для Польши, тем продолжительнее будет период ее подготовки для активного вмешательства в решение "русского вопроса". Предвиделось, что Польша принуждена будет в "критический момент" вмешаться в русские дела уже хотя бы потому, чтобы не остаться в стороне или позади за другими, в особенности же немцами. В момент русского кризиса Польша должна решить окончательно исторический вопрос о существовании своем как великой державы. В особенности распускал бразды фантазии Кноль, считавшийся спецом по русским, в частности по украинским делам: для великодержавности Польши необходимо отторгнуть Украину и Белоруссию, присоединить восточную Пруссию, Литву и Латвию втянуть в польский федеративный союз. Проведение этого плана считал возможным только до тех пор, пока Германия разоружена, а на востоке хаос. Развития социалистического строительства никто не предполагал. Тогда не было опасений относительно революционного влияния Советов на польские массы. Относительно Германии далеко не все разделяли взгляды Кноля: многие считали, что, наоборот, Польша должна и может совместно с Германией решать дела на востоке:

вопрос о так называемом польском коридоре тогда не стоял так остро, как теперь.

Ложа "Правда" в общем была оппозиционно настроена к официальному франкофильскому курсу польской политики, считая его эндековским. Считали, что Польша, имея перед собой решение "великих" восточных задач (пресловутую Ягеллонскую миссию¹⁸⁷), должна пересесть на английского коня.

В "Правде" были рассуждения по вопросу государственной и социальной структуры Польши. В общем господствовал дух презрения по отношению к парламентской демократии. Зато популярными были теории "общественной элиты". Эти настроения углубились в особенности после того, когда такой "интеллигентский" выборный список, на котором стояло много массовых фамилий, с треском, позорно провалился на выборах 1922 г. Эти фашистские теории впоследствии нашли свое публичное выражение в официальных выступлениях Пилсудского, Славека и других.

Виленская ложа занималась более местными делами, в частности, судьбой Срединной Литвы в связи с автономическими планами Пилсудского, имеющими безусловно целью захват Литвы под прикрытием "краевой" идеологии. Однажды я поставил на обсуждение вопрос о белорусских школах, которые стали давить после того, как председатель временной правительенной комиссии Срединной Литвы Абрамович под натиском эндеков должен был выйти в отставку. При обсуждении этого вопроса многие из "братьев" приоткрыли свои полонизаторские лица, что вызвало с моей стороны ряд острых упреков. С этого времени я стал реже бывать на заседаниях, в особенности после того, как влиятельные братья не захотели протестовать против высылки Мейштовичем¹⁸⁸ после выборов в Виленский сейм 33 белорусов и литовцев в Ковно¹⁸⁹. Кроме того, я заметил, что они имели совещания по этому делу помимо меня. Виленская ложа, со своей стороны, была недовольна моим участием в организации бойкота виленского сейма. После выбора меня депутатом я бывал только в ложе "Правда" в Варшаве.

Виленская ложа после майского переворота¹⁹⁰ должна играть видную роль в местной политической жизни. Наиболее выдающимся

¹⁸⁷ "Ягеллонская миссия", размова ізде пра дынастыю вялікіх князёў Вялікага княства Літоўскага, каралёў Польшчы 14-16 стст. і каралёў Венгры і Чэхіі 15-16 стст., ягелонаў, якія зрабілі значны ўлік на развіцці сараднівечнай Еўропы. Назва паходзіць ад родапачынальніка Ягайлы (Уладзіслава II), унука Гедыміна.

¹⁸⁸ **Мейштовіч Аляксандар** (1864-1943), польскі палітычны дзеяч. Буйны памешчык. У 1921-1926 гг. старшыня Часовай урадавай камісіі Сарадній Літвы. У 1926-1928 гг. ва ўрадзе Ю.Пілсудскага міністр справядлівасці. У ноч на 15 студзеня 1927 г. кіраваў арыштам члену Беларускай сялянска-рабочніцкай грамады — Б. Тарашкевіча, С.Рак-Міхайдоўскага, П.Влашыні, П.Мяты і інш.

¹⁸⁹ **Маецца на ўзвае** дэпартыцыя польскімі ўладамі т. зв. "Сарадній Літвы" 33-х беларускіх і літоўскіх палітычных і культурных дзеячоў з Вільні ў студзені 1922 г. напярэдні плеbisциту адносна лесу Вільні і Віленскага краю.

¹⁹⁰ "Майскі пераварот" 1926 г. — дэзржавны пераварот, захоп улады ў Польшчы Ю.Пілсудскім, у выніку якога ён стаў фактычна дыктатарам Польшчы.

ее деятелем надо считать бывшего министра, в настоящее время ректора Виленского университета Станевича.

[Белорусский национальный комитет (Белнацком)]

Белорусский национальный комитет в Вильно во время Срединной Литвы и впоследствии существовал легально как продолжение Белорусской рады Виленщины и Гродненщины. Являлся он представительством разных белорусских группировок и организаций (культурных, общественных, профессиональных), а более правильно довольно самозванческим собранием белорусских мелкобуржуазных деятелей. Душой Белнацкома был Антон Лудкевич. Затем ксёндз Адам Станкевич, Ив. Иг. Красковский, Максим Горецкий, И. Коханович, Ф.Яремич, Смолич, Вл.Ив.Самойло¹⁹¹ (бывший кадет), Карабач¹⁹² (эсер). В состав Белнацкома входил и я, несмотря на неоднократное указание директора департамента просвещения на недопустимость такого грубо "нелояльного" поведения. Дело в том, что Белнацком активно проводил бойкот виленского сейма и находился в связи с Михаилом Биржишкой¹⁹³, виленским нелегальным резидентом литовского (ковенского) правительства. Зимой 1920/21 года Белнацком работал в тесной связи с белорусским правительством БНР, признание которого поступило тогда со стороны литовского правительства. Белнацком имел субсидированный Биржишкой орган "Белорусскую думку"¹⁹⁴ под редакцией М.Горецкого и, тем самым, некоторую возможность воздействия на массы. Во время существования Срединной Литвы в общем он ориентировался на Литву, в связи с международным положением виленского вопроса и вместе с литовскими и еврейскими организациями, противопоставляя присоединению (инкорпорации) Виленщины к Польше.

Наше отношение к советской власти было отражением настроений колеблющейся крестьянской массы в дезориентированном уме мелкобуржуазного националистически настроенного интеллигента. И тот неопровергимый факт, что в Советах крестьяне получили землю

¹⁹¹ Самойла Уладзімір Іванавіч, нарадзіўся 29 студзеня 1878 г. Беларускі культурны дзеяч, публіцыст, літаратурны крытык. З 20-х гадоў жыў у Вільні, супрацоўнічала з прагрэсіўнай прэсай. У каstryчніку 1939 г. арыштаваны ў Вільні НКУС БССР. Далейшы лёс невядомы

¹⁹² Карабач Аляксандр Язепавіч, нар адзіўся ў 1878 г. у в. Віжатніца Ваўкаўскага пав. Беларускі грамадска-палітычны дзеяч. Член Рады БНР, міністр пошты і тэлеграфа. У 30-я гады ў Савецкім Саюзе. Далейшы лёс невядомы.

¹⁹³ Біржышка Мікалас (1862-1962), грамадскі дзеяч, гісторык літаратуры. Прымай удзел у дзеянні Сацыял-дэмакратyczнай партыі Літвы. У 1917 г. выйшаў з партыі, стаў членам Айтойскай тарыбы. У 1920-1940 гг. прафесар Каўнаскага ўніверсітэта. У гады Вялікай Айчыннай вайны супрацоўнічала з нямецкімі акупантамі ўладамі. У 1944 г. уцёк на Заход, жыў у ЗША.

¹⁹⁴ "Беларуская думка", у гэтым выпадку Б.Тарашкевіч памыліўся. Размова ідзе пра газету "Наша думка", якую ў снежні 1920-ліпені 1921 гг. рэдагаваў і выдаваў Максім Гарэцкі.

не на бумаге, а в действительности, и то, что стали появляться первые сведения о национальной ленинской политике в БССР — все это, конечно, не могло не вызвать интереса к большевикам, а у некоторых из нас живой волнующей симпатии. В этот период я давал приют транспортам партийной литературы на своей квартире и доставлял ее в назначенные пункты, что может подтвердить т. Э.Русецкий. Но к большевикам я не шел, ограничиваясь, так сказать, благожелательным нейтралитетом. Не шел не только потому, что со мной тогда никто не старался толком поговорить, но главным образом потому, что как и подобало "социал-демократирующему" интеллигенту, я не верил в успех большевистского "эксперимента". Конкретная обстановка в Советской России (ужасающий голод, восстания, хозяйственная разруха), казалось, подтверждала предсказания о неминуемом и быстро надвигающемся падении советской власти и предстоящем наступлении анархии.

[Белорусский державный комитет]

К лету 1921 г. относится создание по почину приехавшего из Парижа Ладнова законспирированного центра под названием Белорусский державный комитет¹⁹⁵ (т. е. имеющий целью создание белорусского государства). В состав этого комитета вошли: Луцкевич, Ладнов, Дубейковский, ксёндз Адам Станкевич, Янка Станкевич, Смолич, Горецкий, Рак и я. Комитет просуществовал всего три или четыре месяца, а Рак-Михайловский и М.Горецкий вышли из него всего после нескольких его заседаний по причинам принципиального политического характера. Вслед за ними вышел и Смолич. Создание этого комитета являлось провокационной попыткой Ладнова повернуть ориентировавшихся в то время на Литву белорусских националистов в русло великодержавных империалистических завоевательных планов Пилсудского. Первой целью Ладнова было заручиться согласием белорусских деятелей на "федералистические" планы Пилсудского в деле разрешения виленского вопроса. Пилсудчики, вступившие с Белорусским державным комитетом в переговоры — Ян Пилсудский, полковник Мацеша*, Каден-Бондаровский¹⁹⁶, Косцялковский, — заверили, что Пилсудский имеет твердое намерение разрешить виленский вопрос в смысле автономно-федеративном с краевым сеймом в Вильно, правительством и армией; что в эту автономную единицу будут включены все белорусские земли,

¹⁹⁵ **Беларускі дзяржаўны камітэт**, факт яго стварэння пацвярджае і А.Луцкевич. Гл.: Антон Луцкевич: материалы следственного дела НКВД БССР. Мин., 1997. С. 64-66.

¹⁹⁶ **Кадэн-Бондароўскі Юліуш** (1885-1944),польскі пісьменнік, публіцист. У 1926-1939 гг. рэдактар літаратурнага дадатку "Glos Prawdy". Загінуў у час Варшаўскага падстання (1944)

находящиеся в Польше в границах рижского трактата. Говорилось и о военных перспективах в связи с возможностью "распада" советской власти и анархии в России, причем повторялось мнение, якобы самого Пилсудского, что Польша может успешно повести войну с Россией только в случае внутренней анархии, в результате падения советской власти или в результате возможности войны с Японией или Англией. Говорилось, что Пилсудский сочувственно относится к созданию белорусских войсковых кадров, но в мирное время, не будучи главнокомандующим, он ограничен сеймом и может это допустить только на территории Срединной Литвы (где и существовал белорусский отряд во главе с полковником Гапановичем*). При этом (очевидно, по поручению самого Пилсудского) настоятельно советовалось войти в соглашение с Балаховичем¹⁹⁷ и заручиться его участием в белорусском командовании на случай войны.

Такие переговоры действительно велись, и было даже достигнуто соглашение с условием, однако, что Балахович, отрицавший при переговорах свою виновность в погромах, выступит с соответствующим заявлением публично в прессе. Балахович обещал, но, конечно, не мог этого сделать. Соглашение было расторгнуто, а затем белорусская пресса, редактируемая тем же Луцкевичем, стала клеймить Балаховича как черносотенца и погромщика.

Своей ближайшей задачей Белорусский державный комитет считал перенесение белорусского политического руководящего центра из Ковно, где находилось "правительство" БНР, в Вильно. Этот вопрос обсуждался и совместно с ведущими переговорами пилсудчиками. С этой целью для связи и переговоров с белорусскими заграничными группами (на счет и с пропуском второго отдела) посыпался некий Осмоловский*. В Вильно приехали только Овсянник и Пигуловский¹⁹⁸. Оказалось, что соглашение между названой виленской группой и бэнээровским "правительством" не может быть достигнуто. Да и сама то виленская группа скоро убедилась, что все обещания пилсудчиков в смысле помощи для культурно-просветительной и организационно-политической белорусской работы являются на практике не

¹⁹⁷ **Будак-Балахович Стані слайд Нікад зімавіч**, нарадзіўся 10 лютага 1883 г. у маёнтку Мейшты каля мяст. Відзы Дзісенскага пав. Віленскай губ. Адзін з кіраўнікоў узброенай барацьбы супраць бальшавікоў і савецкай улады на паўночным захадзе Расіі і на Беларусі. З лютага 1918 г. у Чырвонай Арміі. У лістападзе 1918 г. на чале кавалерыйскага палка перайшоў на бок белых. У лютым 1920 г. на чале атрада перайшоў на бок Польшчы. У лістападзе 1920 г. абвясціў сабе "галубунак амандаўчым усімі узброенымі сіламі на Беларусі" і стварыў т.зв. беларускі ўрад. Да 1922 г. арганізоўваў наёты і на Савецкую Беларусь. У 1937-1939 гг. добраахвотнік у арміі генерала Франка ў Іспаніі. Забіты ў Варшаве ў верасні 1939 г. пры загадковых абставінах.

¹⁹⁸ **Пігулеўскі Уладзімір Вацлаўевіч**, нарадзіўся 10 сакавіка 1889 г. у г. Гродне. Беларускі пісьменнік, драматург. Скончыў гісторыка-філалагічны факультэт Пецярбургскага ўніверсітэта ў 1912 г. Узведзеньнік першай сусветнай вайны. З 1922 г. у Латвії, у 1924-1925 гг. дырэктар Люцынскай беларускай гімназіі. У 1925 г. латвійскі ўлады забаранілі працаваць альбо гімназіі, пераехаў у Ригу. У 1926-1934 гг. загадваў беларускім аддзелам пры Міністэрстве адукацыі Латвіі. У 1935 г. арыштаваны і пасаджаны ў Ліепайскі лагер. У 1940-1941 гг. інспектар Міністэрства адукацыі Латвіі. Пасля вайны на педагогічнай працы. Памёр 17 чэрвеня 1958 г.

исполняемыми или даже неисполнимыми, а в результате дают единственную возможность пользования фондами политической экспозитуры Пилсудского, второго отдела. Для Белорусского державного комитета была получена от Бондаровского некоторая сумма денег, но вскоре и возвращена, после того, как выяснилось, что виленская группа окончательно решила бойкотировать выборы в виленский сейм. К тому времени от заграничных белорусских групп были получены сведения об агентурно-provокационном характере деятельности Ладнова и, хотя Луцкевич все еще этому не верил, все-таки Белорусский державный комитет был сразу ликвидирован.

В сентябре 1921 г. в Праге была создана "всебелорусская" конференция¹⁹⁹, организованная по почину ковенской группы и с участием большинства ее деятелей. Хотя резолюция задевала и советскую власть, но главное острие было направлено против польской оккупации. На конференции я присоединился к этим резолюциям как представитель виленской группы. Это привело к моему разрыву с пилсудчиками на весь период избирательной кампании и существования виленского сейма. Вследствие решения виленского сейма о безоговорочном присоединении Виленщины к Польше, я вышел из департамента просвещения и отказался работать вообще в государственных учреждениях. Как моя работа в департаменте, так и выход из него были согласованы с Белнацкомом.

Вскоре после этого школьным советом Товарищества белорусской школы (ТБШ) я был избран директором Виленской белорусской гимназии, где работал до выбора меня в депутаты в октябре 1922 г.

В конце зимы 1922 г., после выборов в Виленский сейм, в Вильно появился Воевудский. Он выдавал себя за очень радикально настроенного и благожелательно относящегося к белорусскому движению. Восхвалял даже большевиков. Говорил, что во втором отделе Штаба имеется целая группа революционно настроенных офицеров, назвал, например, фамилию Денгоф-Чарноцкого*: мы бы, мол, скоро навели в Польше порядки и разогнали реакционную эндековскую сволочь, но беда то [в том], что "комендант" (Пилсудский) уже не тот, что бывало раньше. Воевудский заявлял, что его работа в качестве офицера второго отдела является чисто формальной командировкой со стороны Пилсудского, а главной задачей является подготовка выборов в Варшавский сейм (законодательный). В Вильно Воевудский сразу же приступил к работе в "радикальной"

¹⁹⁹ Усебеларуск ая канферэнцыя (Пражская канферэнцыя беларускіх палітычных арганізацый) — верасень 1921 г., Прага. Сядр дэлегатаў былі 18 беларускіх эсраў, 6 сацыяліст-федэралістаў, 5 народных сацыялістаў, 3 сацыял-дэмакраты. Канферэнцыя прыняла рэзолюцыю аб Слуцкім паўстанні 1920 г., у якой яно ацэньвалася як герайчая старонка ў гісторыі беларускага народа. Канферэнцыя не прызнала Рыжскія мірныя дагавор 1921 г. і заклікала ўсе беларускія партыі да бацацьбы "за адраджэнне нацыянальнай незалежнасці Беларусі", пацвердзіла акт 25 сакавіка 1918 г. аб утварэнні БНР.

крестьянской партии "Вызволене" и скоро поставил ее организационно на ноги.

[Партия "Wyzwolenie" ("Вызволене")]

Воеувудский мне доказывал, что "Вызволене" — самая радикальная и чистая партия в сейме, что она может на свои списки принять и белорусских кандидатов, обязуясь защищать в сейме и белорусские дела. К этому времени — словно на заказ — вызволенский депутат Рудзинский²⁰⁰ произнес в сейме "громовую" речь против притеснения белорусов и широко распространил ее среди белорусского населения. Воеувудский доказывал, что белорусы на свой национальный список получат минимальное количество голосов — примером служат все предыдущие выборы — следовательно, надо в белорусских же интересах поддерживать "Вызволене".

Того же мнения придерживались Ивановский, Луцкевич, однако считали, что надо испробовать все пути, заранее не решать окончательно, но связь держать. Воеувудский говорил мне, что на выборную работу имеются в вызволенском избирательном фонде деньги из второго отдела, не делал из этого особого секрета. Как на дело нормальное смотрели на это и вызволенские вожди: Тутугт²⁰¹, Малиновский, что на маршалковском суде над Воеувудским в 1927 г. подтвердил и такой достоверный свидетель, как Людвиг Хоминский, сам депутат и один из лидеров "Вызволеня". Для знакомства и переговоров с лидерами "Вызволеня" по предложению Воеувудского я ездил в Варшаву. Тутугт и Рудзинский посетили меня в Вильно. Случалось, что я вызывал к себе известных мне местных работников для выяснения выборной ситуации. Так, например, Овсянника и Головача²⁰². Обоим рекомендовал ходить работать в вызволенские организации там, где за "Вызволенем" идут массы: если не наладим своего белорусского списка и солидных избирательных возможностей самостоятельно провести своих депутатов, то пусть они идут по вызволенным спискам, если же окажутся такие возможности, то

²⁰⁰ Рудзінскі Яўстапі (1885-?), дэпутат польскага сейма ад партыі "Вызволене", работнік асветы.

²⁰¹ Тутугт Станіслав (1873-1941), польскі дэяржавны і палітычны дзеяч. У 1924 г. лідэр сялянскай партыі "Вызволене". У 1922-1927 гг. дэпутат польскага сейма. У лістападзе 1924 г. увайшоў у склад урада В.Грабскага ў якасці віц-прем'єра. Правёў шэраг палітычных і эканамічных мерапрыемстваў, якія атрымалі назыву "тутугавыя рэформы". Хадеў за кошт дробных уступак на карысць найбольш заможных сялян і буржуазіі стварыць у іх асобе надзейную апору ўрада і з іх дапамогаю задушыць рэвалюцыйны і нацыянальна-вызваленчы рух народных мас Захадняй Беларусі і Захаднай Украіны.

²⁰² Галават Феадіс Юльянавіч, нарадзіўся ў 1886 г. у в. Забор'е Ашмянскага пав. Дзеяч нацыянальна-вызваленчага руху ў Захаднай Беларусі. У 1922 г. выбраны дэпутатам польскага сейма. У ін ча на 15 студзеня 1927 г. арыштаваны, нягедзячы на тое, што паводле канстытуцыі Польшчы ён карыстаўся як дэпутат сейма правам недатыкальны асці. У 1924-1927 гг. з'яўляўся членам партыі "Вызволене" і Незалежнай сялянскай партыі. Арыштаваны НКУС БССР 22 верасня 1939 г. Асочы нарадзі НКУС СССР асуджаны на 8 гадоў ППЛ. Вызвалены з Усольлага 21 лістапада 1941 г. у адпаведнасці з Указам Прэзідыума Вярховнага Савета СССР ад 12 жніўня 1941 г. Быў на высыльцы ў Казахстане. З 1946 г. у Польшчы, дзе і памёр у 1972 г.

пусть выходят из "Вызволеня" и идут по белорусским спискам. Овсянник так и поступил. Зато Головач, считавший получение мандата по вызволенскому списку более верным, остался до конца в "Вызволени". О своей установке я говорил и Воевудскому, который сначала против такой постановки вопроса не протестовал, заявляя, что он в своей выборной работе имеет в виду не только социальные интересы крестьянских масс, но и белорусские национальные: он сам, дескать, почти белорус (родом из Лидского уезда).

[Отношения с Воевудским]

Воевудский читал мне несколько раз свои доклады Пилсудскому о белорусском движении. Просил информаций и указаний, чтобы иметь возможность осветить дело выгоднее для белорусов. Говорил, что он добился особого заседания объединенных комиссий сейма для обсуждения белорусского вопроса. Большинство присутствовавших депутатов будто бы возмущено его докладом и его предложениями, как слишком далеко идущими навстречу белорусам.

Пока предполагалась возможность совместного с "Вызволенем" выставления списков, от Воевудского я получил несколько раз значительные суммы для покрытия сделанных мною подготовительных для выборной кампании расходов, как вызов людей, поездки в Варшаву.

Но скоро выяснилось, что главной задачей Воевудского в Вильно было подготовить выборы так, чтобы провести побольше пилсудчиков, а с другой стороны, что он самым старательным образом затушевывал — не допустить победы блока национальных меньшинств. Вот именно на почве выборов у меня с Воевудским и произошел разрыв, когда я приступил к организации блока национальных меньшинств и наша пресса стала вести острую кампанию против Воевудского. Мы перестали встречаться.

Отношения с Воевудским, охладевшие во время выборной кампании в 1922 году, остались довольно далекими до конца 1924 г., когда в сейме стало намечаться создание революционного блока.

Что касается отношений к Воевудскому и в связи с ним ко второму отделу вообще, то об этом я говорил т. Скульскому²⁰³ в 1924 г. и тогда

²⁰³ Скульский (сапр. Мартэн Станіслаў, 1892-1937). Дзеяч рэвалюцыйнага руху ў Польшчы і Заходній Беларусі. Дэлегат I з'езда КП(б) Б. З вясны 1920 г. нам. старшыні Смалянскага губыканкама, пазней нарком унутраных спраў БССР. З канца 1921 г. на нелегальнай работе ў Польшчы. Адзін з арганізатораў КПЗБ. З кастрычніка 1925 г. па студзень 1928 г. у турме. У выніку абмену палітвязнямі пераехаў у СССР. Старшыня секцыі КПП у Камінтэрне. Арыштаваны 20 ліпеня 1937 г. НКУС СССР як удзельнік ПАВ. На допыце 31 жніўня 1937 г. заявіў, што на працягу 17 гадоў быў членам ПАВ, у якую быў уцігнуты Бабынскім, але шпіяжкам не з'яўляўся. У судзе вінаватым сабе не прызнаў і паказанні, дадзеныя на папярэднім следстве, не пацвердзіў. Заявіў, што агаварыў сябе, а паказанні іншых

же подробно и в целости рассказывал Гурину²⁰⁴, как члену ЦК КПЗБ, приставленному партией к белорусскому клубу. Я думал и имел основания думать, что партия достаточно хорошо об этом знает. О своей же былой принадлежности к масонству я говорил тоже несколько раз: Гурину в 1924 г., потом во время пребывания моего в Москве в 1925 г. т. Славинскому²⁰⁵ и другим, а подробно рассказывал Ульянову²⁰⁶ в 1926 г., когда это дело стало политически актуальным.

К этому имею еще добавить, что я поместил в "литературно-общественном журнальчике" под названием, кажется, "Белорусская нива"²⁰⁷ за своей подписью статью литературного содержания: о поэтическом творчестве Гуриновича²⁰⁸. Журнальчик этот издавался Фр. Александровичем²⁰⁹ в Вильно в 1921 г., который брал на него субсидию от Косцялковского.

[Выборы в польский сейм]

іажывыя. Суд працяваўся 15 мінут. Асуджаны 21 верасня 1937 г. ВК ВС ССР да ВМП. Расстраляны ў той жа дзень. Рэблітаваны ВК ВС ССР 12 лістапада 1955 г.

²⁰⁴ **Гурын (Мараўскі) Міхайлавіч**, нарадзіўся 19 лістапада 1891 г. у в. Ярэмічы Стадубцоўскага пав. Скончыў Псковскі настаўніцкі інстытут у 1912 г. Член ЦК КПЗБ з 1924 г. Атрымаў мянушку "Раскомънік". Адзін з лідэраў сясці. Галубінава свядка на "Працсе 56", даваў паказ анін супраць Б. Тарашкевіча і інш. Аўтар успамінаў "З дамёк ага мінулага". Забіты 16 сакавіка 1928 г. у Вільні як правакатар членам КПЗБ С.А.Клінцэвічам.

²⁰⁵ **Славінскі (сапр. Качароўскі) Адам Сямёновіч**, нарадзіўся 11 верасня 1885 г. у мяст. Панінка Валынскай губ. Дзеяч польскага і расійскага рэвалюцыйнага руху, партыйны і дзяржаўны дзеяч БССР. З 1912 г. працаваў у Пецярбургу. Удзельнік Акторскай і Каstryчніцкай рэвалюцый 1917 г. Са студзенем 1918 г. у Мінску, з 1921 г. наркамзем БССР, у 1924-1928 гг. прадстайвік КПЗБ пры ЦК КП(б)Б. У 1928-1930 гг. сакратар Мінскага акургаткама і гарнізона КП(б)Б, старшыня ЦК МОПРа БССР. У 1934-1937 гг. начальнік палітадзеля Маскоўска-Беларускага-Балтыйскай чыгункі. Арыштаваны ў 1937 г. НКУС ССР. З лістапада 1937 г. прыгавораны ВК ВС ССР да ВМП. Расстраляны ў той жа дзень. Рэблітаваны ВК ВС ССР 29 красавіка 1955 г.

²⁰⁶ **Ульяноў Аляксандар Фёдаравіч**, нар. адзіўся ў 1901 г. у Мінску. Дзяржавны дзеяч БССР. У 1917-1920 гг. у партый эсэр. Арыштаваўся палякамі ў 1919 г. і 1922 г. намеснік упраўнаважана Наркамзенштандарта на Беларусі, з 1924 г. прадстайвік Лебедзі ў Рызе. Быў гандлёвым прадстайвіком ССР у Польшчы і Чэхаславакіі. Супрацоўнічай з ДПУ і з'яўляўся "спецпляістам" па беларускай і нацыянальной інтэлігенцыі. Арыштаваны 24 мая 1937 г. НКУС БССР. Абвінавачаны ў тым, што з 1920 г. з'яўляўся удзельнікам нацыяналістычнай арганізацыі і агентам польскай разведкі. 26 лістапада 1937 г. ВС ССР прыгавораны да ВМП. Прыватар выкананы ў Мінску. Рэблітаваны ВС ССР 30 красавіка 1956 г.

²⁰⁷ **"Беларуская ніва"**, газета рэвалюцыйна-дэмакратычнага накірунку, неафіцыйны орган БСРГ. Выдавалася ў Вільні з лістапада 1925 да канца 1926 г. У склад рэдакціі ўваходзілі П.Міта, С.Рак-Міхайлоўскі, Б.Тарашкевіч. У рэдакцыйных матрыцах і памежных выступленнях газеты крытычна ставілася да газеты "Слянская ніва" і дэпутатай сейма В.Рагуі і Ф.Ярэміча, якія развальвалі адзіны фронт беларускага нацыянальнага адраджэння, супрацьпастаўлялі сялянства рабочаму класу і іншым слоўнам прапаўных.

Але ў гэтым выпадку Б. Тарашкевіч памыліўся. Размова ідзе пра штотыднёвую грамадска-плюцічную і літаратурную газету нацыянальна-дэмакратычнага накірунку "Беларускі звон", у якой у 1921 г. у № 3 Б. Тарашкевіч надрукаваў артыкул "Адам Гурыновіч". Ён перадрукаваны ў книзе "Бранісаў Тарашкевіч. Выбраныя: крытыка, публіцыстыка, пераклады". Мн., 1991. С. 54-57.

²⁰⁸ **Гурыновіч Адам Гіляры Каляк ставіч**, нарадзіўся 25 студзеня 1869 г. у фальв. Кавалі Вілейскага пав. Віленскай губ. Беларускі паст-дма-крат, фалькларыст. У чэрвені 1893 г. арыштаваны царскім ўладамі ў бацькоўскім доме ў Вільні. Але з-за хваробы вызвалены. Памёр 26 студзеня 1894 г. у фальв. Карыстынапаль Свянцянскага пав.

²⁰⁹ **Аляхновіч Францішак Каралявіч**, нарадзіўся 9 сакавіка 1883 г. у Вільні. Тэатральны дзеяч, драматург. Актыўны ўдзельнік беларускага нацыянальна-адраджэнскага руху. З 1926 г. у Мінску, разгроміраваны і высланы на Салавецкія астравы. 6 верасня 1933 г. амбенены на Б. Тарашкевіча, жыў у Вільні. Ф. Аляхновічу належыць крылатая фраза, кінгутая Б. Тарашкевічу ў час іх амбена на савецка-польскай дзяржаўнай границы ў раёне чыгуначнай станцыі Коласава, непадалёку ад першага пагранічнага пункта Савецкага Саюза — чыгуначнай станцыі Негарлае, калі адзін накіроўваўся ў буржуазную Польшчу, другі — у першую краіну сацыялізму: — Бронюсь, куды ты ідзеш? Гэту фразу мы вынесены як эпіграф да кнігі.

У 1942-1944 г. у час акупациі Мінска нямецка-фашистскімі захопнікамі рэдагаваў штотыднёвік "Беларускі голас". З сакавіка 1944 г. застрэлены ва ўласнай кватэры ў Вільні савецкімі партызанамі.

Безусловно, наиболее выдающимся событием на Западной Белоруссии в 1922 г. были выборы в законодательный сейм.

Организовал и проводил выборы все тот же Белорусский национальный комитет в Вильно, который на время выборов создал Выборный комитет²¹⁰. Во главе Выборного комитета и формально и фактически стоял Антон Луцкевич. Конечно, сама выборная обстановка диктовала тогда мелкобуржуазным и буржуазным группам, захватившим представительство интересов порабощенных и угнетенных национальностей, создание выборного блока. Но инициатива этого блока возникла, пожалуй, в Вильно в связи с организацией блока белорусов, евреев и литовцев, проводившей бойкот виленского сейма.

Каждая из входивших в состав блока национальных групп имела совершенно самостоятельную избирательную национальную и социально-политическую платформу. Главными лозунгами белорусской и украинской групп были: земля крестьянам без выкупа, родная школа, территориальная автономия.

Белорусы получили 11 мандатов в сейм: Баран²¹¹, Коханович, Калиновский²¹², после аннулирования мандата которого вошел Волошин²¹³, Метла, Овсянник, Рак-Михайловский, Рогуля²¹⁴, ксёндз

²¹⁰ **Выборный комитет**, размова ѹдзе пра Цэнтральны беларускі выбарчы камітэт, які быў створаны ў жніўні 1922 г. у Вільні для карадынцыі дзеянасці беларускіх палітычных арганізацый пры выбарах у сейм Польшчы. Узначальваў камітэт А.Луцкевич. У выніку выбараў, якія адбыліся 5 лістапада 1922 г., ад беларускіх арганізацый дэпутатамі сейма абраўся 11 прадстаўнікоў.

²¹¹ **Баран Сяргей Іосіфавіч**, нарадзіўся 18 1892 г. ў в. Вількі Гродзенскага пав. Беларускі грамадска-палітычны дзеяч. У 1918 г. прымáў актыўны ѡдзел у дзеянасці партыі беларускіх эсераў. У 1922 г. абрани ў польскі сейм. У 1925 г. прыехаў у БССР. Працаўаў у ЦК МОПР. Арыштаваны 25 верасня 1933 г. ДПУ БССР па справе БНЦ. Пастановай КАДПУ СССР 9 студзеня 1934 г. асуджаны на 10 гадоў ППЛ. У красавіку 1935 г. знаходзіўся ў Даўмалагу. Далейшы лёс невядомы. Рэабілітаваны Пастановай КДБ пры СМ БССР 16 жніўня 1956 г.

²¹² **Каліноўскі Уладзімір Сямёнаўіч**, нарадзіўся 18 чэрвеня 1889 г. у г. Ваўкавыску. Беларускі грамадска-палітычны дзеяч, публіцыст. Скончыў юрыдычны факультэт Пецярбургскага ўніверсітэта (1914). Працаўаў у судзе, пасля Каstryчніцкай рэвалюцыі 1917 г. — у Наркамаце харчавання, Беларускім таварыствам па аказанні дапамогі паніярэльным ад вайны ў Петраградзе. У 1921 г. прыехаў у Заходнюю Беларусь. У лістападзе 1922 г. абрани дэпутатам у сейм Польшчы. У чэрвені 1923 г. польскім судом пазбяўлены дэпутацкага мандата і польскага грамадзянства. У ліпені арыштаваны, затым высланы з Польшчы. Са снежня 1923 г. у Мінску. Працаўаў у Беларускім інстытуце сельскай гаспадаркі, у 1925—1927 г. — на розных пасадах у ЦВК БССР. З каstryчніка па верасень 1929 г. дацэнт кафедры польскай культуры педфака БДУ. Друкаваўся ў часопісах "Польшча", "Савецкае будаўніцтва", газетах "Советская Белоруссия", "Звязда". Далейшы лёс невядомы.

²¹³ **Ваłoшин Павeл Пятровіч**, нарадзіўся 28 чэрвеня 1891 г. у в. Гаркавічы Сакольскага пав. Гродзенскай губ. Дзеяч беларускага нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходній Беларусі. У ліпені 1923 г. абрани дэпутатам польскага сейма. Адзін з ініцытараў стварэння БСРГ, член яе ЦК. 14 студзеня 1927 г. арыштаваны польскімі ўладамі і асуджаны на 12 гадоў турэмнага зняволення. У турме прасадзіў 5 год 9 месяці. 15 верасня 1932 г. у ліку 40 зняволеных па абмену палітзняволенымі паміж Польшчай і СССР пераехаў у Мінск. Працаўаў адказным сакратаром ЦК МОПР БССР, у распушліканскай дэражбібліятэцы. Арыштаваны 1 верасня 1933 г. АДПУ БССР па справе БНЦ. Пастановай КАДПУ СССР 9 студзеня 1934 г. прыгавораны да ВМП з заменай на 10 гадоў ППЛ на Садаўках. 9 каstryчніка 1937 г. прыгавораны "трайкай" УНКУС Ленінградскай вобл. да ВМП. Расстрэляны 3 лістапада 1937 г. Рэабілітаваны на першым прыгаворы КГБ БССР 16 жніўня 1956 г., па другім — ВТ БВА 18 красавіка 1956 г.

²¹⁴ **Рагуля Васіль Шимафеевіч**, нарадзіўся 16 ліпеня 1879 г. у в. Ацукеўны Навагрудскага пав. Дэлегат Першага ўсебеларускага кангрэса. У 1922 г. выбраны дэпутатам у польскі сейм, у 1928 г. у сенат. Арыштаваны 20 чэрвеня 1941 г. НКУС БССР, але ў пачатку вайны ўцек з турмы. Варнуўся дадому. У час вайны быў бургамістрам Дзялятўскага раёна. Пасля вайны жыў у ФРГ, Бельгіі, у 1954 г. пераехаў у ЗША. Памёр 16 чэрвеня 1955 г. у Нью-Йорку.

Станкевич, Тарашкевич, Яремич, кроме того, 3 мандата в сенат: Вячеслав Богданович²¹⁵, Назаревский²¹⁶, Власов.

Метла по своей работе в качестве инструктора кооперации был хорошо известен в своем выборном округе, много работал во время выборов, но, помню, был даже смущен своим избранием, пробовал даже отказаться от мандата из опасения не справиться со своей задачей, и его пришлось уговаривать.

Моей кандидатуры сначала не предполагалось ставить, чтобы не раздражать властей и всего так называемого "польского общества", возмущенного и без того созданием "антигосударственного" блока национальных меньшинств, и тем не повредить Виленской белорусской гимназии, директором которой я состоял. А "возмущение" было так велико, что даже братья из виленской ложи при встрече на улице старались меня не замечать. Но было очевидным, что нельзя скрыть моего участия в организации блока и выборной кампании, а с другой стороны, я был уже более или менее известен в массах как по своей работе в деле организации белорусской школы, так и в качестве автора белорусской грамматики.

Вдобавок, после решительного отказа Луцкевича выставить свою кандидатуру, оказалось, что среди кандидатов нет ни одного (кроме ксендза Станкевича) владеющего польским языком. Ввиду этих соображений моя кандидатура была поставлена на государственный список без всяких возражений. Поставил мою кандидатуру Луцкевич, имея в виду, вероятно, использовать меня для более прочного влияния на клуб.

Белорусский список²¹⁷, входя в состав блока национальных меньшинств, сам собою представлял блок самых разнообразных элементов, кроющихся в себе возможности сильной дифференциации и влево и вправо.

С конца 1922 г., с начала 1923 г. Рак М., будучи уже депутатом сейма, установил связь с полпредством и получал субсидию на прессу, вероятно, не по поручению Луцкевича, отношения с которым у него были натянуты. У них были постоянные трения на почве издательства газеты. Рак М. держал в руках ее хозяйствственно-издательскую сторону,

²¹⁵ **Багданович Вячеслав Васильевич**, нарадзіўся ў 1878 г. у Віцебскай губ. Беларускі грамадска-палітычны і царкоўны дзеяч. У 1922 г. абраны ў польскі сенат, уваходзіў у Беларускі пасольскі клуб. Выдаваў часопіс "Праваслаўная Беларусь". Арыштаваўся польскімі ўладамі. Пасля ўступлення Чырвонай Арміі ў Вільню арыштаваны 30 верасня 1939 г. НКУС БССР. Далейшы лёс невядомы.

²¹⁶ **Назарэускі Аляксей Васілевіч**, нар адзіўся 15 сакавіка 1881 г. у в. Сі-няўка Слуцкага пав. Дзеяч нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходній Беларусі. У 1922 г. абраны ў польскі сенат. Член Беларускага пасольскага клуба. Працаваў у магістраце г. Баранавічы. Арыштаваны НКУС БССР 2 студзеня 1940 г. на кватэры ў Баранавічах. Асобай нарадай НКУС СССР 9 верасня 1940 г. асуджаны на 8 гадоў ППЛ. У верасні 1941 г. у адпаведнасці з Указам Прэзідыта Вярховнага Савета СССР вызвалены з Сілага і накіраваны ў Паўладарскую вобл. Далейшы лёс невядомы.

²¹⁷ **"Белорусский список"**, маецца на ўвазе спіс кандыдатаў у дэпутаты сейма і сената Польшчы ад беларускіх грамадскіх арганізацый і партый.

Луцкевич же был фактическим редактором. Определенными советофилами в послевыборный период 1923 г. считались Рак М. и Овсянник. Последний, кажется, переходил советскую границу и бывал в Минске (что в Белорусском посольском клубе тогда не было известно). В этом советофильстве должна была играть значительную роль симпатия к мероприятиям советского правительства по национальному и аграрному вопросам, но вместе с тем, вероятно, и ставка на скорый приход большевиков на Западную Беларусь в результате предполагаемой войны (последнее, очевидно, у Овсянника).

[Организация "Краевого центра"]

Касаясь расстановки сил и событий 1923 г., необходимо вспомнить организацию так называемого "Краевого центра".

Было бы ошибкой недооценивать классового врага, каким является Луцкевич. Что это не совсем заурядная фигура, показывает факт хотя бы его решительного отказа поставить свою кандидатуру на выборы в сейм. Мандат ведь мог сулить и более широкую политическую арену, не говоря уже об удовлетворительном выходе из довольно стеснительного материального положения, в котором он находился. В то время ведь парламентский мандат во всех отношениях расценивался очень высоко. Свой отказ он мотивировал тем, что ему, как бывшему премьеру правительства БНР, нельзя быть депутатом польского сейма, т. к. это было бы признанием польской государственности на территории Западной Белоруссии. Исповедник на практике принципиальной беспринципности в данном случае уперся. Я и в данный момент не вполне понимаю подлинные мотивы его отказа. Но, кажется мне, имелись и другие, кроме сохранения "незалежницкого" престижа: сохранить за собой руководящую "верховную" роль во всем белорусском движении (и в Праге, и в Берлине, и в Ковно, и в Вильно, и в Минске), самому явно ни в каком направлении не ангажироваться, толкая других по линии разных ориентаций, самому держать все нити в руках и управлять из своего кабинета.

Таков был метод Луцкевича, пользовавшегося большим авторитетом тогда.

По его инициативе и под его председательством и руководством был создан тогда упомянутый "Краевой центр". Входили в него, кроме Луцкевича, актив Белорусского посольского клуба: Яремич, Рак, ксёндз Станкевич, Овсянник, я и другие (точно всего состава вспомнить не могу). "Краевой центр" связался с деятелями в Ковне и

Праге (Вершинин²¹⁸), получил от них поздравления с победой на выборах и пожелания успешной борьбы за автономию Западной Белоруссии. С Минском таких сношений я не знаю: помнится только, что у Луцкевича бывал нелегально приезжавший Ильюченок²¹⁹. О посещении Овсянником Минска в "Краевом центре" не было известно. Известно было, что Рак М. получает субсидию на прессу, но об этом избегали говорить. На заседаниях центра обсуждались, главным образом, вопросы о парламентской и внепарламентской работе посольского клуба, спорили о тех подачках, какие можно получить от правительства за такую или иную всегда по существу соглашательскую тактику. "Краевой центр" и не был особо тайной организацией. Создавая его, Луцкевич, по-видимому, рассчитывал сохранить за собой руководство Белорусским посольским клубом. Но между членами "Краевого центра" не было никакой спайки, а все вместе и каждый в отдельности ускользали из-под влияния Луцкевича. Неприкованные депутаты, по его выражению, стали слишком большими панами, и "Краевой центр" как-то незаметно развалился сам собой, пожалуй в том же 1923 году.

[Выступления в польском сейме]

В политическом искусстве Луцкевича стремление к расстановке сил, к их специализированию по ориентациям, стремление действовать чужими руками, на чужую ответственность является характерной чертой. Имея в виду мое знание польского языка и мои связи с известными польскими влиятельными кругами, Луцкевич старался удержать меня на соглашательско-полонофильских позициях еще в 1923 году, когда сам уже стал, как будто, на сменовеховские рельсы. Помню такой характерный случай. В феврале или марте 1923 г. мне пришлось выступить в сейме с речью против военного поселенчества на Западной Белоруссии и Западной Украине²²⁰. Речь

²¹⁸ Вяршынін Мікалай, нарадзіўся ў 1878 г. у в. Налібокі Навагрудскага пав. Беларускі грамадска-палітычны дзеяч. Удзельнік першай рэвалюцыі ў Расіі 1905–1907 гг. Потым на эміграцыі ў Аўстра-Венгрыі. З 1918 г. консул БНР у Чхачаславакіі. Пасля ліквідацыі эмігранцкага ўрада БНР у 1925 г. узnanчалі створаную ім Беларускую грамаду ў Празе. Актыўна ўдзельнічаў ў жыцці беларускай эміграцыі ў Чхачаславакіі. Памэр 6 мая 1934 г. у Празе.

²¹⁹ Ільючонак Пётр Вікенцьевіч, нарадзіўся 12 лютага 1891 г. у в. Русцягі Браслаўскай вол. Ковенскай губ. Скончыў рэальнае вучылішча. У 1912–1917 гг. у царскай арміі, затым у Беларускім бежанскім камітэце ў Адэсе. З 1920 г. у Мінску, намеснік наркома сашыяльнага забеспяччэння, у Наркамасветы, Белдэргіржвыдавецтве і Белгайтандлю. У 1920 і 1923 гг. знаходзіўся на падпольнай работе ў Заходній Беларусі. У 1925–1926 гг. у савецкім паўнамоцным прадстадунгам у Варшаве. Арыштаваны 17 лютага 1930 г. ДПУ БССР па справе СВВ. Пастановай камітэту АДПУ Беларусі ад 18 сакавіка 1931 г. асуджаны на 10 гадоў ППЛ. Другі раз арыштаваны 4 кастрычніка 1937 г. Тагільскім гардзіскім аддзелам НКУС і 16 лістапада 1937 г. асуджаны "тройкай" УНКУС Свярдлоўскай вобл. "за контргрэзваючайную дзеяйнасць" на 5 гадоў ППЛ. Вызвалены 4 кастрычніка 1942 г. Зноў арыштаваны і 27 студзеня 1943 г. асуджаны Іркуцкім абласным судом на 10 гадоў ППЛ. Памэр (?) 27 чэрвеня 1945 г. у Тайштатлагу. Рэабілітаваны папершым прыгаворы ВС БССР 14 чэрвеня 1988 г.

²²⁰ Размова ізде пра выступленне Б.Тарашкевіча ў польскім сейме 23 сакавіка 1923 г. пры аблеркаванні спрэвадзячых аграпарцій і бюджетнай камісіі аб прапанаванні пасла Я.Брыля ў справе краздытая для асаднікай. У ёй Б.Тарашкевіч з пафасам заяўвіў: "І памятайце, панове, перасцерагаю вас, што калі-небудзь прыйдзе страшэнная нач,

была сказана с подъемом, остро и закончена возгласом "скоро вот ваши поместьи и поселенческие усадьбы пойдут с дымом пожаров". Речь наделала много шума и в сейме и в прессе. Депутаты белорусского и украинского клуба, даже Ланцуцкий²²¹, поздравляли меня с успехом. Только Луцкевич и Яремич стали упрекать меня, что я своим невоздержанным тоном срываю себе возможность "говорить с поляками", для чего, дескать, ни у кого не имеется столько данных, как у меня.

Рак М. шел своим путем независимо от Луцкевича. Метла и Волошин с Луцкевичем имели очень мало дела. Коханович и Рогуля враждовали с Луцкевичем открыто. Зато Яремич был его самым верным адъютантом вплоть до 1925 г., до образования Сельсоюза²²².

[Разногласия в Белорусском посольском клубе]

Несмотря на мои бунтарские выступления в сейме, политика Белорусского посольского клуба, представителем которого я был, была соглашательской, являясь результатом парламентских иллюзий средняцких крестьянских масс, а еще более их мелкобуржазных интеллигентских представителей, крохоборства вождей белорусской мелкобуржуазной интелигенции. Белорусский посольский клуб не имел твердой линии, и хотя и голосовал против бюджета, военного набора и других правительстенных мероприятий, но одновременно подал свои голоса за Нарутовича и поддержал правительство Сикорского²²³, рассчитывая на разные подачки: открытие белорусской школы, приостановление военного поселенчества, отстройку разрушенных деревень и т. п. Ни одного из этих обещаний, конечно, не было исполнено. Массы от сейма, кроме бремени налогов и других государственных тягот, ничего положительного не получили.

Белорусский выборный комитет в своей политической платформе требовал территориальной автономии для Западной Белоруссии, и многие "возрожденские деятели" серьезно верили в близкое даже

у якую ўсе асадніцкія калоніі могуць пайсці "Z думет роžarów, z kūzrem krvi bratniej". (Гл.: Браніслаў Тарашкевіч. Выбрана: крытыка, публіцыстика, пераклады. Мн., 1991. С. 103.)

²²¹ **Ланцуцкі Стасіслав**, адзін з кіраўнікоў КРПП. У жніўні 1922 г. стварыў легальную арганізацыю "Саюз пралетарыяту горада і вёскі". Дэпутат польскага сейма. У пачатку 1925 г. С.Ланцуцкі арыштаваны і кінуты ў турму. Працоўныя масы на шматлікіх мітынгах патрабавалі яго вызвалення з турмы. Ўцёк з турмы, тайна перайшоў савецка-польскую граніцу амаль у нацельнай балізне і пэўны час жыў у СССР.

²²² **Сельсюз** (Беларускі сялянскі саюз), беларуская національная партыя ў Заходній Беларусі ў 1925-1929 гг. Створана ў Вільні беларускімі пасламі ў польскім сейме В.Рагулям і Ф.Ярэмічам у процівагу БСРГ.

²²³ **Урад генерала В.Сікорскага**, існаваў з 16 снежня 1922 г. па 28 мая 1923 г. Лавіраваў паміж варагучымі лагерамі пілсудчыкай і эндэціяй, заігрываў з левымі групбукамі. Карыстаўся падтримкаю ППС, "Вызвалені" і блока націянальных меншасцей.

Сікорскі Влады слав (1881-1943), польскі палітычны і ваенны дзеяч, генерал. У час польска-савецкай вайны 1920 г. камандуючы 5-й арміяй. У 1921-1922 гг. начальнік Генеральнага штаба. У 1922-1923 гг. прэм'ер-міністр і міністр унутраных спраў. У 1924-1925 гг. міністэр ваеных спраў. Пасля перавароту Ю.Пілсудскага ў 1926 г. адхілены ад спраў. У 1939-1943 гг. прэм'ер-міністр эмігранцкага ўрада Польшчы.

существование этой программы. Но побывав в сейме, при здравом рассудке, нельзя было не видеть неосуществимости в данной обстановке автономии. Говорить об автономии значило обманывать массы. И когда мне клуб поручал в 1923 г. составить соответствующий проект, я отказался.

Непосредственное участие в парламентской говорильне, в ее комиссиях, в "конвенте сен'ероў"²²⁴ (собрании старейшин), непосредственное знакомство с людьми и заводилами фракций и их политическими махинациями — словом, знакомство не только с сеймовым буфетом, но и его политической кухней, расширило мой политический кругозор, обогатило политический опыт, до того необычайно бедный. Довольно сказать, что впервые с этого времени я стал аккуратно следить за прессой. Но самым важным фактором в процессе моего развития явилось непосредственное соприкосновение с массами и их восторнными (а не только культурно-просветительными и национальными) интересами. Результатом этого явилось быстрое изживание парламентских иллюзий не только в отношении разрешения национального вопроса, но и в отношении всех жизненных интересов масс, что в свою очередь было основной предпосылкой к пониманию классовой борьбы.

Первым этапом этого процесса было сознание глубокой ошибочности всей соглашательской практики. Уже по истечении нескольких месяцев парламентской деятельности мне стало ясно, что мы оказались в тупике, из которого надо было искать выход. Считая себя в значительной степени ответственным за соглашательскую линию клуба, я решил сложить с себя председательство, тем более, что к этому времени образовалась "левая" группа клуба (Рогуля, Рак, Метла и Волошин), которые находились уже в некоторой связи с компартией и обещали повести новую линию. Как я узнал потом, партия ожидала от них большего, чем перемена президиума клуба, а именно — выхода из нацклуба и основания новой революционной группы. Но они ограничились переменой президиума клуба и переходом к так называемой "безответственной оппозиции" — формулировка, почерпнутая новым председателем клуба Рогулем из когда-то читанных кадетских газет. Таким образом, фактически положение с клубом коренным образом не изменилось. И такое неопределенное положение просуществовало почти полтора года — до раскола белорусского клуба и создания БКР Громады.

В течение этих полутора лет произошли большие сдвиги как в Белорусском посольском клубе, так и во всем белорусском

²²⁴ **Канвент сен'ёроў**, савет старэйшын у парламенце, у які ўваходзілі лідэры парламенцкіх палітычных партый; сход прадстаўнікоў дэлегацый на з'ездзе.

мелкобуржуазном "возрожденском" лагере. А у меня произошло не механическое приближение к компартии, а глубокое органическое перерождение мировоззрения и всей моей психики на почве впервые происшедшего понимания исторического значения пролетарской революции.

[*"Усыпление" (исключение) из масонской ложи*]

Еще в начале 1923 г. я ликвидировал свою связь с масонством при таких обстоятельствах. Будучи переведен в Варшавскую ложу "Правда", я присутствовал несколько раз на ее заседаниях, где, однако, не затрагивались вопросы, непосредственно касающиеся моей политической работы как члена и председателя Белорусского посольского клуба. После захвата Мемеля литовцами все польские фракции сейма (конечно, кроме коммунистов) подписали по этому поводу спешное предложение, которому правительство приписывало большое международное значение. На заседании сейма присутствовал дипломатический корпус. Ожидалось торжественное принятие запроса "всем" сеймом. И вот неожиданно я выступил против предложения, нападая одновременно на польскую оккупационную и колонизаторскую политику на Западной Белоруссии и Западной Украине, вызвав страшное "негодование" польских буржуазных и соглашательских партий, не исключая "Вызволения" и ППС²²⁵. Вскоре мне пришлось быть в ложе, где как раз говорилось о мемельском вопросе. Понимая двусмысленность и невыносимость своего положения, я заявил, что считаю свое дальнейшее пребывание в масонстве несовместимым со своим депутатским мандатом и вообще со своей политической деятельностью. Меня еще пробовали убеждать некоторое время, но когда я решительно отказался, "братья" выразили мне даже "признание за прямую и честную постановку вопроса" и с просьбой все удержать в тайне объявили мне о моем "усыплении" (исключении).

[*На пути к КПП*]

Я пришел в сейм с парламентскими иллюзиями. Но скоро сделал вывод, что вся парламентская машина служит исключительно для

²²⁵ ППС (Польская сацыялістyczная партыя), утворана ў 1892 г. Ставіла за мэту барацьбу за незалежнасць Польшчы. У перыяд савецка-польскай вайны 1920 г. віталі захоп беларускіх, украінскіх і літоўскіх зямель. У 1918-1919 гг. стала ўрадавай партыяй. Пасля майскага перавароту 1926 г. падтрымлівала знеціннюю і ўнутраную палітыку ўрада Ю.Пілсудскага. ППС ухваляла палітыку паланізацыі беларусаў.

подавления интересов всех трудящихся всех национальностей, в том числе и польской, для подавления национальных интересов угнетенных и порабощенных народностей, что вся эта говорильня, высокопарные фразы о демократических свободах и сам "демократический" избирательный закон служат в результате интересам буржуазии, помещиков, кулачества и продажной части аристократической верхушки рабочего класса. Мне стало ясно воочию предательская роль всех народнических ("людовых") партий и ППС. Я начал понимать, что единственно правильный путь — это путь компартии. Как раз к лету 1923 г. относится и начало моей массовой работы на митингах, где стало пробуждаться и укрепляться мое массовое чутье. Но чтобы прийти к большевикам надо было еще побороть целый ряд мелкобуржуазных интеллигентских предрассудков, покончить с остатками кантианства и идеализмом вообще, а прежде всего уразуметь кое-что из ленинской теории революции. Тогда я прочел "Государство и революция" и "Что делать?" Ленина, опять давно забытый "Коммунистический манифест", "От утопии к науке" и взятую из коммунистической фракции какую-то хрестоматию по диалектическому материализму. Я вынес из университета мучительно дисгармоническое "миросозерцание". Но уже первое знакомство с ленинской революционной теорией и основами диалектического материализма ярким светом озарило то направление, по которому мне надо было идти, чтобы выйти из тупика практически — политического и философского. Понятно, что меня тогда привлекала национальная и аграрная политика советской власти, но и то и другое не было единственно решающим моментом моего перехода на путь революционной борьбы. К единственно революционной партии я подошел не случайно и механически, а путем длительного и мучительного внутреннего процесса. В течение 1923 г. у меня никаких сношений с компартией, с полпредством не было. В полпредстве бывали Рак, Рогуля, Коханович, ве-роятно, Метла и Волошин. С Ланцуцким и Круликовским²²⁶ у меня бывали в сейме довольно частые, хотя и случайные разговоры. С Сохацким, хотя я и был знаком давно, но у нас разговор никогда не клеился. Обыкновенно он молчал, потупив глаза.

[Раскол в Белорусском посольском клубе]

²²⁶ Крулікоўскі С., пасля I з'езда КРПП увайшоў у кіруючае ядро. Дэпутат польскага сейма. Выбраны 7 кастрычніка 1922 г. разам з С.Ланцуцкім. Лідэр "большасці".

Между тем, дело с отколом от белорусского клуба революционного крыла не подвигалось вперед. У Рака, по-видимому, не хватало решительности. Рогуля — кулак по натуре — не хотел. Партия решила привлечь меня. Первым разговаривал со мной как представитель КПЗБ Гурин в начале весны 1924 г. Восторженно и много говорил о БССР, о каком-то письме ко мне от Игнатовского (или Червякова), которого мне, однако, не вручили; назначили встречу с представителем КПП — это был Стефан Скульский, с которым я встретился несколько дней спустя. Мы говорили о положении на Западной Белоруссии, о моих взглядах и прошлом. При последующих встречах говорили о создании белорусского революционного посольского клуба. Намечались разные планы действия. Гурин предлагал внести сначала от имени своего Белорусского посольского клуба законодательный проект автономии для Западной Белоруссии, а потом, когда сейм его отвергнет, что не подлежало сомнению, — расколоть Белорусский посольский клуб и образовать революционную фракцию. К этому склонялись по совету Гурина и другие депутаты, поручая мне составить проект автономии. Мой законопроект широчайшей автономии зачитан был на собрании (над Вилией, на горке в Зверинце)²²⁷. Стефан²²⁸, рассмеявшись, сказал, что проект прекрасно разработан: надо его красиво переписать и без поправок бросить в Вилюю, т. к. сама-то идея внесения такого законопроекта вредная, дурачит массы. Гурин путанно отстаивал свое предложение, но я был достаточно убежден доводами Стефана.

Относительно клуба было решено так: создать в нем свое большинство, а остальных исключить. Но создание этого большинства тормозилось и затягивалось вследствие увиливания со стороны Рогули. В результате надо было действовать иначе, тактически более революционно, и БКР Громада создалась только в 1925 г. путем отката и выхода из национального клуба: Рак М., Метла, Волошин и я, потом присоединился выпущенный из тюрьмы Соболевский²²⁹. Таким образом, с партией и под руководством ее я стал работать с весны 1924 г. 1 мая я шел во главе демонстрации революционных профсоюзов. Довольно часто выступал в сейме и на митингах. Между прочим, против языковых законов Тутутт-Грабского²³⁰, когда я

²²⁷ Звярынец, гарадскі квартал у Вільні.

²²⁸ "Стэфан", партыйны псэўданім С.А.Мертэнса.

²²⁹ Сабалеўскі Юрый (Георг) Аляксандравіч, нар адзіус 24 красавіка 1889 г. у г. Стоўбцы. Дзеяч беларускага нацыянальна-вызваленчага руху. Супрацоўнічай у "Нашай ніве". З 1922 да 1928 г. депутат польскага сейма. Быў членам ЦК БСРГ. У 1939 г. арыштаваны НКУС БССР, але пазбегнуў турмы. У гады Вялікай Айчыннай вайны супрацоўнічай з нямецкімі акупантамі, узначальваў Беларускую народную самапомач, быў бургамістрам у Стоўбцах, Нясвіжы і Баранавічах. Быў абрани ў БЦР. Пасля вайны жыў у ФРГ, потым у ЗША, у сэрэдзіне 50-х гадоў вярнуўся у ФРГ. Памер 26 снежня 1957 г.

²³⁰ Тутутт Станіслаў Грабскі Станіслав

заявил, что в Советской Белоруссии строится белорусский дом. Осенью 1924 г. я познакомился с Артуром²³¹, от которого получил немало серьезных замечаний и указаний не только по поводу текущей работы, но и теоретически. В это время я был уже посвящен в дело субсидирования белорусской прессы, гимназии и издательства, хотя сам этим делом в 1924 г. не занимался: проводилось это тогда через Рака М. и Островского²³². Рак был еще ранее связан с полпредством, а Островский, переехавший в Вильно из Бреста, в начале 1924 г., оказался старым знакомым Гурина по Пружанам с 1920 г. Таким образом, Островский стал правой рукой Гурина по разным организационным и техническим вопросам, о чем я сам узнал только в конце 1924 г. после обнаружившейся сепаратации²³³ Гурина.

[Сепаратация М.Гурина]

Во время сепаратации Гурина я, как только увидел, что конфликт вышел за пределы партии, сразу же занял антигуриновскую позицию, несмотря на то, что Гурин неоднократно пытался увлечь и меня, играя на национальных струнах, уверяя в конечной победе Троцкого, победе внутрипартийной демократии и т. п. Луцкевич с дипломатическими оговорочками, правда, поддерживал Гурина: надо, дескать, нажимать на "восток", добиваться там национальных уступок, объединения БССР и т. д. Островский тоже поддерживал Гурина, но делал это очень осторожно, стараясь не высказываться по этому вопросу политически. Рака, Метлу и Рогулю Гурин (ученик Рогули) дурил "антваршавскими" аргументами: варшавяки-коммунисты слишком, дескать, зажимают белорусов, нам кривдно. Гурин их убеждал не особенно доверять и мне как "поленофилу". Гурин и Ильинченко постоянно доказывали, что сепаратию поддерживают в Минске Игнатовский и Червяков. Между прочим, Гурин прочел стихотворение

²³¹ "Артур" партыйны псеўданіем **Аранштама Лазара Навумавіча** (1896-1939), дзеяча рэвалюцыйнага руху ў Заходній Беларусі. З 1924 г. на падпольнай работе, сакратар ЦК КПЗБ, член ЦК Кампартыі Польшчы. У лютым 1926 г. арыштаваны. З 1928 г. у выніку аблему палітвязнямі ў СССР сакратар Віцебскага акруговага камітэта КП(б)Б. Незаконнае рэпресіраваны. Рэабілітаваны ў 1956 г.

²³² **Астроўскі Радаслаў Казіміравіч**, нарадзіўся 6 лістапада 1887 г. у фальв. Запольле Слуцкага павета. Беларускі і польскі дзеяч. Скончыў Юр'еўскі юніверсітэт у 1913 г. Працаўнік выкладчыкам у Мінску. Пасля Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. камісар Слуцкага павета, арганізатар і першы дырэктар Слуцкай беларускай гімназіі. З чэрвеня 1917 г. член ЦК БСГ. Дэлегат Першага ўсебеларускага кангрэса ў снежні 1917 г. Удзельнік Слуцкага паўстання. З 1921 г. у Заходній Беларусі. Дырэктар Віленскай беларускай гімназіі ў 1924-1936 гг. Віц-старшыня ЦК БСРГ у 1925-1926 гг., пасля разгрому Грамады займаў палан афільская пазицы. У гады Вялікай Айчыннай вайны супрацоўнічаў з наемецкімі акупацийнымі ўладамі. Са снежня 1943 г. прэзідэнт Беларускай цэнтральнай рады. Адзін з галубных арганізатораў Другога ўсебеларускага кангрэса ў чэрвені 1944 г. Пасля вайны жыў у Германіі, з 1956 г. у ЗША. Памёр 17 кастрычніка 1976 г.

²³³ **Сепаратыя** (лац. secesio — адыходжу). Фракцыя ў ЦК КПЗБ, якая ўтворана ў снежні 1924 г. М.Гурынам (Марозоўскім). Выступала за стварэнне нацыянальнай Камуністычнай партыі Заходній Беларусі, якая не падпрадкоўмалася б ЦК КПЗБ і Кампартыі Польшчы. Ініцыятары і кіраўнікі сепаратыі выключаны з КПЗБ і пазней фізічна знішчаны НКУС СССР (Л.Родзевіч, А.Капуткі і інш.).

"Пасеклі наш край папалам"²³⁴, присланное ему из Минска. Колебание Метлы и Рака поддерживало и то обстоятельство, что сецессия проникла в ряды некоторых партийных организаций (Молодечно, Гродно).

В начале гуриновской сецесии в Белорусском посольском клубе и соприкасающихся национальных кругах и организациях установилось анархическое безвременье: разбилась всякая цельность руководства, заседания Белорусского посольского клуба носили только формальный характер, сплетни и интриги разбивали всякую массовую и организационную работу. Но в течение зимы 1924/25 года под руководством партии мне удалось сплотить группу, образовавшую революционное крыло посольского клуба: Метла, Волошин, Рак и я. Приезд Ульянова в Варшаву имел решающее значение для укрепления этой группы и ликвидации гуриновской провокации. Ульянов, благодаря своим личным качествам, знанию белорусского языка и белорусской политической жизни и, главное, благодаря тому доверию, которое ему оказывала партия и советское правительство, завоевал себе симпатии и полное доверие у представителей белорусского национально-освободительного движения. Хотя Гурин и Илью-ченок всячески настраивали меня против Ульянова как хотя и белоруса, но человека московской ориентации, я все же сразу почувствовал фальшь их разговоров и при первом же свидании с Ульяновым открыто ему обо всем этом рассказал. Ульянову удалось сразу же ликвидировать разные "людские" опасения моих коллег по отношению к польскому партийному руководству, навеянные им провокатором Гуриным и неким "Старым" (ушедшим с Гуриным в сецессию и до известной степени инспирировавшим ее).

[Избиение полицейским на демонстрации в Варшаве]

Летом 1925 г. произошел раскол в белорусском клубе. Левая часть образовала сеймовую фракцию Белорусской крестьянско-рабочей громады. Во время проведения "аграрной реформы" Громада принимала самое деятельное участие в революционном блоке и в сеймовых демонстрациях. При сложившихся в настоящий острый момент обстоятельствах считаю нужным привести и такой сравнительно мелкий факт, о котором в другое время не стоило бы и говорить.

²³⁴ "Пасеклі наш край папалам", назва верша Алеся Дудара, які ў рукапісе распаўсюджваўся сярод творчай інтэлігэнцыі Мінска ў 1928 — пачатку 1929 г. А.Дудар за гэты верш 20 сакавіка 1929 г. быў арыштаваны ДПУ БССР і высланы ў г. Смаленск. Верш надрукаваны ў книзе: Міхнок Уладзімір. Арыштаваць у высылцы: Дакументальны нарыс пра Алея Дудара. Мн., 1996. С. 14-15.

Сейчас же после бурных демонстраций в сейме по поручению партии я выступил в Варшаве на рабочем митинге и демонстрации совместно с депутатом комфракции Койтюком*. Во время демонстрации полицейский ударил меня прикладом в голову, сильно оглушил и разбил кожу так, что пришлось меня отвезти домой и надеть повязку. Этот случай не только не был использован в агитационных целях, но о нем совсем стыдливо замолчали: не надо, дескать, сигнализировать полиции, что "неприкосновенных" депутатов можно избивать.

[Поучительный разговор с Квапинским]

Может быть, я уклоняюсь слишком в сторону, но считаю политически интересным разговор с пэпэсовским депутатом Квапинским*, многолетним каторжником и бывшим председателем орловского совета в 1917 и 1918 гг.

Встретились случайно на пляже. Я со шрамом после снятой повязки.

— А что разбили тебе голову, то ведь могут и убить, — говорит Квапинский.

— Чепуха, голова заживет, а убьют — жить не буду, зато люди вспомнят.

— Куда ты лезешь, человек, — казалось, с неподдельным чувством говорил он, — уверяю тебя: скнишь в тюрьме. Жаль мне только твоей молодой жены. Пропадешь.

— Вот так курьез: в 1918 г. ты меня склонял к большевикам, а теперь отговариваешь.

— Тогда, тогда было совсем другое дело, революция кипела. А теперь разве ты не видишь поражение немецкой революции. Революционная волна спала, и это уже надолго.

— Ну, пускай. Но через лет десять, скажем, опять поднимется и окончательно победит революция.

— Да, через десять лет, конечно. Я тоже так думаю, но тогда и мы будем иначе говорить.

— А не боитесь ли, что тогда с Вами тоже "иначе поговорят".

[Совещание в Цоппоте (Соппоте) летом 1925 года]

Решающее значение для закладки основ под массовое движение имело совещание в Цоппоте²³⁵ в конце лета 1925 г. На нем

²³⁵ Сопотская нарада (канец жніўня 1925 г.), працавала 3 дні ў невялікім курортным гарадку непадалёку ад Гданьск (Польшча). Адсюль і назва нарады. У чэрвені 1925 г. у беларускай нацыянальнай фракцыі польскага сейма адбыўся

присутствовали от партии — Адам²³⁶, Игнатовский, Стефан, Артур, Ульянов, Павел²³⁷, Петъка²³⁸; от национально-освободительного движения — Островский, Шнаркевич²³⁹, Марцинчик²⁴⁰ и я. Луцкевич прислал письмо, в котором как-то "дипломатически" объяснял свое отсутствие, но как именно — не помню. Список участников

раскола. З яе складу выйшлі Б.Таращкевіч, С.Рак-Міхайліўскі, П.Валошын, П.Мятала, стварыўшы асобную фракцыю БСРГ. БСРГ не мела ясной праграмы і статута. Гэта пыттанне было вынесена на нар'аду прадстаўнікоў ЦК КПП і ЦК КПЗБ з кіруючымі актывамі БСРГ. Кіраўніцтва БСРГ на нарадзе прадстаўлялі Б.Таращкевіч, І.Шнаркевич, І.Марцинчик і інш. Ад ЦК КПП выступіў С.А.Мерганс (Стэфан), дэлегатамі ад ЦК КПЗБ былі А.Лараштам (Артур), І.Лагіновіч (Павел), М.Аржэва (Петъка). У якасці прадстаўнікоў ЦК КП(б)Б удзельнічалі А. Славінскі (Адам), У.Ігнатоўскі, А.Ульянаў. На нарадзе амбяркоўваліся праект праграмы БСРГ, узаемадзеянні БСРГ з агульнопольскім рэвалюцыйным рухам, асаўбіца з левай польскай Незалежнай сялянскай партыяй. З дакладамі аб праекце пра праграмы БСРГ выступіў С.Мерганс, які яго напісаў. Пасля ўсебаковага амбэрковання праекта праграмы БСРГ яго канчатковы тэкст было даручана дапрацаўваць Б.Таращкевічу.

²³⁶ **"Адам"**, партыйны псеўданім А.С.Славінскага.

²³⁷ **"Павел"**, партыйны псеўданім І.К.Лагіновіча. **Корчык Павел** (сапр. **Лагіновіч Іосіф Каятанаўіч**), партыйныя і літаратурныя псеўданімы: Корчык Сямён, Сямён, Паўлючонак, Янкоўскі Іосіф, Янушкевіч Іосіф і інш.). Нарадзіўся 14(26) лютага 1891 г. у в. Зашыцьце Слуцкага пав. Мінскай губ. (цяпер Салігорскі раён Мінскай вобл.). Дзеяч рэвалюцыйнага руху ў Заходній Беларусі і Польшчы. У 1907 г. скончыў Слуцкую гарадскую вучылішча. У 1907-1912 гг. настаўнічай на Капыльшчыне. У 1910 г. увайшоў у склад групы прыхільнікаў Беларускай сацыялістычнай грамады (дзеяйчайчала ў Капыљы). У 1912-1917 гг. у царской армії, у першую сусветную вайну на фронце. У сакавіку 1917 г. як старшина садзіцкага камітэта багарэз выбраны дэлегатам на I з'езд садзіцкіх дэпутатаў 12-й арміі. У 1918-1919 гг. камісар мястечка Кругловічы (цяпер в. Вялікі Кругловічы Ганнавіцкага раёна), з лета 1920 г. кіраўнік саўтаса "Старыца" Слуцкага павета. Уздзельнік Слуцкага пастаўства 1920 года, потым быў у лагеры для інтэрніраваных у Польшчы. Пасля вызвалення з маі 1921 да 1922 г. працаўваў у Вільні к архітэктарам у беларускіх першыядычных выданнях, памошнікам сакратара Беларускага выбарчага камітэта ў польскі сейм. Разам з Л. Родзевічам і А. Канчукісм у 1922 г. быў стваральнікам Беларускай рэвалюцыйнай арганізацыі, з 1923 г. рэдактар-выдавец яе органа — газеты "Наш сцяг" ("Вольны сцяг"). У 1922-1923 гг. член Беларускага нацыянальнага камітэта ў Вільні і яго прэзідіума. У ліпені 1923 г. кааптаваны ў склад ЦК КПЗБ. З восені 1924 г. у БССР, працаўваў у Бюро дапамогі КПЗБ пры ЦК КП(б)Б у Мінску. З лютага 1925 г. на падпольнай работе ў Заходній Беларусі. Арганізатар Сопацкай нарады. З восені 1925 г. да лютага 1926 г. палітычны сакратар ЦК КПЗБ. У маі 1928 г. на пасяджэнні ЦК КПП у Берліне арыштаваны наўмецкай паліцыяй і высланы ў СССР. У сакавіку — жніўні 1933 г. кіраваў работай Бюро ЦК КПЗБ у Мінску. Са снежня 1933 г. зноў на падпольнай работе ў Заходній Беларусі. 19 лютага 1936 г. арыштаваны органамі НКУС БССР "як агент польскай палітычнай паліцыі". 25 чэрвеня 1936 г. асуджаны на 5 гадоў ППЛ. Пакаранне адбываў ва Ухтаплялагу (Комі АССР). Паводле рашэння "тройкі" УНКУС Архангельскай вобл. 15 сакавіка 1938 г. "за контррэвалюцыйную агітацыю сірод зняволеных" асуджаны да ВМП, але прысуд па невядомай прычыне не выкананы. У 1938 г. спецыяльным прывезены з лагера ў Мінск. 26 кастрычніка 1939 г. Ваенным трывбуналам Беларускага фронту па аўбінаўчанні ў шпіянях на карысць польскі і германскай разведслужбай прыгавораны да расстрэлу. Памёр 15 красавіка 1940 г. у турме. Рэабілітаваны 31 жніўня 1955 г. Ваенныя камітэты Вярховнага суда СССР.

²³⁸ **"Петъка"**, псеўданім **Аржэвы Мікалая Сям'янавіча**, нарадзіўся 24 лістапада 1902 г. у в. Баруны Ашмянскага пав. Дзеяч рэвалюцыйнага руху ў Заходній Беларусі, гісторык. З 1925 г. на падпольнай работе ў Заходній Беларусі. З 1932 г. у СССР. З 1934 г. узначальваў Краявіскі сакратарыят ЦК КПЗБ. У 1944 г. у Войску Польскім. З 1945 г. у органах грамадскай біспекі ПНР. У 1956-1984 гг. у Інстытуце пісторыі партыі пры ЦК КПП. Аўтар даследаванняў і мемуараў, складальнік дакументальных зборнікаў па гісторыі рэвалюцыйнага руху ў Заходній Беларусі, у т. л. каалектуўнай манаграфіі "Рэвалюцыйныя шляхі Кампартыі Заходній Беларусі (1921-1939 гг.)" (1966, адзін з аўтараў), зборніка ўспамінаў "У суроўых гады падпомы" (1958, адзін з аўтараў і рэдактараў), зборніка дакументаў "Барацьба працоўных Заходній Беларусі за сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне і ўз'яднанне з БССР" (тт. 1-2, 1962-1972, адзін з укладальнікаў і рэдактараў). Аўтар кніг "Рэвалюцыйны рух у Заходній Беларусі ў гады белапольскай акупацыі" (1958), "Стравы і лодыгі КПЗБ: Успаміны" (1983). Памёр 16 ліпеня 1990 г.

²³⁹ **Шнаркевич Іосіф Канстанцінавіч**, нарадзіўся 10 чэрвеня 1886 г. Беларускі грамадска-палітычны дзеяч. Скончыў Маріялдэйскі настаўніцкі інстытут у 1916 г. Настаўнічай на Мінску, Нясвіжы, Вільні. Памёр у Вільні ў 80-я гады.

²⁴⁰ **Марцинчик Іван Міхайлавіч**, нарадзіўся 3 снежня 1901 г. у в. Кубельнікі Гродзенскай пав., цяпер Бераставіцкі раён. Дзеяч нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходній Беларусі. Скончыў Віленскі ўніверсітэт (1927). Адзін з кіраўнікоў Беларускага студэнцкага саюза, рэдактар часопіса "Студэнцкая думка", член прэзідіума Беларускага нацыянальнага камітэта ў Вільні. Уздзельнік Сопацкай нарады, на якой было прынятае рашэнне аб стварэнні Беларускай сялянскай-рабочніцкай грамады (1925). З 1925 г. сакратар, з 1933 г. наамеснік старшыні Галоўнай управы ТБШ. З 1927 г. выкладчык Віленскай беларускай гімназіі, адначасова ўрач кінікі Віленскага ўніверсітэта. Двойчы (1927, 1930) быў арыштаваны польскімі ўладамі, у 1931 г. высланы з Вільні пад нагляд паліцыі, працаўваў урачом у в. Нарайка Гайнайўскага пав. Беластоцкага ваявія, працягваў супрацоўнічаць з ТБШ. У 30-я гады ў друку КП(б)Б і КПЗБ беспадстваў аўбінаўчаны ў супрацоўніцтве з польскімі ўладамі, спрабе звярнуць ТБШ са шляху нацыянальнае а-вызваленчай барацьбай, названы "агентам нацыяналь-фашызму". З 1944 г. галоўны ўрач інфекцыйнай бальніцы ў Гродне. У 1948 г. арыштаваны органамі НКУС, 12 сакавіка 1949 г. прыгавораны да 10 гадоў лагераў і сасланы ў Варкушу, дзе атрымаў дазвол працаўваць урачом. Пасля рэабілітацый ў 1956 г. вярнуўся ў Гродна, працаўваў у абласной бальніцы. Аўтар успамінаў.

совещания со стороны национально-освободительного движения по поручению партии составлял Ульянов со мною. Все предполагаемые участники совещания заранее были известны партии. Но уже в Цоппоте Адам, узнав об участии в совещании Островского, не сразу согласился встретиться с ним. Надо заметить, что и появление "хромоногого черта", как его называл Гурин, вызвало тоже смущение у некоторых из приехавших. Ведь Гурин не одному доказывал, что Минском правит польское засилье во главе со Славинским. Островский сделал даже замечание: смотри, Игнатовского, видно, без нянек не пускают.

Тт. Славинский и Игнатовский сделали доклады о положении Советского Союза вообще, и в частности о хозяйственном и национально-культурном строительстве [в] БССР. Я и прежде не верил гуриновским бредням, но доклад т. Славинского меня убедил окончательно, что мы имеем дело с подлинным революционером-интернационалистом, который, не будучи белорусом, и в Белоруссии чувствует себя дома и работает как дома.

Павел сделал доклад о положении на Западной Белоруссии и о задачах национально-освободительного движения.

Тов. Стефану и мне было поручено составить проект программы Громады. Авторство этого первого проекта принадлежит, главным образом, т. Стефану, но он затерялся, и изданная в 1926 г. программа (собственно общая политическая платформа) была заново составлена мною, хотя я, конечно, пользовался и восстановлением по памяти всего первого проекта.

Кроме обсуждения методов работы и связи национально-освободительного движения с партией, совещание занималось вопросом о ликвидации "правительства" БНР (доклад т. Ульянова).

Несколько дней спустя после цоппотского совещания я встретился случайно в Данциге²⁴¹ с Ал. Цвикиевичем. Он заявил, что считает "историческую" роль бэнээровского правительства законченной, проигранной, что надо ехать в БССР для положительной работы. Выразил полную готовность признать безоговорочно Советское правительство. Тогда же я встретил и Ластовского, приехавшего на свидание с ксендзом Станкевичем. В разговоре со мной он не скрывал своего враждебного отношения к советской власти, как раз по мотивам национального характера. К ликвидации бэнээровского правительства относился как к национальной измене. И я был крайне

²⁴¹ **Данциг**, горад і марскі порт у Польшчы каля ўпадзення Віслы ў Балтыйск ае мора. У 1793 г. захоплены Прусіяй і да 1918 г. знаходзіўся пад германскім панаваннем і называўся Данциг. Паводле Версаельскага мірнага дагавора 28 чэрвеня 1919 г. ператвораны ў "Вольны горад Данциг" пад кірауніцтвам Лігі Нацый. Быў падзелены на два раёны: Гданьск і Сопот, а таксама на тры сельскія раёны. Польша мела законныя права на горад, які забяспечваў свободны выхад да Балтыйскага мора. 1 верасня 1939 г. фашысцкая Германія, напаўшы на Польшчу, захапіла Гданьск. 30 сакавіка 1945 г. вызвалены Савецкай Арміяй.

удивлен, когда год спустя Ластовский был приглашен Минском на так называемую академическую конференцию²⁴², а затем через некоторое время приехал в Минск на постоянное жительство.

В период цюппотского совещания до весны 1926 г. шла, по существу, подготовительная работа: реорганизация громадовской прессы, завоевание, оживление и создание новых организаций культурно-просветительных и хозяйственных — ТБШ, Издательское товарищество²⁴³, Белнацком, Белорусская кооперация, банк с отделом в Пинске и Глубоком, ряд отдельных кооперативов, гимназии в Вильно, Радошковичах, Новогрудке, Клецке.

Белорусские краткосрочные учительские курсы в Радошковичах летом 1926 г. сыграли значительную организационную роль в громадовском движении.

[Деятельность БКРГ]

До этого времени, благодаря ряду причин, в Вильно было такое положение, что Луцкевич был традиционно почти самодержавным редактором газеты, которую он вел в мелкобуржуазном духе. С осени 1926 г. была создана редакционная коллегия, в которую входили: я, Рак, Самойло, затем Семен²⁴⁴. Луцкевич был очень обижен на такую постановку дела, в особенности на "комиссара" Бобровича²⁴⁵. Несколько раз отказывался от работы в газете, но каждый раз все же, даже без особой нашей "просьбы", возвращался. Несмотря на свои большие недочеты, газета приобрела более революционный характер.

²⁴² Акадэміч ная канферэнцыя па рэформе беларускага правапісу і азбуکі, прайдзіла 14—21 лістапада 1926 г. у Мінску. У ёй прыняло ўдзел 69 чалавек, сярод іх вядомыя мовазнаўцы, пісьменнікі, вучоныя, культурныя дзеячы Інбелакульты, БДУ, Масквы, Ленінграда, Кіева, 10 замежных мовазнаўцаў і культурных дзеячай Германіі, Польшчы, Чэхаславакіі, Латвіі. У сярэдзіне 20-х гадоў выявіўся некаторыя недакладнасці існаваўшага правапісу Б.Таращкевіча. Беларускім правапісам у асноўных зайдмайсі Я.Лёсік, які актыўна папулярызаваў правапіс Б.Таращкевіча ў кнігах "Практычная граматыка", "Беларуская мова", дзе яго правапіс пададзены без змен і прыняты для научвания ва ўсіх школах Беларусі. З 1925 г. Я.Лёсік у свае падручнікі ўнёс некаторыя змены і ўдаклэненні. Але многіе ў беларускім правапісе заставалася спрочымі і супіярчайкімі, асабіўна ў напісанні іншамаўнічых слоў. І каб зняці гэтыя і шэраг іншых пытанняў было скліканы акадэмічна канферэнцыя. На ёй выступілі вядомыя мовазнаўцы С.Некрашэвіч, П.Бузук, Я.Лёсік, П.Растаргуеў, літаратуразнаўцы М.Гарэцкі, А.Вазнісенскі, М.Піятуховіч, Ю.Галомбек і іншыя вядомыя вучоныя мовазнаўцы і літаратуразнаўцы.

²⁴³ "Беларуско е издательское товарищество", існавала ў Вільні ў 1913-1915 і 1919-1930 гг. Выдавала творы беларускай літаратуры. Знаходзілася пад ідэйным упрыгожваннем БСТ. Галоўную мету сваёй дзейнасці бачыла ў духоўным адраджэнні беларускага народа.

²⁴⁴ "Сямён", псеўданім Я.Бабровіча.

²⁴⁵ Бабровіч Я. (Іван) Станислав авіч (парт. псеўд. **Борскі Казімір Іванавіч, Сямён, Казік**), нарадзіўся 15 чэрвеня 1902 г. у в. Пафаянова Віленскага пав. Дзеяч рэвалюцыйнага руху ў Заходній Беларусі, публіцыст. З 1926 г. на падпольнай партыйнай работе ў Заходній Беларусі. У снежні 1928 г. арыштаваны польскімі ўладамі і асуджаны на 15 гадоў турмы. З верасня 1932 г. у СССР у выніку абмену палітвязнямі. Працаваў у Камісіі па вывучэнні Заходній Беларусі пры АН БССР. Сафутар (з я. Багданскім) браўшчы "Аб класавай барацьбе ў Заходній Беларусі ў часы Беларускай сялянска-рабочніцкай грамады" (1932). У Каstryчніку 1933 г. арыштаваны ДПУ БССР па справе БНЦ. КДПУ СССР ад 9 студзеня 1934 г. прыгавораны да 10 гадоў ППЛ. Пакаранне адбываў на Далёкім Усходзе. У жніўні 1939 г. Амурскім абласным судом зноў асуджаны на 10 гадоў ППЛ. Памёр 8 студзеня 1943 г. у Северадзвінскім лагеры (Архангельская вобл.). Рэабілітаваны 16 жніўня 1956 г.

Вследствие постоянных отлучек громадовских депутатов из Вильно, Островский вообще не играл роль в громадовской работе, но главным образом работал по линии ТБШ, Белкоопбанка, издательства. Это человек ловкий, способный организатор, но политически ярко беспринципный авантюрист. Его террористические предложения выходили даже за рамки авантюризма. Так, например, в 1925 г. он предлагал так расправиться с Гуриным, что он пригласит его в Данциг и там утопит. А перед самым разгромом Громады неожиданно предложил Ульянову план отравления всех старост — в целях внесения паники на "кресах".

В своей работе на Западной Белоруссии Громада наткнулась на противодействие со стороны НПХ (группа Воевудского). Депутаты этой группы, в особенности Бонн²⁴⁶, крайне ревниво берегли свое влияние на Западной Белоруссии, иногда открыто противодействовали нашей работе. Они доказывали, что, с одной стороны, Громада не имеет и не будет иметь большого влияния в массах, с другой стороны, сами занимались очко-вириателством, заведомо преувеличивая свои успехи перед партией. Такое поведение имело в виду перехватить поддержку партии в ущерб Громаде. Конечно, здесь кроме шкурнических мандатных соображений могло быть и выполнение заданий генштаба или отделения безопасности (охраны) посредством НПХ затормозить белорусское национально-освободительное движение и вместе с тем и деятельность самой НПХ на коренных польских территориях, связать депутатов на белорусских землях весьма существенными для них интересами как мандатный.

Для выяснения этого и целого ряда других организационных вопросов я был вызван в Москву в ноябре 1925 г., где пробыл почти месяц. Пребывание в Москве дало мне, между прочим, возможность еще более правильно оценить перспективы советского строительства вообще, и в частности от самых ответственных товарищей из Минска осведомиться о положении дел на БССР. В Москве состоялось совещание по делу Громады: Адам, Грабя²⁴⁷ (от КПП), Елена²⁴⁸, Ульянов, Павел и еще кто-то — не помню. Относительно НПХ и Громады вопрос был решен таким образом, что партия будет поддерживать ту из организаций, которая в данном месте имеет

²⁴⁶ **Бон Адольф**, нарадзіўся ў 1890 г. у Холмскай губ. Скончыў Варшавскую настаўніцкую семінарыю і Крымскі педагогічны інстытут. У 1916-1918 гг. служыў у царскай армії, затым у Польшчы, працаўшы ў кааперацыі. У 1922 г. абрањы дэпутатам польскага сейма. З 1924 г. уваходзіў у фракцыю Незалежнай сялянскай партыі, пазней — у кааперацыі. Памёр у 1944 г.

²⁴⁷ "Грабя" (Grabia, польск.— граф) псеўданім вядомага дзеяча КПП **Казіміра Ціхоўскага**.

²⁴⁸ "Елена", партыйны псеўданім **Вольф Раманы Даўыдаўны**, нарадзілася 12 снежня 1899 г. у Варшаве. Дзеяч рэвалюцыйнага руху ў Заходній Беларусі. У 1920-1924 гг. у РВС Заходняга фронту і ў калегіі ВЧК-ДПУ. З 1924 г. на падпольнай работе ў Заходній Беларусі: сакратар Віленскага, Беластоцкага і Брэсцкага акруговых камітэтаў КПЗБ, член ЦК КПЗБ. У жніўні 1926 г. арыштавана польскімі ўладамі і зняволена на 6 гадоў турмы. Са жніўня 1933 г. член біро ЦК КПЗБ, яго прадстадукі пры ЦК КП(б)Б. З лістапада 1934 г. да мая 1935 г. і ў 1937 г. кіраўнік Краявога сакратарыята ЦК КПП. Са жніўня 1937 г. у СССР. Расстраляна.

большее влияние в массах. Были обсуждены также прессовый и организационный вопросы.

Перед отъездом из Москвы т. Ульянов и Адам сообщили мне, что я принят в партию, и спросили меня, согласен ли я на то. Я отвечал утвердительно, так как считал себя по убеждению коммунистом.

Очень важное значение в деле дальнейшего развертывания громадовской работы сыграло совещание громадовского актива, проведенное вскоре после моего возвращения из Москвы. На совещании были даны выработанные вместе с партийным руководством организационные указания и был заслушан мой доклад по вопросу о программе.

Горячие прения по аграрному вопросу отражали ярко расслоение и классовую борьбу в деревне. Было принято в основном разработанное мною предложение. Результаты этого совещания, в частности, проект программы, были рассмотрены и окончательно утверждены партийным руководством. Тогда же был принят ряд мер по укреплению партийного руководства в Громаде.

[Поездка в Минск депутатов польского сейма]

В январе 1926 г. в СССР вместе с экскурсией депутатов польского сейма ездили Метла и Яремич, причем побывали и в Минске. Яремич после своего возвращения в разговоре со мной, как бы "между прочим" заметил, что далеко не все белорусы в Минске, даже коммунисты, восхищаются политической линией Громады, моими выступлениями в сейме и якобы излишним расхваливанием "московской" национальной политики в БССР громадовской прессой, что, дескать, надо как раз наоборот, ругать, нажимать, так как в БССР с национальной политикой далеко неблагополучно: с одной стороны, жмут "русотяпы", а с другой — производится под прикрытием интернационализма искусственное ополячивание белорусов-като-ликов. Аграрной политикой большевиков Яремич в общем был "почти" удовлетворен, а о Прищепове²⁴⁹ отзывался как о самом умном и симпатичном из минских коммунистов. Яремич

²⁴⁹ Прышчэпаў Зміцер Флімонавіч, нарадзіўся 21 лістапада 1896 г. у в. Калодніца Аршанскаага пав. Дзяржаўны і грамадскі дзеяч Беларусі. Удзельнік першай сусветнай і грамадзянскай вайнаў. У 1920-1923 гг. старшыня Веліжскага і Аршанскаага павятовых выканкамаў, затым нам. старшыні Віцебскага губыканкама. У 1924-1929 гг. нарком земляробства БССР, потым нам. старшыні Дзяржпланіа БССР. У верасні 1929 г. выключаны з КП(б)Б "за апазыцыйную дзеяльнасць і сістэматычнае скажэнне класавай лініі ў кіраўніцтве замельнічымі органамі..." Арыштаваны 19 ліпеня 1930 г. ДПУ БССР па справе СВБ. Абвінавачваўся ў tym, што дапамагаў кіраўніцтву СВБ "у праавядзенні контргзвалюцыйных мерапрыемстваў". Пастановай КДПУ СССР 18 сакавіка 1931 г. асуджаны да 10 гадоў кандагараў. Адбыў пакаранне на будаўніцтве Беламорска-Балтыйскага канала і ў Паўноччыходагу. У канцы чэрвеня 1937 г. вызвалены. 13 жніўня 1937 г. зноў арыштаваны ў Магадане. У студзені 1939 г. па этапу прыбыў у Мінск. 19-20 лістапада 1939 г. Ваенным трывогаам БВА асуджаны да ВМП. Памёр у турэмнай балыніцы г. Мінска 31 студзеня 1940 г. "ад паралічу сэрца на глебе туберкулезу". Рэзабітаваны па першым прыгаворы Вярховым судом БССР 14 чэрвеня 1988 г., па другім — ВК ВС СССР 11 сакавіка 1958 г.

написал в своем органе клеветническую статью против СССР. Ему в громадовской прессе отвечал Метла, который, как мне казалось, искренне и в теплых тонах изображал бодрящую картину всего виденного и слышанного в СССР, и в частности в БССР. И в Минске он, по-видимому, вел себя так, что с ним нащемы не говорили.

Весной 1926 г. в громадовский посольский клуб вступил депутат Юрий Соболевский сразу после своего освобождения из тюрьмы, где он сидел по обвинению в шпионаже и "диверсии" в пользу СССР.

Мне, как члену партии, было поручено руководство Громадой и всеми легальными организациями национально-освободительного движения. На этой почве я довольно часто встречался с партийным руководством и т. Ульяновым. Кроме громадовской работы, у меня была очень большая чисто партийная нагрузка, главным образом по доставке и распространению партийной литературы, по связи с ПБ в Данциге и т. п. (по доставке литературы и по МОПРу много работали и другие громадовские депутаты). В крае, после ареста Артура, я довольно часто встречался с Робертом²⁵⁰, передававшим мне партийные директивы и установки ЦК КПЗБ. В 1926 г. по поручению партии мне неоднократно приходилось выезжать в Данциг.

[Майский переворот 1926 г. Пилсудского]

Именно я привез из полпредства телеграмму ИККИ относительно майского переворота, где я принимал участие в партийных совещаниях, встречался с членами ПБ КПП и в первую очередь с Павлом (Корчиком). С ним, кроме текущей работы, мы затрагивали вопросы более общего характера, связанные с майским переворотом. О том же я не раз беседовал и с Ульяновым. Вследствие своих бесед с Павлом и Ульяновым, а также под влиянием некоторых речей Ленского²⁵¹, я стал разделять точку зрения намечавшегося меньшинства на перспективы стабилизации капитализма и на характер майского переворота как фашистского, что и высказывал на тех совещаниях, в которых мне приходилось участвовать.

Свой взгляд на характер майского переворота как на фашистскую диктатуру я выразил самостоятельно уже почти что на завтра после захвата власти Пилсудским. В этом смысле я выступил вполне определенно и решительно на совещании с украинскими депутатами

²⁵⁰ "Роберт", партыйны псеўданім **А.М.Розенштайн**

²⁵¹ Лен скі (сапр. **Ляшчынскі**) Юльян (1889-1937), дзеяч польскага і міжнароднага руху. Удзельнік VII (Красавіцкай) канферэнцыі і VI з'езда РСДРП(б). У час Кастрычніцкай рэвалюцыі камісар ВРК, затым камісар па польскіх спраўах. Са снежня 1918 г. у Мінску, адзін з арганізатараў і рэдактараў бальшавіцкай газеты "Молад" на польскай мове. З 1925 г. член Палітбюро ЦК КПП, у 1929-1937 гг. генеральны сакратар КПП. Член Прэзыдiuma Выканкама Камінэрна. Арыштаваны органамі НКУС СССР 20 жніўня 1937 г. Расстряляны. Раёблітаваны ў 1955 г.

на квартире Братина*, где, обрисовав перед ними политическое положение, я обратился с призывом голосовать против Пилсудского.

Такую же оценку майского переворота я дал на заседании представителей революционного блока в сейме (комфракции, Громады, НПХ). Происходило это на квартире Варского²⁵². Присутствовали: Варский, Койтюк, Скрыпа²⁵³, Воевудский, Фидеркевич²⁵⁴, я и еще, кажется, кто-то — не помню. Накануне выборов президента Воевудский заявил, что НПХ-овские депутаты не могут голосовать против Пилсудского, "так как этого не поняли бы наши массы" (помню точно это выражение). Варский ограничился сообщением, что комфракция имеет решение высших партийных инстанций голосовать против Пилсудского, а по Воевудскому и Федоркевичу совсем не ударили. С крайне резкой речью против такого замалчивания выступил покойный Скрыпа. Вслед за ним выступил и я, указывая, что мы имеем дело с фашистским переворотом и что приход Пилсудского к власти знаменует собою ускорение войны против СССР.

Говоря о совещании депутатов революционного блока, надо отметить, что бывали они очень редко, что теоретический уровень большинства его депутатов был невысокий, а над повышением его никто не работал. Правда, депутаты были достаточно нагружены текущей работой, но во всем чувствовалась формально-деляческая атмосфера. В помещение комфракции было как-то стеснительно даже заходить: там всех подавлял суровый и угрюмый, сухой, черствый и вечно молчаливый черный маг с ножницами — Сохацкий. В секретариате комфракции можно было получить любую вырезку по любому вопросу, но не чувствовалось живого революционного духа. Почерпнуть революционную психическую зарядку можно было с Павлом, Робертом и Ульяновым. С ними у меня установились самые хорошие товарищеские и деловые отношения. Однажды бывший депутат комфракции Койтюк сделал относительно Ульянова такое

²⁵² Варскі Адо́льф Ежы (сапр. Варшаўскі-Варскі, 1868-1937), дзяяч польскага рабочага руху, публіцыст. Адзін са стваральнікамі Камуністычнай рабочай партыі Польшчы. У 1919-1929 гг. член ЦК, з 1923 г. член Палітбюро ЦК КПП. З 1928 г. депутат польскага сейма ад кампартыі. Удзельнік 3-6-га кангрэсаў Камінтарна, I з'езда Кампартыі Заходняй Беларусі (апень 1928 г.). У 1929 г. з'ігры-раваў у СССР. Працаўваў у Інстытуце Маркса-Энгельса-Леніна пры ЦК ВКП(б) над гісторыяй польскага рабочага руху. Растрэйліўся 21 жніўня 1937 г. Раблітаваны пасяротна.

²⁵³ Скрыпа Юзаф (1894-1937), камуніст, депутат польскага сейма. У лістападзе 1924 г. перайшоў у камуністычную фракцыю з Украінскай сацыял-дэмакратычнай партыі. 5 снежня 1926 г. у Стара-Бярозаве быў разагнаны павятовы з'езд БСРГ, што атрымала шырокі рэзананс. 10 снежня 1926 г. 26 депутататай Грамады, Беларускага пасольскага клуба, НПХ, Украінскага пасольскага клуба і Камуністычнай партыі Польшчы ўнеслі ў сейм інтэрпелацыю з выпадку пагрому ў Стара-Бярозаве. З рэзкімі прамоўкамі ў польскім сейме выступіў дэпутат С.Балін. Старшынствуючы на пасяджэнні сейма пазбавіў яго слова, але С.Балін дастаў з партфеля акрыўваленія кашулі сялян і кінуў іх на бок члену урада: Ю.Скрыпа на вачах усіх дэпутатаў польскага сейма перанёс акрыўваленія кашулі і паклаў іх перад він-прам'ярам урада Польшчы К.Бартэлем. Эмігрыраваў у СССР. Загінуў у часе рэпресій.

²⁵⁴ Філізкевіч Альфрэд (1886-1972), польскі палітычны дзеяч, кіраўнік сялянскай партыі "Вызвалене", депутат польскага сейма ў 1922-1927 гг. Восеню 1924 г. разам з іншымі депутатамі выйшаў з партыі і стварыў "Незалежную сялянскую партію". У 1928-1943 гг. займаліся лекарскай практикай. Пасля другой светнай вайны на дыпламатычнай работе.

замечание, что слишком уж сильно он держится за Москву, не берет, дескать, примера с Беседовского*, который, хотя и еврей, получше другого украинца. Как я уже указывал, предупреждал относительно "москофильства" Ульянова когда-то и Ильюченок. Об этом я рассказал в свое время самому Ульянову.

[О руководстве БКРГ]

С момента приступления к развертыванию массовой организации сразу стал вопрос о создании аппарата, а в первую очередь главного секретариата БКРГ в Вильно. Приглашенного молодого юриста Зенюка* пришлось удалить как классово чуждого. Кандидатура Бурсевича²⁵⁵ на пост руководителя секретариата появилась таким образом. Соболевский, работавший раньше с полпредством по другой линии, лично известный Ульянову, рекомендовал Бурсевича как своего сотрудника. Ульянов "уступил" Бурсевича нам. Бурсевич на своем посту оказался довольно хорошим организатором, между прочим, благодаря своей способности хорошо запоминать людей и дела. Технически при помощи Рака поставил работу тоже хорошо, что сыграло очень важную роль в массовости самой организации. Но политически оказался очень слабым. Тогда решено было дать ему политического сотрудника в лице Вячеслава Маковского²⁵⁶ (партийного товарища). Бурсевич не имел фальшивой политической амбиции, и работа наладилась очень хорошо как в техническом, так и в политическом отношении.

Стихийный рост Громады поставил вопрос об укреплении партийного руководства. Решено было создать партийную тройку, причем принятые были в партию Метла, Волошин и Островский. Метла тогда не вызывал сомнений со стороны партийного руководства, но сам он был смущен сообщением, что принят в партию: высказывал сомнение, сумеет ли он работать в партии, но, если для дела надо, он готов. Волошин наоборот, уже, пожалуй, год до того сам обращался к партии о приеме его в члены. Тогда были возражения по причине его недостаточной трезвости. Но так как за последнее время

²⁵⁵ **Бурсевич Максім Тара́совіч**, нарадзіўся 9 жніўня 1890 г. у в. Чамяры Слонімскага пав. Гродзенскай губ. Дзеяч нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходній Беларусі. У ліпені 1926 г. кааптаваны ў склад ЦК БСРГ. З'яўляўся сакратаром ЦК БСРГ. У лютым 1927 г. арыштаваны поліскімі ўладамі і асуджаны на 8 гадоў турмы. У 1931 г. па абліену палітняволенымі перасёху у Мінск. Працаваў у Дзяржплана БССР. У жніўні 1933 г. арыштаваны ДПУ БССР па справе БНЦ. Пастановай КАДПУ СССР 9 студзеня 1934 г. асуджаны да ВМП, якая была заменена 10 гадамі ППЛ. Пакаранне адбываў і на Салайк ах і будаўніцтве Беламорска-Балтыйскага канала. 9 кастрычніка 1937 г. "тройкай" УНКУС па Ленінградскай вобл. асуджаны да ВМП. Расстрягнены 3 лістапада 1937 г. Рэабілітаваны па двух прыгаворах КДБ БССР 16 жніўня 1956 г.

²⁵⁶ **Макоўскі Вячаслаў**, член КПЗБ, і амеснік сакратара ЦК БСРГ. У 1928 г. арыштаваны і пасаджаны ў віленскую турму Балоткі, дзе ў хуткі часе захварэў чахоткай. У 1929 г. вызвалены з турмы пад заклад і праз некалькі дзён памёр. На яго пахаванні быў арыштаваны М.І.Гарэцкі.

неподобающих случаев с ним не наблюдалось, то это возражение отпало. Островский сам в течение лета 1926 г. неоднократно ставил вопрос о своем приеме в партию, мотивируя это так: я, мол, и так давно работаю с партией, да и знаю о таких делах, которые не доверяют даже рядовому партийцу, так почему меня не принять. Когда был поставлен вопрос об Островском, я повторил его аргументы. Адам заявил, что эти аргументы ему вовсе не нравятся, и решительно высказался против его приема в партию. Решено было зачислить его в кандидаты, а вскоре он был принят в партию.

Надо сказать, что Островский все-таки принадлежал к громадовскому руководству, играя первую роль в гимназии, в коопбанке и ТБШ, которую в предвидении разгрома Громады, решено было считать "второю линией окопов". Работой же БКРГ он не руководил.

За время роста Громады Луцкевич все более закрывался в своей скорлупе. Писать в газету писал, но предусмотрительно сейчас же убирал рукописи, а взять партийный громадовский билет отказался. (Островский все-таки взял: № 50000.) Вообще Луцкевич с Громадою чувствовал себя вчуже. С момента раз渲ала "Краевого центра" и неудачи Гуриновской сецессии он совсем был выбит из седла, потеряв ту руководящую роль, которую играл со времени еще "Нашай нівы". Луцкевич был обижен на Рака, на Островского, дулся и на меня, несмотря на мою обходительность с ним. Ведь я не только не нуждался в его советах, но сам давал ему решительные, категорические директивы, хотя в самой вежливой форме. У Луцкевича несомненно уже тогда происходила реакция против того советофильского сменовеховского увлечения, через которое он прошел в предыдущие годы, уже тогда начинала кипеть скрытая злоба против большевиков. Выражалась она в неоднократном отказе Луцкевича от работы, но открыто проявиться не могла: не хватало сил выступить против стихийного прибоя громадовских волн, которые увлекали все за собой.

Окинчиц²⁵⁷ был в Громаде человеком совершенно случайным, бывший левый эсер, в период Октябрьской революции работавший в Новгороде на ответственном политическом посту, ушедший затем в частную жизнь, а позже уехавший в Польшу в поисках за "более совершенным демократическим строем". Соболевский неоднократно рекомендовал его как юриста в юрисконсульты при Секретariate

²⁵⁷ Акінчыц Фабіян Іванавіч, нарадзіўся 20 студзеня 1886 г. у в. Акін-чыцы Мінскага пав., цяпер у межах г. Стўбцы. Беларускі грамадска-паільчычны дзеяч. Са жніўня 1926 г. член ЕСРГ, член Галоўнай управы ТБШ. У студзені 1927 г. арыштаваны польскімі ўладамі і асуджаны на 8 гадоў турэмнага зняволення. У 1930 г. тэрмінова вызвалены. З 1939 г. у Берліне кіраўнік беларускага блюз пры Міністэрстве пропаганды Германіі. У лютым 1942 г. прыбыў у Мінск на чале 70 працапаандыстай для арганізацый работы на Беларусі пад лініі Міністэрства пропаганды Германіі. 7 сакавіка 1943 г. забыты партызанамі ў Мінску.

БКРГ, я высказывался против его принятия на работу в Секретариат. Но во время одной из более продолжительных моих отлучек из Вильно он был принят по настоянию Соболевского, при крайней необходимости иметь юридического работника. Окинчиц, хотя занимался тоже и политической работой в Виленской городской организации, но к руководству Громады не принадлежал, равно, как и Соболевский.

Ф.Окинчиц, который на свою руку начал работу в Виленском гарнизоне и оттуда приносил раздутье вести о необычайно сильном революционном брожении среди солдат и в особенности подхорунжих, определенно загибал линию на немедленное вооруженное восстание. Находившийся с ним в близкой связи Соболевский ходил даже к Войкову²⁵⁸ с жалобой на мою "нереволюционность" и со своей стороны предлагал устройство путча, дабы "дать возможность" СССР и Литве (!) вмешаться в польские дела.

[О перспективе БКРГ]

К началу декабря 1926 г. я был в Москве (Данциг, Рига, Витебск, Минск). Тут обсуждался вопрос о перспективах громадовского движения и мерах, которые необходимо принять на случай "ликвидации" Громады. Была принята линия на организацию массового протesta, на создание, укрепление и использование разных организаций национально-освободительного движения в качестве "второй линии окопов". В Москве никто из присутствовавших (Адам, Криницкий²⁵⁹, Игнатовский, Ульянов, Мицкевич²⁶⁰, Колларов²⁶¹, Павел, Роберт и я) не ставил вопроса о непосредственном вооруженном восстании, считая таковое несвоевременным. Но

²⁵⁸ **Войкаў Пётр Лазар авіч** (1888-1927), дзеяч расійскага рэвалюцыйнага руху (з 1903 г.). Адзін з кіраўнікоў барацьбы за савецкую ўладу ў Екацярынбургу. З 1924 г. палітычны прадстаўнік СССР у Польшчы. Забіты рускім белавардзіцайцам.

²⁵⁹ **Крыніцкі Аляксандар Іванавіч**, нарадзіўся 28 жніўня 1894 г. у г. Цвер. Савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч. З ліпеня 1915 г. член Цвярскога камітэта РСДРП(б). У тым жа годзе асуджаны на вечнае пасяленне ў Сібіры. Пасля Лютоўскай рэвалюцыі на партыйнай работе. З верасня 1924 да мая 1927 г. першы сакратар ЦК КП(б)Б. У 1929-1930 гг. сакратар Закаўказскага краікама, з 1934 г. сакратар Саратовскага аблама ВКП(б). Арыштаваны 21 ліпеня 1937 г. НКУС СССР. 28 кастрычніка 1937 г. ВК ВС СССР асуджаны да ВМП. Расстрэляны 30 кастрычніка 1937 г. Рэабілітаваны ВК ВС СССР 17 сакавіка 1956 г.

²⁶⁰ **Міцкевічус-Капускас Вінцас** (сапр. **Міцкевіч Вікенцій**), нарадзіўся 7 красавіка 1880 г. у в. Будзвечай Вілкавішкскага пав. Сувалкайскай губ. Дзеяч міжнароднага рабочага руху, адзін з арганізатораў і кіраўнікоў Кампартыі Літвы. Са снежня 1917 г. камісар Наркампрацы па літоўскіх спраўах. Удзельнічала ў работе Першага ўсебеларускага з'езда Саветаў (люты 1919 г.). Узначальваў першы ўрад Савецкай Літвы. У лютым 1919 г. абраны старшынёй СНК Літоўска-Беларускай ССР. З канца 1921 г. на партыйнай работе ў Маскве. З 1924 г. кандыдат у члены, з 1928 г. член Выканкама Камінтэрна, адзін з заснавальнікаў МОПРа. Як прадстаўнік Камінтэрна ўдзельнічала ў работе Першага з'езда КПЗБ (15 чэрвеня - 15 ліпеня 1928 г.) Памер 17 лютага 1935 г.

²⁶¹ **Калар аў Васіль Пятроў** (1877-1950), дзеяч беларускага і міжнароднага рабочага руху, палітычны і дзяржаўны дзеяч Балгарыі. У 1931-1935 гг. загадчык аддзела ВККІ па работе ў вёсцы, як член Выканкама Камінтэрна прыступіццаў на II з'ездзе КПЗБ (8 мая 1935 г., Сляпянка пад Мінском). У пачатку 30-х гадоў узначальваў Міжнародны аграрны інстытут у Маскве, дзе з канца 1933 г. Б.Тарашкевіч быў загадчыкам аддзела Польшчы і Прибалтыкі.

осенью, перед самым моим выездом в Москву, было маленькое совещание по громадовским делам на квартире Юрка (Иваницкий*, ул. Маршалковская), где один товарищ из "рольного отдела"²⁶² (знаю его в лицо, не помню поэвдонима, кажется, Томаш*) ставил вопрос так, что вооруженное восстание Громады могло бы сыграть в Польше такую роль, какую ленские события сыграли в России: явиться сигналом к подъему революционной волны. А ликвидация Громады была делом ближайшего будущего. Во время моего пребывания в Москве как раз пришли вести о применении правительством Пилсудского открыто фашистских методов подавления революционного движения. Социал-фашистскими пэпэ-эсовскими бандами, шпионами и полицией был разгромлен громадовский съезд в Старо-Березове²⁶³, причем жестоко были избиты депутаты Метла и Волошин. Их эти окровавленные рубашки брошены премьеру Бартелю²⁶⁴ в лицо во время доклада в сейме запроса по этому делу.

[Разгром БКРГ и подготовка к суду над ней]

Из Москвы через Данциг и Варшаву я возвратился в Вильно в последних числах декабря. В Варшаве я заходил в сейм. В помещении комфракции был один Сохацкий. Когда я уже, простившись, брался за ручку дверей, Сохацкий поднялся со своего места и, направляясь ко мне, говорит:

— Послушай, вот Ковецкий передавал через Воевудского, что Громада будет ликвидирована, а вас сейм выдаст.

Мне показалось странным, что Сохацкий чуть не забыл мне сказать такой вещи. То, что сказал Сохацкий, правда, не было для меня большой новостью: "разгром" Громады вытекал из политической обстановки. Правда, теоретически можно видеть и другой вариант разгрома Громады — путем взрыва изнутри. Но практически правительство не могло нащупать еще для этого ни почвы, ни подходящих людей. А громадовская лавина катилась, захватывала новые десятки тысяч масс, катилась к весне и зеленым лесам. Фашизму надо было спешить.

Сведения, передаваемые мне Сохацким, а еще раньше Воевудским о предстоящей якобы выдаче сеймом громадовских депутатов суду,

²⁶² Рольны аддзел (польск.), зямельны, земляробчы аддзел.

²⁶³ Павятовы з'езд БСРГ быў скліканы ў Стара-Берозаве 5 снежня 1926 г. Але паліцыя разагнала яго. Падрабязней гл. спасылку № 231.

²⁶⁴ Бартэль Казімір (1882-1941), польскі дзяржаўны і палітычны дзеяч, матэматык. У 1919-1920 гг. міністр чыгуначнага транспарту, у 1926-1930 гг. прэм'єр польскага ўрада. Дэпутат сейма Польшчы ў 1922-1929 гг. У лістападзе 1929 г. склаў дэпутацкія паўнамоцтвы і спыніў палітычную дзеянасць. У 1913-1941 гг. прафесар Львоўскай палітэхнікі. Арыштаваны гітлерцаўмі і расстраляны.

имели, очевидно, целью усыпить нашу бдительность, дабы захватить нас с материалом, с поличным.

Первая ликвидация и первые аресты произведены были внезапно, без всяких сеймовых церемоний. У арестованных депутатов не нашли никаких компрометирующих документов. Кое-что было у меня, но я успел уничтожить по дороге в тюрьму. На Лукишках я сразу понял всю серьезность положения и что, несмотря на недостаток улик, мы получим большие приговоры. Но, чувствуя за собой массы и партию, не было тяжело сидеть. Из Лукишек через месяц после ареста Метлу, Рака, Волошина, Бурсевича, Окинчица, Головача, Ковша*, Островского, Назарука* и меня перевезли во Вронки, где содержали приблизительно до конца июня в полнейшей изоляции. Потом нам дали общую прогулку. Оставались только депутаты Окинчиц и Островский, Ковша и Назарука освободили. У всех, казалось, был дух непримиримый. На этот счет не было даже разговоров. Окинчиц, правда, уверен был в скором его освобождении. Рак сочинял революционные песни (одна из них стала известной на Западной Белоруссии и по тюрьмам)²⁶⁵. Волошин писал революционные "стихи" и занимался историей. Бурсевич, переживший сильное психическое потрясение, получил нервное расстройство в изоляции, но стал приходить в себя и занимался описанием предлинных воспоминаний из своей жизни. Островский работал над математическими учебниками, а на прогулках в разговорах со мной растекался мечтами о партизанских отрядах, действующих, конечно, на стороне Красной Армии. Он даже разработал проект создания "красного казачества" в приграничной с Польшей полосе. Его ненависть к польской оккупации, казалось, не имела границ. Никаких и намеков не делал на то, чтобы идти на соглашательство. Приезжали к нему несколько раз жена и дочь, но об иных посещениях не было слышно. И вот неожиданно Островского приблизительно в конце сентября увозят на Лукишки в Вильно, якобы, на мировой суд по ничтожному делу об оскорблении Студницкого²⁶⁶. Но этот суд так и не состоялся. Когда во время суда Громады я встретился с Островским, то это был как бы подмененный человек, а правильнее говоря, это и был настоящий Островский.

Но я возвращусь еще к своему пребыванию во Вронках. Попав на Лукишки, я сразу решил заниматься общественными науками и математикой. В первом же письме из тюрьмы к жене я просил

²⁶⁵ Песня С.Рака-Міхайдоўскага, вядома, што С.Рак-Міхайліўскі аўтар музыкі да песні "Зорка Венера" на слова М.Багдановіча.

²⁶⁶ Студнікі Ваплаў (1865-1953), польскі грамадскі дзеяч, публіцыст. У 1915-1918 гг. адзін з заснавальнікаў прагерманскага клуба прыхільнікаў польскай дзяржаўнасці, член часовага Дзяржжаўнага савета. Актыўны прыхільнік супрацоўніцтва Польшчы з Германіяй.

прислать мне "Капитал", но Маркс, как и все книги общественно-политического характера советского издания, были изъяты прокурором из библиотеки во время обыска в моей квартире. "Капитал" удалось мне получить только по истечении двух лет пребывания в тюрьме. Нашу громадовскую группу держали в полной изоляции от политзаков, и пользоваться библиотекой политических мы не могли. Из дома я получил вместо "Капитала" "Экономическое учение К.Маркса" Каутского²⁶⁷ и советовал хоть это прочитать своим товарищам. Прочитали Метла, Головач и Волошин, и с ними мы вели собеседования (во время прогулок) по политэкономии. Кроме того, мы выписывали и главные ежедневные газеты. На основании этого материала велись собеседования на экономические и политические темы. Кроме того, велись занятия по общеобразовательным предметам.

Во время нашего пребывания в полной изоляции во Вронках приехал прокурор апелляционного суда в Вильно, пан Пржилуский*. Вошел ко мне в камеру один без начальника. На его приветствие "добрый день" я ответил тем же, со стула не встал и продолжал молча уплетать капусту. Прокурор спросил, нет ли жалоб и просьб. Я ответил, что требуем снять изоляцию и дать два часа прогулки (давали всего час).

"Видите ли, все это для блага следствия. Но следствие скоро может быть закончено, все зависит, панове, от Вас. И вообще, посмотрим из какого калибра мы будем стрелять по вас".

И ушел. Был и у других, но никаких предложений не делал. Потом в середине лета приезжали следователи, потом в сентябре нам привозили читать все дело, причем, как по всему было видно, никто с судейскими крючками ни в какие политические разговоры не вступал.

Несколько слов о Головаче. Во Вронки ему стал писать Бонн и убеждать присоединиться к его группе против Воевудского и Балина²⁶⁸. Если он это сделает, то, дескать, имеет все шансы на перемены своего положения. Головач спрашивал совета. Я ответил ему, что удивлен даже таким вопросом: если ты, Головач, пойдешь с Бонном, то будем считать тебя не иначе, как предателем. В

²⁶⁷ **Кауцкі Карл** (1854-1938), адзін з лідэроў і тэарэтыкаў сацыял-дэмакратіі і ПІнтэрнацыянала. Каstryчніцкую рэвалюцыю сустрэў варожа.

²⁶⁸ **Балін Станіслаў**, нарадзіўся ў 1897 г. у мяст. Трокі Лідскага пав. Кіраунік польскай сялянскай згодніцкай партыі "Вызвалене". Дэпутат польскага сейма з 1922 г., разам з іншымі дэпутатамі восенню 1924 г. выйшоў з партыі і стварыў "Незалежную сялянскую партыю" — рэвалюцыйную партыю польскіх сялян. Разам з Б.Тарашкевічам як дэпутата польскага сейма С. Балін у верасні 1925 г. прыбыў у Беласток, каб дамагчыся наведваннямі арыштаваных у Беластоку і Петрашах і даведацца пра зверсты і самавольствы ў турмах. Каля ім у гэтым было адмублена, С. Балін і Б.Тарашкевіч выступілі ў друку, дзе выкryвали бясчынствы памішці і беззаконне польскіх улад. 10 снежня 1926 г. як дэпутата сейма ад "Незалежнай сялянской партыі" выступіў з прамовою, дзе расказаў, што пагром у Стара-Бярозаве 5 снежня 1926 г. — справа рук польскіх улад, а паліцыя толькі выканаўла іх распараджэнні. У 1927 г. арыштаваны польскімі ўладамі. Пасля турмы эмігрыраваў у СССР. Арыштаваны ў 1934 г. Загінуў у 1937 г.

последствии я узнал, что Головач из Павяка, куда его перевели осенью 1927 г., посыпал письма деп. Косцялковскому (ныне воевода), в котором божился в своей невинности, вспоминал свои заслуги по выборам в "Вызволени" и т. п. В результате следствие о Головаче было прекращено в 1928 г.

Когда мы сидели во Вронках, нам сообщили, что, несмотря на разгром Громады, массовая работа громадовцев продолжается, что ее ведут дальше под руководством партии Луцкевич, Марцинчик, Власов и другие. Я был рад переменить свое мнение о политическом профиле Луцкевича. Но мы, конечно, относительно его ошибались. Теперь я понимаю, что Луцкевич должен был быть рад разгрому Громады и аресту громадовских депутатов: теперь он получил "бразды правления" в свои руки, чтобы "политическое наследство Громады" переключить в русло национал-фашизма. Несмотря на арест Луцкевича, последовавший осенью 1927 г., надо предполагать, что он уже до того договаривался с некоторыми представителями польского фашизма. На это указывает даже факт его участия на конференции относительно белорусских школ и учебников, созванной виленским куратором сейчас же после разгрома Громады и посещения министром просвещения Виленской белорусской гимназии. О чем была заметка в газетах.

Что касается Островского, то, начиная с половины лета, его жена стала за него "хлопотать" (и на этой почве у нее получился разрыв с моей женой). Островского, вероятно, перевезли в Вильно для переговоров.

Перед самым судом происходила выборная кампания и выставление выборных списков. Моя кандидатура была выставлена на списке, составленном партийным руководством. Я понимал, что список будет аннулирован, но дал согласие на выставление своей кандидатуры. Прокурор мое "согласие", вопреки закону, задержал. Вместе с тем я узнал, что Островский своим особым списком идет по Новогрудскому округу и что его "согласие" прокурор переслал выборной комиссии. Мы сидели в самой строгой изоляции. И вот я получаю записку от самого Островского, в которой он просит меня, чтобы я, пользуясь своим авторитетом, потребовал от "змаганцев" убрать их, якобы, безнадежный список из Новогрудского округа и этим не мешать ему: ведь он, мол, гораздо более сделает в сейме, чем бестолковые "змаганцы". В письме говорилось, что Рак уже такое требование к "змаганцам" выслал. Мне удалось известить Рака, что список Островского антипартийный и Рак передал своей жене уничтожить письмо, что та и сделала. Островский с треском на выборах провалился. Победил список "Змагання". Кто составил этот

список и как появились кандидатуры Гаврилика²⁶⁹, Дворчанина²⁷⁰ и Гречкого²⁷¹, для меня совершенно неизвестно. Надо полагать, что Луцкевич к этому делу не причастен, сидел в тюрьме и симпатизировал списку Островского. Если он переманил кого из них на свою сторону, то сделал это после своего выхода из тюрьмы в 1928 г.

Когда я встретился с Островским на суде, я стал его бранить за список. Он, хитрец, сразу "разоружился": ну, что ж, сделал, мол, глупость. Никаких партийных директив по этому делу я не получал.

Надо сказать, что партийных директив относительно процесса²⁷² я вообще не получал, что было крайне необходимо ввиду сложности обстановки.

[“Процесс — 56”]

Дело в том, что прокуратура в число 56 обвиняемых — понятно вполне преднамеренно — включила целый ряд лиц совершенно сырых и весьма сомнительных с политической точки зрения; актив

²⁶⁹ Гаурылік Язэп (Іосіф) Емельянавіч, нарадзіўся 25 сакавіка 1893 г. у в. Калодчына Вілейскага пав. Віленскай губ. Дзеял рэвалюцыйнага і нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходній Беларусі. У 1928 г. абрани дэпутатам польскага сейма. Адзін са старшыняў дэпутацкай фракцыі "Змаганне". У жніўні 1930 г. арыштаваны польскімі ўладамі "як дзяржаўны злачынца" і прыгавораны да 9,5 гадоў зняволення. У выніку абмену палітвязнямі ў верасні 1932 г. жыў у Мінску. 1 верасня 1933 г. арыштаваны органамі НКУС БССР па справе БНЦ. Пастаравай КАДПУ СССР 9 студзеня 1934 г. асуджаны да ВМП, заменены на 10 гадоў ППЛ. Пакаранне адбываў на Салавецкіх астрахах, на будаўніцтве Беламорска-Балтыйскага канала. 25 лістапада а 1937 г. паводле пастановы "тройкі" УН КУС па Ленінградскай вобл. прыгавораны да ВМП. Расстряляны 8 снежня 1937 г. Рэабілітаваны па першым прыгаворы 18 красавіка 1956 г. Ваенным трывналам ВВА, па другім — 16 жніўня 1956 г. КДБ БССР.

²⁷⁰ Дварчанік Ігнат Сымонавіч, нарадзіўся 6 чэрвеня 1895 г. у в. Погіры Дзяртаўскага раёна Гродзенскай вобл. Беларускі літаратуразнаўц, паэт, публіцыст, грамадскі дзеяч. У 1925 г. скончыў Пражскі ўніверсітэт са ступенню доктара філософіі. З 1912 г. настаўнік. У 1918 г. скаратар культурана-асветніцкага аддзела Беларускага нацыянальнага камісарыяту ў Маскве. У 1919-1920 гг. вёў культурна-асветніцкую работу ў Дзяртаўскім павеце, за што зняволены ўладамі Польшчы ў Беластоцкі канцлагер. У 1921 г. арганізаваў у Даўгіліссе беларускі настаўніцкія курсы, дзе чытаў лекцыі па беларускай мове і літаратуры, стварыў беларускі тэатр, культурна-асветніцкія таварыства беларускай нацыянальності меншасці "Baцькаўшчына", уваходзіў у яго кіраўніцтва. З 1926 г. у Вільні. Выкладаў беларускую літаратуру ў беларускай гімназіі. Выконваў даручэнні Цэнтральнага скратарыята БСРГ. У 1926-1930 гг. уваходзіў у Галоўную управу ТБШ. У 1928 г. выбраны паслом у польскі сейм па спісе рабоча-сялянскага блока. У сваіх выступленнях на польскім сейме, на мітынгах абараняў сацыяльныя і нацыянальныя права народа Заходній Беларусі. У 1928-1930 гг. адзін з арганізатаў, намеснік старшыні рэвалюцыйнадэмакратычнай і нацыянальна-вызваленчай арганізацыі "Змаганне". За сваю рэвалюцыйную дзеяйнасць неаднارозова быў арыштаваны, у 1930 г. засуджаны на 8 гадоў турмы. У выніку абмену палітвязнямі паміж СССР і Польшчай 15 верасня 1932 г. пераехаў на Савецкую Беларусь. Працаўваў у АН БССР у камісіі па вывучэнні Заходній Беларусі. 16 жніўня 1933 г. арыштаваны органамі НКУС Беларусі па справе "Беларускага нацыянальнага цэнтра". Паводле пастановы судовай камісіі АДПУ СССР ад 9 студзеня 1934 г. прыгавораны да ВМП, якая заменена 10 гадамі пазбябленіем волі. Пакаранне адбываў на Салавецкіх астрахах і будаўніцтве Беламорска-Балтыйскага канала. Паводле пастановы "тройкі" НКУС па Ленінградскай вобл. ад 25 лістапада 1937 г. прыгавораны да расстрэлу. Расстряляны 8 снежня 1937 г. Рэабілітаваны па абоўдах прыгаворах 18 красавіка 1956 г. ваенным трывналам ВВА. У г. Дзяртаўве помнік І.С.Дварчаніну, на яго радзіміе ў 8. Погіры мемарыяльная дошка.

²⁷¹ Грэцкі Іван Мікалаевіч, нар. адзіўся ў 1898 г. у м. Косава. Дзеял рэвалюцыйнага і нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходній Беларусі. У 1924-1927 гг. скаратар падпольнага райкама КПЗБ. У 1927 г. арыштаваны польскімі ўладамі і асуджаны да турэмнага зняволення. У сакавіку 1928 г. абрани дэпутатам польскага сейма і ў маі вызвалены з турмы. З'яўміўся членам беларускай дэпутацкай фракцыі "Змаганне". 30 жніўня 1930 г. зноў арыштаваны і прыгавораны да 8 гадоў турэмнага зняволення. Па абмену палітвязнямі паміж Польшчай і СССР у верасні 1932 г. пераехаў у Мінск. У жніўні 1933 г. арыштаваны ДПУ БССР па справе БНЦ, але ў хуткім часе вызвалены. Далейшы лёс неўядомы.

²⁷² "Працэс 56", судова-палітычны працэс, арганізаваны ўладамі Польшчы над дзеячамі БСРГ. Адбыўся 23 лютага - 22 мая 1928 г. у Вільні. Да суда быў прызначаны 56 кіраўнікоў Грамады, у т. л. дэпутаты польскага сейма Б. Тарашкевіч, С. Рак-Міхайлоўскі, П. Валошын, П. Мята, а таксама скаратар ЦК БСРГ М. Бурсевіч і інші. Дэпутатаў засудзілі на 12 гадоў турмы, 34 іншымі падсуднымі да-дзены меншасці тэрміны пакарання, 18 апраўданы. У сакавіку 1929 г. віленскі апеляцыйны суд кару Б. Тарашкевічу і іншым кіраўнікам Грамады змяніў з 12 да 6 гадоў.

громадовский в процессе был сравнительно незначительный, а в верхнем ряду Островский и Луцкевич тихой сапой работали на оправдательный для себя приговор "во что бы то ни стало". Никто из депутатов, конечно, не рассчитывал на оправдание. Мы были почти уверены, что получим по 8 лет по 1 части 102 ст. Но Островский доказывал, что крайне важно, для "блага дела", Луцкевичу, ему, Шнаркевичу и некоторым другим выйти на свободу, а то, дескать, нет людей для работы, а они уже поработают... Значит, не надо "лезти на рожон". Я вое-таки на рожон не лез, являемся, по выражению виленской прессы, "злым духом Громады". Так, однажды возмущенный поведением председателя, я назвал суд ничтожной комедией. Председатель с налитыми от бешенства глазами заорал: "Под арест, в тюрьму, под арест". Когда я повернулся со своего места к выходу, то встретился с полными упрека взглядами Островского, Луцкевича, Шнаркевича и многих других, читал растерянность в лицах сидевших рядом депутатов. Никто не тронулся с места. Но лишь только за мной закрылась дверь, как я услышал движение и шум в зале заседаний, а потом общий крик. Первым выскочил со своего места Язеп Потапчук* (крестьянин Пружанского уезда, партиец) и крикнул: "Протестую против насилия, выведите меня". Председатель ревел от ярости: "Садитесь, молчать". И снова все сидели. Тогда поднялся с протестом Бурсевич и только за Бурсевичем депутаты, за ними вся масса, а за ней и Островский, Луцкевич. Все стали кричать и требовать возвращения меня в зал заседаний. В результате мы победили, и демонстрация подняла у громадовцев дух. Только Луцкевич укоризненно молчал, а Островский заявил: "Вышло прекрасно, но больше не надо, а то даже адвокаты говорят, что Таращевич провоцирует суд". Адвокаты все, за исключением Дурача²⁷³, действительно всемерно старались "вазелинировать" процесс, т. к. после провала Бабича* и целого ряда других свидетелей обвинения приговор должен был быть, по их мнению, очень легким. Эти утверждения адвокатуры Островский и Луцкевич использовали в целях морального разоружения подсудимых.

При таких условиях положение депутатов, а в особенности мое, было не легким. Но все же в основном мы со своей задачей справились, не склоняя перед фашистским судом головы, разоблачая провокаторов, разбивая один за другим все пункты обвинения.

Мое "последнее слово" в печати (в змаганской газете) было до неузнаваемости исковеркано, и — теперь совершенно ясно — с

²⁷³ **Дурач Тэадор** (1883-1943), вядомы польскі адвакат, абараняў на "Працэсе 56" у Вільні дэпутатаў польскага сейма, члену ЦК БСРГ Б. Таращевіча, С. Рака-Міхайлаўскага, П. Валашына, П. Мяту і інш. У 1933-1937 гг. намеснік старшыні Лігі абароны правоў чалавека і грамадзяніна. У сакавіку 1943 г. арыштаваны гітлераўскім гестапа і ў час следства закатав аны.

умышленной целью. Судебный ответ ведь делал тот самый Зенюк, которого заблаговременно удалили из секретариата Громады; моя речь печаталась уже после выхода Островского и Луцкевича из тюрьмы, и они, вероятно, ее редактировали, согласно со своими планами "ликвидации процесса".

Моя речь была лучше напечатанной. Но, несомненно, если бы я более заострил ее политически, если бы поставил как следует все точки над "і", то ее трудно было бы уродовать и фальсифицировать.

По приговору окружного суда я, наравне с другими громадовскими депутатами, был приговорен к 12 годам каторги. В суде мы устроили бурную демонстрацию. В тот же день осужденных развезли по разным тюрьмам. Меня и Метлу увезли в Грудзёндз, где поместили сначала на положении уголовных. Политзаключенных в течение нескольких месяцев нашего пребывания в Грудзёндзе было очень мало, все были разбиты по разным зданиям и вести борьбу было трудно. Но мы вели и кое-что отвоевали. В процессе борьбы мы вызывали два бунта всех заключенных и провели две голодовки. В связи с этим меня судили за оскорбление власти и приговорили к двум месяцам тюрьмы. Между прочим, также за "оскорбление власти" на митинге в Соколке в 1926 г. я и Волошин были приговорены заочно к годичному тюремному заключению белостокским судом в июне 1928 г. Летом и осенью появились слухи в прессе об амнистии для Громады в связи с десятилетием Польши. Но никто из нас не только не вел переговоров в этом направлении, но никто не верил и в амнистию. И вот совершенно неожиданно для меня посетил тюрьму депутат Окулич в порядке частного знакомства: приезжал, дескать, в Данциг, захотелось навестить старого знакомого. После избитых фраз о погоде, здоровье и т.п. говорил, что в некоторых правительственные кругах есть недовольство политикой Мейштовича, что политика разгрома и репрессий вопроса не разрешает, а только обостряет: именно такой эффект и дал разгром Громады. Теперь, — говорит, — мои (Окулича) политические приятели думают, что как раз надо ликвидировать само дело Громады. А как вы думаете?

— Ну, это исключительно ваше дело. Вы затеяли все это дело, вы можете и ликвидировать, но мы то уже просить никак не станем.

— Ну, Вы меня простите, у меня даже и в мыслях не было ничего подобного вам предлагать. Я имею только в виду, что Ваше дело не закончено. Я слышал, что идет речь об освобождении Вас и ваших товарищей до апелляционного суда в нормальном судебном порядке. С точки зрения формальной юридической на дело Громады можно смотреть разно. Но на это дело надо смотреть не с точки зрения юридической или лично-сентиментальной, а с политической. Это ведь

самое главное. Из всех белорусов, пожалуй, все считают именно Вас наибольшим западником. Так вот раньше или позже, я думаю, скорее несколько лет позже, должен произойти решительный исторический розыгрыш между востоком и западом. Позвольте поставить вам вопрос: что выберете — Москву или Варшаву, восток или запад?

— Восток и запад, — ответил я, — не являются для меня политическими категориями. А красная Варшава ведь сама пойдет с красной Москвой. Но извините, пане посол, я считаю для себя невозможным продолжать разговор на такие темы при данных обстоятельствах. До свидания.

Итак, я отказался разговаривать. Отказ был по содержанию и тону вполне определенный.

Однако через недельки две меня снова вызвали в канцелярию. Из-за стола поднялся элегантный господин и отрекомендовался так:

— Я такой-то (фамилии не помню), чиновник особых поручений в виленском воеводстве. По поручению виленского воеводы Рачкевича²⁷⁴ и министра внутренних дел Складковского²⁷⁵ имею Вам задать такой вопрос:

— Можете ли Вы дать заверение относительно своих товарищей или, по крайней мере, относительно себя, что в случае Вашего освобождения до апелляционного суда, Вы не уедете за границу?

— Если Вам удобно и желательно нас освободить, так рискуйте, мы не боимся и освобождения. Но ни за себя, ни тем более за других никакого ручательства не могу дать и чем-нибудь себя связывать политически.

Ни здоровались, ни прощались — разговор был короток.

Конечно, фашизму было очень желательно нас освободить — при условии нашей компрометации перед массами. Но так как почвы для этой предпосылки не нашупали, то нас и не выпустили. Незадолго до апелляционного суда в полуофициальном органе Пилсудского появилась статья известного Стличинского, направленная против Мейштовича. В ней затронуто, между прочим, и дело БКР Громады, причем Стличинский высказался более или менее так: пан Мейштович творил массовые процессы, возбуждающие против Польши общественное мнение за границей и раздражающие меньшинственное население Польши, имея в виду, главным образом, свои семейные интересы, защиту своих имений и имений своих многочис-

²⁷⁴ Рачкевич Уладзіслаў (1885-1947), польскі дзяржаўны дзеяч. Афіцэр царскай арміі, у 1917 г. адзін з арганізатараў Савоа ваеннаслужачых-паякай, старшыня Галубнага польскага ваеннага камітэта. У 1921, 1925-1926 і 1935-1936 гг. міністр унутраных спраў Польшчы. У 1930-1935 гг. маршалак сейма. У 1939-1945 гг. прэзідэнт Польшчы ў лонданскай эміграцыі.

²⁷⁵ Складкоўскі Славаў (1885-1962), польскі дзяржаўны дзеяч. У 1926-1929 і 1930-1931 гг. міністр унутраных спраў, у 1936-1939 гг. прэм'єр-міністр і міністр унутраных спраў Польшчы. У верасні 1939 г. інтэрніраваны ў Румыніі. Пасля вайны жыў у Англіі.

ленных родственников. Статья произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Была она, конечно, результатом борьбы различных фашистских клик, но способствовала изменению приговора по делу Громады. Мейштович ушел в отставку. Апелляция дала депутатам по 6 лет, а многие из осужденных, просидев два с лишним года, вышли на свободу.

Некоторое время спустя, после апелляции суда в Грудзёндз приехал защитник Метлы Абрамович, который и меня тоже вызвал к себе на совещание по поводу кассационной жалобы. Абрамович советовал подать кассационную жалобу, так как положение очень изменилось и есть весьма большие шансы, что нас выпустят до окончательного решения дела, под залог ли или под надзор полиции. На это я заметил, что, вероятно, опять спросят заверений, о чем не может быть даже разговоров, так как никто из нас не станет связывать свою политическую совесть, хотя бы ценою свободы.

Абрамович подчеркнул, что он имеет разговор только в качестве адвоката, а не политика, и как таковой, советует апелляцию. Однако он имел с собою письмо от Луцкевича, содержание которого покрывалось словами Абрамовича.

Так как срок кассационной жалобы еще не истекал, то Метла предложил Абрамовичу, как своему защитнику, воздержаться пока от писания кассационной жалобы, обещая сообщить ему о нашем решении впоследствии.

Было понятно, что нас действительно хотят выпустить из тюрьмы для того, чтобы держать на поводке судов. Поэтому я решил пресечь в корне все судейские ходы, дающие возможность всяким провокационным махинациям, и кассационной жалобы не подавать. С этим согласился и Метла. Таким оказалось и решение партии, привезенное моей женой. Из Грудзёндза через жену я сообщил это решение Раку и Бурсевичу. Кроме того, я написал письмо Островскому, в котором высказывался против его политического поведения и против всяких стараний относительно нашего освобождения. Копию этого письма переслал нелегально на свободу, и оно было напечатано и распространено на Западной Белоруссии.

Обо всех имевшихся у меня посещениях я сейчас же рассказывал товарищам и свое временно передавал на свободу. Между прочим, детально рассказывал обо всем Дурачу, который был прислан партией ко мне в мае 1929 г. по моей просьбе для установления связи. То же сделал и после выхода из тюрьмы в 1930 г.

[Лукишки]

В конце лета 1929 г. я был перевезен из Грудзёндза в Вильно на Лукишки на суд по делу за речь, произнесенную мною в 1926 г. в Вильно на митинге, окончившемся уличной демонстрацией. Суд был отложен по формальным причинам. Второй раз дело слушалось в начале января 1930 г., но дело было по предложению Дурача прекращено, так как о нем уже была речь во время процесса Громады. На Лукишках меня допрашивал прокурор, подлинно ли мое письмо, распространяемое депутатами "Змагання" и направленное против Островского. Я ответил, конечно, что подлинно, о чем прокурор составил соответствующий протокол.

Во время моего пребывания на Лукишках, я, наконец, получил весь "Капитал" Маркса (в советском издании), "Развитие капитализма в России" Ленина и "Финансовый капитал" Гильфердинга²⁷⁶.

Проработав эти вещи — во взаимной связи, почти одновременно, я почувствовал себя сразу куда сильней на ногах. На Лукишках меня держали в изоляции. Когда же после суда я и коммуна потребовали присоединения меня к политзаключенным, то через пару дней меня вывезли обратно в Грудзёндз. Сюда было привезено несколько новых транспортов политзаключенных. Теперь я впервые попал в большую организованную коммуну, в среду таких хороших и хорошо политически подкованных товарищ, как Зандер²⁷⁷, Гольдштейн (Тадек)²⁷⁸, Ивановский* и др. и сразу включился в политическую и культурно-просветительскую работу, был старостой и т. п. Эта коммуна воодушевляла людей революционным энтузиазмом.

[Освобождение из тюрьмы]

Когда 28 апреля меня выселяли из тюрьмы, я в письменной форме и устно протестовал против провокационного освобождения и при шумной демонстрации политзаключенных вышел с революционными лозунгами на устах.

Приехав назавтра в Варшаву, я виделся с т. Бровковичем²⁷⁹, которому рассказал все перипетии моего суда и освобождения. После

²⁷⁶ Гильфердинг Рудольф (1877-1941), адзін з лідэраў аўстрыйскай і германскай сацыял-дэмакратыі і ПІІ Інтэрнацыянала. Варожа адносіцца да Савецкай Расіі і дыктатуры праletарыяту. У 1923 і 1928-1929 гг. міністр фінансаў Германіі. Пасля заходу ўлады ў Германіі фашистамі эміграваў у Францыю. Пазней быў выданы гітлераўцам і пасаджаны ў турму, дзе і памёр.

²⁷⁷ Зандэр Н. (Пасекі), адзін з арганізатораў камсомола Заходняй Беларусі. У чэрвені 1921 г. арыштаваны Віленскім акруговым судом і ў 1922 г. прыгавораны да пажыццёвага турмнага зняволення. У выніку абмену палітвязнямі ў 1923 г. выехаў у СССР. 18 мая 1935 г. як прадстаўнік МОПРа прымай удзел у II з'ездзе КПЗБ, які праходзіў у Сяпняны пад Мінскам.

²⁷⁸ Гальдштайн С. (псеўд. Зыгмунт, Тадэх, Карлоўскі), кіруючы дзяяч КПЗБ Гродзенскай акругі. У 1925 г. арыштаваны польскімі ўладамі.

²⁷⁹ Браўковіч Фадэй Аляксееўч, народаўся ў 1894 г. у в. Слабодка Аршанскага пав. Савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч. У 1918-1927 гг. на ваенны, партыйнай і савецкай работе ў Рагачоўскім пав., нарком фінансаў БССР, сакратар Полацкага акруговага камітэта КП(б)Б. З 1927 г. пастаянны прадстаўнік урада БССР пры СНК СССР

приезда в Вильно я немедленно установил связь с депутатами клуба "Змаганне" и сначала через них получал директивы от партии, а как только представилась возможность — сам установил непосредственную связь (Данциг [г.], Спис, Павел, Владек-Кончевский). Месяц с небольшим после моего выхода был освобожден Рак М., еще через месяц Бурсевич, а затем Метла, Окинчиц. Ождалось освобождение и Волошина.

Конечно, партия вполне правильно оценивала политические причины и цели фашистского маневра. Маневр фашистам не удался. Но спрашивается, какие основания и побуждения имели они рассчитывать на удачу. Вот что говорил мне Островский на эту тему. Когда они (т. е. Островский и Луцкевич) вышли из тюрьмы, к ним обратились виленские "демократы" вроде Станкевича и Окулича и т. п. с такими речами:

— Польское общественное мнение до сих пор грубо недооценивало силы и значение белорусского движения. Первым предостережением были выборы в сейм 1922 г. Стихийный же массовый рост Громады и ТБШ, результаты коммунальных выборов доказали всем окончательно, что с белорусским движением надо считаться. Для пользы обеих сторон будет установление известного контакта и сотрудничества, главным образом (так говорит Островский), на почве культурно-просветительной.

На это Луцкевич и Островский, якобы, отвечали, что для них и политически, и морально невозможно никакое сотрудничество с поляками, хотя бы в области культурно-просветительной, пока громадовцы, с которыми они работали, томятся в польских тюрьмах, что необходимо засыпать ту пропасть, какую выкопал Мейштович, что они, Луцкевич и Островский, не считают Таращевича стопроцентным коммунистом, что он только считает себя коммунистом по увлечению умной национальной политикой большевиков, что членом партии не состоит, а по существу, был всегда пламенным белорусом и западником.

Виленская группа руководящих "сенаторов" решила действовать в направлении расчистки пути для "польско-белорусского сближения". Администрация уже успела установить, что жесткий приговор по делу Громады не произвел на массы ожидаемого устрашающего действия, а совсем наоборот.

[Маневр Пилсудского]

у Москве, з 1928 г. саветнік паўпрадства СССР у Варшаве. З 1933 г. дырэктар Белдзяржвъдаўцаўства. У 1936 г. арыштаваны НКУС БССР і асуджаны на 10 гадоў ППЛ. Памёр у лагеры.

Весной 1929 г. Станкевич на приеме у Пилсудского, якобы, коснулся этого вопроса и изложил Пилсудскому взгляды известных виленских кругов на желательность ликвидации дела Громады. А Пилсудский на это:

— Ступайте в задницу... с такими предложениями. Не замарачивайте мне голову, я сам лучше вас знаю это дело Громады. Нельзя. Пусть сидят.

После этого, конечно, никто не смел затронуть это дело. Только весной 1930 г. в разговоре с Головкой²⁸⁰ о предстоящих выборах Пилсудский, якобы, сам сказал, что освобождение громадовцев к выборам можно использовать, но нельзя выпускать всех сразу, а обязательно по одному, дабы защемить хвост до самых выборов.

Так мне рассказывал Островский, якобы со слов Т.Голувки, который посетил его в конце июня и говорил о предстоящих выборах в сейм. Но, несомненно, очень важную роль в деле нашего досрочного освобождения сыграло предательство самих Островского и Луцкевича и переход их в национальный лагерь. Могли думать, что если мы и не последуем за Островским и Луцкевичем, то, по крайней мере, будем сидеть тихо.

После своего выхода из тюрьмы я по поручению партии принимал некоторое участие в работе "Змагання". Были это для меня люди новые. Из них я знал ранее только Гаврилика и Дворчанина и то очень мало. Работа змаганцев была такая: с одной стороны, они самоответственно выступали перед массами, подвергая свою жизнь постоянной опасности (почти у всех разбиты головы), с другой стороны, организационной, как-то не клеилось. Правда, объективные условия были очень тяжелые, но им не хватало и достаточного умения и, главное, внутренней спайки. У них царила вечная склоки и подкалывание друг друга, чего в Громаде не бывало.

Мне казалось тогда, что главной причиной является отсутствие у них авторитетного руководителя. Могла, конечно, быть и подрывная провокационная работа. Но конкретных доказательств и фактов не было. Правда, Островский меня предупреждал относительно доктора Марцинчика, о провокационной роли которого известно ему от какого-то преподавателя польского языка Вислоуха²⁸¹, и что вообще клуб "Змаганне" "смердит". И хотя нельзя было не относиться критически к тому, что говорил Островский, но я настоял на отстранении Марцинчика от участия в заседаниях клуба "Змаганне".

²⁸⁰ Галоўка Т., начальнік ваенна агадзела МЗС Польшчы, т. зв. "спецъяліст" па нацыянальных спраўах, начальнік усходняга агадзела Міністэрства замежных спраў Польшчы.

²⁸¹ Біславух Ігнацы Балтаслав Людвігавіч, нарадзіўся 10 лістапада 1855 г. у маёнт. Сохі Кобрынскага пав. Гродзенскай губ. Польскі грамадскі дзеяч, публіцыст. У 1922-1928 гг. дэпутат польскага сената. Памёр 13 верасня 1937 г.

Странно было даже само участие Марцинчика в этих заседаниях: ведь он никакой активной роли не играл. Марцинчик был ближайшим другом Дворчанина, как мне говорили другие депутаты. Про Марцинчика я докладывал партии. Для связи с местной партийной организацией в заседаниях клуба принял участие Ю.Муха*. Про его сестру тоже ходили нехорошие слухи. Я потребовал от него прервать всякую политическую связь с сестрой и отослать ее в деревню, но во время выборов она, к моему удивлению, была прислана Веремеей²⁸² ко мне в Данциг.

Установка руководства относительно моей работы менялась несколько раз: сначала на работу в Вильно, потом на выезд в БССР, потом на работу в Вильно по линии использования легальных возможностей, в конце — на выезд в Данциг и Берлин для работы по руководству национально-освободительным движением. В связи с этим менялись и директивы относительно моего публичного выступления в массах, имеющего выяснить вопрос нашего освобождения. В начале августа в Берлине с Мотелем²⁸³ и Шлемкой²⁸⁴ мы установили текст интервью, какое я должен был дать в прессу. Но интервью я не успел дать, как предполагалось сельробовской прессе во Львове, т. к. меня спешно вызвали в Москву, где сообщили о раскрытии организации нацдемов²⁸⁵. Об аресте Янки Купалы²⁸⁶ была

²⁸² **Верам ей-Пабядзінскі Мікалай Сцяпанавіч**, нар адзіўся ў в. Кавальцы Віленскай губ. (цяпер Маладзечанскі р-н) у 1898 г. Удзельнік рэвалюцыйнага і нацыянальнага вызваленчага руху ў Захоўнай Беларусі. З 1922 г. член БРА, з 1923 г. член КПЗБ. Пасля сканчэння ў 1929 г. Пражскай электрэгічнай інстытутыта вярнуўся ў Захоўнную Беларусь. Вёў рэвалюцыйную работу. З 1930 г. у Мінску, затым у польскай секцыі Камінтэрна ў Маскве. 18 жніўня 1933 г. арыштаваны ДПУ БССР па справе БНІ і пастановай КАДПУ СССР высланы ў г. Арцёміёўск Хабароўскага краю. Загінуў у лагеры з лістапада 1939 г. Рэблітаваны ў 1956 г.

²⁸³ **"Моталь"**, партыйны псевданім М. Бінчыкава. **Бінчыкай Моталь Абелевіч**, нар адзіўся 25 сакавіка 1896 г. у г. Краславе, Латвія. Дзеяч рэвалюцыйнага руху ў Захоўнай Беларусі. У рэвалюцыйным руху з 1912 г. З 1919 г. у Чырвонай Арміі, намеснік начальніка палітадзеля 17-й дывізіі на Захоўнім фронце. З канца 1920 г. намеснік наркома працы БССР. З лістапада 1921 г. на падпольнай работе ў Захоўнай Беларусі: сакратар Беластроўка ага акруговага камітэта КПП. У 1922-1928 гг. зняволены ў турмах Польшчы. У 1928—1935 гг. член Бюро ЦК КПЗБ, кіраўнік Краўзага сакратарыятца ЦК КПЗБ, прадстаўнік ЦК КПЗБ пры ЦК КП(б)Б Беларусі. Дарагат I (1928), II (1935) з'ездаў КПЗБ, VI (1932) з'езда КПП, VII (1935) кантрэса Камінтэрна. Памер 11 лістапада 1935 г.

²⁸⁴ **Шлемка** (сапр. **Мілер Саламон Танхелевіч**), нар адзіўся 22 снежня 1889 г. у міст. Кнышын Гродзенскай губ. Дзеяч рэвалюцыйнага руху ў Захоўнай Беларусі. У 1920 г. узнічальнік Мінскі падпольны камітэт КП(б)Б. З 1921 г. на падпольнай работе ў Захоўнай Беларусі — сакратар Беластроўка ага акруговага камітэта КРПП. З 1923 г. член ЦК, з 1926 г. член бюро ЦК КПЗБ. У 1931-1932 гг. узнічальнік Краўзага сакратарыятца ЦК КПЗБ. З 1934 г. у ЦК КП(б)Б, з 1936 г. загадчык камісіі савецкага кантролю Омскай вобл. У 1937 г. арыштаваны НКУС СССР. Расстраляны 1 верасня 1937 г.

²⁸⁵ **"О раскрытий организации нацдемов"**, маеща на ўвазе справа "Саюза вызвалення Беларусі" (СВБ), сфабрикованая ў пачатку 30-х гадоў ДПУ БССР супраць беларускай нацыянальной інтлайгенцыі, якая абавінавачвалася ў нацыянал-дэмакратызме, контррэвалюцый-най антысавецкай дзеянасці. Гэта першыя буйны палітычныя пазасудовыя пракэсы ў БССР. Вясной-летам 1930 г. было арыштавана 108 дзеячоў навукі і культуры Беларусі. Пастановай КАДПУ СССР ад 18 сакавіка 1931 г. наркамам Эм.Прышчэпаў, наркамасвяты А.Бацкі, намеснік наркамзема А.Адамовіч і П.Лычонак, справа якіх у снежні 1930 г. была выдзелена ў асобнае "празводство", прыгавораны да 10 гадоў кансцлагераў. Астатнія 86 чалавек пастановай КАДПУ СССР ад 10 красавіка 1931 г. асуджаны на розныя тэрміны пакарання: 8 чалавек (Я.Бядрыцкі, П.Жаўрыд, М.Кас-пяровіч, І.Цвікевіч і інш.) на 5 гадоў, П.Бінчюк — на 3 гады ППЛ, астатнія — на 5 гадоў высылкі ў розныя аддаленяя рабоны Савецкага Саюза (А.Гурло асуджаны на 5 гадоў высылкі ўмоўна). У пракэсе следства справа на 18 чалавек была спынена. Усе, хто праходзіў па справе СВБ, зноў арыштаваны ў 1937-1941 гг. за ранейшыя "злачынствы", і большасць з іх расстраляны ці загінулі ў канцлагерах. Некаторыя з "удзельнікаў СВБ" былі арыштаваны ў 1949-1952 гг. трэці раз і асуджаны на вечнае пасяленне ў Сібіры. Усе рэблітаваны ў 1956-1988 гг. за адсутнасцю саставу злачынства.

помещена заметка в польской прессе еще в феврале или марте 1930 г., но это оказалось провокационным измышлением. Еще до своего выезда в Москву я узнал от Гаврилика об аресте Ластовского и некоторых других. Гаврилику сообщил об этом в Варшаве Бровкович. В Москве со мной говорили по этому делу Павел, Владек (Конг)²⁸⁷, Василевич²⁸⁸, Кнорин²⁸⁹ и Традиция²⁹⁰. К делу нацдемов я без всяких колебаний занял вполне определенное отношение и сразу же написал свою декларацию как по поводу моего выхода из тюрьмы, так и по поводу нацдемов. Кнорин, прочитав декларацию, заметил:

— Некоторые формулировки не совсем наши, но для национально-освободительного движения допустимые, так, по существу, хорошо.

[В Москве — 1930 год]

Тут же в Москве было решено, что я из Гданьска буду руководить выборной кампанией на Западной Белоруссии, а затем перееду в Берлин для руководства работой национально-освободительным движением и издания белорусского органа, посвященного этому движению. Точно также в Москве было решено окончательно, что Рак, Метла и Бурсевич уедут в БССР. Для подготовки выборной кампании, для исполнения директивы относительно Рака, Метлы и Бурсевича и для устройства своих личных дел я поехал из Москвы в Вильно. На машинке я напечатал и разослав почтой около 1000 экземпляров своего воззвания к массам на адреса громадовского и змаганского актива. В виде открытого письма печаталось оно и в

²⁸⁶ **Купала Янка** (1882-1942), класік беларускай літаратурны, вялікі піясняр беларускага народа, заснавальнік (разам з Якубам Коласам) сучаснай беларускай літаратурны і літаратурнай мовы, першы народны паэт Беларусі (1925). Б. Таращкевіч пазнаёміўся з Я. Купалам у рэдакцыі газеты "Наша ніва". Часта сустракаўся на кватэры Б. І. Этімах-Шыліпі ў Петраградзе. Я. Купала прасціў Б. Таращкевічу напісаць граматыку роднай мовы. У кастрычніку 1925 г., вяртаючыся з Чхачлавакіі і Германіі, Я. Купала сустракаўся з Б. Таращкевічам. У ліпені ў рэдакцыю газеты "Звязда" 2 красавіка 1931 г. Я. Купала выкладаў рапушты пратэст супроты арышту Б. Таращкевіча. У канцы 1928 г. Я. Купала, Б. Таращкевіч і інш. (усяго 22 члавекі) абраны акадэмікамі БАН.

²⁸⁷ «**Будзэ́к**», «**Конг**», партыйныя псевданімы А. Канчэўскага

²⁸⁸ **Васілевіч Іван Антонавіч**, нарадзіўся 11 верасня 1894 г. у в. Будслаў Вілейскага пав. Дзяржавы і партыйны дзеяч БССР. З лютага 1919 г. намеснік наркома харчавання Літоўска-Беларускай ССР. У 1925 г. нарком гандлю, потым фінансаў БССР. З верасня 1927 г. да кастрычніка 1930 г. друпі сакратар ЦК КП(б)Б, затым у Наркамземе СССР, з 1934 г. загадчык сельгасадзела Даёдкаўскіх днінграў краікам ВКП(б). Арыштаваны 19 чэрвеня 1937 г. упраўленнем НКУС Хабар аўгская краю. 24 лістапада 1937 г. ВК ВС СССР прыгавораны да ВМП. Расстраляны 4 лістапада 1937 г. Рэабілітаваны ВК ВС СССР 25 лютага 1956 г.

²⁸⁹ **Кнорын Вільгельм Георгіевіч**, нарадзіўся 29 жніўня 1890 г. на хутары Ціелі Цэсіскага пав. (Латвія). Савецкі дзяржаўны і партыйны дзеяч, адзін з кіраўнікоў барыбьбы за савецкую ўладу на Беларусі, сакратар Паін очна-Захоўніца абласнога камітэта РКП(б), у 1920-1922 гг. сакратар ЦБ КП(б)Б, у 1927-1928 гг. першы сакратар ЦК КП(б)Б. Працаваў у Выканкаме Камінітэрна ў 1928-1935 гг., намеснікам загадчыка агітпропадздела ЦК ВКП(б). Арыштаваны ў маі 1937 г. НКУС СССР. Абвінавачаны ў тым, што з'яўляўся ўдзельнікам праватаціцкай, антыкамінтэрнаўскай і антысавецкай нацыяналістычнай латышскай арганізацыі і падтрымліваў суязі з замежніцамі разведкі. 28 ліпеня 1938 г. ВК ВС СССР прыгавораны да ВМП. Расстраляны 29 ліпеня 1938 г. у Маскве. Рэабілітаваны ВК ВС СССР 30 лістапада 1955 г.

²⁹⁰ **Будзінскі Станіслаў Янавіч** (псеўд. **Стах, Традыцыя, С. Бяднарскі, Я. Марыянскі**), нарадзіўся 9 верасня 1894 г. у Варшаве. Дзеяч рэвалюцыйнага руху. У ліпені 1928 г. на I з'ездзе КПЗБ абраны членам ЦК. У 1929-1932 гг. член ЦК, у 1930-1932 гг. член Бюро ЦК КП(б)Б. У чэрвені 1937 г. арыштаваны НКУС СССР. Расстраляны 22 жніўня 1937 г. Рэабілітаваны пасмяротна.

месячнике "Nowy Przegłód". Известно, что произвело оно на массы большое ободряющее впечатление.

Первый выборный комитет организовали и работали в нем Рак, Метла и Бурсевич.

Дело в том, что все змаганские депутаты, кроме Гречского, уехавшего за границу, и Веремея, успевшего спрятаться в подполье, были арестованы как раз в день объявления о роспуске сейма. Известие это пришло в Москву во время моего там короткого пребывания.

Рак, Метла и Бурсевич, успев несколько сдвинуть с места выборную работу, приехали ко мне в Данциг, где написали также воззвание к массам, получившее широкое распространение на Западной Белоруссии (проект воззвания писал Рак).

В Вильно выборами непосредственно руководил Веремея, который от меня получал деньги и инструкции, главным образом, через Бокача (приговор по моему делу на 4 года тюрьмы). Выборная кампания, несмотря на раскассирование наших списков, закрытие выборных комитетов и аресты, развернулась довольно широко, хотя крайне неравномерно.

После выборов в декабре я участвовал в качестве представителя Западной Белоруссии на съезде "Европейского крестьянского комитета". Во время своего пребывания в Берлине я был привлечен к участию в совещаниях руководящих органов КПЗБ.

[Новый арест]

В январе 1931 г. я написал новое открытое письмо в ответ Аудкевичу и К°, "заподозрившим", что мое предыдущее письмо является фальсификатом. Это письмо было опубликовано партией уже после моего ареста в Тчеве 5 февраля 1931 г. Об обстоятельствах моего ареста я уже рассказывал подробно целому ряду руководящих товарищей (Славинскому, Рвалю²⁹¹, Скульскому и др.). Здесь ограничусь главным. Про мой выезд знали: Воевудский, Веремея, жена Клетца*, техник КПЗБ (Зелот*, теперь работает в МОПРе), техничка КПЗБ (теперь кунзовка²⁹²), Мотель. Но не исключено, что мог слышать сосед благодаря неосторожному разговору Воевудского. Никаких материалов я не хотел везти с собой и все передал техничке для пересылки в Берлин, как это делал и в предыдущих поездках. Но [в]

²⁹¹ **Рвалъ** (сапр. **Рэйхер, Райхер Густаў**, 1900-1938), дзеяч польскага і міжнароднага рабочага руху. У 1917-1918 гг. у Лодзі, пазней у Маскве. З восені 1920 г. член ЦК Камуністычнай партыі Горнага Шаўблі. У 1921-1923 і 1925-1928 гг. у турме. У 1928 г. па амбену падтвяждзімі трэці раз пераехаў у СССР і працаваў у Выкананчым камітэце Камінтерна. З'яўляўся членам Загранічнага бюро КПЗБ. У 1937 г. прадстаўнік КПП пры ЦК Камуністычнай партыі Іспаніі. У снежні 1937 г. адкліканы ў СССР і арыштаваны ў Ленінградзе. Расстраляны. Рэабілітаваны ў 1956 г.

²⁹² "Кунзовка", слухачка Камуністычнага ўніверсітэта нацыянальных меншасцей Захаду імя Ю.Мархлеўскага — КУНЗЗа.

этот раз все мои рукописи и документы в присутствии Мотеля были мне возвращены. Мне оставалось или везти, или протестовать, что было [бы] более правильно. При аресте я успел уничтожить только партийные адреса в Берлине и дневник приходов и расходов. Выборного отчета и литературного материала я не был в состоянии уничтожить вследствие большого объема и недостаточной сообразительности. Арестовали меня ночью, а рано утром вызвали на допрос. Я отказался от показаний, тогда комендант стал меня страшать: я вам, дескать, устрою такой Брест, что вы свое посольство забудете. На это я ответил парафразой польской пословицы: что вольно воеводе... Полицейский вскипел, но кулаки держал при себе и велел меня отвести обратно в камеру.

Приблизительно в 10-11 часов утра вызвали меня опять. Меня встретил с изысканной вежливостью штатский тип, отрекомендовавший себя чиновником виленского воеводства, как водится, пригласил сесть и вкрадчиво спросил:

— Вы знакомы с виленским воеводой Киртиклисом?²⁹³

— Нет, не знаком.

— Разве? Насколько мне известно, вы знакомы. Дело в том, что виленский воевода хотел бы переговорить с Вами.

— Нет, господин хороший, я с ним не знаком и не хочу знакомиться.

Тем разговор и кончился.

По дороге в Варшаву так говорили немного выпившие шпики:

— Для нас квартира Воевудского — это прекрасное учреждение, откуда мы каждого можем взять на прицел. У него ведь все бывают.

В Варшаве в течение нескольких дней меня держали в дефензиве²⁹⁴ в Ратуше. Во время допроса вошел в комнату советник министерства внутренних дел Бах* (бывший свидетель в процессе Громады), моргнул допрашивавшему меня чиновнику и тот удалился.

Бах говорит мне такие слова:

— Так вы утверждаете, что членом компартии не состоите. Мы, конечно, знаем, что вы делаете, но мы хотели бы знать, кто вы такой. Скажите, как вы относитесь к Коминтерну?

Я решил отшутиться.

— Хорошо, — говорю, отношусь.

— Вы шутите, а ведь именно от этого зависит все ваше дело.

Тогда я решил дать более определенный ответ, чтобы отвязаться от черта.

²⁹³ На самой справе Б. Тарашкевич і С. Кірцікліс быі знаёмы. У 1920-1923 гг. яны належалі да адной масонскай ложкі

²⁹⁴ Дэфензіва, паітычна паліцыя ў даваенай Польшчы.

— К Коминтерну я отношусь положительно.

— Тогда все в порядке вещей. Вы знаете, чего хотите, и знаете, что Вас ожидает.

Потом меня поместили в подвале на Повяке. Через месяц ко мне приехал судебный следователь по особо важным делам Булгак* и прокурор Зданович*. Наговорившись кругом да около, они тоже стали нащупывать почву для разговоров.

Они, дѣ, знают, что выборные воззвания писал не я, а моя подпись только использована. Знаю ли я, что после моего ареста партия выпустила за моей подписью воззвание, весьма тяжелое для меня с точки зрения обвинения. Что, если все эти воззвания действительно не мои, на что есть объективные указания, то дело может принять совершенно другой оборот и пойти по 129 ст. В противном случае, по совокупности всех факторов пойдет даже не по 102, а по 101 ст.

На это я ответил, что некоторые из воззваний я не только сам писал, но собственноручно даже печатал на машинке и рассыпал по почте. Что, кроме того, я написал статью в "Коммунистический Интернационал"²⁹⁵.

— Да, — улыбнулся прокурор, — мы знаем и это. Но мы склонны думать, что ваше поведение может быть связано с событиями в Советской Белоруссии. А вы знаете, кстати, что расстрелян Игнатовский²⁹⁶, Янка Купала покончил самоубийством²⁹⁷, а Рак-Михайловский тоже арестован²⁹⁸. Белорусы в Минске разгромлены. Вы оцените всю серьезность положения с точки зрения уже общественного национального, а не личного характера. С Вами хотят говорить. Вас посетит кто-нибудь из военных, не ниже директора департамента. Они теперь у нас все могут. Или кто-нибудь из наших видных дипломатов. Все устроить можно в полнейшей тайне, не в тюрьме...

Я перебил его решительно:

— Никаких военных и никаких секретных разговоров вообще не принимаю. Прошу мне об этом не говорить.

На прощание прокурор мне бросил от двери:

— А вы знаете — партия объявила вас провокатором, что вы захватили с собой материалы, деньги и уехали в Польшу. Они считают, вероятно, что вы недовольны советской национальной политикой, и хотят вас заблаговременно политически убить.

Я расхохотался.

²⁹⁵ "Коммунистический Интернационал", часопіс, друкаваны орган ВККІ. Выдаваўся ў 1919-1943 гг. на шасці мовах. У ім былі надрукаваны артыкулы Б.Тарашкевіча.

²⁹⁶ "... расстрелян Ігнатовский", скажоная, ілжывая інфармацыя, якая была распаўсюджана а ў Польшчы ў сувязі з самазабойствам У.Ігнатоўскага 4 лютага 1931.

²⁹⁷ "... Янка Купала покончил самоубийством", такія звесткі былі ў польскім друку ў сувязі са спробай Я.Купалы 20 лістапада 1930 г. скончыць жыццё самагубствам пасля "перагавораў у ДПУ".

²⁹⁸ "...Рак-Михайловский тоже арестован", гэтае празарлівае прадбачанне цяжка лагічна растлумачыць.

На следующий день убедившись, что прокурор грубой провокацией промахнулся, судебный следователь старался поправить:

— Вы не принимайте, дескать, к сердцу того, что говорил господин прокурор. Нет, партия вас не объявила провокатором, но многие так говорят, между прочим, арестованные по вашему делу.

— Ну, это все слишком грубая провокация, — ответил я.

И больше уж никто не пробовал меня провоцировать. Сразу же перевезли в Гродненскую тюрьму, где и продержали в строгой изоляции до октября 1932 г.

В Гродно я находился в постоянном контакте с политзаключенными, насколько позволяли условия моей изоляции. Принимал участие во всех тюремных акциях, в том числе в трех голодовках: 7+3+3 дней.

Из Гродненской тюрьмы летом 1931 г. я написал воззвание, направленное против национал-фашистов на Западной Белоруссии (Луцкевича, Островского и других) и против контрреволюционного нацдемовства в БССР.

На этот раз меня не допрашивали даже насчет подлинности этого документа. Мне явно мстили изоляцией, самой сырой и холодной камерой в тюрьме, доведя до серьезной болезни, а главное, нарочно затянули "следствие", чтобы иметь предлог не дать меня на обмен. Акт обвинения мне вручили как раз 15 сентября, в день обмена.

На суд в октябре меня перевезли в Вильно. Перед вывозом на суд меня и всех обвиненных по моему делу (Бокача, Лебедского²⁹⁹, Решетова* и Лобко*) сковали. Мы протестовали и сопротивлялись. Нас поколотили, вывернули и оцарапали руки. Председательствовал Бржозовский* — хитрый иезуит. Судьи, бросая мне под ноги разные скользкие вопросы, старались сбить меня с классово-революционной линии на националистический уклон. Но бросили эти попытки, как только я определенно, решительно и четко заявил, что рабоче-крестьянское правительство объединенной Белоруссии понимаю как диктатуру пролетариата в форме Советов. Тут же на суде я дал решительный отпор Островскому, требовавшему произнести клеветническую речь против БССР и в защиту нацдемов, заклеймив его публично как национал-фашиста и предателя дела трудовых масс за цену защиты мелкобуржуазных и кулацких интересов перед надвигающейся революцией. В общем, считаю, что на этом процессе

²⁹⁹ **Лябенці Франц Ігнатавіч**, служачы. Нарадзіўся ў жніўні 1898 г. у в. Савічы Слонімскага пав. З 1915 г. да лістапада 1916 г. жыў і вучыўся ў Адсе. З лістапада 1916 г. да каstryчніка 1917 г. у царскай арміі, потым у нямецкім палоне да 1919 г. Вярнуўся ў родную вёску. З 1921 г. да ліпеня 1924 г. знаходзіўся ў Чэхаславакіі. У лістападзе 1924 г. прыехаў у Мінск і працаўваў у Наркамземе загадчыкам гаспадаркі. Арыштаваны 4 сакавіка 1927 г. ДПУ БССР "за ўдзел у недзягальным студэнцкім гуртку". Асобай на арадай пры АДПУ СССР 23 верасня 1927 г. сасланы на 3 гады ў г. Уральск. Пасля адбыцця тэрміну ссылкі пераехаў разам з М. Пашковічам у г. Смалянск. Ізноў арыштаваны ў ліпені 1930 г. Смалянскім ДПУ па справе СВВ, але ў хуткім часе вызвалены. Далейшы лёс невядомы. Раэблітаваны 22 мая 1992 г. у адпаведнасці з пастановай Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь ад 6 чэрвеня 1991 г. "Аб парадку раэблітацыі ахвяр палітычных рэпресій 20-80-х гадоў у Рэспубліцы Беларусь".

я держал себя прямо и правильно. Приговором окружного суда я получил 8 лет тюремы, высшую меру наказания по 1 ч. 102 ст. (старого царского кодекса 1903 г.).

Решение окружного суда было обжаловано как с моей стороны, так и со стороны прокурора. Но апелляционный суд утвердил решение окружного, не давая мне совсем говорить.

На Лукишках я принимал, конечно, участие во всех акциях: бойкот, прогулки, голодовка.

Из Лукишек я был перевезен в Гродно, по режиму в одну из самых жестоких фашистских тюрем. Тут единственный из заключенных, я не дал себя переодеть в арестантское платье. После месячного пребывания в Гродно был перевезен в Плоцк. В Плоцке тоже не понравился, и меня через неделю переслали в Короново, где впервые после 2 лет и 4 месяцев абсолютной изоляции я попал в общую камеру, к товарищам, включился сразу в культурно-просветительную и политическую работу и был привлечен в руководство коммуны.

Из Короново меня в половине августа перевезли на Мокотов в Варшаве в разгар острой борьбы с фашистским режимом, в которой я принял деятельное участие.

5 сентября меня обменяло советское правительство. В общей сложности просидел 5 лет и 10 месяцев.

[Размышления над жизнью и деятельностью]

Я рассказал конкретно свой индивидуальный путь из национального движения в коммунистическую партию, путь долгий, мучительный. Но мои увлечения, мои искания и блуждания, моя борьба на найденном мною революционном пути — это как по времени, так и по содержанию значительный отрывок из истории белорусского революционного движения.

Будучи выходцем из национального движения, считаю нужным высказать свой взгляд на его классовое содержание и развитие. Белорусское национальное движение по существу своему и в общем является движением буржуазным. В белорусских условиях, при крайней слабости — отнюдь не отсутствии — белорусской буржуазии, особенно выдающуюся роль играют в нем мелкобуржуазные крестьянские элементы. На почве классового расслоения деревни происходит и соответствующий раскол национального движения.

Если взять белорусское национальное движение на протяжении 30 последних лет, то видим в нем отдельные элементы, смыкающиеся с пролетарским революционным движением и в результате сливающиеся в русло пролетарской революции, видим затем мощное националь-

но-освободительное движение под руководством коммунистической партии, но, с другой стороны, видим все более резкое оформление буржуазных элементов этого движения, перерастающих в националфашизм на Западной Белоруссии и контрреволюционное нацдемовство в БССР.

Целью буржуазно-национального движения является создание обособленного государства и обособленной национальной культуры на почве утверждения капиталистического строя. Так как белорусское национальное движение является преимущественно крестьянским движением, то утверждение капиталистических отношений в сельском хозяйстве, ставка на перерождение середняка в кулака, а кулака в белорусского "своего" помещика, словом, проблема деревни является краеугольным камнем всей политики белорусских буржуазных националистов.

Если взять "Нашу ніву", то наряду с "Песнямі жальбы" против гнета национально-чуждого белорусу помещика мы видим вполне определенную поддержку столыпинской политики насаждения кулачества. Если столыпинская аграрная политика и не удовлетворяла полностью националистов нашенивского толка, то только потому, что она оставляла целыми польских и русских помещиков. Всю землю от помещиков без выкупа белорусским крестьянам в частную собственность — вот полная двуличенная формула аграрной программы белорусских националистов. Первая часть этой формулы объективно революционная, и поскольку пролетарская революция ее осуществляла как одну из задач буржуазно-демократической революции, поскольку и белорусские националисты могли маскироваться и плыть по ее течению в надежде на кулацко-капиталистическое перерождение деревни. Но когда строящая социализм не в шутку пролетарская революция стала со всей очевидностью в непримиримое противоречие со вторым членом указанной буржуазно-националистической формулы, когда на подступах к построению социалистического бесклассового общества пролетарская власть железной метлой стала выметать и ликвидировать кулачество как класс, буржуазные националисты заняли определенно контрреволюционные и интервенционистские позиции.

Белорусские националисты считали частную собственность на землю собственностью национального характера белорусского народа в противопоставлении к общине, характерной, якобы, национальной чертой великорусса. В этом понимании коммуна является как бы той же великорусской общиной, чуждой, следовательно, белорусам, украинцам, которые по форме своей аграрной структуры принадлежат к западным народам.

Восток начинается там, где кончается частное индивидуальное владение землей, а это совпадает как раз с этнографическими границами Белоруссии и Украины, — заявлял в 1920 г. в Минске Ивановский французскому "социалисту" Ренодэлю³⁰⁰, который вполне согласился с таким "глубокомысленным" определением "запада" и "востока".

В результате Октябрьской революции помещичий класс был ликвидирован, а крестьянство землю получило. Белорусские националисты не могли не отнестись благожелательно к такому выполнению пролетарской революцией буржуазно-демократических задач. Но вместе с тем существовавшие в течение ряда лет в БССР земельные коммуны и коллективы до бешенства раздражали белорусских националистов, нередко с партбилетом в кармане. Так, Гурин еще до формальной септицы с ненавистью говорил о "фабриках хлеба". Но Гурин не был одинок в этом отношении.

Однако эти хотя и так немногочисленные "фабрики хлеба" были ликвидированы, и прищеповская хуторская земельная политика восторжествовала, проводя — по ироническому выражению Власова — ту столыпинскую хуторскую реформу в течение 2 лет, какой царское правительство не сумело бы провести в течение 20 лет. На почве установившихся частновла-дельческих форм землепользования деревенская экономика стала быстро перерождаться в капиталистическом направлении, а лозунг "обогащайтесь" явился красноречивым выражением этого процесса.

Постановка земельного вопроса в "прищеповский" период вполне удовлетворяла Луцкевича, Островского, Яремича и ксендза Станкевича.

Но вот, овладев командными высотами хозяйственной жизни, закончив восстановительный период, большевистская партия во главе пролетариата, бедняцких и середняцких крестьянских масс, на основе сталинской генеральной линии идет в бой за строительство социализма в СССР. Пятилетка. Коллективизация. Частновладельческим, капиталистическим, кулаческим элементам в деревне наносится удар, окончательно решающий вопрос — кто кого — в пользу социализма. Но кулачество еще окончательно не ликвидировано как класс, и идеологически его возглавляющие нацидемы и национал-фашисты ставят ставку на контрреволюцию при помощи интервенции. Это единственno, что им осталось.

³⁰⁰ Рэнадэль П'ер (1871-1935), французскі сацыяліст, дзеяч французскага рабочага руху. Варожа адносіўся да камунізму і СССР, выступаў за ўздел сацыялістаў у буржуазным урадзе. З 1933 г. адзін са стваральнікаў Сацыялістъчнай партыі Францыі — Саюза Жана Жарэса.

В связи с вышеуказанным надо понимать измену белорусскому национально-освободительному движению Луцкевича, Островского, Окинчица и других. Их измена неразрывно связана с тем, что с национально-освободительным движением, идущим под руководством компартии, они шли лишь с той целью, чтобы его использовать для своих буржуазно-националистических целей — в полном соответствии с тем, что делали их родные братья нацдемы в БССР.

После обмена тт. Славинский и Стах сообщили мне об аресте Рак-Михайловского, Бурсевича и Метлы. Теперь я знаю о целом ряде других арестов лиц, имевших такое или иное отношение к белорусскому национально-освободительному движению. Следственного материала я не знаю и не имею возможности занять окончательно ту или иную позицию по отношению к каждому из арестованных в отдельности. Но для меня это не является в данный момент существенно важным. Существенно важной является общая политическая точка зрения на это дело.

Безусловно, было бы неправильно думать, что разгром нацдемовской организации в 1930 г. вырвал с корнем нацдемовскую контрреволюцию. На почве трудностей социалистического строительства, на почве неоконченной еще ликвидации кулачества как класса и обострения классовой борьбы в условиях усиленной подготовки империалистической интервенции с естественной необходимостью активизируются контрреволюционные кулаческие нацдемовские группы. Враждебные советской власти настроения и разговоры переходят во вредительское поведение и кристаллизируются в контрреволюционные организации, на данном историческом этапе с неизбежностью смыкающиеся и переплетающиеся с провокационной разведочной и подрывной работой подготавливающих почву для интервенции агентов империалистических разведок.

При таких условиях, в особенности после раскрытия целого ряда почти невероятных провокаций, исходя из соображений, что не только Украина, но, совершенно естественно, и Белоруссия лежит на первом плане готовящегося похода интервентов против СССР, считаю вполне правильным и необходимым видеть на настоящем историческом этапе на Украине и Белоруссии главную опасность в местном украинском и белорусском национализме, хотя в масштабе всего СССР таковой главной опасностью не перестал быть великодержавный русский шовинизм, наскоком которого на национальную ленинскую политику большевистская партия, руководимая железной волей и пролетарским гением тов. Сталиным, даст тоже надлежащий отпор.

Считаю, что моим революционным долгом является борьба с белорусскими контрреволюционными и интервенционистским нацидемовством и национал-фашизмом.

*Б. Таращевич
15 декабря 1933 года
Москва*

ПАСЛЯСЛОЎЕ ДА АЎТАБІЯГРАФІІ

Неабходныя ўдакладненні і тлумачэнні

У часопісе "Маладосць"³⁰¹ (1992, № 6) апублікованы матэрыял У.М.Міхнюка "Захоўца вечна: справа 20951-С", у якім расказваецца пра "Саюз вызвалення Беларусі"³⁰² — сфабрикованую ДПУ БССР справу, паводле якой у сакавіку — красавіку 1931 г. рэпрэсіраваны 90 дзеячаў беларускай нацыянальной інтэлігенцыі. У заўвагах пададзены біяграфічныя звесткі пра дзеячаў беларускага нацыянальна-дэмакратычнага і дзяржаўнага адраджэння, у тым ліку і Браніслава Тарашкевіча. У прыватнасці, там гаворыцца, што ён быў арыштаваны 5 мая 1937 г. у Маскве, 5 студзеня 1938 г. асуджаны камісіяй НКУС СССР і прокурорам СССР ("двойкай") да вышэйшай меры пакарання (ВМП) і расстраляны 29 лістапада 1938 г. у Маскве.

Аднак апошніе не адпавядае сапраўднасці. Так, ён быў расстраляны ў той жа дзень, але не ў Маскве, а ў Мінску. Новыя дакументы, знайдзеныя ў архіве КДБ Рэспублікі Беларусь, прападаюць свято на апошнія месяцы і дні жыцця і акаличнасці смерці Б.Тарашкевіча.

Вельмі шкада, што следчая справа Б.Тарашкевіча 1937-1938 гг. страчана I спецаддзелам НКУС БССР у ліку іншых дакументаў і матэрыялаў у 1941 г. у самым пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Гэта версія следчых КДБ³⁰³ СССР і БССР, якія прыклалі шмат намаганняў для пошуку справы ў 1955-1957 гг. у сувязі з рэабілітацыяй Б.Тарашкевіча. Аднак дакладна вядома, што ў прыродзе яна існавала. Не магла ж не існаваць: быў чалавек — была і справа.

³⁰¹ "Маладосць", штотысячны літаратурна-мастацкі і грамадска-палітычны ілюстраваны часопіс. Выдаецца ў Мінску на беларускай мове з красавіка 1953 г. Друкую творы беларускіх пісьменнікаў, публіцыстычныя і літаратуразнавчыя артыкулы, рэцензіі, матэрыялы на навуковыя, грамадска-палітычныя, гістарычныя темы, фотарепартажы, нарысы пра дзеячаў навукі, культуры, літаратуры і мастацтва, спартсменаў, пераклады з літаратуры блізкага і далёкага замежжа.

³⁰² "Саюз вызваленія Беларусі" (СВБ), назва арганізацыі, прыдуманай следчымі ў кабінетах ДПУ БССР для ўзбуджэння крымінальнай справы і правядзення палітычных працэсаў па баразбе з іншадумствам нацыянальной інтэлігенцыі ў 1930-1931 гг. Першы масавы палітычны працэс на Беларусі. Кірауніком СВБ быў называны В.Ю.Ластоўскі. У склад цэнтра СВБ зацічаны С.М.Некрашэвіч, Я.Ю.Лесік, І.Краскоўскі, А.А.Смоўч, П.В.Трамповіч, А.І.Цві-кевіч, Я.Купала, Я.Колас і інш. Ачылася, што СВБ узнік з "Саюза адраджэння Беларусі" (быльш падрабізна гла. спасылку 263).

³⁰³ Камітэт дзяржжаўнай бяспекі БССР (КДБ БССР), да жніўня 1978 г. КДБ пры СМ БССР, дзяржжаўны інстытут, які спалучаў у сваіх дзейнасці функцыі спецслужбы і прааваахоўчага органа. Утвораны Указам Прэзідзіума ВС БССР ад 19 мая 1954 г. на базе ўпраўлення, аддзелу і інш. арганізацыйных структур МУС БССР (гэтыя структуры ў свой час складалі МДБ БССР). Уваходзячы фармальна ў структуру выкананчай улады БССР, КДБ БССР фактычна стаў элементам сістэмы органаў КДБ СССР. КДБ СССР быў адной з буйнейшых і эфектыўней дзеючых спецслужб свету. КДБ БССР дзеяйчала на заходніх рубяжах СССР (блізкасць да НАТО, дыслакацыя на тэрыторыі Беларусі малгунай ваеннын групуйкі Узброенных Сіл СССР і інш.). У канцы 80-х гадоў у кантэксте пераўтварэнняў у СССР адбываліся змены і ў органах КДБ: ліквідаваны падраздзяленні па баразбе з "ідэалагічнай дыверсіяй", шэраг інш. арганізацыйных структур, скроочана колькасць кіруючага складу. Паводле распоряжэння ВС БССР ад 25 жніўня 1991 г. КДБ БССР пераўтвораны з саюзн.-рэспубліканскага ў рэспубліканскі, са снежня 1991 г. дзеянічае як нацыянальная спецслужба.

І апыніся яна сёня ў руках гісторыкаў — многія пытанні зняліся б, як кажуць, самі сабой. Напрыклад, з пратакола вобыску бачна было б, што пры арышце ў яго канфіскавалі ў маскоўскай кватэры ў майскую ноч 1937 г. Што змяшчалася "ў дзесьці папках з рознымі паперамі і фатаграфіямі", якія тады ж забралі энкавэдысты? Можа, карэктара беларускага перакладу паэмы "Іліяды" Гамера, якая дагэтуль, нягледзячы на актыўныя пошуки супрацоўнікаў КДБ і на шматразовыя запыты жонкі Ніны Аляксандраўны Тарашкевіч, а таксама польскага гісторыка Аляксандры Бергман, не знойдзена. І немагчыма цяпер высветліць, ці была яна наогул канфіскавана пры арышце і вобыску.

Вядома, што ў 1935 г. у часопісе "Полымя рэвалюцыі"³⁰⁴ Б.Тарашкевіч апублікаваў заключныя раздзелы класічнага грэчскага эпасу. І ў пачатку 1937 г. у Белдзяржвыдавецтве быў гатовы да выхаду ў свет пераклад паэмы "Іліяды", а яго аўтара запрасілі ў Мінск чытаць карэктuru. Але лёс распарадзіўся інакш...

У 1955-1957 гг. у сувязі з рэабілітацыяй супрацоўнікамі КДБ БССР часткова адноўлена справа Б.Тарашкевіча, якая атрымала назыву "Матэрыялы праверкі па справе Тарашкевіча Б.А., асуджанага ў студзені 1938 г."

У ёй змяшчаюцца дакументы і іх копіі, выяўленыя ў розных архіўна-следчых і аператыўных справах, іншых архівах СССР. Яны даюць магчымасць у пэўнай ступені меркаваць, на якіх падставах быў арыштаваны Б.Тарашкевіч і ў чым ён абвінавачваўся.

"Належыць арыштаваць"

"Тарашкевич Броніслав Адамович, 1892 г. рождения, уроженец г. Вильно³⁰⁵, белорус, прибыл из Польши в качестве политэмигранта в 1933 году, работает в качестве лектора.

Является крупнейшим белорусским нацдемом. В 1919 году нелегально бежал в Польшу, состоял там в пилсудчиковских организациях, вел крупную националистическую работу под непосредственным руководством 2-го отдела польского генерального штаба.

Находясь в Вильно, имел прямое отношение к нелегальной антисоветской работе нацдемов и поляков в БССР.

³⁰⁴ "Полымя" (у 1932-1941 гг. — "Полымя рэвалюцыі"), штотысячны літаратурна-мастацкі і грамадска-палітычны часопіс. Выдаецца з 1922 г. у Мінску на беларускай мове. У 1922-1924 гг. выданне Беларускага кааператыўнага выдавецтва таварыства "Савецкая Беларусь", з 1924 г. выданне Дзяржаўнага выдавецтва Беларусі, у 1932-1934 гг. орган аргкамітэта Саюза савецкіх пісьменнікаў БССР, з 1934 г. орган праўлення Саюза савецкіх пісьменнікаў БССР, з 1945 г. — Саюза пісьменнікаў Беларусі. У Вялікую Айчынную вайну не выдаваўся.

³⁰⁵ Як вядома, Б.Тарашкевіч нарадзіўся ў в. Мацюшкі Віленскага павета. — Заўважаю.

По показаниям арестованных в Минске белнацдемов Куделько-Чарота и Кучинского, а также Домбалая изобличается в активной антисоветской работе на территории СССР.

Подлежит аресту.

*Зам.нач. З отдела ГУГБ НКВД СССР
Комиссар гос. безопасности 3 ранга*

Минаев

5 мая 1937 г."

Гэта адзін з нямногіх арыгінальных дакументаў пад грыфам "Зусім сакрэтна", які захаваўся. На аснове яго ў той жа дзень быў падпісаны ордэр на арышт, а ўначы праведзены вобыск на кватэры і арыштаваны яе гаспадар.

Але ў поле зроку АДПУ-НКУС Б.Тарашкевіч трапіў значна раней. Па сутнасці, калі пераступіў савецка-польскую граніцу 5 верасня 1933 г. пры абмене палітзняволенымі. Напэўна, пазней ён часта ўспамінаў словы свайго старога знаёмага драматурга Францішка Аляхновіча, кінутыя яму пры сустрэчы, калі адзін накіроўваўся ў буржуазную Польшчу, а другі з яе ў першую краіну сацыялізму:

— Бронюсь, куды ты ідзе?

У жніўні — пачатку верасня 1933 г. у Мінску былі арыштаваны ўсе яго сябры і паплечнікі па рэвалюцыйна-вызваленчай барацьбе ў Захоўнай Беларусі — М.Т.Бурсевіч, П.П.Валошын, Ф.І.Валынец, І.Я.Гаўрылік, І.С.Дварчанін, П.П.Мятла, С.А.Рак-Міхайлоўскі і інш. Пра гэта ён даведаўся ўжо ў Мінску адразу пасля абмену ад А.Славінскага, які раней працаўваў кірауніком Бюро дапамогі КПЗБ.

Паводле рагшэння ЦК КПЗБ у каstryчніку 1930 і верасні 1932 г. беларускія паслы эмігрыравалі ў БССР або прыехалі з Польшчы ў рамках абмену палітзняволенымі. Ратаваліся ад праследавання дыктатара Юзафа Пілсудскага — трапілі ў кіпцюры апрыгнікаў тырана Іосіфа Сталіна.

15 верасня 1932 г. польская правасуддзе ўручыла Б. Тарашкевічу абвінаваўчы акт. Наперадзе яшчэ быў суд і год турэмнага палітзняволення. Ці выпадковасць гэта, што ў дзень абмену палітзняволенымі, сярод якіх мог быць і ён, яму ўручылі абвінаваўчы акт польскія ўлады?

Ужо ў Маскве Б.Тарашкевіч даведаеца, што ў 1930-1933 гг. эліта нацыянальнай інтэлігенцыі была арыштавана і выслана з Беларусі на Салаўкі, Крайнюю Поўнач, Урал. Яна прайшла па так зв. спрахах "Саюз вызвалення Беларусі", "Працоўная сялянская партыя", аб контррэвалюцыйных арганізацыях у Наркамзэмме і Трактарацэнтры, у

Наркамаце аховы здароўя БССР і інш. Б.Тарашкевічу ўжо больш ніколі не давялося бачыць сваіх сяброў і паплечнікаў.

Справа “Беларускага нацыянальнага цэнтра”

У той час, калі былы кіраўнік Беларускай сялянскай работніцкай Грамады адаптаваўся да савецкай рэчаінасці, пачынаючы даследчую работу ў Міжнародным аграрным інстытуце ў Маскве, яго паплечнікі сядзелі ў падвалах ДПУ ў Мінску і "прызнаваліся" ў актыўнай антысавецкай, контррэвалюцыйнай, шпіёнска-дыверсійнай і тэрарыстычнай дзеянасці. На паперу клаліся бязглаздыя прызнанні ў тым, што ў верасні 1932 г. адразу пасля прыезду ў Мінск былыя беларускія паслы ў польскім сейме стварылі контррэвалюцыйную арганізацыю "Беларускі нацыянальны цэнтр" (БНЦ).

Органы ДПУ "выяўлі" ячэйкі БНЦ у шэрагу дзяржаўных, гаспадарчых, навучальных, навуковых і культурных устаноў Беларусі — Дзяржплане, наркаматах асветы, аховы здароўя, сувязі, Акадэміі навук, БДУ, Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі, Саюзе пісьменнікаў, БВА і інш. Следства "раскрыла" 59 паўстанцкіх ячэек, 19 дыверсійных і 4 тэрарыстычныя группы, 20 шпіёнскіх ячэек і рэзідэнтур, філіі БНЦ у Горках — 21 чалавек, Беразіне — 27, Гомелі — 17, маладзёжную арганізацыю БНЦ — 47 чалавек.

Як уяўлялася АДПУ, мэтага БНЦ заключалася ў звяржэнні савецкай улады шляхам узброенага паўстання пры ваеннай падтрымцы Польшчы і стварэнні беларускай буржуазна-дэмакратычнай рэспублікі пад пратэктаратам Польшчы. Для гэтага БНЦ праводзіў падрыхтоўку паўстання, шпіёнскую дзеянасць, шкодніцкую, дыверсійную і тэрарыстычную работу ў розных галінах сацыялістычнага будаўніцтва на Беларусі. У лістападзе 1933 - студзені 1934 гг. па справе БНЦ рэпрэсіраваны 161 чалавек, у тым ліку ў Мінску 70. З іх 25 чалавек прыгавораны да вышэйшай меры пакарання, 15 былых паслоў — М.Т.Бурсевіч, П.П.Валошын, Ф.І.Валынец, І.С.Дварчанін, С.А.Рак-Міхайлойскі і інш. — да расстрэлу з заменай на зняволенне ў канцлагеры на 10 гадоў. Большасць з іх адпрайменена ў Салавецкія лагеры. 22 чалавекі з 70 рэпрэсіраваных па прысадзе 9 студзеня 1934 г., адбываючы пакаранне па сутнасці за тыя ж злачынствы, паводле расцення розных пазасудовых органаў у 1937—1939 гг., былі расстраляны. Рэпрэсійная рука дыктатуры балышавіцкай партыі спасцігла лепшых сыноў беларускага народа, якія змагаліся за яго ўз'яднанне, нацыянальнае адзінства, лепшую будучыню.

Гэта была свядомая, скіраваная на знішчэнне інтэлекту эліты акцыя таталітарнага рэжыму, з ярка выражанымі тэндэнцыямі этаңацыду.

У жніўні-верасні 1956 г. сфабрыкованая АДПУ справа БНЦ пастановай ваенага трывбунала БВА "ў крымінальным парадку спынена з-за адсутнасці складу злачынства". Усе асобы, якія праходзілі па ёй, цалкам рэабілітаваны.

"Праводзіў нацдэмакратычную работу"

Чаму па справе БНЦ не арыштавалі Б.Тарашкевіча? Пабаяліся негатыўнага рэзултату еўрапейскай грамадскасці? Ці яшчэ не прыйшоў час? Трэба было выявіць яго сувязі з БНЦ, "Польскай арганізацыяй вайсковай"³⁰⁶ (ПАВ), "агентурная" распрацоўка якіх да таго часу была ўжо завершана, а таксама з рэпрэсіраванымі нацдэмамі з "Саюза вызвалення Беларусі" і "Працоўнай сялянскай партыі"?

Аператыўная справа на Браніслава Тарашкевіча афіцыйна была заведзена толькі ў 1936 г. "па падазрэнні яго ў правакацыі і шпіянажы". А яна ў сваю чаргу вырасла на падставе матэрыялаў "аб антысавецкіх нацыяналістычных настроях сярод групы беларускіх пісьменнікаў, якія падазраваліся ў прыналежнасці да контррэвалюцыйнай арганізацыі і сувязях з Тарашкевічам у Маскве". А такія аператыўныя матэрыялы сталі збірацца з 1934 г.

У справе ёсць незавершаныя выпіскі з паказанняў абвінавачаных пісьменнікаў З.Ф.Жылуновіча, датаваныя 22 снежня 1937 г., і Міхася Чарота ад 14-15 лютага 1937 г. З іх відаць, што Б.Тарашкевіч быў звязаны з А.Ф.Ульяновым, які да арышту ў маі 1937 г. працаваў гандлёвым прадстаўніком СССР у Польшчы і Чэхаславакіі. Ён быў "шчырым беларусам" і стаяў на адных з Б.Тарашкевічам нацыянал-дэмакратычных пазіцыях. Як і іншыя прыехаўшыя з Польшчы дэпутаты, Тарашкевіч нібы праводзіў контррэвалюцыйную нацдэмамаўскую работу. Гэтыя звесткі быццам бы былі вядомыя З.Ф.Жылуновічу і Міхасю Чароту са слоў А.Ф.Ульянова.

³⁰⁶ "Польская арганізацыя вайсковая" (ПАВ), назва "контррэвалюцыйнай шпіёнскай арганізацыі", якая, паводле следчых АДПУ, існавала на тэрыторыі БССР у 1930-я гады. Справа была распачата паводле загаду з Москвы і ў 1933 і 1937 гг. выкарыстана для расправы з інтэлігенцыяй, прадставілі польскай нацыянальнасці, каталіцкім духовенствам, касцельным актывам. Следчыя "высветлілі", што ПАВ пачала фарміравацца ў 1924 г. па прапанове консуса Польшчы. З 1933 г. кіраўніком Мінскай філіі ПАВ быў нібітка настаяцель Мінскага кафедральнага касцёла ксёндз А.І. Пучкар-Хмялеўскі, які ў 20-я гады выступаў за беларусізацію касцёла. У Гомелі ў кіраўнікі ПАВ залічылі ксіянізда К.А. Андракуса. Удзельнікі ПАВ прыгавораны на тэрмін ад 3 да 5 гадоў ППЛ. У маі 1937 г. па гэтай справе арыштавана кама 1 тыс. чалавек. Члены ПАВ у асноўным расстрэляны ў жніўні 1937 г. Рэабілітация членаў ПАВ пачалася ў 1989 г.

У аператыўнай справе, як відаць з агляднай даведкі па ёй, маеща пратакол допыту Б.Тарашкевіча, датаваны 10 лістапада 1937 г. У ім зафіксаваны паказанні аб яго "злачыннай" дзеянасці. Але пратакол гэты не падпісаны ні адвінавачаным, ні следчым. У ім шмат удакладненняў, карэктываў, дапаўненняў. Па невядомых прычынах гэты пратакол не закончаны. Хутчэй за ўсё гэта следчая загатоўка, якую мы не публікуем.

Паводле фрагментаў, прыведзеных з яго, бачна, як фабрыковалася справа Б.Тарашкевіча. Калі зазірнуць у паказанні З. Жылуновіча, якія былі "выбіты" ў яго на допыще 22 снежня 1937 г., то нічога кампраметуючага Б.Тарашкевіча ў іх няма. А ў архіўна-следчай справе па адвінавачванні М.Чарота паказанняў на Б.Тарашкевіча зусім няма. Т.Ф.Домбаль, які быў да арышту віцэ-прэзідэнтам Беларускай Акадэміі навук, на следстве ў 1937 г. прызнаў сваю прыналежнасць да польскай агентуры і "Польскай арганізацыі войсковай". У судовым жа пасяджэнні Ваеннай камегіі Вярхоўнага суда СССР 21 жніўня 1937 г. ад гэтых паказанняў адмовіўся і заяўвў, што на папярэднім следстве ён вёў сябе ганебна, даваў ілжывыя паказанні ў дачыненні як да сябе, так і да іншых. Але пры гэтым у паказаннях Т.Ф.Домбала, як і А.С.Кучынскага, які да арышту ў лютым 1937 г. выконваў абавязкі рэктара БДУ, Б.Тарашкевіч наогул не праходзіць.

Іншых якіх-небудзь незалежных і аб'ектыўных сведчанняў віны Б.Тарашкевіча перад савецкай дзяржавай не было.

Усё гэта гаворыць аб тым, што адвінавачанне Б.Тарашкевіча было прымітыўна сфальсіфікована. І вопытнаму пракурору не складала ніякай цяжкасці разобрацца ў гэтай фабрыкацыі.

У чым жа адвінавачваўся Б.Тарашкевіч? На гэта пытанне дае адказ "альбомная даведка", пададзеная на разгляд камісіі НКУС і пракуратуры СССР — так зв. "двойкі" — наркама НКУС і пракурора СССР.

"С 1919 г. являлся агентом 2-го отдела Польгравштаба. Завербован офицером 2-го отдела Польгеништаба Воевудским в г. Минске во время белопольской оккупации. В 1916 г. по линии "Польской организации войсковой" производил вместе с участником "ПОВ" Зябицким переправы из Петербурга через Финляндию к Пилсудскому легионеров.

В 1918 г., во время занятия г. Минска Красной Армией, по заданию Рады БНР остался в Минске для ведения нелегальной антисоветской работы.

В 1919 г. по заданию участника ПОВ Ивановского выехал в Вильно для участия белорусских фашистов в авантюре генерала Желиговского по захвату Вильно и организации "Независимой Литвы".

В Вильно связывается с братом Пилсудского — Яном, руководившим в Вильно экспозитурой 2-го отдела Польглазиства полковником Славеком, от которого получил деньги на организацию белорусского съезда, на котором от имени белорусов Пилсудский должен был [быть] провозглашен Князем Литвы.

Имел два личных свидания с Пилсудским Юзефом, на одном из которых был в положительном смысле разрешен вопрос о создании белорусских военных формирований по образцу польских легионов для военных действий против Советского Союза.

В 1921 г. совместно с агентом 2-го отдела Польглазиства Адновым (министр иностранных дел БНР) создал по заданию Пилсудского и 2-го отдела ПГШ конспиративную организацию "Белорусский державный комитет" для организации активных действий на территории Советского Союза по директивам ПГШ.

Получил два раза для работы от капитана Виленской экспозитуры Бондаровского деньги 3 тыс. немецких марок и 80 тыс. польмарок.

В 1923 г. после провала "Белорусского державного комитета" по заданию Пилсудского создал "Белорусский национальный центр", состоящий из двух филиалов: первый в Вильно, второй — на территории Советского Союза — в Минске, ставящий целью создание буржуазно-кулацкой Белорусской республики под протекторатом Польши. Для достижения этой цели на территории Советского Союза создал "БНЦ" для активных действий в момент нападения Польши на Советский Союз.

На территорию Советского Союза переброшен в 1933 г. при обмене политзаключенными для организации и ведения шпионско-диверсионной работы и вербовки шпионско-диверсионных кадров. В 1935-1936 гг. связался с агентами польской разведки, репрессированными за нацифашистскую работу, — Горецким, Смоличем и Головинским, через них устанавливал связь с репрессированными нацифашистами, ведя среди них вербовочную работу.

Виновным себя признал".

Якія толькі не сустракаюцца парадоксы ў жыщі! На "працэсе 56" над кіраунікамі і актывістамі "Беларускай сялянска-работніцкай грамады", які праходзіў ў Вільні ў лютым-маі 1928 г., польскія ўлады абвінавачвалі Б.Тарашкевіча ў тым, што ён удзельнічаў у змове з

мэтай адрыву пры дапамозе ўзброенага паўстання паўночна-ўсходніх ваяводстваў Польшчы і далучэння іх да Савецкага Саюза. З пункту гледжання польскіх улад, як, зрэшты, і расійскіх, Беларусі на той час не існавала — былі паўночна-ўсходнія ваяводствы Польшчы або Паўночна-заходні край Расіі.

Польскі афіцыйны друк і суд падавалі Грамаду як агенцтву Камінтэрна, як арганізацыю, якая была створана і дзеянічала на сродкі замежных дзяржаў. Божа мой! І ў гэтым жа была праўда. Але чёйё жа агентурай быў Камінтэрн, які наводзіў жах на тагачасны капіталізм?

На судзе кіраўнікі БСРГ, за выключэннем А.І.Луцкевіча і Р.К.Астроўскага, мужна адстойвалі пазыцыі Грамады. Б. Тарашкевіч і яго паплечнікаў засудзілі на 12 гадоў турэмнага зняволення. Асуджаныя сустрэлі прысуд беларускай марсельезай "Ад веку мы спалі". Праз 10 гадоў Б.Тарашкевічу выставяць абвінавачанне ў тым, што ён імкнуўся да стварэння "буржуазна-кулацкай Беларускай рэспублікі пад пратэктаратам Польшчы". Значыць, хацеў адарваць Беларусь ад сацыялістычнага Савецкага Саюза і падпрадкаваць яе буржуазнай Польшчы. Як сустрэў Браніслаў Тарашкевіч савецкі прысуд аб вышэйшай меры пакарання? Гэтага, на жаль, мы не ведаем.

“Польская аперацыя”

Супрацоўнікі з ведамства Яжова не турбавалі сябе высвяленнем ісціны. Паводле дырэктыў, якія выпрацоўваліся ў Палітбюро ЦК ВКП(б), а затым спрытна перакладаліся на мову АДПУ-НКУС, Б.Тарашкевіч, як і тысячы іншых людзей — палякі, перабежчыкі і палітэмігранты з Польшчы, тыя, хто раней жыў у Польшчы і Заходній Беларусі або меў там сваякоў (усяго існавала 12 катэгорый), — падлягали арышту. А на Беларусі "кантынгент, які намячаўся аперыраванню", гэта значыць арышту, быў пашыраны яшчэ больш. Напрыклад, арышту падлягали ўдзельнікі польскіх узброеных фарміраванняў, польскія ваеннапалонныя, сваякі асоб, якія ўцяклі ў Польшчу.

У жніўні 1937 г. па ўсёй краіне пачалася, паводле загада НКУС СССР № 00485, шырокая аперацыя па ліквідацыі польскай агенцтвы. Разлічаная на 3 месяцы, яна фактычна ажыццяўлялася з невялікімі перапынкамі цэлы год. Загад гэты меў асабліве значэнне для Беларусі, якая межавала з Польшчай. Апрача таго, лічылася, што БССР служыла заходнім варотам для пранікнення польскай агенцтвы ва ўсе, нават самыя далёкія пункты Савецкага Саюза. Адзначалася,

што на працягу ўсіх гадоў савецкай улады праз БССР было перакінута каля 50 тыс. шпёнаў пад выглядам палітычных і эканамічных эмігрантаў.

Паводле загада НКУС СССР № 00485 на Беларусі трэба было арыштаваць не менш як 7-8 тыс. чалавек, у тым ліку перабежчыкаў каля 4 тыс. і палітэмігрантаў да 1 тыс. чалавек. У выніку ж следства, калі паводле паказанняў пачнуць праходзіць новыя асобы, лік падлеглых арышту павялічыцца да 15 тыс. чалавек. Пры сціслых тэрмінах аперацыі на Беларусі неабходна было выяўляць штогомесячна да 6 тыс. "польскіх шпіёнаў, дыверсантаў, членau ПАВ", гэта значыць да 200 чалавек у дзень. Паводле сведчання начальніка 3-га аддзела НКУС БССР А.М.Гепштэйна³⁰⁷, былі складзены даведкі на арышт 20-25 тыс. чалавек. Наркам унутраных спраў санкцыянуваў "аперыраванне 10 тыс. асоб польскай нацыянальнасці".

Даведкі на арышт складаліся часцей за ўсё на аснове аднаго-двух неправераных агентурных данясенняў. Для гэтага дастаткова было кароткай агентуркі аб тым, што вось такі паляк настроены пантывавецкую і што да яго некалькі гадоў таму нехта прыходзіў з Польшчы, і чалавек арыштоўваўся. З Масквы ішла прамая ўстаноўка: кожны паляк — вораг савецкай улады. Начальнік 3-га аддзела НКУС БССР, правая рука Б.Д.Бермана³⁰⁸, А.М.Гепштэйн растлумачваў сваім падначаленым — "беларусы гэта тое ж, што і палякі".

У сярэдзіне кастрычніка 1937 г. шэф НКУС БССР Б.Д.Берман прыбыў ў Москву за парадамі і інструкцыямі. Пасля вяртання ў Мінск на адной з аператыўных нарад ён наракае на тое, што "мы працуем зусім не так, як трэба, і ў Москве незадаволены тым, што з Беларусі не прыслалі ні адной справы, у той час, як з Ленінграда — 2000, Украіны — 4000". Начальнік польскага аддзялення 3-га аддзела НКУС СССР Рубінштэйн моцна лаяў Б.Д.Бермана за неаператыўнасць у вырашэнні "польскай аперацыі".

Тэрмінова былі прыняты аператыўныя меры для выпраўлення становішча. Колькасць следчых па "польскай аперацыі" была падвоена. Допыты вяліся з жудаснымі катаваннямі. Начальнікам

³⁰⁷ Гепштэйн Аляксандар Міхайлавіч (1908-1940), начальнік III аддзела УДБ НКУС БССР, лейтэнант дзяржбяспекі. З сям'і служачага. Яўрэй. Жан аты. Адукацыя сярэдняя. Член ВКП(б) з 1932 г. Арыштаваны 27 снежня 1938 г. Ваенным tryбуналам войск НКУС БССР Беларускай ваеннаі акругі ў закрытым судовым пасядженні ў г.Мінску 16-19 ліпеня 1939 г. асуджаны па арт. 69, 76, 64 КК БССР да ВМП. Расстраляны. Да нашага часу не разблігаваны.

³⁰⁸ Берман Барыс Давыдавіч (1901-1939), народны камісар унутраных спраў БССР. Адукацыя сярэдняя. Камісар дзяржаўнай бяспекі 3-га ранга (1935). У органах бяспекі з 1921 г.: у Іркуцкім губадзеле ДПУ, у Сярэдняй Азіі, з 1931 г. у АДПУ пры СНК СССР. З 4 сакавіка 1937 г. да 22 мая 1938 г. нарком НКУС БССР. Арыштаваны 24 верасня 1938 г. на пасадзе начальніка 3-га ўпраўлення НКУС СССР. 22 лютага 1939 г. Ваенныя калегіяй Вярховнага суда СССР прыгавораны па арт. 58-1"а", 58-8 і 58-11 КК РСФСР да ВМП. Прыйгавор прыведзены ў выкананні 23 лютага 1939 г. Паводле Пастановы Галоўнай ваеннаі прокуратуры ад 26 красавіка 1957 г. падстэу да рээблітации Б.Д.Бермана няма. У час кіраўніцтва ім НКУС БССР на тэрыторыі БССР былі праведзены найбольш масавыя рэпресіі ў адносінах да насельніцтва Беларусі. У матэрыялах архіўнай крымінальнай спраўы на наркома ўнутраных спраў БССР А.А.Наседкіна прыводзіцца факт, што ў студзені 1938 г. на нарадзе ў наркома НКУС СССР М.І.Яжова Б.Д.Берман прывёў лічбу рэп-рэсіраваных на Беларусі — 60 тыс. чалавек.

акруговых, гарадскіх, раённых аддзелаў і аддзяленняў НКУС БССР была накіравана тэлеграма-дырэктыва:

"Следствие по арестованным в польской операции в некоторых органах все еще ведется совершенно неудовлетворительно. Темпы разоблачения польских шпионов, диверсантов, участников ПОВ недопустимо медленны. За истекшую пятидневку по Бобруйскому оперсектору разоблачено только 22, Гомельскому только 10, Мозырскому 11, Слуцкому 6 человек. Это можно объяснить только неумением мобилизовывать работников на действительно напряженные темпы работы. В тех органах, начальники которых уяснили особую важность быстрого и радикального разгрома польской агентуры, имеются значительные успехи: в Витебске в течение пятидневки созналось 130 арестованных, Орше созналось 95. Вторично предупреждаю, что темпы и качество работы по разоблачению арестованных польских шпионов будут являться главным в оценке работы каждого начальника органа. Приказываю ежедневно лично мне телеграфно доносить количество сознаний и каждую пятидневку, помимо общей отчетности, сообщать показатели работы персонально каждого следователя. С настоящей телеграммой ознакомить всех товарищей, ведущих следствие по польской линии.

Берман
22 октября 1937 г."

Сацыялістычнае спаборніцтва ў арыштах і выбіванні паказанняў з арыштаваных набірала шалёныя тэмпы. Разварот аперацыі пачалі з самага простага — ліквідацыі сваёй жа агентуры. Да 70 працэнтаў сакрэтных інфарматараў было арыштавана і асуджана па першай катэгорыі, гэта значыць да расстрэлу, як нібыта двурушнікі і шпіёны. Безумоўна, сакрэтныя супрацоўнікі мелі за сабой "хвасты", за якія ў свой час былі шантажыраваны і далі распіскі аб супрацоўніцтве з АДПУ-НКУС.

Усе, хто меў польскія прозвішчы і імёны, у даведках на арышт запісваліся палякамі. Складальнікі "ліпавых" даведак былі ўпэйнены, што Мінск у такім выпадку абавязкова санкцыянуе арышт. Гэтая "ліпа" зводзілася ў так званыя альбомы, якія пасыпаліся ў Москву для прыніцця рашэння аб меры пакарання. Не абыходзілася і без казусаў. У адзін з такіх альбомаў, напрыклад, трапіла даведка на 90-гадовую бабулю з указаннем, што яна была дыверсанткай.

Былі нават выпадкі выкрыцця на тэрыторыі БССР да 1100 "польскіх шпіёнаў, дыверсантаў, шкоднікаў, тэрарыстаў" за адны суткі.

Аператыўны склад НКУС БССР прыкладна ў колькасці 400 чалавек трymаў у смяротным страху ўсю рэспубліку і наводзіў дзікі жах на кожнага яе грамадзяніна, які мог быць арыштаваны і прыгавораны па сутнасці без суда і следства да вышэйшай меры пакарання або зняволення ў канцлагер толькі за тое, што ён беларус, паляк ці латыш. Дастатковая было шпаргалкі пад грыфам "Зусім сакрэтна", накшталт такой:

"Начальніку 8-го отдела УГБ НКВД БССР
лейтенанту госбезапасности тов. Розкіну.

Приговор в отношении (идет перечень фамилий) ... приведите в исполнение.

3 февраля 1938 г.

Нач. З отдела УГБ НКВД БССР

Генштейн"

І бязвіннага чалавека пазбаўлялі жыцця.

Да 1 студзеня 1938 г. "польская аперацыя" ў асноўным закончылася. Вынікі былі выкладзены ў падрабязным дакладзе ў Маскву. Атрымалася, па сутнасці, вялікая кніга пад назвай "Кароткі агляд дзейнасці 2-га аддзела польскага Галоўнага штаба, палітычнай паліцыі і ПАВ на тэрыторыі БССР". У ім змяшчалася агульная харектарыстыка вынікаў аперацыі, статыстычныя звесткі, аператыўныя і палітычныя вывады, апісанне найболыш тыповых і важных "спраў". Тых прадстаўнікоў караючага органа пралетарской дыктатуры, хто асабліва вылучыўся ў справе паспяховага ажыццяўлення гэтай і іншых аперацый па барацьбе з ворагамі народа, у снежні 1937 г. узнагародзілі ордэнамі. У пастанове Прэзідыума ЦВК СССР, падпісанай беспрынцыповым сябрам "бацькі народаў" і па сумяшчальніцтву "ўсерасійскім старастам" М.І.Калініным³⁰⁹, гэтыя злачынствы кваліфікаваліся спецыяльным заданнем урада Саюза ССР. Савецкі ўрад вёў сапраўдную бязлітасную крывавую вайну са сваім уласным народам.

³⁰⁹ **Калінін Міхаіл Іванавіч** (1875-1946), дзяяч КПСС і савецкай дзяржавы, Герой Сацыялістычнай Працы (1944). З сакавіка 1919 г. старшыня ВЦВК, са снежня 1922 г. старшыня ЦВК СССР, са студзеня 1938 г. старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР. У чэрвені 1919 г. на чале агітпоезда "Кастрычніцкая рэвалюцыя" наведаў Беларусь. У верасні 1933 г. выступаў на 1-м усебеларускім злёце конюхай-ударнікай. 11 ліпеня 1935 г. на юбілейнай сесіі ЦВК БССР у Мінску ўручыў Беларусі орден Леніна. З 1919 г. член ЦК, кандыдат ў члены Палітбюро ЦК РКП(б), з 1926 г. член Палітбюро ЦК ВКП(б). Дэпутат Вярхоўнага Савета СССР (з 1937). На Беларусі яго іменем названы прадпрыемствы, калгасы, саўгасы, вуліцы, плошчы; помнікі ў Мінску, Гомелі і інш. гарадах і вёсках.

На 1 студзеня 1938 г. "па польскай лініі" было арыштавана 14620 чалавек. Вызвалены з-за недаказанасці віны толькі 331 чалавек, разгледжана спецыяльнай "тройкай" НКУС БССР 2050 спраў, пасланы справы-даведкі ў Москву на 11050 чалавек на разгляд "двойкі" — наркама ўнутраных спраў СССР М.І.Яжова³¹⁰ і прокурора СССР А.Я.Вышынскага³¹¹. У ліку арыштаваных мужчын было 13254, жанчын — 1366. У гэтай статыстыцы-трагеды ёсць яшчэ адна лічба: 42 чалавекі памерлі ў час следства, не вытрымаўшы страшэнных катаванняў. Прозвішчы ўсіх закатаваных вызначаюць цяжка, амаль немагчыма. Але ж дакладна вядома, што ў выніку збіяння арыштаваных у 3-м аддзеле на допытах былі забіты М.С.Авежка, А.Г.Харэвіч, І.С.Шабан. У пастанове аб спыненні справы за подпісам А.М.Гепштэйна адзначана, што арыштаваныя захварэлі і памерлі. Аб тым, што былі выпадкі смяротных зъходаў на допытах, сведчыў па справах А.М.Гепштэйна і В.М.Серышава³¹² і Абрам Яфімавіч Турэцкі — галоўны ўрач Мінскай турмы НКУС БССР.

22 мая 1938 г. наркомам унутраных спраў БССР быў назначаны А.А.Наседкін³¹³. Яго папярэднік адкліканы ў Москву з павышэннем. Са зменай наркомаў крыху змяніўся напрамак удараў па "ворагах народа". Наседкін заявіў на адной з нарад — "разгром на Беларусі недастатковы, асабліва па бундаўцах, трацкістах, правых і латышах". Гэта тычылася і палякаў, але крыху ў меншай ступені.

У сярэдзіне чэрвеня 1938 г. атрыманы новы загад аб разортванні чарговай аперацыі па ліквідацыі палякаў, латышоў, немцаў. Тэрмін яе вызначаўся да 1 жніўня. У Москву ляцелі справаздачы-тэлеграмы:

³¹⁰ **Яжоў Мікалаі Іванавіч** (1895-1940), нарком НКУС СССР у 1937-1939 гг. Актыўны ўдзельнік Каstryчніцкай рэвалюцыі і грамадзянскай вайны. З 1922 г. на кіруючай партыйнай работе — сакратар губкама і крайкама, з 1927 г. — у апарате ЦК ВКП(б). У 1929-1930 гг. нам. наркамзема СССР, потым загадчык аддзелаў ЦК, з 1935 г. сакратар ЦК ВКП(б). Арыштаваны 10 красавіка 1939 г. па загаду А.П.Берлы і знаходзіўся пад вартай у Суханоўскай асобай турме НКУС СССР. ВК ВС СССР 2 лютага 1940 г. прыгавораны да ВМП. Рассправлены 4 лютага 1940 г. у Москве. Рэабілітацыі не падлягае.

³¹¹ **Вышынскі Андрэй Януаравіч** (1883-1954), савецкі дзяржаўны дзеяч, дыпламат, юрист. Акадэмік АН СССР (1939). Скончыў Кіеўскі ўніверсітэт (1913). З 1915 г. на юрыдычнай і адміністрацыйнай работе. З 1931 г. у органах Пракуратуры РСФСР. У 1935-1939 гг. Генеральны пракурор СССР. У 1937-1941 гг. дырэктар Інстытута права АН СССР. З 1937 г. дэпутат ВС СССР. У 1939-1944 гг. намеснік старшыні СНК СССР. У 1940-1949 гг. намеснік міністра, з 1949-1953 гг. міністр замежных спраў СССР. У 1953-1954 гг. пастаноўнік прадстаўніцтва СССР пры ААН. Дзяржаўны абавязаваўца на шматлікіх сферах іспытаваных органамі дзяржбяспекі працах за 1930-х гадоў у СССР. Тэарэтычныя палажэнні, выкладзены ў яго навуковых працах (прызнанне абавязаванчага як галоўны доказ яго віны), былі накіраваны на абурмаванне грубых парушэнняў сацыялястычнай законіні і масавых рэпресій у СССР.

³¹² **Серышаша Васіль Міхайлавіч** (1902-1943), намеснік начальніка III аддзела УДБ НКУС БССР, малодшы лейтэнант дзяржбяспекі З рабочых. Рускі. Адук ацыя ніжэйшая. Член ВКП(б) з 1923 г. Узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі. Арыштаваны 27 снежня 1938 г. Ваенным трывбуналам войск НКУС БССР у закрытым судовым пасяджэнні ў г.Мінску 16-19 ліпеня 1939 г. асуджаны па арт. 180а КК БССР да 5 год ППЛ з канфіскацыяй маёmacі і да хадайніцтва перед ВС СССР аб паз байленні яго ордэна Чырвонай Зоркі. Да нашага часу не рэабілітаўаны.

³¹³ **Наседкін Аляксей Аляксандровіч** (1897-1940), народны камісар унутраных спраў БССР. Скончыў вячэрні факультэт Інстытута краснай прафесуры. Маёр дзяржбяспекі (1938). З 1927 г. у органах дзяржбяспекі: у Москве, Куйбышаве, Маскоўскай і Смаленскай абл. З 22 мая да 16 снежня 1938 г. нарком унутраных спраў БССР. Дэпутат Вярховнага Савета СССР (1938). Узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі (1937). Арыштаваны 16 снежня 1938 г. Пастановай ВК ВС СССР ад 15 студзеня 1940 г. прыгавораны па арт. 58-1 і 58-11 КК РСФСР да ВМП. Прыгавор прыведзены ў выкананіне ў Москве 26 студзеня 1940 г. Знаходжанне А.А.Наседкіна на пасадзе наркома ўнутраных спраў БССР адзначана працага шырокамаштабных рэпресій у адносінах да насельніцтва Беларусі, пачатых яго папярэднікам Б.Д.Берманам. Рэабілітацыі не падлягае.

"За последние полгода до меня арестовано 3,5 тыс. человек. За два месяца при мне арестовано около 7 тыс. человек. Наседкин".

Усяго па выніках "польскай аперацыі" са жніўня 1937 г. па верасень 1938 г. арыштавана "польскіх шпіёнаў", дыверсантаў і ўдзельнікаў паўстанцкіх арганізацый — 21407 чалавек. Следствам выкрыта і ліквідавана 467 шпіёнскіх рэзідэнтур, 13042 шпіёнаў, 2679 дыверсантаў, 4425 паўстанцаў і ўдзельнікаў ПАВ. Бяздушная статыстыка харектарызавала і нацыянальны склад арыштаваных: паллякаў — 9196 чалавек, беларусаў — 10120, яўрэяў — 1059, рускіх — 383, украінцаў — 181, немцаў — 105, латышоў — 122, літоўцаў — 133, іншых — 110 чалавек.

У гэтую статыстыку трагедыі народа ўвайшлі жыццё і дэс Браніслава Тарашкевіча.

"Справу з асобай арыштаванага накіраваць у НКУС БССР"

Колькі разоў дапытвалі Б.Тарашкевіча ў Маскве, як праходзіла следства і як паводзіў сябе ён у руках НКУС? На гэтыя і іншыя пытанні адказаць немагчыма. Захаваліся толькі два пратаколы яго допыту, дакладней, адзін ад 29 ліпеня 1937 г. і следчая загатоўка другога пратакола. Яны пацвярджаюць, што ад Б.Тарашкевіча дамагаліся паказанняў аб контррэвалюцыйнай, антысавецкай, шпіёнскай, нацдэмайской і іншай дзеянасці.

14 жніўня 1938 г. следчая справа Б.Тарашкевіча "з асобай арыштаванага" накіравана ў Наркамат унутраных спраў БССР. Раніцай наступнага дня ён быў дастаўлены спецканвоем і змешчаны ў 4-ты асобы рэжымны корпус Мінскай турмы.

Гэты корпус быў створаны па ініцыятыве А.М.Гепштэйна і са згоды Б.Д.Бермана ў верасні 1937 г. неўзабаве пасля пачатку "польскай аперацыі". У ім былі 33 камеры, уключаючы 6 карцэраў — каменных мяшкоў памерам адзін метр шырыні на паўтара метра даўжыні. Доступ у корпус мелі толькі некалькі давераных асоб Бермана і Гепштэйна па спецыяльных пропусках. Звышсакрэтнасць тлумачылася тым, што ў рэжымным корпусе змяшчаліся асуджаныя да вышэйшай меры пакарання, якія чакалі выканання прыгавору. Колькасць іх у асобныя перыяды часу даходзіла да 330 чалавек. У большасці сваёй гэта быў тыя, хто ў розны час перайшоў мяжу, а таксама "асабліва буйныя шпіёны і ўдзельнікі арганізацый, над якімі патрэбна старанная работа", якую супрацоўнікі НКУС не маглі праводзіць пры масавай аперацыі.

Прыгавораных да смерці дапытвалі самымі вытанчанымі спосабамі і метадамі. Смяротнікам, якія не прызналіся, ствараліся

асабліва цяжкія ўмовы, а тыя, хто прызнаўся і даваў паказанні, ставіліся ў прывілеяванае становішча — яны атрымлівалі ўзмоцнены падъём, цыгарэты і г. д. Была створана т. зв. камерная агентура, якая збівала вязняў, якія не давалі жаданых следчым паказанняў.

З пратакола допыту ад 11 студзеня 1939 г. былога начальніка Мінскай турмы І.П.Шынгарова, які пражодзіў сведкам па справе А.М.Гепштэйна:

"Вопрос: Какими методами в этом корпусе проводили работу с оставшимися осужденными к ВМН?"

Ответ: С самого начала организации этого корпуса допросы оставляемых осужденных проводились путем зверских жестоких избиений. Были в кабинетах, и стоял сплошной рев, крики. Были частые случаи, когда людей на носилках выносили в тюремную больницу. Это было в отношении тех, которые уже не в состоянии были оставаться в камерах, а тех, которые могли терпеть, следователи заставляли их путем угроз не говорить врачу. Бой в кабинетах продолжался примерно до лета 1938 г., а затем перенесли этот метод из кабинетов в камеры. И делалось это следующим образом. Отбирались специальные лица из арестованных, ставили их в привилегированное положение, т.е. подкармливали их в кабинетах, давали им папирсы и заставляли их быть арестованных. Эти специально подобранные лица заходили в камеры после инструктажа, избивали арестованных, ставили их к стенке лицом, и они стояли всю ночь, открывали парашу, ставили несколько человек лицом к параше и заставляли нюхать, а если арестованный поднимал голову, то его били по голове. Вот такие методы применялись к тем, которые не хотели давать показаний..."

Должен отметить, что избиение арестованных было не только в специальном 4-м корпусе, но аналогичное положение было в корпусе номер 3, где содержатся поляки. Этим корпусом ведал Цейтлин".

У таких умовах 38 вязняў асобага корпуса далі паказанні на 3489 чалавек! Вось метады і тэмпы "ўдарнай" працы! У выніку "работы" ў асобым корпусе былі выкрыты: "вся линия центральной провокации в КПЗБ и отчасти в КПП; организации, созданные так называемым Виленским политическим центром; линия работы белорусских эсеров; повстанческая организация русских эсеров, созданная польразведкой; боевая повстанческая организация русских офицеров; резидентура германской разведки; ряд резидентур шпионаских и повстанческих групп".

А адзін з прыгавораных вязняў 4-га корпуса М.І. Александровіч-Гломба, які паводле меркаванняў НКУС БССР быў кіраўніком работы палякаў у БССР, у турме нават напісаў кнігу аб работе польскай разведкі. А.М.Гепштэн быў упэўнены, што па ёй будуць вучыцца будучыя кадры доблесных савецкіх разведчыкаў.

У асобым корпусе восенню 1938 г. змяшчалася 270 чалавек, асуджаных на смерць. 29 лістапада 1938 г. наркам унутраных спраў БССР А.А.Наседкін аддаў загад аб расстрэле ўсіх вязняў 4-га корпуса. Акты аб выкананні прыгавору было загадана аформіць ранейшай датай.

Наркам са сваім памочнікам Стаяноўскім яўна спяшаліся, каб замесці крывавыя сляды. 17 лістапада 1938 г. ад імя ЦК ВКП(б) і СНК СССР на месцы была накіравана пастанова аб спыненні выканання прыгавораў да вышэйшай меры пакарання. 26 лістапада гэтая дырэктыва была прадубліравана загадам па Наркамату ўнутраных спраў. Вядома ж, нікто з вязняў, у тым ліку і Б.Тарашкевіч, не ведалі аб tym, што ў іх быў шанц застацца ў жывых. Але гэты шанц не быў рэалізаваны.

"Прашу рэабілітаваць"

Б.Тарашкевіч пазнаёміўся з Нінай Аляксандраўнай Палянскай у Маскве. Інтэлектуальныя людзі творчых професій пакахалі адзін аднаго. У лістападзе 1935 г. яны ажаніліся. Н.А. Палянская была яго другой жонкай, ён у яе другім мужам. Нядоўга цягнулася іх сямейнае шчасце. Пасля арышту мужа яе арыштавалі 1 жніўня як жонку ворага народа. У НКУС СССР было прынята рашэнне аб высылацы Н.А.Палянскай у Башкірскую АССР. Але 20 красавіка 1938 г. яе вызвалілі. Калі яна апынулася на волі, то стала высвятляць лёс Браніслава Тарашкевіча. Абівала парогі розных інстанцый НКУС. Пісьмова звярталася да наркома ўнутраных спраў СССР Л.П.Беры³¹⁴ і нават да першай асобы дзяржавы — І.В.Сталіна³¹⁵. Але безвынікова. Перад ёй паўставала халодная глухая сцяна сакрэтнасці. Чытаючы яе

³¹⁴ **Берыя Лайэрэнд Пайлавіч** (1899-1953), савецкі, партыйны і дзяржаўны дзеяч. Маршал Савецкага Саюза (1945), Генералны камісар дзяржаўнай бяспекі (1941), Герой Савецкага Саюза (1943). У 1921-1938 гг. у органах дзяржаўнай бяспекі Закаўказзі. У 1938-1945 і ў сакавіку-чэрвені 1953 г. нарком унутраных спраў СССР. У 1934-1953 гг. член ЦК КПСС. У 1946-1953 гг. член Палітбюро ЦК КПСС. З 1937 г. дэпутат ВС СССР. Адзін з галоўных організатараў і кіраўнікоў палітычных рэпрэсій у СССР у 1930-1950-я гады. 26 чэрвеня 1953 г. арыштаваны, на ліпеньскім (1953) Пленуме ЦК КПСС выведзены са складу ЦК КПСС і выключаны з партыі як вораг Камуністычнай партыі і савецкага народа. 23 снежня 1953 г. прыгавораны за "здраду" да расстрэлу і ў той жа дзень расстраляны. Рэабілітацыі не падлягае.

³¹⁵ **Сталін (Джугашвілі) Іосіф Вісарыёнак** (1879-1953), адзін з кіруючых дзеячай КПСС, Савецкай дзяржавы, міжнароднага камуністычнага і рабочага руху. З кастрычніка 1917 г. нарком па справах нацыянальнасцей, нарком дзяржканц究лю, РКІ. Член ЦК партыі з 1917 г., Палітбюро ЦК з 1919 г. З 1922 г. Генеральны сакратар ЦК КПСС. З 1941 г. Старшыня СНК (СМ) СССР і ДКА, нарком абароны. Вярховны галоўнік акамандуючы. Даг激起 шэрштага тэарэтичных і палітычных памылак, грубыя парушэнні законнікаў, адступленні ад норм партыйнага і дзяржаўнага жыцця. Культ Сталіна асуджаны КПСС.

звароты-просьбы сёння, здзіўляешся, як яе тады паўторна не арыштавалі і не адправілі далей ад Масквы?

У верасні 1955 г., калі сталі вядомы першыя ўрадавыя рашэнні аб рэабілітацыі незаконна рэпрэсіраваных, Ніна Аляксандраўна звярнулася ў Прокуратуру Саюза ССР. Прыводзім гэты дакумент, які адкрывае адноўленую справу Б.Тарашке віча.

"*Товарищ прокурор!*

Прошу Вас пересмотреть материалы следствия Тарашкевича Бронислава Адамовича, арестованного 5 мая 1937 года.

У меня глубокое убеждение в его невиновности. Человек этот был большой чистоты и беспредельно преданный делу рабочего класса. Белорус по национальности, он жил в панской Польше, вел там активную революционную работу и неоднократно подолгу сидел в тюрьмах.

В 1933-34 г. его посредством обмена выручили из польской тюрьмы, и [он] работал в Международном аграрном институте.

Я с 1944 года состою в зарегистрированном браке с другим человеком и люблю его, но фамилию я оставила прежнюю (Тарашкевич) в знак веры в своего бывшего мужа Бронислава Адамовича Тарашкевича.

И теперь считаю своим гражданским долгом писать Вам и просить Вас о пересмотре [дела Тарашкевича]. Сотрудник МГБ в устной беседе (после моего запроса в МВД [СССР] Москвы) сообщил, что местонахождение Тарашкевича Б.А. и его дальнейшая судьба неизвестны, кроме того, что он был осужден на 10 лет в 1938 году. Но в системе лагеря он мог по прошествии десяти лет получить дополнительный срок.

Н. Тарашкевич.

Ответ на моё ходатайство прошу сообщить по следующему адресу [указаны яе адреса у г. Ленинградзе].

6 сентября 1955 г."

Працэс рэабілітацыі Б.Тарашкевіча ішоў доўга і цяжка. Па драбніцах аднаўлялася следчая справа: былі накіраваны дзесяткі запытаў у розныя архівы СССР, атрыманы пісьмовыя сведчанні тых, хто асабіста яго ведаў, вывучаўся архіўна-следчая справы асоб, паводле паказанняў якіх ён праходзіў.

І вось 26 студзеня 1957 г. Ваенная калегія Вярхоўнага суда СССР рэабілітавала Б.А.Тарашкевіча са стандартнай, але пэўнай фармулёўкай: "в связи с отсутствием состава преступления". Праз два тыдні 11 лютага 1957 г. пра гэта пад распіску было абвешчана Ніне Аляксандраўне. Але ёй не давалі спакою пакутлівым пытанні — што

здарылася з Браніславам Адамавічам, калі і дзе, з якой прычыны закончыў свой жыццёвы шлях? "Мне гэта было б дорага ведаць", — пісала яна ў чарговым звароце ў КДБ СССР 12 лютага 1957 г. Жаночае сэрца адчувала, што ёй штосыці не дагаворваюць, хлусяць.

Вядома ж, супрацоўнікі КДБ хітравалі. Яны ведалі, і вельмі дакладна, аб тым, што здарылася з Б.Тарашкевічам, але сказаць не маглі. Да таго часу ва ўсе мясцовыя органы дзяржаўной бяспекі пад грыфам "Зусім сакрэтна" з Москвы паступіла дырэктыва КДБ пры СМ СССР № 108-СС ад 24 жніўня 1955 г. Паводле ўскосных сведчанняў сутнасць яе зводзілася да таго, што велізарную колькасць бязвінных ахвяр сталіншчыны ў 1937-1938 гг. неабходна было "расцягнуць" па іншых, больш позніх гадах, і гэтым самым "змякчиць" прычыны і акалічнасці смерці бязвінна забітых людзей і знізіць іх колькасць у гады піку рэпрэсій. Гэта не абмінула і справы Тарашкевіча.

Вось афіцыйны дакумент, які датаваў смерць Б.Тарашкевіча і які доўгі час уводзіў у зман і яго біёграфаў, і Ніну Аляксандраўну.

"Совершенно секретно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

23 февраля 1957 г.

гор. Минск

Ст. инспектор учетно-архивного отдела КГБ при СМ БССР, рассмотрев заявление гр-ки Тарашкевич Н.А. и архивно-наблюдательное дело № 31752 на Тарашкевича Б.А.,

Нашел:

В КГБ при СМ БССР поступило заявление гр-ки Тарашкевич Н.А., в котором она просит сообщить о судьбе мужа Тарашкевича Бронислава Адамовича.

Проверкой установлено, что Тарашкевич Б.А., 1892 года рождения, уроженец дер. Чернулишки³¹⁶ Виленской области, проживал в г. Москве, арестован в 1937 г. НКВД СССР и 5 января 1938 г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР осужден к ВМН.

В отношении объявления родственникам о [его] смерти данных не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь указанием КГБ при СМ СССР № 108-СС от 24 августа 1955 года

Полагал бы:

³¹⁶ Як вядома, Б.А. Тарашкевіч нарадзіўся ў в. Мацюлішкі Віленскай губ. У в. Чарнулішкі Віленскай губ. жыла яго баўбуля з роду Чарняўскіх. — Зайвага аўт.

В бюро ЗАГСа Краснопресненского райисполкома города Москвы зарегистрировать смерть Таращекевича Бронислава Адамовича 22 ноября 1941 года от порока сердца.

Через учетно-архивный отдел УКГБ при СМ СССР по Ленинградской области объявить заявительнице, что ее муж Таращекевич Б.А. в 1938 году был осужден к 10 годам и, отбывая наказание, 22 ноября 1941 года умер от порока сердца. Смерть зарегистрирована в ЗАГСе Краснопресненского райисполкома города Москвы.

Настоящее заключение с заявлением и перепиской приобщить к архивно-следственному делу.

*Ст. инспектор учетно-архивного отдела КГБ
при СМ БССР* *(подпись).*

Отпечатано в 1 экз."

Адразу ж пайшлі дакументы ў ЗАГС Краснапрэсненскага райвыканкама Масквы з прапановай зарэгістрацыйю факт смерці Б.А.Таращекевіча і пасвядчанне аб смерці выслаць жонцы на названы адрес. 24 красавіка 1957 г. пад распіску аб гэтым было абвешчана Н.А.Таращекевіч.

Дакладныя ж прычына і дата смерці выдатнага дзеяча беларускага нацыянальна-дэмакратычнага адраджэння афіцыйна былі названы толькі праз 20 гадоў у сувязі з запытам у КДБ пры СМ БССР Інстытута гісторыі партыі пры ЦК Кампартыі Літвы. Аднак і туды трапіла недакладнасць. Месцам расстрэлу памылкова была названа Масква.

Дзе ўсё ж знаходзіцца прах вялікага беларуса? Можа, і на гэтае пытанне калі-небудзь удасца дакладна адказаць.

Імем Браніслава Таращекевіча названы вуліцы ў Маладзечна і Радашковічах, беларускі ліцэй у Бельску (Польшча). У Вільні і Радашковічах на дамах, дзе жыў Таращекевіч, устаноўлены мемарыяльныя дошкі. Яго імя сярод іншых імён славутых беларускіх дзеячаў культуры і науки высечана на летапісным камені, які знаходзіцца на тракце Мінск-Маладзечна каля вёскі Месата Маладзечанскага раёна.

Але вуліцы імя Браніслава Таращекевіча пакуль няма ў Мінску — сталіцы Беларусі...

СПІС СКАРАЧЭННЯЎ

- АДПУ — Аб'яднанае дзяржаўнае палітычнае ўпраўленне
АН — Акадэмія навук
АССР — Аўтаномная Савецкая Сацыялістычныя Рэспубліка
БАН (БелАН) — Беларуская акадэмія навук
БВА — Беларуская ваенная акруга
БВК — Беларуская вайсковая камісія
БДУ — Беларускі дзяржаўны універсітэт
Белдзяржвыдавецтва — Беларускае дзяржаўнае выдавецтва
Белнацкам — Беларускі нацыянальны камісарыят
БКА — Беларуская камуністычнае арганізацыя
БНК — Беларускі нацыянальны камітэт
БНР — Беларуская Народная Рэспубліка
БНЦ — Беларускі нацыянальны цэнтр
БРА — Беларуская рэвалюцыйная арганізацыя
БСГ — Беларуская сацыялістычнае грамада
БСДП — Беларуская сацыял-дэмакратычнае партыя
БСДРП — Беларуская сацыял-дэмакратычнае рабочая партыя
БСРГ — Беларуская сялянска-рабочніцкая грамада
БССР — Беларуская Савецкая Сацыялістычнае Рэспубліка
БЦР — Беларуская цэнтральная рада
Варкутапячлаг — Варкуцінска-пячорскі папраўча-працоўны лагер
ВК — Ваенная калегія
ВККІ — Выканаўчы камітэт Камуністычнага інтэрнацыянала
ВКП(б) — Усесаюзная Камуністычнае партыя (балышавікоў)
ВМР — вышэйшая мера пакарання
ВНУ — вышэйшая навучальнае ўстанова
ВРК — ваенна-рэвалюцыйны камітэт
ВС — Вярхоўны суд
ВС БССР — Вярхоўны Савет БССР
ВСНГ — Вышэйшы савет народнай гаспадаркі
ВС СССР — Вярхоўны Савет СССР
ВТ — Ваенны трывулнал
ВЦВК — Усесаюзны Цэнтральны Выканаўчы Камітэт
ВЧК — Усерасійская надзвычайная камісія
ГУЛАГ — Галоўнае ўпраўленне лагераў
Далълаг — Далёкаўсходні папраўча-працоўны лагер
ДКА — Дзяржаўны камітэт абароны
ДПУ — Дзяржаўнае палітычнае ўпраўленне
ЗША — Злучаныя Штаты Амерыкі
ІБК — Інстытут беларускай культуры

КАДПУ СССР — калегія Аб'яднанага дзяржаўнага палітычнага ўпраўлення СССР

КДБ пры СМ БССР — Камітэт дзяржаўнай бяспекі пры Савеце Міністраў БССР

КДБ пры СМ СССР — Камітэт дзяржаўнай бяспекі пры Савеце Міністраў СССР

КК — Кантрольная камісія

КП(б)Б — Камуністычная партыя (балшавікоў) Беларусі

КПЗБ — Камуністычная партыя Заходняй Беларусі

КПП — Камуністычная партыя Польшчы

КРА — контррэвалюцыйная арганізацыя

КРПП — Камуністычная рабочая партыя Польшчы

КСМЗБ — Камуністычны саюз моладзі Заходняй Беларусі

КУНМЗ — Камуністычны універсітэт нацыянальных меншасцей
Захаду імя Ю.Мархлеўскага

Літбел — Літоўска-Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка

МДБ — Міністэрства дзяржаўнай бяспекі

МЗС — Міністэрства замежных спраў

МОПР — Міжнародная арганізацыя дапамогі рэвалюцыянерам

МУС — Міністэрства ўнутраных спраў

Наркамзем — Народны камісарыят земляробства

Наркамфін — Народны камісарыят фінансаў

НКДБ — Народны камісарыят дзяржаўнай бяспекі

НКУС — Народны камісарыят унутраных спраў

НПХ — Незалежная партыя хлопска

ПАВ — Польская арганізацыя вайскова

Паўночусходлаг — Паўночна-ўсходні папраўча-працоўны лагер

ПБ — Палітычнае бюро (Палітбюро)

ППЛ — папраўча-працоўны лагер

ППС — Польская сацыялістычная партыя

ППС-лявіца — Польская сацыялістычная партыя-лявіца

РБ — Рэспубліка Беларусь

РВС — Рэвалюцыйна-ваенны савет

РКІ — Рабоча-сялянская інспекцыя

РКП(б) — Расійская камуністычная партыя (балшавікоў)

РСДРП(б) — Расійская сацыял-дэмакратычная рабочая партыя (балшавікоў)

РСФСР — Расійская Савецкая Федэратыўная Сацыялістычная Рэспубліка

СВБ — Саюз вызвалення Беларусі

СДКПіЛ — Сацыял-дэмакратыя Каралеўства Польскага і Літвы

Сельсаюз — Беларускі сялянскі саюз

Сіблаг — Сібірскі папраўча-працоўны лагер
СНК — Савет Народных Камісараў
Совполторг — Савецка-польскае гандлёвае таварыства
СССР — Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік
Тайшэтлаг — Тайшэцкі папраўча-працоўны лагер
ТБШ — Таварыства беларускай школы
УДБ — Упраўленне дзяржаўнай бяспекі
УНКУС — Упраўленне Народнага камісарыята ўнутраных спраў
Усольлаг — Усольскі папраўча-працоўны лагер
УССР — Украінская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка
Ухтапячлаг — Ухта-пячорскі папраўча-працоўны лагер
ФРГ — Федэратыўная Рэспубліка Германія
ЦБ — Цэнтральнае Бюро
ЦБВР — Цэнтральная беларуская вайсковая рада
ЦВК — Цэнтральны Выканаўчы Камітэт
ЦК — Цэнтральны камітэт
ЦРК — Цэнтральны рабочы камітэт
ЦС — Цэнтральны савет

ІМЯННЫ ПАКАЗАЛЬНІК

Абрамовіч В.	Бергман А.
Абухойскі	Бергман С.
Авечка М.С.	Берман Б.Д.
Агамемнан	Берыя Л.П.
Адам, гл. Славінскі А.С.	Бесядоўскі
Адамовіч А.	Біндзюк П.
Акінчыц Ф.І.	Біржышка М.
Акуліч К.	Бітнер В.
Александровіч-Гломба М.І.	Блінчыкаў М.А.
Альтберг Л.	Бокач П.
Аляксюк П.П.	Бон А.
Аляхновіч Ф.К.	Браўковіч Ф.А.
Андрэкус К.А.	Брацін
Аранштам Л.Н.	Бржазоўскі
Артур, гл. Аранштам Л.Н.	Брыль Я.
Арцішэўскі М.	Будзінскі С.Я.
Арэхва М.С.	Будзька Э.А.
Асмалоўскі 43	Бузук П.
Асмалоўскі Е	Булак-Балаховіч С.Н.
Астроўскі Р.К.	Булгак
Аўсянік А.	Бурачок, гл. Багушэвіч Ф.К.
Ахіл	Бурсевіч М.Т.
Ашкеназі	Бядрыцкі Я.
	Бялевіч Я.Я.
Бабіч	
Бабровіч Я.С.	Вазніцкі
Бабынъскі	Вазнясенскі А.
Багдановіч В.В.	Вакар Я.
Багдановіч Г.В.	Валахановіч А.І.
Багдановіч М.	Валошын П.П.
Багданскі Я.	Вальнец Ф.І.
Багінскі К.	Вансовіч-Дунін В.
Багінскі С.	Варонка Я.Я.
Багушэвіч Ф.К.	Варскі А.Е.
Бадуэн дэ Куртэнэ І.А.	Васілевіч І.А.
Базарэвіч М.	Васілеўская В.
Балін С.	Ваявудскі С.
Баліцкі А.І.	Верамей-Пабядзінскі М.С.
Бандароўскі Ю., гл. Кадэн-	Вімбар К.
Бандароўскі Ю.	Віславух І.Б.
Баран С.І.	Вітаўт
Бартэль К.	Войкаў П.Л.
Бах	Вольскі С.
Бенеш К.	Вольф М.
Беніслаўскі М.А.	Вольф Р.Д.

Вышынскі А.Я.	Домбаль Т.Ф.
Вышынскі В.	Домбскі Я.
Вяршынін М.	Дубіцкая
Гай Г.	Дубоўка У.
Галавач Ф.Ю.	Дубляйкоўскі Л.І.
Галавінскі А.К.	Дудар А.
Галецкі Т., гл. Струг А.	Дурач Т.
Галомбек Ю.	Душ-Душэўскі К.С.
Галоўка Т.	Дыла В.Л.
Гальдштэйн С.	Е завітаў К.
Гамер	Елена, гл. Вольф Р.Д.
Гапановіч	Ермаловіч М.
Гартны Ц., гл. Жылуновіч З.Ф.	Ж алігоўскі Л.
Гарун А. гл. Прушынскі А.	Жарэс Ж.
Гарэцкі М.І.	Жаўрыд П.Я.
Гаўрылік Я.Е.	Жылуновіч З.Ф.
Гедымін	З андэр Н.
Гектар	Зарэмба
Гельжынскі В.	Захарка В.І.
Гепштэйн А.М.	Заштаўт А.
Гільфердзінг Р.	Заяць Л.І.
Глагоўская Г.	Здановіч
Глівіц І.	Змітровіч
Глівіц Т.	Зябіцкі Ю.
Гнедзіч М.І.	Зялот
Горкі М.	Зянюк
Грабскі С.	І ваноўскі
Грабя, гл. Ціхоўскі К.	Іваноўскі В.Л.
Гростэрн С.	Іваніцкі
Грыб Т.Т.	Ігнатоўскі М.
Грэцкі І.М.	Ігнатоўскі У.М.
Гульвін	Ільючонак П.В.
Гурло А.К.	Іофэ А.А.
Гурын М.І.	К авецкі Г.
Гурыновіч А.	Каганец К.
Гусарскі Ю.	Кадэн-Бандароўскі Ю.
Д аль У.І.	Кайцюк
Дароўскі А.	Каланкоўскі Л.
Даўнаровіч М.	Калараў В.П.
Даўнаровіч С.	Калінін М.І.
Даўнаровічы	Каліноўскі К.
Дварчанін І.С.	Каліноўскі У.С.
Дзенгоф-Чарноцкі	
Дзянікін А.І.	
Дзяржынскі Ф.Э.	

Кандратовіч К.А.	Ленскі Ю.
Кант І.	Лецка Я.Р.
Канчэўскі А.У.	Лёсік Я.Ю.
Канчэўскі I.У.	Ліс А.С.
Канчэўскія	Лукасевіч Ю.
Капуцкі А.	Лунеўскі В.
Караbach А. Я.	Луцкевіч А.І.
Карскі Я.Ф.	Луцкевіч I.I.
Касмоўская	Луцэвіч I.Д., гл. Купала Янка
Каспяровіч M.I.	Лучынскі В.
Каспяровіч Я.	Лышчык Я.
Касцякоўскі M.	Людкевіч С.
Кауцкі K.	Лябецкі Ф.І. 74
Кахановіч M.C.	Лядніцкі А.
Качароўскі, гл. Славінскі A.C.	Ляшчынскі, гл. Ленскі Ю.
Кватінскі	Маёрава М.
Кірцікліс С.	Мазуркевіч Я.
Клетц	Макавіцкі Д.
Клінцэвіч C.A.	Макоўскі В.
Клот M.	Малецкі Б.
Кноль Р.	Маліноўскі M.
Кнорын B.Г.	Маліржава Г.
Колас Якуб	Маразоўскі, гл. Гурын M.I.
Коўш	Маркс К.
Краскоўскі I.I.	Марцінчык M.M.
Крачэўскі П.А.	Мацей Бурачок, гл. Багушэвіч Ф.К.
Кржывіцкі А.	Мацеша
Кржыгжаноўскі B.	Маякоўскі У.
Крук	Мейштовіч А.
Крулікоўскі С.	Менелай
Крыловіч У.	Мертэнс С.
Крыніцкі А.	Мікалай Мікалаевіч
Крэйцарава M.	Мілер С.Т.
Кубіцкі Я.	Мінаеў
Кудзелька-Чарот M. гл. Чарот M.	Міхнюк У.М.
Кулагін А.М.	Міцкевіч А.
Купала Янка	Міцкевіч K.M., гл. Колас Якуб
Кучынскі A.C.	Міцкявічус-Капсукас B.C.
Кушаль Ф.	Мотэль, гл. Блінчыкаў M.A.
Кушнеў	Муха Ю.
Лабко	Мядзёлка П.
Лагіновіч I.K.	Мяснікоў А.Ф.
Ладноў Я.М.	Мятла П.
Ланцуцкі С.	Навіцкая Л.М.
Ластоўскі B.Ю.	Нагродскі З.
Ленін У.І.	

Назарук
Назарэўскі А.В.
Нарутовіч Г.
Наседкін А.А.
Недзялкоўскі М.
Неедлы З.
Некрашэвіч С.М.
Нікольскі М.М.

Олінч

Павел, гл. Лагіновіч І.К.
Палянская Н.А., гл. Тарашкевіч
Н.А.
Панікоўскі М.
Патапчук Я.
Пашковіч М. 4
Петрыкаў П.Ц.
Пецька, гл. Арэхва М.С.
Пігулеўскі У.В.
Пілсудскі Ю.
Пілсудскі Я.
Піятуховіч М.
Пракулевіч У.
Пржылускі
Прушынскі А.
Прыстар А.
Прышчэпаў З.Ф.
Пуйманава М.
Пучкар-Хмялеўскі А.І.
Пушча Я.
Пясецкі, гл. Зандэр Н.

Рагуля В.Ц.
Радзівіловіч Р.
Рак-Міхайлоўскі
Растаргую П.
Рачкевіч У.
Рваль Г.
Роберт, гл. Розеншайн А.М.
Родзевіч Л.
Розеншайн А.М.
Розкін
Рубінштэйн
Рудзінскі Я.
Русецкі Э.С.
Рэйснер І.М.

Рэнадэль П.
Рэшатаў
Сабалеўскі Ю.А.
Самойла У.І.
Саўчанка І.І.
Сахацкі, гл. Чашэйка-Сахацкі
Ю.В.
Свярдлоў Я.М.
Свяхоўскі М.
Серада І.М.
Серышаў В.М.
Сікорскі В.
Скарына Ф.
Скірмунт Р.А.
Складкоўскі С.
Сконпскі Ф.
Скрыпа Ю.
Скульскі, гл. Мартэнс С.
Славацкі
Славек В.
Славінскі А.С.
Смоліч А.А.
Смяроўскі Э.
Сокал-Кутылоўскі А.
Спіс
Сталін І.В.
Станевіч В.
Станкевіч А.В.
Станкевіч Я.В.
Станюлевіч
Стах
Стацкевіч Ф.
Стаяноўскі
Стпічынскі В.
Струт А.
Студніцкі В.
Стэмпкоўскі С.
Стэфан, гл. Мартэнс С.
Сулкоўскі
Сямён, гл. Бабровіч Я.С.
Сяргеева Г.Г.
Тадзяк, гл. Гальдштэйн С.
Такажэўскі-Караашэвіч М.
Тарашкевіч Н.А.
Тарноўскі А.

Томаш	Цэйтлін
Трамповіч П.В.	Цярэшчанка К.Ю.
Траццяк І.Я.	
Троцкі Л.Д.	Чарот М.
Трэпка-Неканда А.С.	Чарвякоў А.Р.
Тугут С.	Чарняўскія
Туранак Ю.	Чашэйка-Сахацкі Ю.В.
Турскі I. З6,	
Турецкі А.Я.	Шабан I.С.
Тэлтоўскі С.	Шаптывцкі С.
Уладзіслаў II	Шахматаў А.А.
Уласаў А.М.	Шлёмка, гл. Мілер С.Т.
Улашчык М.М.	Шліман Г.
Ульянаў А.Ф.	Шнаркевіч І.К.
Урублеўскі Т.	Шопа
Фідзяркевіч А.	Шушкевіч С.
Фіхна	Шынгороў І.П.
Хамінскі Л.	Шырма Р.Р.
Хамінскія	Энгель С.
Харэвіч А.Г.	Эпімах-Шыпіла Б.І.
Хас Л.	Эфескі З.
Хлябцэвіч Я.І.	Ягайла
Ходзька В.	Яжоў М.І.
Цвікевіч А.І.	Якубецкі А.
Ціхоўскі К.	Ярэміч Ф.М.

ГЕАГРАФІЧНЫ ПАКАЗАЛЬНІК

Адэса, г.

Акінчыццы, в. Мінскага пав.

Англія

Аргенціна

Арляннаты, в. Ашмянскага пав.

Архангельская вобл.

Арцёмаўск, г. Хабараўскага краю

Аса, г. Пермскай вобл.

Аўстра-Венгрыя

Апукевічы, в. Навагрудскага пав.

Ашмянскі павет

Ашмяны, г.

Бабруйск, г.

Балгарыя

Балівія

Балтыя

Баранавічы, г., чыг. станцыя

Баруны, в. Ашмянскага пав.

Бацэвічы, в. Бабруйскага пав.

Башкірская АССР

Беламорска-Балтыскі канал

Беларусь (БССР, Рэспубліка Беларусь)

Беласток, г.

Бельгія

Бельск

Беразіно, г.

Берлін, г.

Блізкі Усход

Браслаўскі павет

Браціслава (Славакія)

Брэст (Брэст-Літоўск), г.

Будвежчай, в. Вілкавішскага пав.

Будслаў, в. Вілейскага пав.

Бухарэст, г.

Бязданы, в., чыг. ст. на лініі Вільня—Даўгаўпілс

Варкута, г.

Варшава, г.

Ваўкаўск, г.

Вашынгтон, г.

Вена, г.

Венгрыя

Версаль, г.

Відзы, мяст. Дзісенскага пав.
Вілейка, г.
Віленска-Трокскі пав.
Віленская губ.
Віленскі край
Вільня (Вільнюс), г.
Вітажніца, в. Ваўкавыскага пав.
Віцебск, г.
Віцебская губ.
Віцькі, в. Гродзенскага пав.
Вязьма, г.
Вялікае княства Літоўскае
Вялікія Кругловічы, в. Ганцавіцкага раёна
Вялікія Луکі, в. Навагрудскага пав.
Вятка, г.

Гаага, г.
Гаркавічы, в. Сакольскага пав.
Гданьск, г.
Германія
Глыбокое, мяст. Дзісенскага пав.
Гомель, г.
Горкі, г.
Гродзенская губ.
Гродна, г.

Дабрасельцы, в. Ваўкавыскага пав.
Далёкі Усход
Данцыг, г.
Даўгаўпілс, г.
Даўгінава, мяст. Вілейскага пав.
Дзвінск, г.
Дзяялава, мяст. Навагрудскага пав.
Дзяялаўскі раён
Дрыса, г.
Дубейкава, в. Мсціслаўскага пав.
Дубічы, мяст. Бельскага пав.
Дукарка, в. Ігуменскага пав.
Дуляўцы, в. Ваўкавыскага пав.

Екацярынбург, г.
Еўропа

Жданы, в. Мінскага пав.
Жыровічы, мяст. Слонімскага пав.
Жэнева, г.

Забор'е, в. Ашмянскага пав.
Закапанэ, г.
Залессе, маёнт. Полацкага пав.
Замосцішча, в. Рослаўскага пав.
Заполье, фальв. Слуцкага пав.
Зайшыцы, в. Слуцкага пав.
Захо́дняя Беларусь
Захо́дняя Сібір
Захо́дняя Україна
Зулава, маёнт. Свянцянскага пав.
ЗША

Ілукштайскі павет (Латвія)
Інфлянты
Іркуцк, г.
Іркуцкая губ.
Іспанія
Італія
Ішым, г.

Кабылле, в. Вілейскага пав.
Кавалі, фальв. Вілейскага пав.
Кавальцы, в. Віленскай губ.
Казахстан
Калеснікі, засценак Дзісенскага пав.
Калодніца, в. Аршанска пав.
Калодчына, в. Вілейскага пав.
Камышын, г. Саратоўскай вобл.
Капыль, мяст.
Карыстынопаль, фальв.
Кіеў, г.
Кіраў, г.
Клайпеда, гл. Мемель
Клецк, г.
Кнышын, мяст. Гродзенскай губ.
Кобрыншчына
Коласава, чыг. ст. на лініі Мінск—Баранавічы
Комі АССР
Косава, г.
Коўна (Каўнас), г.
Крайняя Поўнач
Кракаў, г.
Краслава, г. (Латвія)
Кругловічы, мяст.
Кубельнікі, в. Гродзенскай губ.
Куйбышаў, г.
Кунгур, г. Пермскай вобл.

Кухцінцы, в. Дзісенскага пав.

Латвія

Лаша, в. Гродзенскага пав.

Ленінград, г.

Ліда, г.

Лідскі павет

Літва

Ліфланд

Лодзь, г.

Лондан, г.

ЛЬвоў, г.

Люцынскі пав.

Лябёдка, фальв. Лідскага пав.

Магадан, г.

Маглëў, г.

Маглëўская губ.

Максімаўка, в. Вілейскага пав.

Маладзечна, г.

Малая Азія

Малая Багацькаўка, в. Мсціслаўскага пав.

Марыінск, г. Навасібірскай вобл.

Масква, г.

Мацюлішкі, в. Віленскага пав.

Мейшты, маёнт. Дзісенскага пав.

Мемель, г.

Менск, гл. Мінск

Месата, в., чыг. прыпынак на лініі Мінск—Маладзечна

Мікалаеў, в. Дрысенскага пав.

Мікалаеўшчына, в. Мінскага пав.

Мінск, г.

Мінская губ.

Мядзельскі раён

Мядынь, г. Калужскай губ.

Навагрудак, г.

Налябокі, в. Навагрудскага пав.

Нараўка, в. Гайнавскага пав.

Негарэлае, чыг. ст. на лініі Мінск—Баранавічы

Нежын, г.

Новы Двор, в. Мінскага раёна

Ноўгарад, г.

Нью-Ёрк, г.

Няцвіж, г.

Омск, г.

Омская вобл.
Орша, г.

Падолія,
Паляны, в. Свянцянскага пав.
Панінка, мяст. Валынскай губ.
Парагвай
Параф'янава, в. Віленскага пав.
Парыж, г.
Паўладарская вобл.
Перм, г.
Петрашы, в.
Петраград (Пецярбург), г.
П'емонт, г.
Пінск, г.
Плоцк, г. (Польшча)
Погры, в. Дзятлаўскага раёна Гродзенскай вобл.
Познань, г.
Польшча
Прага, г.
Пружанскі павет
Пружаны, мяст.
Прусія

Рагачоўскі пав.
Радашковічы, мяст.
Радзімін, г.
Расія (Савецкая Расія)
Румынія
Руссцягі, в. Браслаўскай вол. Ковенскай губ.
Рыга, г.
Рым, г.
Рэжышцкі павет

Савічы, в. Слонімскага пав.
Саколка, г. Беластоцкага ваяв.
Салаўкі (Салавецкія астравы),
Самара, г.
Саратаў, г.
Свіраны, фальв. Ашмянскага пав.
Свіслач, г.
Свянцянскі павет
Свянцянны, г.
Сібір
Сіняўка, в. Слуцкага пав.
Слабадскі, г. Кіраўскай вобл.
Слабодка, в. Аршанскага пав.

Слуцк, г.
Сляпянка, в. каля Мінска
Смаленск, г.
Смаленская губ.
Сопат, г.
Сохі, маёнт. Кобрынскага пав.
СССР
Стара-Бярозава, в. Арлянскай гміны Бельскага пав.
Стойбцы, г.
Сувалкаўская губ.
Сухмяні, в. Гродзенскага пав.
Сярэдняя Літва

Такары, в. Брэст-Літоўскага пав.
Тамбоў, г.
Тарту, г.
Тракай (Трокі), г.
Турын, г.

Украіна
Украінская Народная Рэспубліка
Урал
Уральск, г.
Уругвай
Уфа, г.

Феадосія, г.
Фінляндый
Францыя
ФРГ

Хеўтгопне, г. (ЗША)
Холмская губ.

Цвер, г.
Ціелі, хут. Цэсіскага пав. (Латвія)

Чамяры, в. Слонімскага пав.
Чарнулішкі, в. Віленскага пав.
Чорнае мора
Чыкага, г.
Чэрвень, г.
Чэхаславакія
Чэхія

Шаўлі, г. Ковенскай губ. (цяпер г. Шаўляй у Літве)

Шаўчэнка, в. Тайшэцкага раёна

Эстонія

Японія

Яраслаўль, г.

Ярэмічы, в. Ставбцоўскага пав.